


26920

Ба 60571


ЦІШКА ГАРТНЫ


ПДЫСАДЫ


БЕЛАРУСКАЕ
ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА



Б Г21







Ба 60 571

Б —
Г21

ЦІШКА ГАРТНЫ

ПРЫСАДЫ

АПАВЯДАНЬНІ

ВЫДАНЬНЕ ДРУГОЕ

III

26920

БЕЛАРУСКАЕ ДЗЯРЖАУНАЕ ВЫДАВЕЦТВА
МЕНСК — 1928



адрес

1994 г.


Б 60 571
2008462

Друкавана ў 1-ай друкарні
Беларускага Дзяржаўнага
«Выдавецтва»
Зак. 404. 3.000 экз.
Галоўлітбел 2178.



25.04.2009

ПРЫСАДЫ



I

Цікавая, нязвычайная была зіма—зіма ў 25 годзе! Старыя ня памятаюць, дзівяцца, пацепаюць плячыма.

Што гэта? Адкуль яна? Дзівы дзеюцца ў съвеце! Ды балюча к таму: выехаць нельга ў дарогу. Мала яе здарaeцца—людзям некуды і незачым ездзіць; але зредку трэба. Трэба—бо съвет не стаіць, а жыве, варушыцца, рухае, трапеча.

Так—сягды-тагды здарaeцца ў падводы, але асьмелься—каняку змардуеш нашчэнт: глей, смала! Па калодкі калёсы лезуць у зямлю. Пуд аўсу на трыццаць вёрст, а коні на сене—каб таней абыходзіліся гаспадарству. Пярэкарма—толькі для гною ды ящэ, каб клопату ня было вясною. Прывык, прынаравіўся, падладзіўся, агойтаўся. Абыходзіцца, глядзіць і нават шануе. Куды-ж пагоніш небажатку?

Бяз дроў акідаeцца: добра, што сівер не пранізвае старых хатак—ці-ж можна гнаць за дзесяць, за дваццаць вёрст па сырую асіну, па ламяйко? А пакуль у лес, ящэ да лясьнічага вярстоў пяць у бок зрабіць, часамі дарэмна, бо няма дома. Столькі турбацыі паложыш—а скутак? Шкада выехаць з хлява і трэба доўга думаць, як лепш—ехаць, ці ня ехаць.

Нарэшце—ехаць: што заробіш—добра.

Праца не валяецца на дарозе.

І гразатою і сълякотаю—едуць: вязуць камісара ў раёны на вакругу, адвозяць сына-вучня на станцыю, развозяць трапунковое начальства—яго і ў провінцыі нямала: мерае поле, вывучае вёску.

Па съценках, па гасцінцах, па шляхах лёгкаю ступою поўзаюць рэдкія падводы ад вёскі да вёскі, ад сяла да сяла, з сельрады ў саўхоз.

Днём і ноччу...

Днём падувае лёгкі густы вецер з поўдня к заходу, ганяе рэдкія палавыя хмары. Выскальваецца неба нясымельм сонцам, якое спрабуе грэць, маце зямлю, ужо вызывеўшую, ужо падсохшую, трапяткім праменем, але ня грэе. Шарыя палявікі-птушкі—гацаюць па ральлі, па межах, зімою—зімою 25 году, якое ня помніць старыя,—нязвычайнаю...

Прабягае жарабіца ў ператоч вузкіх і доўгіх палеткаў, якія чакаюць пары, моманту перакроїцца на шырокія шматы пасёлкаў.

Бярозы па шляху, рэдкія, стагоднія, ня шумяць нудлівым шэптам асеньяне мэлёды—пазіраюць на вясну. Ні разу ў годзе не бранчалі цаплякамі галалёду, не мatalіся маҳрастымі. ніткамі шэрани.

Дзень-адо-дню — пускацьмуць сок. Набрыняўшы — чакаюць, калі прасьвярдлуе дбайная рука селяніна яе белае цела.

Дзень-адо-дню, абы больш прыгрэла сонца, абы...

Гэта зімою, зімою 25 году, якое ня помніць старыя, нязвычайнаю зімою...

Ноччу ў гэту зіму, як у сопусе; цалуном туліцца зямля; зъліваецца ўсё ў густую сажу-фарбу—ні дарогі, ні съледу. Дзе лес, дзе гал—воку не ўлавіць.

Але жыцьцё не стаіць—рухае, трапечацца, плаве, як крыніца, б'е пад зямлёю, хоць скована ад съятла...

Коні бачаць дарогу.

Ды ці ўпяршыню Астапу ехаць па службе? Ходзяць чуткі—а ласьне сам ня знае, што ўсё яшчэ вандруюць ліхія людзі: крымінальнікі, бандыты-зладзеі. Колькі іх вылавіў—у лесе каля Рондавіч, у фальварку Падвільле, у засыценку Грабы—могуць напаткаць пры мосьце на грэблі, у хмызыняку Паўднёўскіх... З-за кожнае бярозы можа пальнуць, прыпільна-ваўшы. Дык што-ж, гэта выпадак—ён съцеражэ людзей, кожнага чалавека—усюды, усюды. Можа яго, Астапа, начальніка раённай міліцыі, пільней за другіх,—не бацца.

Набіты сямю дранкулямі рэволвэр „Колт“—пры боку. Муляецца—дае веды аб сабе. На старожанае вуха разьбірае кожны шэпт, малейшы шорпат, ціхі гук. Навучыўся Астап вынаходзіць сабе ў розных абставінах. Адучыўся палохацца—сапраўды, ці-ж бы гэта пасавала яму, маладому, браваму начальніку раённай міліцыі?

Сёнешні рэйс нязвычайны; вяze старшыні райіспалкому, які зараз тварам да вёскі, дакладны рапарт пра свае посьпехі: наскочыў на сълед шайкі разбойнікаў-крымінальнікаў. Умела і спрытна падышоў да маладое шляхцянкі Вікці ў засыценку Процьма, і тая выказалася, дзе й што і калі гэтую шайку будзе можна злавіць. Заўтра а дзесятай гадзіне будзе нарада ў райіспалкоме.

А пакуль Астап мяркуе сам, як і што будзе лепш і вярней іх злавіць.

Ноч, цёмная, абгарнутая цалуном, ночь зімы 1925 году. На шляху маўкліва; як вэтэранны стаяць бярозы. Штогод—іх менш ды менш.

Ужо мясцінамі—пні. Індзе—і пеёў няма—гала, пустая шырокая дарога. І чамусьці сіратлівая без бяроз, няпрыветная, перацятая больлю...

А калісь?

Астап перабіў думку пра бандытаў і вярнуўся да бяроз. Ездзіў калісь—роўнаю съязною, шнурком стаялі бярозы ў два падвойныя шэрагі ўсьцяж гасцінцу. З дому відны былі і цягнулі да сябе, кудысьці далёка на поўдзень.

Летам—зелянелі, зімою—шэрае лі. Зімою тулілі шырокі шлях ад снегу. Зацішна, калі ехалі ў мяцеліцу. Пасьля—вайна; хапіліся за бярозы. Куды там—людзей не шкадавалі! Нарабілі плехаў, зглумілі шлях, прысады.

А з таго часу—украдкаю, патрошку, сягды-тагды, вёска за вёскаю, нападалі на бярозы.

Глядзіш—та там, та тут сувежы нізкі пянчук. Галаяко падабрана, съяды прытаптаны. А уверана—вось гэтая ці тая вёска прылажыла руку над бярозаю.

Ёсьць закон бараніць прысады, а ўбарані, папрабуй! Не паставіш-жа знароочыстае варты. Ды ў гэтую зіму, у зіму 25 году, калі нельга далёка за дрыўмі паехаць, завярэдзіш каня.

Усё-ж шкада шляху, як-бы там ні спагадаў людзям.

Успомніў Астап: „Ага, ёсьць-жа праступак наконт гэтага: пазаўчора за Круполай павалілі дзьве бярозы. Асякоўцы, вядома. Стралялі міліцыянэры, гналіся па съядох, ня кончылі справы. Трэба выясняць да канца. Не пакіну—не ў маёй натуры. Знайду канцы!“ Паглядзеў Астап угору і



памеркаваў: каб хто сек у момант, калі ён едзе, бахнула-б бя-
роза якраз яму на воз. Расхрабустала-б яго й каня.

Прыслухаўся, ці ня чутно падазроных зыкаў. Абапал—
маўчала...

Але ўперадзе, далёка ад яго, раптам бліснуў малюткі
агенъчык. Мэрам-бы хто запаліў сернік і хутка кінуў.

Съледам данялося некалькі ўдараў, глухіх, умелас-
скрытных.

Як ляжаў на локці, галавою ў палукошак, так і прыўстаў
Астап. На старажыўся, сашчапіў у жмені ручку „Кольта“.
Падумаў, памеркаваў і выстраліў у бок затушанага агенъчыку.

Стрэл пранёсься і ўзад і ўперад, скалануў бярозамі, як
той віхор, аддаўся ва ўсіх бакох, разрываючи цемер. Упра-
ва—адгукнуўся зычным рэхам, мэрам-бы хто адстрэліўся.

Астап азірнуўся навакола, прыслухаўся: калёсы ціснулі
мяккую глыбокую гразь, шоргаючы па ручках драбін; конь
шлёпаў у калатушу блізка па калені. Улева—скрыпела бяроза.

— Тпру-у-у, гнедка-а.

Стала вельмі ціха. Уперышыся вачмі ў той бок, куды
ехаў, Астап сіліўся разглядзець што-небудзь. Прыжмурваў
вочы, нахіляўся, касіў голаў, падаваўся ўперад, пасля ады-
шоў са шляху на поле, каб не засыціла нічога.

— Ліха яго ўбачыць, што ў гэтай цемні,—матнуў рукою.

Чамусьці каняка чмыхнула, натапырыла вуши.

Астап сумеўся і яшчэ паглядзеў,—мільгнуў дзесьці дар-
лёка-далёка ўправа трапяткі, цымяны агенъчык.

— Падаліся, гады, к лесу. Так ціха!

Пакруціў галавою:

— Вось і злаві ты іх... Але пачакайце!

Успомніў, што там пасёлак Глушакі.

— Га-а-а! то работа глушакоўцаў! Я ім пакажу. Я на іх
раптоўна наскочу, неўспадзеўкі—не апамятаюцца...

Пагнаў каняку, думаючы: заўтра субота, адвячоркам, па-
вячераўшы, заеду.

— Но-о, малая!

Прысеў на драбіны і ўжо ня прылёг на локаць правае
рукі, а пільна глядзеў на левы рад бярэзін, каб высачыць
свежы пень. Праз пяць-шэсць бяроз стаялі карчы, чорныя,

аднакія. Хто іх разьбярэ ў цямрыве, каторы съвежы? Каля мастка Астап выскачыў з возу і падбег да двух карочоў, угладзейся, абмацаў рукамі. Абудва мелі форму танклявых съпіцукоў, абсечаных, ацятых да-рэшты; вакол аднаго валяліся трэскі, яшчэ съвежыя.

Съціснуў плячыма Астап:

— Цяжка з дрываемі. Пакутуе насяленье—шукае дроў. Ну, як ты ўсьцеражэш прысады? Лесу няма—вынішчылі, дроў недзе дастаць. Сякуць, крадуць бярозы. Зразумела—іншага скутку няма... Хоць-бы тая дарога, а то...

Што за зіма! Нязвычайная, няўпамятная, нудная зіма, зіма гэтага году! Нікуды не падаецца. Гразота-брыдота, дастань тых дроў!

Вярнуўся на воз, прысеў, ужо кінуў сачыць, а стаў плянаваць ды судзіць:

— А што, няхай-бы секлі, хоць-бы й гэтыя бярозы. Ноўня патрэбна насадзіць, маладыя, съвежыя. Вось хай адно акрылем крыху, заменім шляхі шасою. Абсадзім маладымі прысадамі. Даць людзям на ўмову: сячы пару бяроз, засадзі гоні маладняком. Можна й садовымі дрэвамі. Што-ж у гэтым за хітрасць? Якія труднасці? Паду-умаць!

Успомніў, калі быў у плене ў Пруссіі.

— А ласьне нельга зрабіць так, як у немцаў? Абсаджаны дарогі яблынамі й грушамі, выбрукаваны, ашашованы,—любадорага. Стаць-бы на ногі—і тое самае ў нас. Павязаць мястэчкі й сёлы добрымі дарогамі, абсадзіць іх.

Плюнуў Астап і шэптам вылаяўся:

— І хвароба яго ведае, гэтае праклятае царскае правіцельства: што яно рабіла, каб правясьці культуру? Жарты-ы! нідзе нічога. Выпадковыя кавалкі шашы пабудавала, а ўсюды—адвечныя, натуральныя дарожкі... Совайся селянін, як хочаш.

І ўскрыліла ў Астапа думка.

„Вясною на свой страх і на сваю адказнасць прымуся за абсадку шляху маладымі прысадамі. Троха жыхарства, троха міліцыянэры, троха вучні... Высаджу на ўсім раёне. Можа некалі ўспомняць... Заўтра скажу прадсядацелю“.

Пад'яджаў да мястэчка—загрукацелі калёсы па бруку.

II

У каморцы—голы забруджаны стол, два стolkі побач.
У чарцы, з вышчарбленым берагам—згушчанае чарніла; асадка паколатая, а ў ёй заржаўленае пёрка.

На пашарпанай съяне—Ленін, насупроціў—замэдзганы Чарвякоў. Чуць-чуць відаць. На вушаку дзьвярэй—абрэз на рэмні. Дзверы—бяз клямкі, фортка да форткі не даходзіць; на вокнах—акуркі չыгарак, скрыначкі ад папярос: ГТФ—на чырвані.

Габінат начальніка міліцыі раёну.

„Начальнік раённай міліцыі“, прыглядзеўшыся, прыкметніш над столом.

Старэнна выведзены літары чырвонаю фарбаю, абведзены сіняю.

Астап прышоў, панюхаў паветра:

— Ніколі ня выветраць, сукіны дзеци. Ну й народ! Хоць у хляве пасадзі—сядзецьмуць і не ў шманкі.

Хацеў адчыніць фортачку і забыўся, што іх няма ў вокнах. „Трэба зрабіць“—рашыў і сеў за столом.

Палажыў тоўстую папку з дзяламі. Колькі іх, у шэрых, у сініх, у жоўтых вокладках? Пачаў перакідаць дзела аб бандытах.

— Пайду да прадсядацеля.

Палажыў дзела наверх і пачаў завязваць кончыкі папкі. Абдумоўваў плян гутаркі з прадсядацелем.

— Можна?—стукнулі ў дзверы.

— Ваходэьце!

Адчыніліся дзверы, і ў габінат увайшло двое сялян, адзін міліцыянэр.

Астап паглядзеў і запытаў:

— Якая справа?

Сяляне пераглянуліся і змаўчалі.

— Гэта тыя, таварыш начальнік, што съсеклі бярозу на шляху з вёскі Асякі. Тояцца—ня мы, ня мы.

— А ты ў іх нашоў бярозу?

— Вядома.

Астап абярнуўся да сялян.

— Ну, мужчыны, дык чаго-ж тайца, высеклі?

— Даљбог-жа не, таварыш начальнік...—адказаў старэйши, гадоў за пяцьдзесят дзядзька.

— Як-то не, калі нашлі...

— Падкінулі; нехта наччу, злы быў, і падкінуў... А каб мы самі—няхай нас...

Малодшы маўчаў, трymаўся; няпэўнасьць у тым, што ка-
заў сусед—трывожыла...

— Ды хоць-бы вы ўжо ня хлусілі, мужчыны. Навошта вам займа здароў вочы заліваць... Нехта падлажыў! Хто вам падложыць? Пасароміліся-б, нарэшце.

— Дальбог, праўду кажу... Нічыпар, мо' я хлушу?—стары запытаў суседа.

Той нічога не адказаў, яшчэ больш нахмурыўся.

— Кінь, Даніла, хлусіць. Хто сазнаецца, што ты праўду кажаш...

— Папытайце Нічыпара.

Астап сур'ёзна паглядзеў на худашчавага, дробнага без-
бародага чалавечка.

— Нічыпар, кажы праўду: у вас няма дроў і вы высеклі
дзьве бярозы ў прысадах?

Той памяўся. Апусьціў ніжай голаў.

— Ды ўжо-ж яно—высеклі.—І крыху памаўчаўшы, пай-
шоў на ўбачэнье, даводзячы аб сваёй невінаватасці.—Ведаю
добра, што ўчынілі праступак. Не гадзіцца цяпер гэта ра-
біць—у саміх сябе крадам. Але, паверыце, я мусіў пайсьці на
гэта: два вянкі зьняў з хлявушка, мерзыне гавяды ў засадзе,
а дзеці—у хаце. Ну, куды ты кінешся з біткаю: ні калёс, ні
збруі, а дарога—гразь, брыдота, гэткая зіма—ніхто не запа-
мітае! Дзе-ж тых дроў возьмеш?.. Высеклі, высеклі... Стралялі
у нас, а мы ўцяклі. А як-жа йначай?

— Чуеш, Даніла?

Ухмылка на мяккім, хітраватым твары, палахлівая, злая
да Нічыпара ўхмылка; стары разьвёў рукамі—сорамна глядзець
у вочы Астапу,—не сярдзіты зусім, добрадушны таварыш на-
чальнік, чаму трэба было таіць ад яго свой праступак?

— Давялося, таварыш начальнік, паверыце, давялося; не
таю, мілы таварыш...

— А чаму адпіраўся?

— Чаму?!

Даніла ня ведаў, што казаць, нэрвова мяў шапку ў ру-
ках, сарамліва нік поглядам.

Выручыў Астап.

— Лепш позна, як ніколі. Дагадваюся а прычыне, але ці-ж можна красьці, прысады красьці? Помніце, як міла было калісьці глядзець на стройны рад бярэзін? Шнурам, як войска, роўныя, белыя, струною цярэспаля. Летам—ценъ, зімою—зацішша. Цёмнаю ноччу—ня зблудзіш. Цягнуць міжвольна недзе далёка. А вы—бераце і сечаце. Як магла ваша рука падняцца, дзядзька?

— Таварыш начальнік казаў праўду—нельга, няма чым адказваць, але... бяздроўе. Паверыце, толькі бяда напірала, недахопы вадзілі рукою. Сек, а сэрца траслося. Пала—і я затросцесь ад болю. Ды што-ж парадзіш—дзеці трасльіся ў хаце, зварыць бульбы не на чым, вады сагрэць... Куды паедзеш гэтym часам?.. Зіма, нязвычайная, нябывалая, ліха ведае, якая зіма, зіма ў гэтym годзе!

— Дрэнна і кепска, дзядзька. Пакараем судом.

— Ды ці-ж мы адны сяком? А глушакоўцы, а нізаўцы, а сухоўцы? Гора гоніць.

— Будзе і ім.

Нічыпар, маўчалівы, скрытны, здаваўся перад словамі Астапа: ня ўшчуе паначальніцку—таварыскі гутарыць. Праўда, саграшылі, скрыміналіліся. Ці-ж выправуе што? Нічым ня правы... І балюча—дагэтуль ні ў чым ня ўлічаны, не заплямены. Перадавіком слыў—а тут...

— Таварыш начальнік, усё роўна бярэзін не аднавіць... Скрыміналілі—але ручу, што больш ня будзе—даруйце... Ведаеце—я адплачу віну дзяржаве...

Міліцыянэр уголас засымляўся:

— Чым? Адседкаю?

— Пастой, пастой!—перабіў Астап.

— А тым, што я ўвесну, першым дзелам, усё забыўши, засаджу гоны шляху маладымі прысадамі. Хай толькі вызывее зямля, пададуцца сокі, і я кіну-рыну хату—пайду на дарагу. Дзень, два, нават тры дні патрачу, а засаджу. Бярозкамі, хо- чаце—елкамі, можна клёнам ці каштаном...

— Дастанеш—зробіш!

Міліцыянэр ізноў зарагатаў.

— А зраблю, клянуся, што зраблю... Ахвяруюся—дайце паперу... Няўжо, думаецце, зъягу дзе-колечы? Удвойчы наложыце штраф, калі толькі падвяду вас...

— І я бяруся гэта зрабіць,—дадаў Даніла.—Вазьмеце на ўчот, адмецьце і тады—штрафуйце ўдвойчы, утройчы...

— Гм! Ня хлусіце?—выпрабаваў Астап.

І тут-жа памеркаваў: а можа й чесныя людзі... Што з іх возьмеш, апроч кары?—А бярэзіны—адновіш? Людзям, сапрауды, прыпёрла, прыціснула, вядома. А ну-ж—выпрабаваць: няхай двое ганоў пасадзяць маладняку.

Даў умовы:

— Штрафую абодвух: на пяцьдзесят рублёў. Пасадзіце двое ганоў—здыму, а не—яшчэ набаўлю... Павал, напіши штрафную, хай расьпішуцца... Калі ня высадзяць прысад—сышчу з пенаю ў сто процентаў. Чуеце?

— Ці-ж мы будзем хлусіць?—выказалі сяляне разам і так шчыра, што Астап не сумляваўся ў іх словаах... Усё-ж даў расьпісацца на штрафной.

— Помніце—і йдзеде.

Сяляне пакланіліся, разъвіталіся.

Усьлед пашоў міліцыянэр.

Астап задумаўся:

— Пастой, Павал.

Той вярнуўся, падышоў да Астапа.

— Думаеш, выпаўняць?

— Чаму не. А ласьне сышчаце з іх штраф? Голыя, як бізуны. Бачыў іх гаспадарства; хаты—у землю глядзяць; падраныя стрэхі; голыя дзеци; някутыя калёсы; коні—мэрам сівінні надворныя...

— Шкада!

— Пэўна.

Астап падумаў; узяўся двумя пальцамі за губы і раптам кіўнуў галавою.

— Вось што, браток Павал.

— Што?

— З глушакоўскае шляхты нагонім... Сёння вечарам—у Глушакоўцы... Ведаеш, ноччу ўчора ехаў—секлі, гады... Ганоў на тры заўважыў, выстраліў. Гу, а пагонішся ласьне? Конь ледзьве йдзе ўлегцы. Гразі па калодкі, цемень—вока выкалі. Зіма, ліха ведае што, нябываля! Нельга працаваць: ні высьледзіць, ні выгледзець.

— Верхам сяду і паеду на змроку, а то наччу—ці-ж
энойдзеш?

— Тваё дзела: толькі найдзі—і гэтых ужо прыпяком...

— Не пакараеш—усе прысады зьнішчаць... А калі насадзяць—чакай...

Астап пайшоў з габінэту. На парозе спыніўся, павярнуў назад, але пачуў ззаду:

— Таварыш начальнік, прышлі па вас ад прадсядацеля.

— Дзе, хто?

Дзелавод—то быў ён—падаў пісульку. Астап разгарнуў, прачытаў. Пачырванеў.

— Бюрократызм! Ці-ж разарвешся ўсюды. Ён думае, што я тут сяджу, склаўши руکі... Выгавар, прыказ... За шчырасць, мо'? Мяне трэба вучыць... Пяць год за гэтаю справай...

Моцна стукнуў дзьяврыма і вышаў.

III

Разапрэўшы, стомлены, знэрваваны—Астап бег да сябе ў канцылярю міліцыі. Праз два крокі павяртаў левую руку, паднімаючы на ўзровень носу, і пазіраў на гадзіннік, прычэплены на руцэ. Хвіліны раставалі, як сьняжынкі на щёплым шкле. Вышаў з райіспалкаму—было без дваццаці хвілін чатыры. Эванілі ня раз—важныя справы, тэрміновыя... Ды так, трэба паглядзець, як і што. Установа, ды гэткага характару, як міліцыя,—баявая, шумная. Ці-ж ня ведае Астап? Мала што магло здарыцца ў яго адсутнасці! Праверыць—абавязкова.

Астап не цярпеў нядбайнасці. Рупіўся, пільнаваў даручанае яму справы. Любіў быць акуратным, старанным. Масьцер—ды годзі.

Сьпяшыў, а хвіліны йшлі, беглі, уцякалі. Заўсёды так—як сьпяшыш іх нагнаць, супыніць.

— Хаця-б не разышліся з канцыляры.

Перад будынкам, дзе яна мясцілася, яшчэ раз паглядзеў на гадзіннік—аставалася дзесяць хвілін да чатырох. Ужо адзін міліцыянэр вышаў з дзьяврэй і падаўся з двара. Ня прыкметніці начальніка. Астап бачыў—мерыўся спыніць, даць выгавар. Але не сабраўся, як яго абазвалі:

— Таварыш Бобік, на хвілю, даруйце...

2008/6
Астап азірнуўся—нейкі незнаёмы мужчына.

Недалікатна запытаў:

— У чым справа? Мне некалі, хутчэй.

Чалавек азірнуўся па бакох, таемным узрокам паглядзеў на Астапа.

— Ведаеце... ці паверыце, ці не... мне казалі ня раз... знаеце, справа з вашым міліцыянэрам Гарбузікам... Ён у Глушакох дзень-у-дзень на вечарынках, з дачкою Палікара Асінені... што вычварае... Ой, што там ён!.. Вы дасьледуйце, таварыш Бобік. Дурныя чуткі—падрыў уладзе...

— Добра, рассьледую...—і крануў з месца.

Але чалавек схапіў Астапа за крысу.

— Я яшчэ да вас таварыш Бобік...

— Кажэце.

А нагою, нэрвуючыся, пераступаў з месца на месца.

Ішлі з канцылярыі адзін за другім міліцыянэры, дзелавод, заўвышукам. Матнүў рукою, адварнуўшыся ад чалавека, каб паглядзеТЬ на гадзіннік—паслья чатырох.

— Кажэце хутчэй...

— Я колькі раз бегаў у вашу канцылярию... Прасіў адсрочыць хоць на месяц. Чым я заплачу па выпаўніцельнаму лісту? Самі бачыце, адкуль зарабіць трыццаць рублёў, дзе іх узяць мне...

— Хутчэй... у канцылярию прыдзеце... мне няма часу... слухайце...—адступіў на шаг ад прасіцеля.

Той працягнуў руку, каб хапіць Астапа за крысу ці за рукаў, але затрымаўся.

— Таварыш Бобік, таварыш начальнік... Падумайце—дарэмшчына... Ліха ведае за вошта прысудзілі гэтamu злодзею, голіку гэтamu... Трэба было мець совесьць... Але-ж я нічога, я ня проці суду—святая справа, трэба слухаць, толькі—чым я магу заплаціць... Ну, маю каняку, драбінкі, на ворагаў казана,—сълёзы, а ня маєтнасьць...

Астап падаваўся да канцылярыі, павяртаючы голаў назад. А чалавек, як муха, гудзеў сваё, не адстаючи ні на крок, ні на корг.

— Я сапраўдны бруковы чалавек... Яшчэ-б раней, ну хоць-бы з восені, усё-ткі залатоўку-другую зарабляў, а цяпер, глянь іх, куды ты выедзеш,—зіма, як кара якая, гнусная,

балотная, гібельная зіма!.. Ці-ж можна вылезьці з хаты ў дарогу?
Пасудзеце самі, таварыш Бобік.

— У канцылярыю... па нядзелі... няма часу; ды што на вуліцы?

Крута сарваў з месца і пайшоў.

Чалавек перш кінуўся ўдагон, але раптам стрымаўся і пусьціў:

— А Гарбузіка прасачэце, таварыш начальнік...

Астап пачуў фамілію, але ня ведаў да чаго. Кінулася ў думкі: „Няўжо такі Павал здацен на гэта? А мо' праз тое, што сысквае штраф? Чорт яго ведае, за каго можна ручыць? Ша-а, добра, прыпільную. Паедзе ў Глушакі, а я за ім. Праз гадзіну-другую... Усё можа стацца“...

Вашоў у канцылярыю—пусьцела. Дэядуля-стораж шкрабаў съцёртаю мяцёлкаю па бруднай-бруднай, загражанай падлозе. Съцежка-шнурок, вымачаная ботамі ад дзывярэй да стала дзелавода, краіла падлогу на-двое. Стары злосна мармытаў сабе пад нос, падвойчы труchy мяцёлкаю па чорных плямах. „Гэтак забрудзіць—сораму няма. Іншы ідзе, як назнарок, сумысьня нанясе пудамі гразі. Няхай-бы выцер—мяцёлка стаіць, дык не: паставшы швацара ды каб папрасіў той—дай вытру,—то можа-б што... Паперы, съмецьця, саломы наносяць... Канцылярыя, а як у стойле...“

Астап заўважыў нездавольства старога, усміхнуўся. Пабег у свой габінэт, прысеў да стала, развязаў папку, перагарнуў дзелы.

— Франук!—пазваў старога.

Стораж прышоў з мяцёлкаю ў руках.

— Чаго, таварыш начальнік?

— Чаму не пачакалі мяне?

— А я што ведаю.

— Гарбузік не казаў нічога аб тым, што паедзе?

— Таварыш начальнік, ласьне са мною гаворыць хто аб гэткіх рэчах. То не маё дзела...

— А каня не запрагаў?

— Не заўважыў.

— Добра.

Франук маўчліва адварнуўся, зрабіў некалькі шагоў да дзывярэй; пераступіў аднэй нагою парог і адварнуўся да Астапа.

— Таварыш начальнік, даруйце, што трывожу; я рэдка вас чапаю...

— Ну?

Астап адняў вочы ад папер.

— Ведаецце, таварыш начальнік, доўга зьбіраўся, ня мог асьмеліцца, але прыпёrlа. Ці нельга было-б, таварыш начальнік, хоць рублёў два надбавіць мне да пэнсіі? Столькі работы ў вас! Вось усе пайшлі, а я покі тут закончу; а жыцьцё—муляецца.

Астап маўчаў.

— За дзесяць рублёў—ці-ж можна старому пражыць, падумайце самі.

— Съмета, дзедку, нельга выйсьці з берагоў...

— Нельга?

— Нельга.

Стары матнью рукою і скаваўся за дзвярыма, неасцярожна стукнуў мяtlішчам у дзвіверы.

— У вас нічога нельга, ніколі нельга...

Астап паглядзеў усьлед, паспагадаў старому:

— Лепі-б, каб у шпіталь... Куды яму гэтая служба!

І йзноў аддаўся паперам.

Гартаў, перакладаў, чагосьці шукаў.

Размаўляў сам з сабою:

„Ну, праста нельга ўлавіць гадзінкі вольнага часу. Хоцьбы ў справах разабрацца... Вось Хмяльных дзела, кража каня... Ух, ад дзесятага верасьня яшчэ! Каб ты спрахла, як яно завалялася... Вось і не перабяры папкі... А гэта? Справа колектыву „Пушчыцы“. Бачыш ты! Не разарвешся... А ён яшчэ ўпікае! Стой-бы на маё месца—нябось, то не прадсядацелем... Патрасіся па гэткай дарозе вярстоў па сто на тыдзень—не паздаровіцца. І сёньня—каму спачынак, а гэта—съпяшы паабедаць ды падавайся йзноў...“

Адхіліўся і паглядзеў у вакно.

На заходзе выдалася чырвоная палоса проміну. Брыжастыя берагі цёмнае хмары тонкаю плеўкаю распаўзalіся над цёмным лесам.

„А вось мо' мароз будзе... Хоцьбы мала-веля съціснуў гэтую гразоту. Омегам выходзіць. Другі месяц пайшоў, і як завяло—ні сняжынкі. Што за зіма—трэба цуду давацца, ды

годзі-ы!.. Розуму ня возьмеш, як і што гэта чаўпецца. Адкуль тая палоса насунулася?“

Заглядзеўся на патухаючы промін.

— Можа ўжо пойдзеце, таварыш начальнік,—нясьмела з-за дзывярэй запытаў Франук:—ужо меркне на вуліцы... Ці мо‘ лямпу зас্বяціць?

Астап адварнуўся ад вакна, пасьпешна злажыў паперы і завязаў папку.

— Іду, зьбірайся запіраць канцылярию.

Стары забразгаў замком і, калі Астап вышаў з свайго габінэту, сустрэў яго словамі.

— Вось пацікаўцеся, як замурзалі падлогу. Цэлы дзень народу, мэрэм на вакзале. Ідуць ды йдуць, адкуль ён бярэцца. Яшчэ ніколі ня было столькі. Нанасілі гразі, саломы... Дубас злаваўся, раз-по-разу пазіраў у вакно, вас чакаў.

Стары зас্বямяяўся.

— Далі яму пытлю за сёньнешні дзень! Ня вельмі смашна быць начальнікам. Мне-б на ваша месца—тыдню не паслужыў-бы.

— Чаму? Святыя гаршкі лепяць?

Ён павярнуўся.

— Бывайце здаровы, дзядзька!—і вышаў.

IV

Падкарэла гразь—браў марозік. З зорнага ціхага неба падалі малюпаченъкія пылінкі шэрлані і асядалі лёгкаю вільгатаццю на голых дрэўцах хмызьнячку. Стыла вада ў лужынках.

Конь цьвёрда ступаў, прабіваючы слабую кару гразі. Чутна было ў ціхай ночы, як хрусьцела ў каня пад нагамі.

Астап узіраўся ў бок Стадолішч, перакідаючы поглядам палі. Узгрудак, што абымаў пасёлак Глушакі, хаваў гала палёў. Дый ноч брала сваё: зоры—і многа зор, але цем тушила іх сваёю сопухаю. Толькі больш-менш зблізку можна было разглядзець дзераўца ці лужыну, а на поўганоў—чорная сьцяна. „Ці паехаў Гарбузік“, пытаў сябе Астап: „Можа збаяўся?“

І ўсумніўся, ці ехаць самому.

Бездараж, цемрыва. Кудэю пакіраваць на Глушакі?

За мастом, выехаўши на ўзгрудак, Астап углядзеў агенъчык. Смуглы, ён выглядаў здалёк воўчым вокам. Але дарма, можна ехаць хоць цярэспаля, нацянькі.

Астап накіраваў каня праста да агенъчыку. Паслушная жывёліна сышла на ральлю і, лезучы па калені ў гразь, пашла полем. Сапла, фыркала, паднімала голаў, блыталася, шукаючы лепшых мясьцін, мяжы ці разоры. Астап лёпаў далоньню па загрыўку, цешыў, угаварваў і тут-же ўслухоўваўся.

Азіраўся ў бокі, налева й направа, узад.

Агенъчык гарэў роўна, адным промінам, вузкім касьнічком славяся к Астапу. І здавалася, ня блізіўся ні званьня, ні каліва.

Астап меркаваў на яго, думаючы:

„Няўжо такі Гарбузік сапраўды распусьціўся? Ці можа тое стацца? Цікава. Няпрыкметна на ім, а ў тым—хто яго ведае. Згадзіўся ахвотна ехаць. Але-ж дарма—я начальнік, прыказаў—мусіць“.

Падпусьціў сумненіня:

„А мо’ і так, як кажуць? Вось-же не раскрыў пакражы ў гэтых самых Глушакох. Цэлы тыдзень валаводзіцца, а канцоў ня відаць, хіба скрывае? Тое можа быць і з бярозамі, прыедзе знарок ноччу і ня нойдзе. Дасть любы адгавор“...

Сущешыўся:

„Добра, аднак, што паехаў; трэба выверыць хлопца. Справа вымагае. Ня глянеш, не пасачыш—і распусьцяцца. Чалавек—не жалеза, спакусы многа ўсякае“.

Конь шаргануўся між кустоў, фыркнуў і натапырыў вушки. Агенъчык замільгацеў між ралак. З боку нешта зашамала. Астап памацаў колт—вісеў на рэмени.

Навяло думкі на бандытызм, на той плян, які апрацаў, далажыў сёньня прадсядацелю і мусіў выпаўніць на наступным тыдні.

„Добры вечар,—шкада што не паехаў у Процьмы... Свята, як быццам-бы гуляць да Вікці. А ну-ж і скутак быў-бы...“

Праехаў кусты, рашиў: „Пагляджу тут і з Гарбузікам далей, шкода гэткае пары“.

Забрахаў сабака—здалося, агенъчык падблізіўся. Скрыпнуў вочап у студні.

„Адзін, ня ведаюць бандыты, а то-б з кусьцікаў“.

Аглянуўся—кусьцікі згінулі ў процьме ночы.

А вось і гумно, агенъчыкаў з дзесятак.

Да сабакі, што брахала, прыбавілася некалькі новых. Заліліся выем, затрывожылі пасёлак.

Астап завярнуў у двор першае хаты, зълез з каня, пастукаў у вакно, запытаў:

— Міліцыянэра ня ведаецце дзе?

Маладзіца падбегла к вакну.

— У Асінені Прахора, трэцяя хата.

Забрала Астапа—завярнуў каня, ускочыў і праз мінту быў у двары Асінені. Вокны завешаны фіранкамі. Сымех у хате, голас Гарбузіка.

Прыгнуўся на кані і паверх фіранкі зірнуў у вакно. Угледзеў: на ўслоне, адварнуўшыся съпіною да стала, сядзеў Гарбузік; сярод хаты стаяла дзяўчына, ухмылялася. У запеку—стары.

Пастукаў Астап у дзвіверы—выбег Гарбузік.

— Павал!

— А, таварыш начальнік?

— Як з парубкаю?

— Нашоў съяды. Хрышчанік Якаў.

— А што зрабіў?

— Я заўтра наскочу, сёньня...

Астап западозрыў.

— А тут чаго?

Гарбузік замяўся.

— Ведаю, брат... Ну, давай абсьледуем зараз Хрышчаніка гэтага. Як кажаш?

Э хаты вышаў гаспадар.

— Чаму-ж у хату ня зойдзеце? Каня ў прыгрэбіцу... Ах, і служба-ж ваша!

— Некалі.

— Вайдзеце, чаго там, абагрэцца хоць-бы з дарогі. Ня блізкі съвет, гэтаю дарогаю, гразотаю, сълякотаю... Ах, ах... Вядзеце каня ў прыгрэбіцу...

Астап здаўся, павёў съледам за гаспадаром. Павал астаўся каля парогу...

— Служба, ведаеце, і людзі гэткія... хоць-бы і ваши глушакоўцы, каторую ўжо бярозу на шляху высеклі? Ці то ёсьць лад, парадак? Жывуць у вас ня бедна, а то та-ж... Ну, як тут добрым будзеш. Нядаўна з пакрахаю, а пасля з гэтымі хлопцамі ўсе ў Глушакох...

Гаспадар маўчаў. Адчыніў вароты ў прыгрэбіцы, увашоў. За ім Астап: да шула прывязаў каня.

— Ну, як там?—запытаў з-пад дзвіярэй Гарбузік.

— Гатова!—адказаў Астап, і не пасьпей астыць голас, як бухнуў зычны стрэл. Астапу мэрэм-бы хто стукнуў каменем у ногу, так моцна, што ён ня ўтрымаўся і кінуўся на зямлю.

— Павал, ратуй!—прагукаў і ад болю съціснуў зубы, што больш слоў ня вышла.

Гарбузік падбег да Астапа, абмацаў усяго і паглядзеў на руку: была ў съвежай крыві.

— Памагайце ў хату ўнясьці,—вялюча сказаў Гарбузік гаспадару Асінені.—Бандыцтва, прахвосты!!!—вылаяўся ён.—Спаліць мала ўсе Глушакі!

Некалькі чалавек, спагадаючы, падбеглі к двару, загаманілі, завылі сабакі гучней і зласцівей.

Астапа ўнясьлі ў хату, распранулі, перавязалі рану, палажылі. Дзяўчына апранула новаю коўдраю, у прыгожа-выпленены дэсань.

— Зас্বицце! Якая напасьць!!!

А Павал Гарбузік, перапалоханы, адчайна крычаў:

— Бандыты, шляхты паганыя! Гэткага чалавека згубіць!..
З-за вугла, з-за гумна...

— Што-ж ты да нас маеш—ці-ж гэта нашы, думаеш?
Мала брадзягаў бадзяеца зараз? Цудны ты, Павал,—выбачаўся Асінені.

Але Гарбузік не зважаў, крычучы і тупаючы па хаце.

— За свайго начальніка—адамшчу паганцам,—выгукнуў ён і кінуўся ў дзвіверы.

Дзяўчына пагналася ўсьлед.

— Куды ты, Паўлік! Куды ты! Паберажыся!..

У адказ захрабусьцела гразъ пад нагамі Гарбузікавых
ботаў—ён пабег на пасёлак, мэрам-бы гонячыся за кім.


Праз хвіліну пачулася раз-по-разу некалькі стрэлаў.

Асіненя ўзяўся рукамі за голаў.

— Што-о ён ро-обіць, што-о ён робіць?—і тут-жа хапіў
сьвежа пасечаных дроў, што ляжалі пры печы, знакам паклі-
каў жонку.—Пакідай у печку,—шапнуў ёй на вуха і азірнуўся
на Астапа.

А Астап драмаў, утомлены, змардаваны, абяскрывяны.
І хатні гоман, і брэх сабак, і водгук стрэлаў Гарбузіка з'лі-
валіся ў яго пачуцьці ў нудны шолам прысад, рэдкіх, пасеча-
ных, сіратлівых, пакараных гэтаю зімою, і побач—маладых,
сьвежых, што ён меркаваў, марыў насадзіць паслья гэтай ня-
звычайнай, няпамятнай, гразкай зімы 25 году.

ЯДЗЯ-ЖУЧОК



I

Пракоп паглядзеў у вакно: з-за маленькага чубочка лесу выходзіла крывяністае сонца. Далёка ўгору сягала праменьне, запаляючы шырокі гал неба. З узгорку, на якім ляжала чыгунка, цягнуліся доўгія разгатыя цені, ападаючы сваімі лапамі да берагоў нелапое рэчкі—Усекі. Празрыстае мяккае паветра плыло ў вакно, выцягаючы хатні напоўкухонны напоўспальны прыпах. Цішыня—што ня гойдалася павуценъне, якое перапяў ад шульваньня да вярэі хітры павук. Цягнула ў лог, да Ўсекі, на росную траву, на адпачынак, нядбайны, зацяжны, бесклапотны. Не хацелася гадзіцца, што вось-вось, неўзабаве, ён мусіць кінуць усё-усё, што за апошнія два месяцы так пакахаў, з чым зжыўся,—дачу, гаёк, гульбішча з Ядзяю, чырвоныя ўсходы, пах мурагоў, жыта і... самую Ядзю... Не хацелася гадзіцца, што зараз, вось праз дзень-другі, ён апыніцца на фронце, тварам к съмерці... „Ці можа тое быць?“—не паверыў рачаіснасьці Пракоп і азірнуўся на хату, каб праверыць, дзе і што ён—живе, адчувае, валодае сабою, ці плавіве, падганяты якойсьці чужою непераможнаю сілаю.

У хаце быў растаноп: няпрыбранныя ложкі, а на іх ускудлачаныя пасыцелі, белыя падушкі, укамечаныя, зъмятыя капы; на падлозе расцярушаны кавалачкі паперак, аднекуль нанесенія саломінкі. Дачасна раскіданыя рэчы з адзежы. Прыстале, на лаве стаяў упакованы портплэд, а каля куфэрачка—ухажвалася засумленая Ядзя: бразгала чайнікам, нажамі, шклянкаю, майстравала іх, перакладала і час-ад-часу пазірала на Пракопа. Відаць было, што сама экстрэнна паднялася з пасыцелі, раней, ніж то заўсёды, бо: белая памятая спадніца часова была прышпілена на адну машынку, выяўляючы кашулю; будзённая аблезлая блузка зачэплена гаплікам за дзірачку, бакі яе ападалі з плеч, агалялі іх, паказваючы далікатную

прошву на белай кашулі; на нагах—пратаптаныя туфалькі, з якіх вилазілі пальцы.

Пракоп адышоў на хату, прамармытаў нешта сабе паднос, пасъля засьвістаў і праказаў да Ядзі:

— Хутка ты ўходзішся? Зараз трэба ісьці на вакзал.
Ядзі хвіліну памаўчала.

— Зараз,—і глыбока ўздыхнула.—Так скора, не агледзе-
лася. Ці-ж будзеш хаця пісаць?

— А то я хлушу табе, Ядзі?

Пракоп падышоў да жонкі і пацалаваў яе ў голаў, у рас-
пушчаныя, пакручастыя, густыя косы.

V | — Ня хочацца ехаць, прызнацца. Так міла тут, так добра!
Каб гэта можна было астачца! Каб гэта вайна не за свабоду!—
не паехаў-бы, нішто не паехаў-бы... Але трэба, павінен...
Без мяне, бяз іншага, бяз трэцяга. Вораг ня дрэмле...

Ён цягнуў гімнасціёрку, новую, стройна сшытую, пера-
цягнуў папругу, паправіў галіфэ.

Ядзі падбегла да палікі, узяла шчотку і, здаецца чыс-
тыя, пачысьціла плечы.

— Ты чакай першага пісьма, нікуды ня еду чы адгэтуль.
Я зараз-жа, толькі заеду, паведамлю. Хай толькі наш полк
затрымаецца ў адным пункце ходзь на тыдзень—б'ю тэлеграму,
і ты съяшы. Съяшы ка мне.

— Ты-б хаця, дарагі мой, пільнаваўся не насунуцца пер-
шым на кулю... Цяпер гэткія пачнунца бойкі!

Пракоп зас্মяяўся:

V | — З гэтым не справуеш: камандзір—і мушу ісьці пер-
шым, пярэднім. Трэба чырвонаармейцам паказваць прыклад.
Ды павіннасць, Ядзечка. Вайна, абарона рэспублікі, абарона
свабоды. Бачыш—захварэў, адпусьцілі на два месяцы, а зараз
ужо—мушу ісьці...

— Ты заўсёды гарачышся. Чаму-б табе за ўсіх першаму?

V | — Я чесны ваяка. Можа таму, што я так многа пацярпеў
за волю, многа пазмагаўся і даражу ёю? Можа таму!

— А мною даражыш?

Пракоп абняў Ядзю і шчыра прыціснуў да сябе, пера-
гнуўшы зълёгку яе пояс, ажно адкінулася галава і веерам
зьвісьлі косы.

У засос пацалаваў і тут-же хапіўся за гадзіннік:

— Пара! Пара, Ядзя.

І пачаў зьбірацца: зьняў з гвазда на сцяне шынель, згарнуў яго, надзеў шапку; перавязаў рамухамі портплэд з куфэркам, каб ёмка было несьці на плячы, агледзеўся па хаце.

— Ня сумуй, усё-ж заходзь да Юшкавых, бывай у горадзе, у тэатры, у кіно. Чуеш?

Працягнуў руку і разъвітаўся.

Ядзя маўчала. Хмурым узрокам прасачыла, як Пракоп ускінуў на плечы клумкі, правяла яго на двор.

— Я буду глядзець, як ты ехацьмеш: матні мне хустачкаю да курганкоў. Добра?

— Добра.

Пракоп вышаў з двара і павярнуў на сцяжынку, у жыта, якая вяла ў прыгарад Сакоўку, дзе быў вакзал. Жыта хутка схавала Пракопа, адно, мільганула пару разоў у Ядзіным ваччу яго шапка. Ядзя пастаяла каля вешніц, пільна пасачыла ў той бок, куды пашоў Пракоп, у думках правяла яго да вакзала і барджэй вярнулася ў хату. Старэнна ды съпешна стала зьбірацца выйсьці да курганкоў, каб не прапусьціць цягніка.

Адчыніла вулічнае акно.

II

Праз хвілін дваццаць Ядзя бегла нацянькі да курганкоў. За горадам, які абмінула з паўднёвага боку, наткнулася на ярыну і, азіраючыся па бакох, кінулася ў ператоч ніў, топчуцы ядраністы ячмень, пахучую канюшыну. У съядох за ёю астаўлялася палоска пагнутае збажыны. Цырбунцы ячменю, рослага і густога, хвасталі яе па белых няпрывычных руках, дражнілі скуру, вызывалі съверб. На межах — спатыкалася, бо не глядзела ў зямлю, а праўцом, на чыгунку кідала пагляды.

За нівамі пачаўся мурог—роўны, як стол, з густым дзяцельнікам, з жоўтымі съляпушкамі, казакамі, бабкамі. Густым струменем ліўся пах і ап'яніяў съвежым водырам.

Дабегшы да курганкоў, Ядзя бяэмцна спынілася, адсаллася і ўжо паважна палезла на сярэдні—самы высокі і самы травяністы. На верхавінцы яго села і ўперылася вачыма ў бок гайку, з-за якога штодня, адзін за другім, выходзілі троі цягнікі. Не звадзіла вачэй, прыслухоўвалася, а мо' съвісьне.

Перад ёю слайся поплаў, запоўнены неўгамонным гудзеньнем пчол і мошак. Мільгацелі матылькі, трапятаі стрэлкі. Сонца ўсё вышэй падымалася, расьпякала. Ядзі рабілася млосна і цягнула легчы ня мяккай мураўцы тварам угору, пад сонца, і спакойна паляжаць. Не ў пару прачнулася.

Але толькі разабрала млявасьць, што надышла разам з сумам і нудою па Пракопу, як да яе даляцела знаёмае шыпеньне цягніка. Над гаем закруціўся густы дым. Ядзя ўсхапілася на ногі, скаланулася ўсім целам, кінулася ў жаласьць і разъняла рукі, як быццам-бы хочучы супыніць цягнік або ўлавіць у гарачыя абдымы Пракопа.

Цягнік разьвінаў хаду, і выскакаў з вагона з ваччу. Ядзя прыплюшчыла вочы, працягнула галаву наперад і шукала белае хустачкі. У ваччу прамігнула многа розных—белых, шэрых і жоўтых плямак, некалькі дзесяткоў галоў людзкіх глядзела ў вокны вагонаў. У кожным вакне здаваўся Пракоп і ўва ўсіх—яго ня было. Не ўлавіла выразнага вобразу і спагадліва правяла цягнік вёрст за пяць, пакуль ён не скаваўся за пакатам ніў.

Але Ядзя гналася далей за дымам, які пырхаў з жаўтаватага жыта, мэрэм-бы з яго аблятала красаванье, гналася некалькі доўгіх хвілін, пакуль у вачох асталася рэдкая шэррань паветра.

Тады яна разуверана адварнула вочы назад, на дачу, якая глядзела адчыненымі вокнамі ў той-ж бок да таго-ж цягніка, і ў яе раптам стукнула думка: „Вярнуся назад, і Пракоп не спаткае! Прыдзецца лажыцца спаць аднай у кватэры, аднай устаўць, аднай хадзіць на поплаў да рэчкі. Як нудна, як бясьцікаўна! Ніколі ящэ гэтак ня было! Забраў-бы мяне хутчэй з сабою: і я-бы тым самым цягніком, у туё-ж самую далячиню паняслася-б, паняслася-б!“

Ядзя апусцілася на траву. Думкі суздром перамянілі настрой, заказлыталі ў нутры, развесялілі, абнадзеілі. Міжвольна спляліся ў яе выабражэньні чужыя вабныя вобразы, замуляліся гатовыя пляны блізкага адчуваньня іх пры сябе, вакол сябе, у сабе. Не ўстаяла—аддалася марам і паціху задрамала...

Прачнулася з нейкае трывогі ў съне, цёмнае, няяснае. Усхапілася з травы, паглядзела ўсьцяж чыгункі туды, дзе

схаваўся цягнік з Пракопам, пасля крута рушыла з месца, пабегла ў подбежкі дамоў.

Прыбегшы, барджэй стала наводзіць парадак у хаце, мяркуючы пры гэтym, як і што яна будзе браць з сабою ў дарогу, што каму пакіне. Перабрала ўсе рэчы, усяму нашла месца, спынілася на Пракопавым дзеравяным ложку: як яго адвесьці ўдасца? Перашкода, стромка ў гладкім пляне пераезду. „Ну, з гэтym тады вырашицца, абы Пракоп пісаў!“

Падсыцілаючы яго ложак, ужо з аднёю падушкаю, Ядзя запытала сябе самую: „Як-жа ён там, небарачка, спацьме? Дзе, на чым? А мо' на голай зямлі?.. Ой! Што я! Паеду і буду гэтак сама дбайна засыцілаць яго ложак, даваць чистую бялізну... Ці-ж яму трэба першаму быць?“

Не ўцярпела—падбегла к акну, прасадзіла голаў і яшчэ раз паглядзела ў той бок, куды паехаў Пракоп і куды—ой, няйначай!—паедзе і яна.

Заківала рукою, паслала пацалунак...

„А вечарам наведаю Юшкавых. З Парфірам ды з Аленяю пойдзем заўтра ў горад. Дзень-другі—вокам мігнуць—праляцця. Не азіруся, як дарога. Ды спаткаемся“...

У Ядзіным нутры было мэрэм у крыніцы, у якой кінуты камень ускаламуціў чистую ваду.

III

Цёмная зорная ноч глядзела ў чатыры вакны—не адчыненныя, як дасюль пры Пракопе, а шчыльна закрытыя. Ядзя шкадавала, што няма акеніц. Заперла на закрутку дзвіверы і ўтулілася ў капу з галавою. Было ніякавата, што адна, што другі ложак глядзіць пустым. Старалася не сапці, каб цішыні не варушыць. Паднялася гострая ачуласць. І так прыемна было, калі брахаў суседні сабака! Усё-ж старажыў.

Нарэшце, заснула і ня ўгледзела, калі праспала ўсю ноч... Расплюшчыла вочы і стрэла сонца. На съянне вісела старое галіфэ Пракопа, на стале ляжаў нумар газэты „Известия Центрального Исполнительного Комитета Советов“... Пад лаваю стаялі святошнія боты з гладкім халяўкамі, крыху прыпыленыя. На другой съянне вісела шэрская гімнасцёрка. Усё выглядала гэтак, мэрэм-бы Пракоп дачасна выбег некуды, а зараз

вернецца і падойдзе да яе, Ядзі, каб прыласкаць, пацешыцца ўдваіх, як то было на працягу так хутка мінульых двух месяцаў.

Нават настрой яе трываў гэткім, як заўсёды, бадзёрым, рэзвым. Учарашні выпадак съцёрся з вачэй, прыступіў сваю гострасцьць. Вось-вось стукнуць дзьверы, прачыняцца і з сянец прасунецца галава Пракопа:

— Ты ўсё яшчэ ляжыш, Ядзя? — скажа ён жартоўна.— А я ўжо пасъціраў расу, памыўся ў рэчцы.

Яна ўстане, нагрэе цыкор'ю з малаком, напячэ аржаных скавароднікаў і ўсядуцца сънедаць, адчыніўши акно. А пасъля пойдуць у гай, палягуць каля маладых хвоек і будуць строіць пляны наступнага жыцця. Як яно міла!

Ядзі не хацелася падымацца з ложку,—чаго съпяшаць? Распранулася па пояс, падставіўши сонцу грудзі і нязьмігутна глядзела ў акно, чакаючы.

Але зьнячэўку прамігнуў хтосьці між вокан, перш з вуліцы, пасъля ў дварэ. Яна прыкрылася да галавы, настара-жылася. Хто-б то быў? Рашила, што гаспадар ці гаспадыня, якія жылі ў задній хатцы. Што ім да яе і ёй да іх? А мо' хто іншы? Стукнула клямка ў дзьвярох. Ядзя схапілася, накінула падраную капоту і падбегла к акну: няўжо Пракоп? Сапраўды—і раздваілася думка, чаканьні згрудзіліся, наперлі. Паглядзела, затуляючы вочы ад сонца.

— Хто там?

— Парфір!

— Парфір!

Засаромілася і пабегла адчыняць.

— Я да вас, убачайце. Мне патрэбна кніжка „Гістарычны матэрыялізм“. Пракоп пазычаў.

— А вы не на службе? Чаму?

— Дрэнна чуюся, ведаецце...

Гутарылі праз зачыненая дзьверы. Пасъля Ядзя спахвалацілася.

— Я адсуну, а вы крыху пачакайце, а то я не адзета.

Сама пабегла ў хату і барджэй сяк-так скамячыла косы ў куклу, нацягнула спадніцу паверх капоты, заслала ложак. Праз акно крикнула:

— Уваходзьце!

Парфір увашоў.

— Ну, як пераначавалі?

— Добра.

— Не баяліся?

Ядзя паматала галавою:

— Як вам сказаць...

— А я вам казаў, дазвольце прысьці...

Парфір засымляўся.

— Нават і думалася: хай-бы хоць хто, а то аднэй...

— Нічога, ня так страшна,—суцешыў Парфір.

Ядзя адчыніла акно.

— А ведаеце, Парфір, я ўжо надумалася так: не атрымаю пісьма к дзесятаму, бяру і еду сама. Найду, няпраўда.

Парфір хітра ўсміхнуўся.

— А там? Пракоп, напэўна, адправіца на фронт, а вы? Зараз насыпываюць рашучыя бойкі. Бальшавікі гатовяцца даць адбой... Бачыце, куды пасунуліся белыя.

Замаўчалі.

— А як-же мне парадзіце? Аднэй тут заставацца?

— Ваша справа—мяркуйце. Памойму—так.

Яшчэ памаўчалі. Ядзя стала хвалявацца, затупала па хаце, пазіраючы ў акно, раздумваючы.

— Ведаеце, Парфір!—сказала расстроена і рашуча:— паеду! Паеду да Пракопа. А там—паступлю сястрою. Мне-ж ня вучыцца: санітарью ведаю... Паеду і паступлю. Сапраўды, чаму-б мне не пасабіць Чырвонай арміі? Затое буду з Пракопам.

Парфір ябедна ўхмыльнуўся.

— А вы яго нойдзеце? Зараз ідзе вялікае перакіданыне паасобных людзей і часьцей войска, комплектуюцца новыя адзінкі, сартуюцца людзі. Дзе вы нойдзеце Пракопа?

Ядзя задумалася.

— А мо' пакуль заедзеце, ён пойдзе ў бойку і, чаго добрага?..—дабавіў Парфір.

Да чаго ён вёў, Ядзя не дагадвалася... Але слова Парфіра выклікалі ў яе разам з агідаю і гострае хаценьне, непаворотную рашучасць як найхутчэй кінуць гэта месца, дачу, прыгожасць мясцовасці, сабрацца і ехаць. Ехаць на Арол, съследам за Пракопам. Што будзе там, як павядзецца—не палохала, не выклікала сумненія. „А мо' Пракоп пойдзе ў бойку і, чаго добрага“... — гэтыя слова пераважвалі ўсё іншае,

захаплялі цалкам Ядзю і настойна карцелі ўва ўсіх часьцінках яе нутра. Хоць захапіць на дзень, на два, хоць яшчэ раз угледзеца, бо, „чаго добрага“... Праўда...

Перад Ядзяю адчынілася цёмнае бяздоњне, пустэча, бясъцікаўнасьць, калі, „чаго добрага“ ды згубіць Пракопа, астанеца адна.

Яна ўжо не глядзела ў акно, згубіла густ ва ўсім тым, што толечкі вось падымала яе пачуцьцё, супакойвала, разважала. Вылецела апошняе каліва самаўцехі, самазабавы, што м'які Пракоп куды вышаў, а ня сёньня, то заўтра вернецца. Куды там! Наляцелі чорным ліпкім згустам учараашня зъявы: збор, разывітанье, праводзіны, съпешка да курганкоў, каб угледзець яшчэ, як ён матне хустачкаю, як пашле ласкавы ўзрок, пацалунак.

І ўчора—гэтага ня здарылася—прымха? Дзе там? Ужо йшлося, ужо ідзеца да нядобрага.

Ядзя паддалася забабонам, успрымала блізка да сэрца найменшыя, драбнейшыя трапункі ў мінульм, ад часоў знаёмыства з Пракопам, праз поўгадовае сумеснае жыцьцё, да учараашняга. Вынашла, вышукала шмат-шмат выпадкаў, якія, падае думках, нядобрае сулілі.

— Паеду, Парфір. Вы купіце што-колечы з Пракопавых рэчаў, а іншае, я папрашу, няхай у вас пастаіць; хоць-бы ложак. Га?

— Ласьне я вас напалохаў так, што вы гэтак раптоўна перамянілі настрой?

Ядзя не дала на гэта адказу і яшчэ раз перапытала:

— Купіце, Парфір?

— А што вы прадасьцё?

— Вось боты, вунь гімнасцёрка, бялізны пар са дзьве,— паказала пальцам у некалькі месцаў.

Парфір паглядзеў, памацаў кожную рэч, падумаў.

— На днях скажу... Ну, пашукайце кніжкі, калі ласка...

Ядзя адчыніла шуфлядку, перакінула некалькі дзесяткаў кніжак і дастала „Гістарычны матэрыялізм“.

— Вось яна.

Парфір надзеў шапку, каб ісьці.

— Заходзьце да нас, Алена прасіла.

— Добра, дзякую!

Ён пашоў з хаты, Ядзя правяла. На вуліцы Парфір сказаў:

— Ня раджу ўсё-ж вам, Ядзя, ехаць. Што вы задумалі? Кіньце свае пляны. Сястрою! на авёс, на... расправу з краскомамі?.. Ці вам надакучыла жыць?

— Маўчэце!—раззлавала і адварнулася ад Парфіра.

IV

Цэлы дзень Ядзя ня выходзіла з хаты: разьбірала рэчы, якія прадаць, якія пакінуць на схой, што забраць з сабою. Толькі-б менш было ношы,—спраўней у дарозе. Два куфэрачкі к вечару былі гатовы. Ядзя паставіла іх пад ложкам. А што прадаць—адлажыла на лаве. Ложак, столік, некалькі крэсел—пакіне гаспадару кватэры.

На змроку пабегла да Юшкаў, каб пагаварыць з Парфірам наконт куплі ім Пракопавых рэчаў. Ня думала слухаць, што ён казацьме; мала што чужы, незацікаўлены ў яе жыцьці, хаценьнях і намерах, чалавек парайць.

Але прышла і зразу наткнулася на гутарку, якую, мэрам знарок, прыпас да яе Парфір...

Ён быў адзін у хаце: маці з Аленаю ранкам пашлі ў горад і яшчэ не вярнуліся. Сядзеў пад акном і чытаў якуосьці кніжку, а толькі згледзеў Ядзю, кінуў чытаныне, выскачыў на ганак і наўпор пачаў даваць ёй свае рады. Ядзя ня слухала, думала пра сваё і перабівала:

— Так купіце, Парфір Якавіч? Я згодна прадам, хоць Пракоп крычацьме... Бо куды-ж мне пускацца ў гэткую дарогу з цяжкім багажом.

Парфір запрасіў яе ў хату і не адказваў праўдом, а казаў сваё, знарок надуманае, з некаю таемнаю, асабістую мэтаю.

— А калі Пракопа заб'юць? Гэта-ж вайна, сярдзітая, заядлая вайна. Думаецце, ня можа таго здарыцца? Тады пакутваць будзеце, бадзяцца...

— Не спакушайце мяне, Парфір. Я рашыла ехаць—больш нічога. З кім я тут застануся? У мяне няма бліzkіх людзей, я адна, я... вы купіце хоць адно што: боты ці гімнасіцёрку?

— Вы так скора ўжо паедзеце?—зъдзекваўся Парфір.

— Ня буду чакаць. Хутчэй паеду, можа спаткаюся.

— Няўжо вы думаецце, што Пракоп гэтак вамі даражыць, як вы ім?

Ядзя падсвядома зразумела ўвесь сэнс Парфіравых слоў, запужалася.

Да чаго яны кіруюць? Маладзіцы стала не па сабе. Паглядзела Парфіру ў вочы,—што напісана ў іх?—яны глядзелі хітра, падлабуньваючы, пранізываючы нашароханую Ядзю. Яна адступілася ад яго. Тады Парфір, мэрэм-бы зьнячэўку, нагнуўся да яе, працягнуў руку, каб скапіць.

— Парфір Якавіч!

— Ня бойцеся.

Ступіў рашуча і хапіў Ядзю за плечы. І ўмольна, засопшыся, з некай трасучкаю ў голасе і ва ўсёй постаці, пачаў казаць:

— Куды вам ехаць, Ядзя? Пракоп ужо пашоў на фронт. Ужо пачаліся бойкі пад Варонежам... Каля Касторнае Мамонтаў... Дзянікін дойдзе да Масквы па целях Чырвонае арміі... Вы хочаце съмерці? фронт, збой, калатня,—ці ж можна звязаць цяперака сваё жыцьцё з якім-небудзь краскомам? Паглядзеце—кінуў вас і паехаў; ласьне ня мог узяць з сабою? Адкуль і што прышоў, чым павінны для вас...

Ядзя некалькі раз памкнулася вырвацца, але Парфір крэпка трymаў яе каля сябе і, нагнуўшыся над вухам, казаў свае сказы, гарачыўся, задыхаўся:

— Я вас люблю... Я дам вам ня менш Пракопа... Ядзя, астанеццеся. Я ўстрою вас на службу. Будуць бальшавікі—будзеце служыць, будуць белыя—таксама будзеце служыць. Куды вам ехаць? За кім гнацца? На пакуту едзеце...

Але Ядзя не далася ўгавору, не ўзварушылі яе Парфіравы слова, а наадварот: чым больш той казаў, тым для яе рабілася ясьней, што Парфір нядобрае замысліў, што сур'ёзна рашыў пайсьці на страшны для яе манэўр.

— Вы купіце, Парфір,—упарта задала яму пытаньне Ядзя і, калі Парфір змаўчаў, рванулася як мага з яго рук, выскакізнула і подбегам кінулася з хаты, з двара, да сябе.

Ёю завалодаў страх. Тое, што рабіў з ёю Парфір, яна дапляяла, прылучыла да зывітку іншых выпадкаў, якія днём сабрала ў адно і захавала ў сваім нутры. Усё гэта казала,

што нельга быць аднэй, нельга аставацца без Пракопа. яшчэ большы пацяг да ад'езду забраў Ядзю. Ужо ня цікава было прадаць хоць што—няхай астaeцца гаспадару, абы не перашкаджала яе зборам. Другая ноч жахала маладзіцу. А калі перакідала Ядзя думкамі надалей—рабілася немагчыма. Не дажыць, пэўна, да дзесятага! Куды там!

Ядзя праверыла куфэркі, ці ўсё патрэбнае ўпакавала. Пасьля праглядзела ў шуфлядзе паперы, пашукала на паліцы, зазірнула ў ложак. І калі нічога патрэбнага не знашла, пабегла да гаспадара.

— Дзядзька Сідар! Я днямі паеду—вы, калі ласка, прыглядзеце тое, што я вам пакіну.

— Ласьне паедзеце? Куды?

— Паеду на фронт, за Пракопам. Сястрою пайду.

— Ці вы маецце лад? Жылі-б спакойна ў нас; Пракоп надсылаў-бы, а вы...

— Не, не магу... Дзе мне тутака, аднэй!

— Каго вы баіцесь?.. Ну што-ж, паглядзімо, добра.

— Калі ласка, дзядзечка. Дзякувацьму...—і вышла з хаты.

Не магла доўга гутарыць, ня было чаго.

— Вы на фронт? Міная мая,—гаспадыня пашкадавала, а сама была рада Ядзінай спадчыне і гасцінна правяла яе да парогу.

V

Усе вагоны ў цягніку былі перапоўнены. Ядзя ледзьве знашла месца. Толькі дзякуючы нейкаму чырвонаармейцу, які спраўней прабіўся ў купэ, ёй удалося ўсесціся. Куфэркі і карзінка змучылі, знэрвавалі маладзіцу. Затое, асталяваўшыся, супакоілася. Была пэўна, што да Арла пападзе. А там?..

Ядзя зразу, сеўшы ў вагон, заклапацілася: як і што яна рабіцьме ў Арле? Дзе спыніцца? У каго пытацьме аб Пракопе? Спадзеўна паглядала на суседа-чырвонаармейца, які ўжо раз выручыў.

Магчыма той ведае? Але пытаць не хацела, пакуль ня рушыцца цягнік; калі-ж пашоў, то яна заглядзелася ў акно, каб не прапусціць развітацца з месцам, дзе так шчасліва правяла з Пракопам столькі часу!

Мігалі перш будынкі Сакоўкі, пасьля гароды, далей па-
раўняліся з гайком і вось—вунь дзе курганы, а там Усека,
а на ўзгрудку—хатка-дача. Скаланулася Ядзя ад болю, ад
утраты, ад няведенага заўтрага. І зноў зарупіла пытаньне—як
пойдзе там, у Арле? Ці ўдасца напасьці на Пракопаў сълед?
А калі не, дык тады?

На станцыях падсядалі новыя людзі, ціснуліся, набіваліся.
Кандуктары крычалі, лаяліся, ня было рады. Стала душна
няўмеру. Адчынілі ўсе вокны, некалькі шыб раструшчылі. Ядзя
дзівілася з усяго таго, што чаўплюся ў вагоне, але маўчала.
Забылася дачкі-хаты, дзе на ўсю—адна, забылася поплаву
над Усекаю, курганкоў. Абставіны ўцягнулі яе ў сябе, зассалі—
гадзілася.

Устрывожылася тады, калі адвячоркам ужо, на вузлавой
станцыі, пачула ад новых пасажыраў, што ў Арол наўрад ці
прапусьцяць цягнік. Жахнулася Ядзя і рашыла выведаць, ці
сапраўды гэта можа быць. Абярнулася да суседа-чырвона-
армейца:

- Няўжо таму праўда?
- Той паціснуў плячыма.
- А вы ласьне ў Арол?
- У Арол.
- Жывяце там?
- Не. Да мужа еду, ён там краскомам.
- Чырвонаармеец зацікавіўся.
- Фамілья?
- Ядлаўчаны Пракоп.
- Ня чуў.
- Стаў думаць.
- Можа ў 45 палку, які ўжо вышаў на фронт?

Ядзя ня помніла палка—дзесьці запісаны. Пачала шукаць.
Ператрасла кішэні—згубіла, няма. Спалохалася, пачырванела.
Што-ж будзе, і адрес згубіла?

- Нічога, распытаем.
- А прапусьцяць нас у Арол?
- Чаму не; мала што балхвяць... Яшчэ Дзянікін каля
Курску.

Съцешылася.

— Ведаеце,—прызналася ў сваім сумненъні:—я калі не знайду свайго мужа, пайду ў сёстры. Ці прымуць? Скажэце?

— Колькі хоць. Я ручуся за вас.

— Я буду прасіць. Я хачу пасобіць Чырвонай армії.

— Чаму-ж, мне гэта ня цяжка. Але паперш пашукаем мужа.

Ядзя падзякавала. Была вельмі задаволена. Сусед-чырвонаармеец цешыў яе сваім спачуваньнем. Якія ёсьць людзі?

І прыпомніла Парфіра Юшку, на якога доўга глядзела, як на сур'ёнага чалавека і які паслья выявіўся паскудаю. Параўнавала: адзін і другі—якая розніца!

Да самага Арла трymалася каля яго, распытвала, рассказала і было лёгка на душы ад гэтае гаворкі.

А ў Арле чырвонаармеец памог ёй занясьці рэчы ў готэль, даў свой адрес і, апроч гэтага, абяцаў зайсьці, каб удваіх шукаць Пракопа.

Якія ёсьць людзі!

Змучаная за суткі яздою, Ядзя не магла ў той дзень, калі прыехала, нічога зрабіць. Ды было позна. У няпрыветным, запушчаным готэлі ўляглася спаць. Адлажыла справы назаўтра.

Але вечарам, а гадзіне дзесятай, нехта пастукаў і разбудзіў. Адчыніла—то быў чырвонаармеец, які прышоў расказаць усе навіны, што цікавілі Ядзю,—пасльепе распытаць.

— Полк, у якім ваш муж, учора вышаў з Арла,—сказаў ён і дадаў таемна, цішком:—Арол эвакуецца. Войска выходзіць заўтра-пазаўтра. Цягнік, якім мы ехалі, апошні на Арол.

Ядзя аслупянела, вытращчыла вочы:

— Што-ж мне рабіць? Куды мне кінуцца?

Чырвонаармеец судешыў:

— Ёсьць рада—я пытаў: вы можаце паступіць санітаркаю ў санітарны цягнік № 3098. Заўтра раніцою прыдзеце ў штаб нашае армії. Назаўтра ён забярэ ўсіх раненых і ад'едзе на Тулу.

Ядзя слухала і ня верыла.

Як і што яно ў сьвеце пабудавана, што чалавек—пярынкаю верціцца, перакідаецца на ўсе бакі! Але гэткі скутак бараніў яе стан. Было за вошта ўхапіцца. Пачала дзякаваць чырвонаармейцу. І ня ведала, разам з тым, як і што аддзякаваць.

— Ой, як я ўдзячна вам, таварыш, як я вам!..

Правяла яго з готэлю на вуліцу і, вярнуўшыся, доўгага думала над тым, што сталася.

Цікавіў Пракоп. І упікала сябе, чаму днём раней ня выехала. Упікала за скнарасьць, упікала за трусасьць, за нерастаропнасьць. Маракавала на сябе, кляла Парфіра.

Згубіла сон. Тупала па каморцы, хапалася за голаў і спавядалася, нібы гэта магло-б паправіць яе стан.

Казала сама сабе:

„А цяперака? Ці не на маёйдзецца? Ня суджана! Толькі днём спазнілася—і на табе!.. Пракопка мой, хоць бы астаўся жывым!“

Заплакала ўголас, забыўшыся, дзе й што яна. Пасьля стрымалася, съціснула зубы й сэрца і рашуча вымавіла:

— Буду сястрою. Буду служыць Чырвонай арміі, буду служыць абароне Савецкай улады. Парфіру адваротна—паскуда... Я рада, я задаволена. Балазе гэтак вышла, як думала. Усё-ж мяне жыцьцё някрыўдзіць—дае месца, хоць і мяняе яго.

Ласьне ўтрымаешся на адным? Перамена, вечная перемена ў жыцьці.

Пачула, што ў нутры сэрца ўмерыла бой. Надышла душэўная роўнавага.

Ядзя замкнула дзвіверы і лягла, не разьдзяючыся, з выпуклаю думкаю:

„Заўтра ў штаб N арміі. Пастаноўлена“.

VI

Ядзю назначылі не ў санітарны цягнік, а ў санітарную лятушку. І тым-жа днём, к вечару, яна выехала з Арла, да фронту. Новыя людзі, сярод якіх ачулася Ядзя, пакуль не азнаёміліся паміж сабою, некі час маўчалі, кожнае думаючы пра сябе.

Ядзя думала аб Пракопе больш і гастрэй учарашияга, мэрэм-бы хтось падказваў ёй, што наступныя хвіліны разашаюць апошнюю задачу ў іх спатканьні. А мо' яны па дарозе нагоняць тыя шалоны, з якімі паехаў Пракоп? А мо' трапіць у той пункт, дзе стаяцьме Пракопаў полк? Маляваліся здатныя

вобразы, казачныя пляны. У Ядзіным выабражэньні ўсташвалі сцэны з фронтавых боек, якіх яна ня бачыла яшчэ, з якімі была знаёма толькі з слоў Пракопа. Выяўлялася шырокая гала, чубкі лесу, логі, рэчка, горкі. З-за горак нясьціханая страляніна, бойка на штыхі. Агонь, траскатня, жах... На яе вачох лажацца сотні людзей, усё маладых, поўголодных чырвонаармейцаў. Яна сачыць за гэтым пеклам, абураецца жалем і бяжыць пад кулі, каб ратаваць раненых. Бяжыць і чуе з усіх бакоў енкі і кліч—памажы, сястрыца! Ня ведае, да каго кінуцца, рвецца на часткі яе сэрца, атуманьваецца разум, і яна спыняеца на месцы, не дабегшы ні да воднага раненага. Стайць і ня можа рашыць, пакуль ліхая куля прабівае ёй грудзі, і яна падае...

Ляutchка няслася, грукацелі калёсы, бразгалі буфэры, шыпей паравоз. Белыя лаўкі з гатовымі пасыцелямі гайдаліся, як адна. Трапяталіся бутэлечкі, слоікі, баначкі невялічкае аптэчкі, спрытна прымайстраванае да съценкі вагону. Усё было гатова, каб сустрэць раненага.

Малады, рухавы мужчына з універсітэцкім значком, доктар, аглядаў кожную мясыцінку вагону, мацаў белымі памытымі рукамі матрацы, падушкі. Азіраўся на кабечы персонал. Часьцей на Ядзю, якая, сумна настроеная, бясьцікаўна глядзела ў адну кропку.

Кавалкі сьвечак з двух кандоў вагону ў ліхтарох і цэлая сьвечка за столікам калыхалі слабае сьвято, наводзячы маркоту...

Ядзя першая прамовіла да свае суседкі, ужо пажылай, з чарствым тварам сястры:

— Куды мы едзем?

Тая раней шапталася з доктарам, і Ядзя думала, што яна ведае „месца назначэння“.

— Ласьне нам скажуць? Ня ведаю.

— Я-бы хацела на фронт! Мне ў горадзе быць ня цікава.

— А то-ж куды мы паедзем...

І захацелася Ядзі хоць што, хоць прыблізна вызнаць, куды пашоў 45 полк і ці ня будзе яго там, дзе яны едуць. Пытала суседку і так і гэтак—нічога не дазналася і разам праканала, што тая столькі ведае, як і яна—Ядзя.

— Я мужа хачу напаткаць, ён на фронт паехаў,—даверыла свае думкі.

— Чырвонаармейца?

— Не, краскома.

— А фамілья?

— Ядлаўчаны.

Сястра вылупіла вочы і зьдзіўлена-недаўменна паглядзела на Ядзю.

— Вы шукаецце Ядлаўчанага Пракопа? Сястра яго?

Ядзя настаражылася, абнадзеілася і разам-жа сумелася. Рашила прызнацца.

— Жонка, не сястра.

Суседка здрыгнулася ўсёю постацьцю, грубаю, няскладнаю, сплюнула, пачырванела і сярдзіта, бессаромна вылаялася:

— Якія лайдакі ёсьць у съвеце! Адна жонка шукае, а з другою водзіцца.

Усе паглядзелі на яе; доктар зас্মяяўся.

А Ядзя, як мак, пачырванела і гатова была раскрычацца і заплакаць, але атрупела; не павярнуўся язык, і яна толькі паднялася з месца, каб зараз-жа йзноў апусьціцца.

— Што вы вярзецце, што вы...—сярдзіта сказала, спусціўшы колькі хвілін.

— Так, так Ядлаўчаны. У готэлі на N-скай вуліцы, нумар 10 каморка, жыў. Што ён паназьдзекваўся з Аўдоцьці Парашок! Мая знаёмая. Хто гляне—папрок; хто прамовіць слова—укор. А сам?.. Ці варт вам яго шукаць?

Ядзя ня чула слоў, а боль, як стукі молата па галаве, уколы ў сэрца—маўчала. Не глядзела на нікога, не патурала чічому. Як у паралюшы. Адкуль гэтая кабета? Што за насланае? Прымха некая гоніцца за мною!..

І абураная, ня ў моцы глядзець ні на вошта, Ядзя не зауважыла, як лятушка стала ні то на посьце, ні то сярод поля. Раптоўна, ажно забразгалі буфэры і ўсё адпрыгнулася; яе чуць ня скінула з лаўкі.

Пачуўся гоман, суматоха, і двое санітараў унясьлі раненага чалавека. Вакол яго затупалі сёстры, заходзілі. Пачалі разьдзяваць, перавязваць. Ранены нема заенчыў і мэрэм-бы разбудзіў Ядзю. Яна кінулася да ўсіх. Засумяцілася. Пачула,

як штосьці абарвалася ў яе нутры, апаў цяжар і няўмольнае жаданье памагчы раненаму абурыла яе.

Увіхалася, адпіхала другіх, трымала за руку, адаля даликатна, не давяраючы нікому, узяла з галавы і памагла палажыць раненага на пасъцель.

Села каля яго, доўга глядзела, пакуль той не супакоіўся, не задрамаў. Прислухалася да цяжкага перабойнага дыху, падапранула і стала вартаваць. Адчувала шчасльваю, што пасабіла.

Доктар здалёк пазіраў на Ядзю, цікавіўся ёю і задаволена ўсміхаўся.

VII

Зусім тое, што малявалася ў Ядзіным выабражэньні, калі толькі рушыла лятушка. Пекла. Але яна ня думала, што ў пекле таксама ёсьць сваё харство.

Шырокі пакос, копы сена. А вакола іх—багатыя кучы снапоў пшаніцы. Зялёныя, рэдкія гайкі. Вялікія вёскі, а ў іх, упярэмежку, белыя і малыя хаткі. Вішневыя сады.

І сонца, сонца—не па-жніўнаму шчырае, зыркае, яскравае—паліла, ліло золатам променю, купала шырокія галы.

Не пасавала грымець гарматам, траскацець кулямётам, лопаць бомбам, насіцца съмерці, няшчаднай, паганай. Вочы лавілі яе замахі на людзей, над шэрымі шэрагамі чырвонаармейцаў, пешых і конных. Падалі мяртвымі адзінкі, дзесяткі, а сэрца хацела думаць, што то йдзе вясёлая гулянка, рэзвae ныранье ў сіню спакойную воду рэчкі, у пахкія копы сена.

Так усё гукала за жыцьцё, за развой, а, тымчасам—ішла бойка, бойка за свабоду, за тых, для каго трэба была гэта прыгожасць.

З-за грудка гнутым ланцугом насядалі белыя казакі. Вачавідкі падаваліся, мнялі форму ланцуга, яго шчыльнасць...

Упарта трымаліся бальшавікі, касілі з кулямётаў уражыя шэрагі.

Гуло, гарэла, грукала.

Гадзі... у, другую... Эдавалася бяз конца...

І толькі тады, калі сонца, пачырванеўшы ад крыві, села на цёмным чубку лесу, каб раптам спусціцца і спыніць

бойку, няўдачлівую для белых, стала заціхаць страляніна.
Белыя зблуталі ланцугі і зьніклі за ўзгоркам.

Санітары, сёстры кінуліся з насілкамі падбіраць раненых.

Ядзя з сястрою, якая ўчора вечарам абурыла яе страшнымі, агіднымі словамі, паперадзе другіх. Колькі раненых!

— Праклятыя, чаго яны хочуць?

Ядзіна таварка была з мачнейшым сэрцам, спакайнейшаю, практичнаю.

Усьміхнулася, хоць вакола былі енкі, стогны. Ядзю дражніла яе ўхмылка, яе твар, яе постаць. Яна жахліва кідалася то ў адзін, то ў другі бок, хочучы зараз падбіраць усіх і не падбіраючы ніводнага.

— Ідзеце вось да гэтага, стойце! камандавала тоўстая сястра, стомленая, злуючыся на Ядзю.

Але Ядзя памкнулася наперад, чагось шукаючы, разызраючы.

— Сястрыца, памажэце! — пачула з-пад кусьціка.

Падбегла, нагнулася, каб паглядзець на раненага і, во, жах! Пракоп!

Ядзя здрыгнулася, як асіна.

Запечаная кроў хварбавала галіфэ, гімнасыцёрку, плямамі ляжала на ботах. Рэвольвэр, выпаўшы з рук, пры боку.

Зблядзелы, съёкшы крывёю, ад болі не разьбіраючы, хто што з ім робіць, запрашаў:

— Сястрыца, ногу перавяжы, ногу адабрала!

Ядзя зарухала, як утрапёная, бесталкова стала камячыць у руках марлю, рвучы яе на кускі і ня ведаючы, што з ёю рабіць, як прыступіца да перавязкі.

Зацюкала трапяткім перабоем сэрца, а мову адняло: парывалася выгукнуць пяшчотнае, цёплае, шчырае „Пракоп!“, каб гэтым спыніць боль, абудзіць, падняць таго, чыё ймя заставіла яе самую перанясьці ня меншую боль, муку — ды не магла...

Падбегла таварка, і, углядзеўшы, што Ядзя нярухома стаіць з марляю ў руках над раненым, закрычала са злосцю:

— Што вы робіце! чалавека з сьвету зьвядзіце! Перавязвайце хутчэй, маруда.

Ядзя апамяталася і, забыўшыся пра ўсё іншае, раптам пала на калені, абняла Пракопа, пазвала:

— Пракоп, Пракопка залаты! Я—твая Ядзя...
Ранены пасіліўся падняць голаў і расплюшчыў вочы. Ад
боля, ад гарачкі—не пазнаў.
— Сястрыца, ратуй! Я не хачу ўміраць.


І гэтыя яго слова празычэлі для Ядзі ня жахам, ня
больлю, а ласкай, уzechай, тонам памятнае пары, калі ён ляжаў
на беразе рэчкі Ўсекі, расказваў ёй аб бойках з чэхамі пад
Пензаю, песыціў і цешыў яе цікавасць, а яна казачкамі казлы-
тала яго твар.

І кусьцік, які з боку тарчэў, выглядаў кустом шыпшыны
на граніцы гайку, пры чыгунцы.


І промень на заходзе над пакосам—быў тым самым, чыр-
воным, прыгожым, сакавітым, які вісеў тады над няскошанымі
паплавамі.

І ўсё клікала да развойнага, бясьсъмертнага жыцьця.

22/III--25. Слуцак.



ПРАВОДЗІНЫ



I

Раніцаю, калі Дзям'ян Шпуля, багаты гаспадарны селянін, зьбіраўся ў мястэчка з пятнаццю пудамі пшаніцы,—да яго прышоў Лаўрэн Навой пазычыць пяць рублёў.

— Лаўрэнка,—адказваў Дзям'ян:—ня маю. Паверыш, ня маю.

— Ну, ты-ж учора пазычыў Лукашу трынаццаць. Мне хоць-бы пяць. Прыйёрла, ведаеш, і ніяк ня выкруціца...

— А, здаецца, дзядзька нядаўна япрука прадаў?—запыталаў Дзям'янаў сын, папраўляючы хамут. Лаўрэн адварнуўся да яго, паківаў галавою і адказаў:

— Усе, браток, — з гэтым япруком. Думаюць, ці можа так хочуць думадзь, нібы я тысячу рублёў узяў за япрука. Надовечы Лазар дапамінаў аб гэтым, учора Янкава Тарэся, а гэта ты...

Лаўрэн не даказаў, перапыніўся, каб ня ўразіць ні Дзям'яна, ні яго сына.

Дзям'янаў сын выказаўся з выразнаю яхідай і Лаўрэну, як нядурному чалавеку, стала відно, што думка дзяцюка—думка сямейная Шпуляў: навошта перакорыць. Але Лаўрэн не съцярпеў:

— Ніхто ня ведае, што я бяз сала застаўся, прадаючи япрука; людзям німа чаго плявузгаць... А тут гора прыйёрла з япруком. Ці-ж можна без каня застацца? Гэта-ж наш талент, увесь наш дастатак; лепш бяз сала як-кольвечы перакінуцца, ніж без каня...

— А ласьне кепска што з канём сталася?

Не спагадліва, а з патаемным здавальненінем выказаў гэта Дзям'ян і выбег у сенцы. Лаўрэну стала няёмка: ці заставацца ў хаце і чакаць яго назад, ці плюнудзь і йсьці. Але йсьці лёгка, а гроши дзе пазычыць? Зьдзівіла яго, што Дзям'ян

стаў зусім нячулы да прыязненага пачуцьца, якое заўсёды між імі трymалася. Чаму ён астыў і з якое прычыны? А мо' гэта ён знарок?

Лаўрэн прысеў на лаўку і запытаў дзяцюка:

— Саўка разам з бацькам едзе ў мястэчка?

— Не,—адказаў той:—мне няма як. Трэба дроў прывезьці, будынкі агледзець, кублы да мяса прыгатовіць.

— Вясельле хутка?

— Праз тыдзень.

— Прыгода!

— Так.

— Аднаму адна, а другому—другая.

— Чаму?—запытаў Дзям'янаў сын.

— То-ж я сёньня Віктара адпраўляю ў Чырвоную армію.

— Вось як? Мо' загэтым і гроши просіце?

— То-ж ведама! Ня хочацца не палюдзку адправіць. Прыведуць хлопцы, суседзі, адзін, другі—хочь чарку гарэлкі мець... Іх гутарку перабіў увашоўшы ў хату Дзям'ян.

— Чакаеш?—выказаў да Лаўрэна.

— Бачыш—спадзяюся.

— Віктара ў армію выпраўляе дзядзька Лаўрэн.

— Праўда?—праканаўся Дзям'ян.

— Што-ж парадзіш—трэба. Адзін ужо другі год служыць, мае чын узводнага; піша, што добра, а гэта—другога.

— А здаецца, адзін бяз рукі ўжо? Які гэта?

— Трэці...

— Так, памог, брат Лаўрэн, ты Чырвонай арміі.

І ў гэтым сказе Дзям'яна было столькі ліхамысласці і тонкага папроку, што ў Лаўрэна стукнула ўнутры сумненіне: ня дасыць Дзям'ян гроши. Той халадок, што апошнім часам астудзіў іх суседзкія адносіны, дагадваўся Лаўрэн, дэльмуў таксама ў гэтым напрамку...

І Лаўрэну ўспомніліся ранейшыя, яшчэ пры паляках, гутаркі яго з Дзям'янам. Заўсёды Дзям'ян наракаў на комуністых, баяўся іх прыходу, прасіў сьвятых і злых, каб тыя не дапусцілі Савецкае ўлады...

Успомніў гэта Лаўрэн праз пяць год, як праз туман, і зьдзівіўся... Падумаў сам сабе: „Чым-жа дрэнна Дзям'ян жыве цяпер? Чым ён пацярпеў пры Савецкай уладзе?“.

Пасъля, тут-жа, азірнуўся на сваё мінулае, можа сам якую крыўду ўчыніў Шпулям? Прабег думкамі наўсьцяж поўных дзесяці год—нічога не знашоў. Але адказаць на слова Дзям'яна ня ведаў як, каб яно вышла ўпапад. А не адказаць?

— Памог і памагаю.

— Мы памагаем, а нам?

— Можа і нам памогуць.

— Тут цяжка сказаць.

Дзям'янаў сын нявыразна прамармытаў:

— А вы, дзядзька, верыце?

— Як-бы сказаць...

Лаўрэна перабіў вокліч з надворку:

— Лаўрэн, хадзі дахаты.

Лаўрэн паглядзеў у вакно:

— Іду, чаго вам прысьпела,—адказаў жонцы—то была яна—і абярнуўся да Дзям'яна:

— Я-б усё-ткі прасіў ласкі...

— Праўду кажу, няма. Былі-б гроши—не паехаў-бы ў мястечка. Ужо ўбачай, суседзе.

— То-ж вядома, чаму-б не паверыць... Мо хто зьмілуеца...

Лаўрэн надзеў шапку і зрабіў два крокі да дэзвярэй.

— Прыходэй, Саўка, на праводзіны Віктара, ён прасіў...

Ты, таксама, Дзям'ян.

— Хіба Саўка, а куды-ж мне старому...—адказаў Дзям'ян і прашоў за Лаўрэнам у сенцы.

— Усё-ж, памайму лепш сустракаць, як праводзіць...

Думаеш лёгка на аднэй поліўцы?—дадаў ён у сенцах:—бацькаў хлеб—не казённы.

Гэта ня выклікала з боку Лаўрэна жаднага адказу. Лаўрэн думаў, куды пайсьці ад Дзям'яна, і моўчкі вышаў на вуліцу.

II

Лаўрэн абышоў яшчэ некалькі знаёмых, шукаючы пазычыць пяць рублёў. Тры чалавекі адказалі—па розных прычынах. Больш таму, што ня мелі. А Сідар Сьвітка і Ігнат Цэзік выставілі поўнасцю тыя-ж мотывы, якімі кіраваўся Дзям'ян Шпуля. Давялося занесці ў кооператыв пуды... Абыйсьціся

без праводзін Віктара—ніяк ня мог. Не таму, каб гэта вельмі моцна трymаўся звычаяў, не. Больш, калі ня цалкам таму, што любіў яго.

Дваццаць гадоў Віктар не адлучаўся з хаты. Усю працу цягнуў на сваіх плячах. Бацькі не турбаваў, паважаў, хоць бачыў яго хібы.

Лаўрэн любіў выпіць; аддаваўся бяз усякай узнагароды службе ўпоўнаважнага вёскі. Усё пакідаў на Віктора. Кожнаму і ўсім хваліўся: „Мой Віктар—сьцяна, на якую я апіраюся“. Старэйшы сын з царскае службы не варочаўся хоць-бы на тыдзень на пабыўку. А праз сем год прышоў бяз рукі. Сярэдні—быў таксама добрым сем'янінам. Але Віктар—над усімі. Выпраўляць у армію, пэўна, было нялёгка.

Луцэя, жонка Лаўрэна, з часу, калі зьявілася абвестка ваеннага камісарыяту аб прызывае, аплаквала Віктора. Пытала Лаўрэна, што яны будуць рабіць без яго. Лаўрэн адказваў кожны раз адным сказам, нібы ў ім была непарушная вера ў гэты сказ.

— Покуль Віктар пойдзе, Панас прыдзе.

Сапрауды было ня зусім так. Панасу заставалася слу́жыць пяць месяцаў, а Віктару насыпела ісьці. Лаўрэну праста хацелася, каб гэтак было. Бо са старэйшым сынам, бязрукім, якая тāм праца па гаспадарцы. Ні дроў насеч, ні памалаціць, ні паараць. Вады так-сяк прынясе, трасянкі карове ды авечкам падасці... А то ўвесь час толькі замінае ў хаце. Ламака—не чалавек. Але даглядаць трэба, бо дзіця, бо свой сын—і герой.

Лаўрэну апошніе падабалася больш усяго. Дзяніс, яго Дзяніс прымаў удзел у рашучых бойках з палякамі, хадзіў на Варшаву і застаўся бяз рукі, вызваляючы край. Лаўрэн ганарыўся, бо адчуваў у гэтым сваю долю заслугі перад уладаю. Раней, гадоў два таму, можа-б ён іначай судзіў, а цяпер канчаткова пераканаўся ў дабраце Савецкае ўлады, у яе неабходнасці. Мала што было пры цары! Служыў доўгі час старастам—выбіралі. Некалькі разоў меў сутычку з соцыялістымі, нават арыштаваў дваіх па загаду старшыні—было гэта... Служба гэта, наогул, блытала думкі аб уладзе ў Лаўрэнавай галаве. І ня дзіва, што першы год пры Саветах ён распускаў свой язык. Скардзіўся, мармытаў, недаволіўся. Усё-ж, аднак, выпаўняў абавязкі пакорліва і паслушмяна. Паслья, патрошку-

патрошку думкі і погляды мяняліся. Трывожылі яго, надавалі розных пытаньняў і, нарэшце, прывялі да таго, што Лаўрэну Савецкая ўлада стала вельмі блізкай і прыемнай. Нейкі час ён аб гэтым маўчаў, уголос ня выказваўся. Затое, калі хто ў яго ваччу крывіўся на сучаснае жыцьцё, Лаўрэн перакорыў, не згаджаўся. Тады ў яго яхідна пыталі:

— Калі ты стаў бальшавіком, што так іх абстойваеш?

А ён адказваў:

— Я радзіўся такім.

Былі многія, хто ўлічаў Лаўрэна ў часы старых парадкаў і першых двух гадоў савецкага ладу; тыя думалі, што ён прыкідаецца, і не хацелі прызнаваць яго шчырасцю. Гэткім быў і Дзям'ян Шпуля. Але Лаўрэн ня лічыў патрэбным перад імі спавядца. „Хто мае вочы, той бачыць, і хто мае вуши, той чуе“,—заключаў Лаўрэн, паглядаючы на Дзяніса і мяркуючы праводзіць у армію трэцяга свайго сына. Луцэю ўгаворваў ня журыцца, таксама дзякуючы апошнім сваім пераконаніям.

— Цудная ты,—казаў ёй,—служыць трэба. Ня пойдзе наш, ня пойдзе Грышкаў, дык хто папоўніць армію?

— Дык засаб ажно-ж трэці!

— Хоць-бы і пяты. Мы павінны цешыцца, што маем гэткіх сыноў.

— Якая нам ад іх карысць. Бачыш—Дзяніс...

— А каб памёр, дома быўшы? Маўчи—не наракай.

Луцэя ўгаманялася. І ў дзень праводзін, скрапіўшы сэрца, спакойліва сустрэла прыгоду.

III

Вечарам, калі сышліся ў хату таварыши Віктара і некалькі суседзяў, Луцэя выглядала засумаванай і толькі сама пра сябе ўздыхала. Хлопцам—не паскардзілася.

— Наша хата, як праходная казарма,—жартавала яна.— Каму як, а мой Лаўрэн, каб і дзесяць меў хлопцаў, усіх выправіў-бы на службу. Мо' няпраўду кажу, Лаўрэн?

— А такі і праўду,—згаджаўся Лаўрэн,—калі ўлада патрабуе—рабі. Нябось, палякоў помніць многія!

— Так, многія помніць. І той самы Дзям'ян Шпуля на сваіх вазох капамі пшаніцу ў пастарунак вазіў.

— Лайрэн мае рацыю,—эгаджаўся Марка.—Чаму-б ня выправіць сына з лёгкім настроем! А колькі мы людзей, бывала, выпраўлялі! Ідзе—і ня ведаеш, калі вернеца! На мушты, на пакуту...

— Цяпер служба—гульня. Ідзе камандзір—ні лыс. Сустрэўся на зборні ці на рынку—хочь-бы што,—казаў Тарас, пазіраючы на хлопцаў.

І калі Луцэя рассадзіла гасьцей за бедна накрыты стол: з дзвіюма пляшкамі гарэлкі і ўбогаю закускаю, у хаце дапамінала аб сватох.

Віктар сеў на покуці, Лайрэн побач. Хлопцы жартавалі:

— Давайце заплем вясельную.

— Віктар—маладзік.

— А ведаецце, браткі,—адказваў Віктар:—ні каліва сумненія. Іду служыць, як на зборню гуляць. Сазнаюся, бацька цешыць сваім настроем. Думалася мне—будзе шкадаваць і нудзіцца. А тымчасам...

Лайрэн ухмыльнуўся і перабіў сына:

— Нябог, ты цішэй крыху. Я цябе шкадую—то праўда, але... служыць трэба?

— Трэба!—адказала двое хлопцаў.

— Бачыце, сынкі мае, трэба. Вось гэта і мне ведама. Калі трэба, то няхай Віктар ідзе бяз усякага сумненія. Я не Дзям'ян Шпуля, ня Гнат Цэзік...

— Другіх не чапай—перабіла Луцэя.

Але, седзячы за столом, праважатыя не адказваліся абмяняцца думкамі. Калі-ж ямчэй, як ня ў час бяседы? Тым болей—перавага за хлопцамі. Ім далёка да ўшанаванья старых абыходзін, і яны гутарылі.

— Дзям'ян Шпуля жыве пастарому,—сказаў адзін.

— Гэта няважна: а важна тое, што гэтыя ягомасць і думает пастарому.

— Гой, думкі ў яго мудрыя. Дадумаецца ў свой час.

Лайрэн прыпомніў ранешнія отведы Дзям'яна.

— Вы, хлопцы, завостра кажаце, Дзям'ян Шпуля ня тое, каб злы быў, але вялікая скнара. Хадзіў я да яго сёння за малым інтарэсам; здаецца, і жылі ўвесь час нядрэнна, а ведаецце, бессаромна адмовіў.

— Ад Дзям'яна можна гэтага чакаць! — уставіў Тарас. —
Наогул, ён точыць зубы на кожнага, хто хоць выгляд падае
на спачуванье саветам.

— Во... я не хацеў казаць. Праводзіць мяне і кажа: „На
поліўку сына выпраўляеш“...

— Бачыш! — Марка падняў угору палец.

Гутарачы, мужчыны і хлопцы абышлі некалькі разоў кі-
лішкамі, закусілі і па адным вылезълі з-за стала.

Бяседа падыходзіла к канцу. Дзяніс уваходзіў знадворку
у хату і паведаміў, што падвода гатова.

— У Хірысона каля хаты вялікі гоман, пэўна зараз ад-
праўляцьмуць Тодара.

— Складайся, Віктар.

Віктар паглядзеў на гадзіньнік, пасьля адварнуўся ў вакно.

— Якая зорная нач!

— Ехаць будзе добра!

— Падмірзае.

На дварэ сапраўды было прыгожа. Цішыня, ажно чуўся
лёгкі скрып, лёгкі труск падмірзаўшае гразі. Хто кідаў вокам
праз акно, бачыў чырвоныя касынікі проміну, крыжаваўшыя
цёмнае сукно вуліцы. У хату Лаўрэна даносіліся гукі з-пад
Хірысонава хаты.

Колькі разоў пераказвалася гэта на Лаўрэнавым вяку!
Як праста ўсё гэта было ў ваччу любога, хто прышоў пра-
водзіць Віктара.

І зусім ня цікавіла надвор'е Луцэі.

Яна, маці, тухтала, што мела, у дзеравяны сынаў куфэ-
рачак і праpusкала між вушэй нясьціханую гутарку мужчын.
Сярод іх не адмечіць было ні Лаўрэна, ні Віктара, ні Дзяніса.
Праўда, Дзяніс крыху выказваў заклапочанасць з пры-
чыны прыгоды ў хаце, яна датыркалася яго болей, ніж ма-
церы або бацькі. Хто павінен будзе пераняць усю работу каля
хаты, як ня ён? На чью голаў цалкам перападуць хатнія
клопаты?

Ён пазіраў на абрубак правае рукі, успамінаў вобраз і аб-
ставіны таго часу, калі ўрочная хвіля адняла яе ад яго здаро-
вае, крэпкае постадзі і зрабіла калекаю. Не знаходзіў Дзяніс
тлуму, як і што гэта адбылося. І баяўся думаць, каб гэта у
часы Віктаравай службы здарылася вайні.

„Няхай лепш яго сіла пойдзе на мірную працу“,—думаў Дзяніс пра Віктара і памагаў мацеры пакаваць братні куфэрак.

— Яшчэ кавалачак сала палажэце. Будзе жадзён!—казаў ён мацеры.

— Адзін застаўся—хоць на заскварку крыху.

IV

Дзе прыгода—там і гутарка. Колькі пытаньняў, колькі плянаў ды намераў! І найбольш—аб Віктары. Як ён пойдзе ў армію, як жыцьме там, аб чым думацьме, колькі разоў успомніць сваю вёску, сваіх хлопцаў, бацькоў! Вернецца і пачешыць старых!

Тарас і Марка, Лаўрэн і Віктар згаджаліся адзін з другім, пярэчылі ўдваіх дваім, дапаўнялі, папраўлялі адзін другога. Ніхто ня думаў аб tym, аб чым думалі калісьці ў час падобных прыгод. І таму, што ня было сумлівых думак, хлопцы пяялі праводныя песні...

Нарэшце, нечакана для ўсіх, пад вокнамі хаты загудзела паўсяла: пад'ехаў Тодар. У тры вакны застукалі пальцы. Съледам адчыніліся дзвіверы і ў хату ўвашоў таварыш Віктара—Ахрэм.

— Правёў Тодара, а цяпер прышоў па цябе. Пара ехаць.

— Чуеш, маці?—запытаў Віктар і расцалаваўся з мацерлю, з бацькам.

— Мы правядом цябе да ўзгрудку,—запэўняў Лаўрэн.

А Луцэя пасьпешна апраталася: надзявала шараковы курцік, саматканую хустку і, чутно было, хліпала.

— Маці!

Для Луцэі відно было адно расстаньне з работнікам, з съцяною, на якую апіраліся і яна, і Лаўрэн. Можа трэба йсьці, можа іначай нельга, але тое горна, што хата цуралася аднае душы, што на тапчане пры дваровай съцяне ня прыдзеца слаць пасьцелі. На вешалцы каля палатак, нярухома, марна вісецьме драпястая ў вялікія гвязды баваўняная коўдра. На траме запыляцца пажаўцелыя кніжкі, і не давядзеца Луцэі пячы скавароднікаў, якія так любіць Віктар. Тыя-ж хлопцы, што вось перад вачыма, толькі праходзіцьмуць паміж хату і мо' які з іх кіне ўзрокам, а зайсьці—ня зойдзе! Да каго?

Віктар будзе недзе далёка-далёка ў армії, а ў хаце, у бацькавым ваччу будзе съвяціца чырвоная гвяздочка на шэрым каўпачку. Ужо хутка, мо' праз тыдзень, Віктара стане не пазнаць—чын-чынам чырвонаармеец. Скіне жакетку, скіне шапку і пэўна прышле з некім дадому...

Думкі, порсткія, як вецер, шугнулі, абдалі Луцэйну істоту, на момент прыкавалі яе вочы да Віктара і мусілі абарвацца:

— Ужо куфэрак на возе,—паведаміў Дзяніс і пашоў з хаты першым.

Цугам, стройна, хто з гутаркаю, хто з напевам—выходзілі праважатыя. Нясло парам над іх галавою, ажно сумная лямпа калыхала няроўным язычком агенъчыку. Трэсачка на шкле кідала паяскі цені на ікону, плаксівага Яна красыцеля, забытага, занядбанага ў кутку, на покуці, апэцканага мухамі і аплеценага павуціннем.

Віктар прапусьціў усіх і азірнуўся на хату. Пустая—глянула яна на яго з цёплым прыветам, як маці.

— Развітайся,—падказала Луцэя, чакаючы яго пры дэзвярах.

— Вярнуся—не агледзіцесь.
— Каб-жа яно ды так.
— А што там гэтыя два гады.
— Колькі разоў можна памерці, сынок.
— Пасьпееце з гэтым...—ужо праказаў Віктар за дэзвярама, у сенцах.

Луцэя не адказала нічога, ды каб што і сказала, то нельга было-б разабраць—у дварэ хлопцы пяялі песнью.

„Ды там за Дунаем“ ішло далёко за гумны вёскі. У ціхай ночы не хацелі гукі заміраць: рэзвым звонам нясьліся яны к лесу, віталі дзесь над сълішчам мерзлых паплавоў. Ды, дэива-дзівам, чамусьці дваіліся, а то й траіліся, апяразваючы разбуджаную вёску срэбраным ланцужком. Гэты ланцужок падтрасаўся, варушыўся і зьвінеў.

Э-за гукаў песні, якія прыдавалі яскравую ўрачыстасць узыюшанай вёсцы, гінулі стук калёс, шум дзесяткаў ног, гутаркі старых... Эдавалася дываном ішлі людзі, па тым-жа дыване каціліся калёсы двух вазоў ціха і далікатна, хоць яшчэ завідна вёска танула ў гразі. Тады нельга было абыйсьці, каб

па калені не памачыць ног. За платы, паміж хат, з каменьчыка на каменьчык, з цурбалачкі на калочак праходзілі сяляне ў абуджаных лапцёх, у абкарэлых портках, мурзатых кажухох. Лаяліся, наракалі на пагоду, на час, на беднасьць—спаконнае... А вечарам, вось, у кожнай лужыцы—адсьвет зоркі, празрысты, як шкло. Храбусьцяць скарыначкі грудак, мякка, далікатна, каб не перабіць песыні.

Змоўклі сабакі. Толькі мігала іх цень між асьветленых хат. Чырвоны промін, што кідалі смалякі праз вокны на вуліцу, калыхаў перад вачыма няроўную вуліцу, чорныя будынкі... Як прожектарам, асьвятлялі натаўп людзей. Ад гэтага песня рабілася яшчэ галаснейшай... Ёй ня відаць было канца, як не канчалася і вёска, чамусьці падаўжэўшая... Ды ніхто ня дбаў аб тым, каб хаду спыніць. Праважатыя ішлі ўсё далей—Віктар з Тодарам пяялі з усімі. І мо‘-б дайшлі далёка за будынкі, да гайку, каб хтось у задніх радох не перабіў пяяньня воклічам:

- Кальцевая!
- Дванаццаць гадзін!
- Свежыя газэты!

Некалькі хлапцоў аддзяліліся ад натаўпу і вярнуліся назад у вёску, съследам за кальцевою поштаю.

Свежыя газэты—свята. Авось прынеслы навіны! Іх так прагне вёска!

А хлопцаў не правядзеш да канца.

Дзень-другі і гэтая самая кальцевая пошта прывязе ад іх ліст: у ім будзе апісана як і што яны даехалі—маляркі раскажудь усім. Луцэя пахваліцца.

- Тут канец, сынок мой!—абвясьціў Лаўрэн і спыніўся.
- Не забывай нас, Віктарка!—дадала Луцэя.

Настроены к развітанню, натаўп сялян спыніўся, затупаў. Усе змоўклі, пастроіліся ладам. А Віктар з Тодарам абыходзілі ўсіх і цалаваліся. З хлопцамі, з мужчынамі, з дзяўчатамі, з кабетамі.

І кожны праважаты, выкладаючи свае пажаданьні прызыўным, адбіваў сваё пачуцьце ў пацалунках.

Было шчасльіва пакідаць родны куток, які іх не забудзе. Да мястэчка, калі не да павету, пратрымаюцца ў іх нутры суседзкія пажаданьні.

Віктар паглядзеў наперад сябе, у цямніну, азораную, але таемную, глухую, і гукнуў да ўсіх:

— Бывайце-э здаровы!

V

— Як і ня было ў хаце,—казала Луцэя.

— Або не заўсёды тое самае? Пражывеш век, а памрэш-і як ня было ў хаце.

— Старога ня так шкада...

— Чаму, усё роўна чалавек.

— Маладому—усё наперадзе. А адгадай, што яго стрэн?

— Судзіць цяжка...

Лаўрэн ішоў з мужчынамі пазадзе; гаварыў інакш, але, пачуўшы голас жонкі, перабіў яе:

— А ты яго вернеш?

— Пэўна, што не.

— Вось, бачыш...

Пасьля паправіўся і дадаў:

— Ня згінем.

— А хто кажа?

— Сярод людзей.

Марка зъдзівіўся.

Тарас падмацаваў суседа:

— А можа ды Віктар пайшоў па шчасьце—ня думаеш, Лаўрэн?

— Як каму, а мне яго служба—шчасьце. Ня хлушу, супередзі, ні каліва. Я рад, што мае сыны, як адзін, усе трое пройдуть службу...

— Не хваліся,—перабіла Луцэя.—Паварочаюцца, як і Дзяніс, бяз рукі—тады шпіталь адчыніш...

— Чаму, няйначай, усе бяз рукі?

— То без нагі; бяз рукі ўжо ёсьць...

Пакуль гутарылі, людзі гінулі з вуліцы. Рабілася цішэй. І побач з гэтым цямнела.

Як быццам-бы развязітанье апускала на зямлю чорную заслону, адгараджаючи тых, хто праводзіў, ад тых, каго праўялі. Толькі пяць-шэсць хат заставаліся асьветленымі перад ваччу Лаўрэна й Луцэі з некалькімі суседзямі...

Вунь яшчэ ў адным акне згінула съятло...

Вёска ўкладалася спаць, як і да гэтага разу, ціха і ўверана. Наступнае доўгаю йстужкаю гарнула дні за днямі, то большыя, то меншыя, то хмурлівые, то ясныя. Першыя з тых, хто прыдзе, будзе бяз Віктара і Тодара, другі—мо' яшчэ без каго-кольвечы, а мо' з кім-небудзь новым, невядомым...

Лаўрэн ды Луцэя спыніліся пры вешніцах у свой двор.

— Бачыш, Марка, нядаўна хата была, як карчма, а тут, вось,—тroe...

— Як толькі што пажаніліся.

Марка адказаў съмехам.

— Жыцьцё плача, жыцьцё съмляецца,—дадаў Тарас.

— Стрэнцецца,—пацешыла Луцэю суседка.

— Каб твае слова ды к добраму часу!

Лаўрэн адчыніў вешніцы; яны скрыпнулі, як і звычайна, рэзкім тоненікім галаском.

— Ты-б іх падмазаў!

— Я?.. А Дзяніс?

Нешта сярдзітае набегла яму на язык, але Лаўрэн стрымався, каб не сказаць лішняга слова. Хацеў тут-жа выбраць іншае, ці-ж канчаць дзень злым настроем?

— Ведаеш, Луцэя...

Дзядзька Лаўрэн!—перабіў Лаўрэна знаёмы голас:—
целяграма!

— Няўжо? Дзяніс!—гукнуў Лаўрэн.

— Ніхто не адказаўся.

— Ці-ж ён пачуе! Ужо мо' ў лесе,—пераняла Луцэя:—
гукай Марку.

Лаўрэн крыкнуў усьцяж вуліцы.

— Марка-а!

Мо' з-за паўганоў пачуўся водгук:

— Лаўрэн?

— Вярніся на хвілю.

Луцэя мялася каля Лаўрэна, працягаючы руکі да тэлеграмы. Лаўрэн камячыў яе ў сваіх руках, шукаючы месца, на якім абарваць паперу.

— Вось тут,—падказвала Луцэя.

Але цьмела праменьне ў суседній хаце і Лаўрэн ня ўгадваў, дзе абарваць.

— Можа Марка прачытае?

— Што?

Падышоў Марка.

— Тэлеграму.

— Ад каго?

Узяў з Лайрэнавых рук, абарваў і стаў марудна чытаць:

„Палтавы... Навою...

Політ-ко-ом паведамляе аб съмерці вашага сына,
забітага бандытамі.

Штаб асобгрупы“.

Апошнія слова ўперлася ў цвёрдую маўчанку, якая праз хвіліну разьбілася рэзкім плачам Луцэі.

— А божа-ж мой-ой! Панаска-а! мой, сы-но-ок!

Плач пранізаў паветра заспакоенае вёскі.

І праз сълезы Луцэя ўбачыла, як у некалькіх хатках мільганулі палахлівыя агенчыкі; затрапяталіся і зьніклі.

А ў тым канцы, у які паехаў Віктар, забрашчала клякотка вартаўніка.


Лайрэн памаўчаў, пакуль яна съціхне, і рашуча сказаў:

— Не шанцуе, Марка. Што-ж бы яму выслужыць да канца! І саветам была-б карысьць, і мне была-б радасць.

Марка маўчаў.

117

ХІЛЬШЧЫК ШЛЁМА БРЫКЕР



I

Паграбок на глухой гразкай вуліцы; тры вакны — два ў дваровай съцяне, адно ў вулічнай, шуляваньнем на зямлі; мурзатыя, замэдзганыя шыбы тушаць убогае праменьне съятла. Над гразкімі дзьвярыма, з паламанаю клямкаю, чуць прыметная бляшка —

Хільшчык Шлёма Брыкер.

Каб і ня ўкмеціў бляшкі, то можна было-б пазнаць, што ў паграбку — хільня, гарбарня: ад дзьвярэй да съметніку, што галеецца нездалечку, у кутку двара, пры дзюравым плоце, дарожка з мяздры, з вузенькіх кончыкаў, чорных і жоўтых рамухоў. Пры съцяне, побач вушакоў, тачыла съцёртае, прыроблена да шчарбатага цэбрыку, чорнага-чорнага, як-бы з дзёгцю зълепленага; густая, у сініх тлустых скалках, вада, тухлая — нясе на ўесь двор, мяшаючы імпат з густым смуродам бярозавага дзёгцю. Адчыняюцца дзьверы — прэ струменем з паграбка, запаўняе двор і мкне на вуліцу. За некалькі хат чутно, што блізка шкурнік.

Ужо год, як Шлёма яе адчыніў. Два гады цягаўся па мястэчках, ад аднаго да другога гаспадара, шукаў работы, хоцьбы колькі, хоць дваццатак пар. Выпадкова знаходзіў, але не надоўга — на тыдзень, на пяць дзён, а пасьля — гуляй або йдзі далей. Куды-ж далей?

Работы пасьля вайны стала менш; дзе ёсьцека — кожны сабе пакідае. Падзяліцца — не выпадае.

Шлёме надаела вандраванье, выпрошванье, як ласкі, зарабіць на кавалак хлеба. Стомленым, эмардаваным вярнуўся з вайны — доўгае, цяжкае, адняўшае ад яго гібель сілы, здароўя.

Балюча бадзяцца — то не маладыя гады, калі і мора па калені: здаровым быў, ня лічыўся ні з чым, а цяпер — адчу-

ваецца, каб прытулак, асталяваньне: жыцьцё вымагае, гады...
Калі-ж жыць, як вечна бадзяцца?

Трапіў у павет—усё-ж цэнтр, хутчэй можна дастаць спо-
саб да жыцьця, калі й ня будзе свае работы. Ды ў павеце,
як-ні-як, рамяство ня так пала, як у мястэчках. Гэткія думкі
прывялі ў Ручаў ужо пад восень, якраз проціў сэзону гарбар-
скага рамяства.

Спыніўся ў карчме, распытаў, разъюхаў—ёсьць. Знашоў
купца, небагатага, але гэткага, які мог даць у тыдзень пар-
трыццаць выцяжак. Абнадзеіўся Шлёма: ураз выстараўся па-
мяшканья і адчыніў майстэрню—у тым-же паграбку.

Узяў падручнага хлапчука—мачыць, вешаць, мазаць... І ў
першы месяц зарабіў „нічога сабе“. На другі—яшчэ больш.
Купцу спадабалася работа, хваліў вырабленыя выцяжкі, здол-
насьць Шлёмы і разам-же абяцаў даць работы да вялікадня,
а мо' і надалей.

Шлёма абнадзеіўся, ускрыліўся рознымі думкамі, пачаў
будаваць пляны, як і што вылюдзіць сваё жыцьцё. Ці-ж не
чалавек, ды добры майстар, ды работа ёсьць, ды работа
добрая.

Пазнаёміўся з дзяўчынаю Этляю Чухес—швачкаю, доб-
раю, спакойнаю сялянкаю. Да работы—хочь якой—і стараньне
і хэньць. Спадабалася—няхай сабе і небагатая, бяз бацькі,
некаму пасагу даць, самой трэба справіць паліто, сукенку, ча-
равікі. Ну, дык што? Забабоны, няйначай,—браць пасаг за
маладою: ласьне Шлёма мечшанін? Калі ён думаў пра гэта?
Дзе яны, гэткія думкі, маглі знайсьці ў ім месца? Гарбар, дэ-
мократ, амаль што не з шаснаццаці год. Пасъля—войска, фронт,
агітацыя. Пэўна, толькі з бальшавікамі. Шлёма падтрымоўваў
іх усюды, ва ўсім і мо' далучыўся-б да партыі, каб у яго
жыцьці ўсё пашло іначай, раўней, лягчэй. А то—ранілі, пау-
тары гады марнеў у шпіталях, цярпеў, сох, ападаў настроем.
Жыцьцё няслося, разьвівалася, а ён заціраўся, адпіхаўся ўбок,
узад, адставаў... Ці-ж з ім адным гэта рабілася? І цягнула ў
партыю, і тут-же казлыала нейкая нерашучасць, смутнае
адзнаньне того, што можа негадзіцьмесьца сам для адказнае,
дисцыпліновае працы... А ў душы—з бальшавікамі, за савец-
кую ўладу, за рэволюцыю... Бо раней гэтулькі цярпеў, гэтулькі
пакутваў!

Зарабіў—пададзеў Этлю, жаніўся пасавецку і разълічыў падручнага; жонка мяла выцяжкі, вешала, мазала. Год, цэлы год пасабляла Шлёме...

Пасьля радзіла—большы клопат, сям'я...

Як у людзей — вядома, і надалей жыцьцё будавацьмецца звычайным ладам.

Ужо кідаў Шлёма думкамі наперад, меркаваў, будаваў пляны і азіраўся на работу: абы яна была. Чорная, брудная, гразкая—няхай сабе. Горшае прамінуў, падсабраў сілы, акрыяў крыху за год, а яшчэ-б выпаў гэткі другі—мо’-б і сабраў капейку на чорны-дзень. Ды ці-ж будзе гэткі далей? Ну, 21 год—галодны, недарод, а пасьля паправіцца ўсё—і ўраджай, і гаспадарства,—гэтак судзіў Шлёма каля тройцы, самым летам, маючы ў майстэрні пар сто выцяжак. То-ж ня жарты—летам столькі работы! А к восені—чаго клапаціцца?

Хіліў, чарніў, мяў, стругаў і падпяваў Шлёма.

II

Канчалася ўся партыя—удалая вышла: мяkkія, гладкія выцяжкі—адна ў адну, ходзь на выстаўку. Вага—люба ў рукі ўзяць. Мяздра, як сонца, жоўтая, пухкая. Дзіва, як удаліся! Чамусьці лепей, як усе партыі дагэтуль. Шлёма браў кожную ў рукі, ламаў у наску, згортваў у скрутак, нюхаў і цешыўся.

Што Мордух скажа! Гэткі тавар даю! заграніцу ня сорам паслаць.

У нутры паднімалася лісьлівасць, гардлівасць да сябе, да свае здольнасці: „Сапраўды, я нядрэнны майстар. Што далей, то спрытней раблю, здатней. Пастараешся—і самому цікава“.

Нават жонцы пахваліўся—удалася партыя. Вось занясе Мордуху і той расплывеца ад здавальнення: паглядзі ты Шлёма! Што ён варт!

Не хадеў, каб той зашоў у майстэрню, пакуль уся работа ня кончицца, не паглянцуеца. Браў у лік яе гроши і маўчаў.

Нарэшце кончыў, абцёр стол, павесіў хвартух, і адным днём сабраўся нясьці гатовы тавар да гаспадара.

Ускінуў ужо на плечы, каб ісьці, як тут Мордух стук дзьвярьми.

— Гатовы?

— Бачыце, вось. Як золата выцяжкі! — ня стрымаўся Шлёма.

— Золата, але ўсё ўжо эмолата.

Мордухава прыказка была на гэты раз ня съмешнай ні самому Мордуху, ні тым болей Шлёме.

— Больш няма работы,—уздыхнуў Мордук:—Дзе там!—патэнт душыць, збыту нізваньня. Хто-ж заплаціць за боты возам жыта? Трэба іншых спосабаў шукаць.

Ад гэтых слоў Шлёму крэпка цяло за сэрца: усе пляны—прахам.

— Няўжо больш ні партыі?—запытаў.

— Ні штукі, браце.

Мордук вылажыў Шлёме апошнія гроши, што належалі яму, падзякаваў за добры выраб і пашоў.

— Прынясі тавар...

Шлёма аднёс выцяжкі, вярнуўся да хаты і расказаў жонцы.

Што-ж яна паправіць, чым пасобіць?

— А мо' ў другога трапіцца?—пытала.

Шлёма ня ведаў, што казаць, ня пэвен быў, што дзе трапіцца... Ужо чую, што прыпынілася работа ня толькі ў яго аднаго. З мястэчак ішлі тыя-ж чуткі,—няма работы. А калі будзе?

Шлёма, канчаючы партыю, меркаваў адпачыць было як. А цяперака клопат забіў голаў, атуманіў яго, занепакоіў.

Дзень-ада-дня хадзіў ён па горадзе, пытаў, пераймаў ад сялян пару прышваў, халяву...

Перакідаўся асьмакамі, як кажуць, квэцаўся толькі,—прыдзе ў майстэрню, выхіліць за поўгадзіны, варочаецца да гасподы. А назаўтра вычарніць яшчэ хутчэй...

Паглядзіць на сталы—мяртвасць адна: ролька прывязана на гваздзе, сабачкі паўтыканы за столом; сталька, пачыстка, шкло—нярухомы; столь—пустая, толькі цвікі тырчаць; застосілася вада ў бочцы, высахла вяроўка. Няпрыглядны, утройчы нудней стаў паграбок.

А далей з часам пачаў раставаць загон, які сабраў Шлёма за работу. Ціснуўся, ціснуўся, абрэзваў то ў адным,

то ў іншым. Вынікала патрэба—адкладаў: авось будзе работа, авось будзе работа. У страве радчэй паказвалася мяса, на стале часьцей бяз хлеба, за кватэрку зацягнуў на месяц...

Пасыль вынікла думка, чаму-б ня кінуць кватэрку, а перайсьці ў паграбок—усё адно пустуе, а платы нарастаете. Ці-ж нельга будзе прыстасавацца і ў тым выпадку, калі падпадзе работа? Пры съязне, на палову пляцу, ложак, столік, зэдлік... Вось толькі адно — дзіця. Малому—ды ў гэткую затхласць. Шкада, шкада! А з другога боку, падумаўшы, дык лепш купіць малака на тыя гроши, якія-б меў аддаць за кватэрку.

— Праўда, Этля?

Этля нерашуча ківала галавою, паціскала плячыма — пэўна ў чыстай кватэры лепш, прыямней, а што парадэіш, калі даводзіцца.

І ў адзін дзень перабраліся. Пакуль абвыклася Этля! Вярнула нос, балела галава, як ні съцеражыся — упэцкаешся: кожная мясыціна набрыняўшы дзёгдем, лоем.

Паплямілася адзежа — не адмыць. На чыстым, белым целе маладзіцы й малога пашлі прышчыкі, булькі... Дзіця закапрызіла...

— Чуеш, Шлёма, нельга так далей,—казала Этля мужу.

— А што я зраблю?

— Хай-бы прашоўся дзе ў мястэчка, авось трапілася-б работа...

— Цудная—усюды застой; работы, як рукой адняло, нізваньня.

Усё-ж на адным тыдні прашоў у два мястэчкі: Вышкі і Кублі. І дарэмна: у Вышках — усе гарбары сядзелі без работы, у Кублях — рабіў толькі Шолам Фляйш. Меў поўсотні вырабіць, ласыне-ж падзеліцца сямейны?

Вярнуўся Шлёма бяз нічога, болей адчаяўся, хмурнеў, бо сібераю зданьню выглядала нядаўнае мінулае, страшнае, жахлівае.

Думаў, зышло ў бяздоньне, кавек зьнікла, а тут ізноў закульгаў. Хоць-бы не пасылізнуцца, крыі чаго.

Цяперака — трое, горай — малое. Звязаны рукі ў яго і ў жонкі.

Куды памкнешся?

III

Сядзелі ўдваіх Шлёма і Этля на пустым стале і абгаворвалі свой стан. Малое забаўлялася сталькаю й шклом. Паднімала, кідала—сталька зьвінела.

— Не разьбі, малое, ня купіць зараз: добрая сталька.

— Навошта яна, калі бяз дзела сам.

— Будзе, ці-ж назаўсёды так.

— Калі яно будзе; верасень, сэзон мусіў-бы быць, а глядзі—ні скурынкі.

— Яшчэ гразі няма; людзі абыходзяцца бяз ботаў.

— Відаць ужо, што й гразь нічога не прынясе.

— Развуверылася, як бачу.

— А ты не?

Шлёма храбрыўся, не паддаваўся.

— Ня зусім.

— Які ты моцны стаў! А як-жа жыць будзем, калі далей так будзем сядзець?

— Не прапаў у скрутныя часы, ня згіну й цяпер.

— Нябось, гаворыш так, а думаеш іншае.

Пэўна, думаў Шлёма іншае: думаў, дзе-б наткнуцца на работу...

У гэты дзень выпадкова бліснула надзея: зашоў чалавек з Вутак здаць тры пары выцяжак. Патаргаваўся і выказаў не-здаваленне, што за дваццаць вёрст яму трэба вязыці работу—у іх няма майстра. На жарты сказаў:

— Прыехаў-бы Шлёма, і ў нас на аднаго старчыла-брэботы.

Шлёма хапіўся за думку. Праверыў:

— Кажаце?

— Сапраўды. Мястэчка нелапое, шаўцоў з дзесятак, ці-ж не далі-б табе работы!

— Падумаў.

— Прыяжджай!

Праз колькі дзён Этля выправіла мужа ў мястэчка, Шлёма пехам прышоў у Вуткі, азнаёміўся, як і што, пагутарыў з шаўцамі—парадзілі перабрацца; ужо праз тыдзень перабраўся з сям'ёю. Малюпатку каморку наняў, прыладзіўся і пачаў рабіць... Нельга сказаць, каб з дастаткам, а з большага, урыўкамі!

Хлеб сяк-так даставаў. Жонка пасабляла, пакуль магла:
скора ў хату дастаўся новы прыбытак—радзілася другое дзіця.

Жыцьцё ідзе, вымагае свайго, хоць-бы яму ставіліся ця-
жэйшыя перашкоды. Блутаная штука гэта жыцьцё! Развя-
жыцца—ня спыніць, пабяжыш—ня пускае.

У цеснай каморцы стала цясьней. Згруджаны імпат ду-
шыць народжанае. Восень падзімае з-пад падрубы на неапад-
ложаную хату. Пясок з зямлі трапляе на стол, у калыску ма-
лому. Ад бруду не ўцячы... Праз месяц—акаросьцелі або
малых. Патрэбен ратунак—больш паветра, съятла, падлогі
хоць якое.

Шлёма памкнуўся сюды-туды—выпусьціце хату, калі ласка,
дзеці гінуць.

Куды там! У таго недастроена, той ужо здаў, трэці баіцца
смуроду. Каму-ж міла дыхаць дзёгцем?

Прасіў, шукаў, кратай спагады людзкое—ні водгуку...
Разумеў, што тут ня злосць у людзей, не бойкот, а нельга,
ніякавасць.

Хоць на вуліцу...

Вакола чужыя. Ды якое-ж спагады прасіць?

Не прасіў дагэтуль.

І Этля адчаяна разводзіла рукамі:

— Пропадом, Шлёма.

Шлёма згаджаўся:

— Крута стала.

Раскідаў розумам.

Дзе выйсьце?

Асталося адно—адважыцца прасіць дапамогі ў сястры,
што ў Амэрыцы. Шлёма ведаў, што муж яе бяз працы, што
самі жывуць дрэнна, але куды кінуцца? Параіўся з Этляю:

— Напішу Лэі.

Не хацелася гэтага Этлі, ой як не хацелася. Мела гонар;
як-ні-як,—здаровыя, маладыя, могуць працеваць, а просіць.
А ну й падумае яшчэ: лянуюцца рабіць, ласы на амэрыканскія
талеры...

А не прасіць—тады што?

— Як хочаш, Шлёма.

— Напішу, бо йначай... Хата свая трэба—дзяцей аbara-
ніць, кусок хлеба захаваць...

Якраз трапілася хата—сходна Лейба раіць купіць, няскончаную—дэзвесьце рублёў. Добрая хата!

— Напішу Ләі, Этля?

Чамусьці хацеў, каб жонка згадзілася.

— Пішы.

Адным вечарам сеў і напісаў доўгае, падрабязговае, шчырае пісьмо. Выказаў усю боль, усе недастачы, усю скрутнасць свайго стану. „Гіну—ходь на вуліцу“.

Паслаў, а сам натужна, съціснуўшы зубы, цягнуў лямку зьбіраў па пары, па аднай выцяжцы работу, хадзіў да шаўкоў, выпрашваў, пераймаў ад сялян. На хлеб, абы на хлеб. Плата за хату душыла нямерна: месяц—і дваццаць пудоў. Абнасліся, закарэлі, набрынялі дзёгцем. Сталі завядаць дзеткі—кароста зъядала. Этля часцей скардзілася на болі галавы, на колькі ў баку. Куды-ж у дрэннай, малюткай каморцы? У пяць столак горай павятовага паграбка!

Ды мала таго: пад вялікдзень стала гінуць работа. Боты—паспраўлялі, хто мог, перад калядамі на зіму, а к лету? Навошта каму? Босьмі можна абыйсьціся.

У шаўкоў безрабоцьце—безрабоцьце ў Шлёмы... У іншых мястэчках—купцы; праўда, менш як гэта было раней, да вайны, прыватны гандаль выціскаецца дзяржаўным, але ёсьць купцы ў іншых мясцох. У Вуткох—няма. Мясцовы рынак, а якая яго ўёмнасць? Каб пракарміць сям'ю з чатырох душ, трэба зарабляць ходзьбы дзесяць рублёў у тыдзень,—а на гэтая гроши колькі пар выцяжак трэба вырабіць? Пар дваццаць—адкуль іх узяць?

Бяда ўзмацнялася, Этля ападала настроем, разувервалася ў швагерцы, абезнадзейвалася. Шлёма—мацаваўся, суцяшаў жонку, верыў у сястрынае спачуванье.

— Горш было, Этля. Пражыў тое—няўжо згінам цяпер?

— А што рабіцьмеш!

— Нойдам скутак.

— Дзеці пагінуць, пакуль тое будзе.

Праўда, бачыў Шлёма, з дзяцьмі — дрэнна. З жонкаю — таксама. Дзеці — удалыя, разумныя — шкада. Клапаціўся аб іх — зваў фэльчара, съціскаўся ў цесным — плаціў пудамі і грашыма.

І ўсё не падаваўся...

IV

Было пасъля вялікадня. Стаяла халаднаватая пара. Замарзкі. Съняжок. З хаты—ня выйдзеш ні стary і ня вынесеш малога. А як-бы трэба было съвежага паветра Шлёмавым дзеткам! Зымізарнелі за зіму, зъехалі ў вузельчыкі. Фэльчар кожны раз, калі-б ні наведваў, казаў пра гэта, угаворваў: „Дайце дзеткам чыстае паветра!“ Цёплае апрананьне прыд баць, у лахманох-бы,—і тых няма.

Вялікаднем Лейба папярэдзіў Шлёму, што на хату маецца другі ахвотнік; прыцаняеца, але ён, Лейба, даў слова, што хата абяцана Шлёме. Даў тэрмін.

Шлёма занэрваваўся. Добры выпадак, і выскаўзьне з-пад ног—ой, ой! Што рабіць? Зварочваўся думкамі да Амэрыкі! Паспрабаваў кінуць лішняе пісямко—можа першае не дашло? Сумляваўся. Дзень-ада-дня хадзіў на пошту, пытаў, ці няма чаго яму, Шлёме Брыкеру. Надазаляў паштальёну і начальніку пошты—у пагаворку вашло. Няхай сабе—ён верыў, што будзе, што нешта ды сястра адкажа.

Нарэшце дачакаўся—ужо каля тройцы... За некалькі дзён да съят паштальён прынёс пісьмо — з Амэрыкі. Ніадкуль і нідзе ніякае перапіскі Шлёма ні з кім ня вёў.

З Амэрыкі.

З трывогаю, з хваляваньнем прачытаў. Сястра паведамляла, што выслача яму сто талераў. Зьбірала доўгія месяцы—адкладала ад патрэб, съціскаліся. Убачыла, што больш ня можа—толькі сто талераў. Вось калі! Трэба-ж ёй прасіць вібачэння! Яна, Лэя, уваскрасіла іх, выратавала! Ня думалі, не спадзяваліся.

— Сто талераў!

Шлёма заскакаў ад радасці; панёсься да Лейбы, расказаў, што дастаў гроши, што хутка выплаціць хату. А дакончыць можна будзе пасъля, абы ўвайсьці ў прасторнейшае памяшканье, даць дзесяцам больш паветра, асталявацца як-колечы.

Казаў жонцы.

— Вось бачыш, Этля, ты ня верыла.

— Дзякую ёй.

— Прызнацца, і я ня думаў і не чакаў.

Праз месяц перабраліся ў сваю хату—12 на 10. Вялікая, прасторная. Чатыры акны. Вядома—ні падлогі, ні таркоўкі, ні асыпкі на столі.

На лета зышло. А к зіме—зьбіраў крупінкамі, урыўкамі, капейкамі: то пол, то лавы, то стол, то цабэрак. На восень насыпаў гару, зрабіў перагародку: для жыльля—асобна, для майстэрні—таксама свой куток...

І ў скутку—паправіліся дзеці, паздаравела жонка.

Разгарнуцца ёсьць дзе.

Як далёка было гэта ад тых часоў, калі Шлёма пакутваў на вайне і пасъля вайны, а далей—у чужой цеснай каморцы!

Хваліўся суседзям, хваліўся вутчанам:

— Добра жыву! Чаго хацець? Багатых убораў? Ласашчаў? Хата ёсьць. Хлеба пуд запрацую, бульбы куплю, бурак вырасьце—і годзе.

Хто скардзіўся на жыцьцё—Шлёма не дае гаварыць:

— Чаго табе трэба?—кажа нездавольнаму:—хату маеш, хлеб ёсьць—добра...

Спусціўшы нейкі час пасъля гэтага выпадкова стрэўся Шлёма з сваім старым таварышам—некалі працавалі разам. Дванаццаць год ня бачыліся.

Разышліся абудвых дарогі.

— Гарбаруш усё?

— Як бачыш.

Было відно, было чутно.

Цягнула дзёгцем. Брудная парваная рубашка, зашмальцаваныя рукі, чорны твар.

Таварыш быў чыста адзеты—шмат год як кінуў гарбарства.

— Як жывеш, Шлёма?

Ласьне хлусіць свайму таварышу?

— Добра.

Таварыш не паверніў—нічога ня съведчыла пра дабро.

— Ты глядзіш на мяне? Дарма? Наша работа—чысьцей ня будзеш. Але пасъля того, як я жыў—я пан. Пан, браце Тарасе, пан. Папершае—маю хату. На хлеб зарабляю. Што мне больш трэба? Дажылі—чаго хацелі: помніш, як некалі змагаліся за свабоду? Помніш, як панаглуміліся з нас стражнікі, паліцыя? А цяпер—свая ўласціць, правы для працоўнага народу.

Расказаў усю гісторыю свайго жыцьця з часу расстаньня—да дробкі, як і што яно складалася, як ішло.

Ой як было дрэнна! А цяпер Шлёма хваліўся:

— Ладжу з сялянамі—падтрымліваюць паціху. Зарабляю. Мала? А што мне больш трэба? Пададзеца? Ня дбаю пра гэта. Знаюць, Шлёма Брыкер—хільшчык... Табе—іншае. Ты пашоў па службе, некалі цікавіўся гэтым, чытаў многа, не расставаўся з кніжкаю. Памятаеш—хілі выцяжкі, а ты ўсё рассказваў прачытанае. Табе—іншае. А мне? Гарбар, рабочы. Маю сілу, маю здароўе—цягну. Грошай—думаю, паверыш—ня зьбіраю. Навошта мне гроши? Мне трэба кусок хлеба, а для гэтага трэба праца—вось і ўсё.

Таварыш ішоў у коопэратыв, Шлёма праводзіў.

— Вунь дзе мая хата: бачыш, пакуль толькі два акны кончыў, а другія забіты дошкамі, плот не агароджаны. Але затое ёсьць месца працеваць. Сымядзіць—мне, больш нікому. Сонца ёсьць. Што ж больш трэба, калі ёсьць сонца ў хаце? Для мяне, для дзяцей!

— Дзеці—выездаравелі, а былі, братка ты мой, як пяцелечкі, худзенькія, брудныя. Цяпер—як птушкі: трапечуцца, жывуць, рэзвяцца. Вясёлыя, за мілы пане... Пададзеў. Сабе як там ні было, а дзяцей—трэба даглядзець. Што яны вінны за маё гора?

Шлёма быў радасны—выказваў Тарасу ўсё, што мулялася на душы, што хацелася даўно выказаць, ды ня было каму.

— Ты прыехаў сюды па справах; думаеш—выявіш як сълед? Хто яго разъбярэцца з нашымі людэймі. Як ні кажы—нядобра, колькі ні давай—мала. Праўда, шмат беднаты, галаты, але многа ніякавата жывуць. Пры цары плацілі мірскія падаткі ў два разы большыя. Кругавая парука ціснула німерна, як у Забрыдзі, а цяпер усё-ж мармычуць: дрэнна, дрэнна. Дзе найсьці граніцу дабру?.. Паглядзі, як я жыву: запрацуеш—купіш, зъясі, а не—цісьніся. А ласьне тут працы нойдзеш? Дзе тая праца—урыўкамі, хапундом, сяк-так... А паверыш, здаволены. Зусім здаволены. Савецкі лад цешыць душу, аблягчае палажэнье, весяліць—весяліць. Ня хлушу ні поў слова—шчыра кажу... Бо сапраўды, мучыўся пры цары, цярпеў пры старым ладзе і нічога. А калі цяпер пацярплю крыху?

Ці-ж то вечна? Паправімся—да лепшага ідзе, няма чаго казаць...
Грэшна ня бачыць...

Памаўчаў, а пасъля папрасіў:

— Тарас, зайдзі да мяне; хоць адвык, ня бойся, што съмярдзіць дзёгцем—мала што. Наша гарбарскае рамяство, што зрабіць. Паглядзіш, як я жыву... Паверыш, вельмі рад, што стрэў цябе, што магу пагутарыць ад душы, шчыра, як з добрым таварышам. Падумай—усіх загубіў, адышоў. Жыць ёсць заціскае, спыняе на адным месцы. Куды-ж рушыш з сям'ёю? Кажуць, Хведар Шмуцік разбагацеў—хату паставіў, гаспадарствам завёўся. Лейзар, гэты кручаны, папусьціўся жонцы і гіне. А Бэрка Цыбулевіч састарыўся... Карп згніў—добры чалавек, ручы, таварыскі... Ну, зайдзі, я так рад, што спаткаўся!..

V

На стале квяцістая цырата. Здаецца, чыстая, а цягне дзёгцем. Заслончык, пара забруджаных столкаў. Пагнуты стары самавар—кіпіць, бурлоха. Этля тупае вакол стала, прыбірае. Пачысціла шклянкі, на талерцы падала сітніцы, на другой—масла, на ісподку—мёду. Даўно сабраліся сустрэць госьця—Тараса. Двоє малых балуюцца з жоўтымі шкуратамі прыстале. У другім кутку, пры акне—каток. Праменьні, грэючы, выцягнулі краплі тлустасці. Блішчыць крук. Стос выцяжак, пар да дваццаці—чакаюць глянцу. На прыпеку, каля ямкі, місачка з клеем. Цабэрак вады съмярдзючае пры катку.

Шлёма з Тарасам за сталом.

— Паглядзі,—хваліцца Шлёма:—вось якая хата. Абозьня! Параўнаю з тым паграбком, што ў павеце жыў, або з тым сьвінушком, з якога месяцы троі выбраўся і за які дваццаць пудоў плаціў, і думаю: як далёка я пашоў! Проста панам зрабіўся. Глядзі—падлогі яшчэ кусок, вунь дзе зямля; але столькі прасторы, што хапае і на падлогу, хапае і на пустое месца. Ёсьць дзе спаць, дзе цям ёсьцека дзе павярнуцца. А тады—страшна падумаць!

Этля слухала—усё-ж бляды яе тавар!—ухмылялася. Прауду кажа Шлёма. Але па яе, Этліных думках, нельга здавальніцца. Ці-ж толькі ў гэтай хаце, яшчэ не дакончанай, халоднай,—усе мэты іх жыцьця?

Маўчала маладзіца, налівала чай, нясьмела прасіла Тараса закусіць:

— Чым маем.

Чарнявая, калісці стройная, сrogая жыдоўскім харастром, саромілася Этля таму, што Шлёма сядзеў у зашмальцованаі рубашцы, у шкураным фартусе, на якім каргамі ліпей лой, бруд, браў з талеркі вялікімі запэцканымі рукамі лустачкі сітніцы, ці таму, што не якраз, як таго-б хацелася, пачаставалі госьця?

— Былі часы,—успамінаў Шлёма:—помніш, што думалася тады? Зробім партыю выцяжак, аднясем Бураку і на гарэлку траяк. Ці думалася, што ня будзе работы? Канчаецца ў адным месцы—сабачку і стальку ў кішэню ды ў другое... А часамі і пагуляць тыдняў пару не бракуе. Вось калі!.. А цяпер? Вунь шавеляца прыстале двое малых—ня дай есьці? Ці дазволіць сэрца? Тымчасам работы скупа. Вось партыю сабраў, калі другая набярэцца! Стругаеш і здэцца-бы—тысяча пар, каб гэта тысяча пар! Цяжка гэта. Толькі мая крэпасць выручае. Я моцна веру, бяз завісьці, бяз зайдрасці... Абы кавалак хлеба, ды не съяцілі целам малыя... Ня кажа, нутро ня кажа крыўдавацца на жыцьцё. Ці-ж усім роўна? Гэта-ж не комунізм той, калі парабіяцца ўсе, гэта пераход пакуль што... Цяжэй—пацярпі, лягчэй—радуйся... А рукі, вось, пакуль цягнуць. Можна націснуць, налегчы... Калі занядужае чалавек, тады... Каб гэтак, як цяперака, і надалей, братка ты мой,—панам дзела.

— Кінь ужо хваліцца,—пераняла Этля.

— А чаго-ж? Таварыш—трэба праўду казаць.

— Табе ўжо лепей, як усім...

— Ня лепш, ну й ня горш. А помніш, Этля, паграбок, катушок? Помніш? Сонца жадны былі, дзеці гібелі.


Змаўчала.

— Бачыш, Тарас! Хата заліта сонцам. Ад ранняя да ночы. Дзесяці—разгарненне, хоць кацёлку качай. Хата—абозьня. Чаго-ж хацець? Чаго дамагацца? Сілы не бракуе—работы зьбяру. Калі больш, калі менш—не памру...


На твары ў Шлёмы багатая ўхмылка, настрой уздымам.

Тарас пазіраў на таварыша і думаў: „Якая залатая натура! Якая шчырая душа! Колькі гэткіх у сьвеце?“

А на стале шыпей-дымеў пагнуты, аблезлы самавар.



ЧАПІЛА ДУШЫ



I

На другім паверху малюткі пакоік; як каюта ў караблі; адно вакно—на ўсю вулічную съценку. Аблезлы, стары, адна-месны ложак шчыльна прыціснуты да съценкі, наўскасяк—кругленькі маленькі столік—пад шапку ўмесціцца, з чарніламі ў чарапку, з паленцам, замест асадкі, пасярэдзіне. У другім—куточку ад дэзвярэй, дзе ўкрадчыва паказваецца кавалачак, самы руб печы—уціснута некалькі адзежын, "падвешаных на паржаўленых, пагнутых цвікох; сярод іх чисты гарнітур, раз-запяты на вешалцы й бярэжна прыгорнуты газэтаю. Зэдлік у плямах, нарысаны нагдямі ды нажом, заўсёды бяз места, а больш ужыўны пры вакне; тры запыленых літографіі ў кутку—„Царевна София“, „Убийство царём Иваном Грозным своего сына“ і „Апофеоз войны“—Верашчагіна. Гадоў пяць не мянятыя абоі, павуціньне ў куткох пад стольлю—гэткі ўнутраны выгляд пакою, у якім жыве Васіль Крыга.

Плаціць пяць рублёў МУНІ, а гадоў тры жыў дарэмна. Лічыў, што мае права на гэта, бо заслужыў перад рэволюцыяй... Адзнавалі гэта яго права і жыльцы-суседзі, і дамком, і жылішчны аддзел. Не намякалі ні разу. Мо' й цяпер не казалі-б, але што-ж—нэп—гэткі час, калі нельга нічога дарам.

Васіль ворагам быў гэтай новай політыкі, спрачаўся на ячэйцы, выступаў на агульным сходзе організацыі, нават свае асабовыя думкі адзін раз згразіў зауважыць у пратаколе ячэйкі.

Хоць схіляўся перад вялікасцю таварыша Леніна, а лічыў, што ў справе нэпу можна пасупярэчыць і яму. І супярэчыў—хоць папракалі яго ў лявізьне.

Васілю думалася, што нэп падарве моц Савецкае ўлады, за якую ён шчыра ды бескарысна, поўны натхнення, ваяваў: і на Урале, і супроць Дэнікіна, і з палякамі. З царскае арміі ён падаўся ў чырвоную гвардыю: хадзіў на Керанскага пад

Гатчыну, браў юнкерскія казармы... Лічыў гэта сваім абавязкам, сваёю місіяй: змагацца, адкінуўшы ўсе іншыя думкі, усе жаданьні блізкія й неадымныя ад кожнага чалавека.

І ўсе трох гады наведамі бываў у сваім пакоі, як госьць у готэлі,—выпадкамі. Камітэт зваў—ён выходзіў, запіраў на ключ і забываў, што мае прыстанішча.

Зачым было яму думаць аб яго недастачах? Кончыцца змаганьне перамогаю рэвалюцыі—можа й прыдзецца чапіць гэтых думак. Але калі тое будзе?

Ён так думаў, а вышла іначай. Раз нечакана, вярнуўшыся з паходу, Васіль мусіў бліжай прыняць да сэрца справу з кватэраю. Гэтаму была вось якая прычына: у гасціх у брата спаткаўся з дзяўчынаю. Моцна самому кінулася ў вочы, чапіла душу, а рэшту бабы ўхвалі; угаварылі сыйсьціся. Чаму-б не! Дзяўчына, як портрэт. А к таму гады прышлі, пачуцьце заскрабло душу.

Аб матар'яльным баку не задумваўся—няўжо рэвалюцыя яго не забясьпечыць? Няўжо ня знайдзецца ў іспалкоме яшчэ аднае каморкі ў дадатак да першае? Ня варта клапаціцца, то ня справа рэвалюцыянера. Кожны дзень мусіць брацца з бою, ці-ж у яго ня хопіць сілы?..

Дзяўчына звалася Люба. І дзень за днём гутарыў ён з ёю больш і бліжэй. Абгаварвалі пытаньне за пытаньнем, знаёмыя ўсім, але новыя для іх... Люба ўводзіла яго, Васіля, у гушчу сямейных патрэб; перш з асьцярогаю, а што далей—съмялей ставіла ўмовы, вытыкала пляны. Умела ўхарошваць іх выгляд, умела прыдаваць ім сур'ёзнасць, кабечы спрыт. І Васілёва душа захаплялася імі. Спакусы яго веры ня было ў іх. Перашкодаў да рэвалюцыйных заданьняў ня мелася. Наадварот—прыдзецца пайсьці ў паход—вернецца да Любы.

✓ З фронту—пісацьме лісты, у якіх дзяліцьмецца перажываннямі...

То было ў галодны год... Людзі жылі прагным чаканьнем лепшае пары. Улада гэраічна змагалася з недастачамі. Рэвалюцыя зьбірала апошнюю напружанасць, каб адбіць насядаўшага ворага. Аб чым было думаць у гэткі момент Васілю?

Ён паёк заслужыў, хадзіў у прадком і браў мякінны хлеб, таранкі, сухую гародніну, соль, крупу і цукар. Выдаваў таварыш і прыпускаў. Другія й таго не даставалі—ведаў і знаў

ён. Для дваіх хопіць. А паедзе, часамі,—для аднэй Любы задосыць.

Казаў ёй, як помніць, так вось:

— Пажывом з год у гэтай каморцы, а там знайдам новую. Камітэт папрашу—здыме з арміі—і буду служыць у грамадзянскай установе, найду й табе службу...

Люба згаджалася, хоць ківала галавою, гледзячы на ложак. Як яны ўлягуцца ўдваіх? На чым адно з іх сядзе, калі другое займе аднюткі зэдлік?

Сама Люба не магла нічым пасобіць Васілю. Яна была вельмі бедная, служыла да рэволюцыі прачкаю, у час саботажу, праўда,—заведаючай сталаю, а пасьля—сакратаршай. Тады запісалася кандыдатам у партыю. Хадзіла на сходы колькі разоў, але не спадабала дысцыпліны і запусьціла з партабавязкамі... Прышлося вярнуцца ў сталоўку, але ўжо не заведаючай, а кельнершаю...

Былі моманты, што магла-б нажыць што-кольвек, хоць самае патрэбнае, але не хацела йсьці супроць сумнення. Трымалася думкі аб бескарысьці... „Навошта яно мне, чужое. Яно мусіць быць усіх, а не маё“... судзіла яна.

Пасьля съмяялася над сваёю чэснасцю, але толькі з ёю магла прыйсьці к Васілю. Заявіла таму адкрыта і не бяз гордасці, калі любіш—любі.

І за гэта асабліва цягнула Васіля да Любы. Асабліва надалася яна яму. „Ня мае нічога“, думаў тады ён, „дык што-ж за дзіва, што хоча мець, ці будзе хацець“.

Тыя ноткі ў яе гутарцы, якія зычэлі на гэты лад, неспакоілі яго. Неспакоіла, што яны асьцярожна зычэлі. Чаго іх заглушаць? Што маю—дам, а вышэй поясу не падскочу.

І вузкая, убогая каморка, з вакном на ўсю сьцену, з кругленькім столікам у кутку, з сіратлівым зэдлікам, заслужаная яе жыхаром за свае ахвяры рэволюцыі, адданыя ім,—гэтая каморка вось-вось магла ўгледзець і другога жыхара.

Але новы вызаў яго камітэтам—на гэты раз супроць Антонава—далі чарадную гісторыю з ключом. Познім часам, як заўсёды ў экстранных выпадках, павярнула рука замок, і застылі дзвіверы ў шчыльных выемках вушаку.

Выпадкова ключ апусьціўся ў глыбокія кішэні паношаных галіфэ—замест того, каб перадаць яго Любі. Ёй пасьпей

чыркануць некалькі слоў і няпэўны адрес: пяхотныя казармы, Крызе Васілю. Нядбала, умоўна вышла—ды ці наведае яна, каб сарваць яго цыдульку з францускае шпількі на дэзверах у цёмным калідоры?

Азіраўся Васіль, выходзячы, каб праканацца, ці прыметна яго развязітальнае слаўдо. Яму было прыметна, а Любэ? „Усё роўна, напішу. Заеду за Маскву і напішу. Будзе чалавекам—выпаўніць просьбу, абмане—не зарыдаю. Не мяняць агульной справы на прыватныя задумы“.

Сказаўшы гэта, ён дужа спакойна матнуў рукою, але адчуў нейкі голас у нутры—ня трэба паліць мастоў. Няхай съдзелецца роўная, гладкая дарожка, каб лёгка было кожнаму прайсьці настрэчу адно другому.

Не рашыцца Люба, зробіць Васіль...

З Казлова кінуў ёй першы ліст. Пісаў у паходзе—горача і натхненна, коратка:

„Убачай, што ня мог развязітацца. Ня было калі—ішоў раптоўна. Я—партыйны: мушу безадказна выпаўняць дысцыпліну. Ты-ж ведаеш сама. Ты ведаеш маю натуру, таксама—я цалкам адданы Савецкай уладзе. Звыкся, палюбіў, бо сам век быў батраком, бяспрытульнікам і прагнуў свабоды. Ужо пяты год змагаюся за яе. Загартаваўся ў вагні—трэба-ж абараняць людзкую волю... Я абараняю шчыра“...

І далей:

„Да цябе аб жанкох ня думаў, ніводная не зацікавіла, ніводная не прайшла ў душу. Цябе, Люба, спадабаў. Ня ведаю, як ты мяне. Хацеў-бы думаць, што ты аддаеш мне тым самым... Вярнуся я незадаўга,—што значыць справіцца з бандытамі? Не такіх калацілі!.. Убачай, што ключа не пакінуў. Съпяшыў,—што-ж зробіш.

Твой Васіль Крыга.

Хутка напішу яшчэ“.

Загэтым ня прыставіў адресу. Ці варта ёй адпісываць? Па шчырасці верыў, што і дзяўчына аддалася яму так, як ён ёй.

Таму і цешыўся надзеяй аб наступным. Меркаваў у вольную хвіліну: як складзецца далейшае жыццё, за што прыдзецца зачапіцца.

Плянаваў аб кватэры, думаў пра службу.

Месяц, паўтара, два... Праляцеў час, як вецер між вакна.
Тры пісьмы напісаў—як вырахаваў, на кожны месяц па адным.
Чацвертае—толькі зьбіраўся. Запасіў паперы і мераўся з дня
на дзень, як раптам яго часыць рашылі вярнуць. Антонаўцаў
амаль ня ўсіх вылавілі—ня было патрэбы ў буйных сілах.

І ў час пасадкі ў вагоны, і ў дарозе Васіль жыў спат-
каньнем з Любаю. Здавалася, дагэтуль ніколі не адчуваў таго,
што ў гэтых перажываньні. Сам дэвіўся, што ёсьць гэткая
сіла ў пачуцьці да кабеты... Што гэтая сіла абурае трыццаці-
пяцігадовых, здавалася-б, закаржэлых людзей. Што за праява
ў тым?

Прыехаўши, ледзьве вычакаў дзень, каб не праведаць
Любы... Па памяці пайшоў шукаць сталоўку, дзе яна служыла...
Далёка—у другую, супроцьлежную частку гораду, за рэчку.
Ішоў і думаў-думаў, што ёй сказаць пры спатканьні...

Што ёй сказаць? Што яна скажа?

Перад знаёмым мурам спыніўся. Асьцярожна з нейкай
казлычнай жахлівасцю прайшоў між муру, не азіраючи яго.
Пасьля вярнуўся і пачаў шукаць шыльды над вакном—яе ня
было. Пачаў углядзіцца ў вокны, у дэ́веры—былі непадобны.

„Ці тут гэта?“

Нядбалая рука не зьняла на выеме пры дэ́верах пашар-
паную бляшку з рукою; унізе—надпіс: „Войсьце ў становую“. ✓
Жалезныя балісы збоку дома—знаёмыя, старыя.

Не ашукаўся.

„Значыць, няма!“—было зразумела. І таксама было зра-
зумела, што прыдзецца пільней пашукаць. Прыдзецца.

Тое, што не знайшоў,—зайнтрыгавала. Можа крыху й
добра—працягне перадстрэчную асалоду, а мо‘ цалкам дрэнна—
дзе-ж будзе тая стрэча?

Зашамацела ў Васілёвым нутры пачуцьцё баязьлівасці.
Закарцела падозранасць: засуцэленыя пляны, умеркаваньні,
надумы—задком, задком адышлі ўбок.

Надзея адна: а мо‘ брат ці яго жонка што ведаюць пра Любу?

Вечарам Васіль быў у брата. І не пасьпеў яму расказаць
пра сябе, як запытаў пра Любу.

— Два месяцы як ня бачыла яе,—зъдзіўлена паведала
братаўая:—згінула недзе, ня відаць. Тыдні трох пасьля твайго
ад'езду спаткалася ў трамваі. Скардзілася, што без работы.

— А мяне ўспамінала?

— Абмовілася некалькімі словамі; мо'—б сказала больш, але мне трэ' было злазіць... Я прасіла зайсьці да нас—абяцала; усё—ж—не заходзіла.

Гэта гутарка яшчэ больш занеспакоіла Васіля; рабілася ясна, што для яго Люба згінула... Толькі дзівіла, чаму так таемна? І чаму дурыла голаў нейкі час сваімі прызнаньнямі? Дзівіла, завошта падвяла,—Васіль лічыў гэта падвохам.

І сумняваўся ад шчырасьці, а мо' якія раптоўныя прычыны заставілі яе на тое?.. Ласьне, ня бывае так? От калі... Добра, каб так... Бач, як добра? Дзе тая дабрата? Але лягчэй перанясьці няшчасьце, ніж крыўду. Васілю асабіста.

Ужо ў сваёй табакерцы-пакоіку, вярнуўшыся ад брата, назаўтра і праз тыдзень, і праз месяц не знаходзячы Любіных съядоў, не спатыкаючыся выпадкова, займаўся ён самна-сам, варочаючыся са службы—ужо цывільнай—пільным, заўзятым самааналізам: чаму павінна паслужыць перажытая гісторыя з Любую? Якую навуку ён мусіць атрымаць ад яе?

Вывеў тады Васіль на сонца ўсе даказы за сваё апраўданье і ў віну Любe.

Заключыў:

Ён—незапляменая асоба; у жыцьці—справядлівы, як ні варочаў гэты тэрмін, бескарысны, незайздросны; для людзей—добры, адданы, пераконаны ў агульную сілу... Люба—кабета. Як усе кабеты—дробная, мяшчанска-хцівая, прэтэнзыйная няўмеру. Нечага хацела, да адумалася, угледзела, нязбыўнасьць сваіх пажаданьняў. Кінула яго і пашла ў сваю будучыну іншым шляхам. А скутак разыходу між імі адзін:

Кінуць думку аб Любe...

Так парашыў, хочучы, каб так было. А падсвядома нешта карцела ды карцела...

І мінуў год, цэлы год, а Люба ня выходзіла з нутра. Абы аставаўся адным—зразу пераносіўся ў думках да свае адзіноты, цяжыўся ёю, злаваў сам на сябе і ўспамінаў Любу: тады падыходзіў гэтаму канчатак... А цяпер—ізноў процьма ўперадзе. Ды яшчэ якая!

Жыцьцё ўваходзіла ў спакойнае ўлоньне. Фронты—зьніклі; порах—сушыўся. Душа, якая прывыкла сапесьці паражавым дымам, чуць ігру кулямётных ды гарматных стрэлаў, жыць

дynamikай змаганьня,—Васілёва душа пачала нудзець. Сходы, пасяджэньні, мітынгі,—політыка і экономіка, пляны, кампаньні, агітацыя,—усё, што казала аб мірным будаўніцтве, пахла спакоем, цішою, навявалася здром. Ня спалася, як трэба, ня елася, як належыць. Аднаму, зусім аднаму, хоць таварышоў—цэляя ячэйка, пяцьдзесят чалавек. Можа-б пры Любे было-б іначай?

II

У той дзень, калі мы заглянулі ў Васілёў пакойчык, яго гаспадар прышоў дадому а шостай гадзіне. Кончыў працу а чацвертай і трэба было зайсьці ў камітэт—выклікалі павесткаю.

Зайшоў. І там паведамілі Васіля, што назначылі яго сябрам камісіі „па змаганью з прастытуцыяй“.

Гэта—у дадатак іншых абавязкаў.

Зъдзівіўся, але не адказаўся—абавязак.

Распуста—ліха, якое павінна зьнішчыцца.

Васіль тэорэтычна прадстаўляў сабе, якім шляхам яно павінна йсьці к гібелі. А як з ім ваяваць практычна—толькі тады падумаў, калі яго паведамілі аб назначэнні.

Прышоў на кватэру пад уражаньнем новых заданьняў. Прысеў на ложку і пачаў думачы. „А дзевятай пасяджэньне камісіі ў камісарыяце юстыцыі“—у камітэце сказаў. Прыдзецца абгаворваць спосабы барацьбы з гэтай хваробаю. Якавы-ж тыя спосабы?

Ён ведаў, што ўжо да яго камісіі некалькі з іх ужывае: карае зводнікаў, утримацеляў, адпраўляе распушных жанок у справіцельныя дамы. Кожны вечар робіць на вуліцах аблавы. Вядзе прасьветную працу...

Васіля раптам зацікавіла ўсё гэта: ён ад сябе сумее многае запрапанаваць...

І думаючы над tym, што-ж усё-ткі ён запрапануе, Васіль няпрыметна зьбіўся на другія думкі—на думкі аб самых распушніцах, аб іх лёсе.

Яму стала шкода гэтых людзей, на якіх мусіў ісьці вайною. Ён сказаў сабе: „Ваяваць! Іх трэба ратаваць. Гэта напалову згіблыя людзі. Ці нойдам мы сілу, каб вярнуць іх у звычайнае жыцьцё? Ці дойдзе да іх наша слова, наш вокліч? Я думаю, нам трэба перш усяго зьнішчыць тыя ўмовы, якія

іх плодзяць“. Аб гэтым Васіль намеруўся сказаць рашуча, неадступна трymацца за гэту думку, як будзе на камісіі. Толькі, як ямчэй яе вылажыць, з большым пераконаньнем?..

Задумаўся.

Хадзіў па каморцы—два крокі ўперад, два назад,—трымаючыся праваю рукою за бараду, прыгнуўшы голаў; шукаў слоў і іх сувязі.

Хацелася, каб пакінуць сълед—чаго-ж дарма хадзіць?..

Пры гэтым—душэўнае здавальненне.

І вось, толькі злажыўся ў галаве складны сказ—бліснула думка-сумненьне:

„Ці ня зьвіхнулася, адно, Любa, часамі?“

Сплюнуў у прачынetae вакно, мэрам-бы хочучы выкінуць з свайго нутра агідную думку.

„Хто яе падаслаў?“

Не хацелася верыць, яна, як назойлівая муха, гула над вухам.

Усё галасней ды выразней, наглей.

„Што я—гэткая сталая, сур'ёзная дзяўчына!“ рашуча вымавіў сам сабе.

І выклікаў Любін вобраз—вобраз не знадворнага выгляду, а з нутранога пабудаванья. Пачаў успамінаць, што і яна казала яму, з якім выглядам трymалася, якім тонам вымаўляла слова...

„Комуністкаю-ж была. Чэсная, справядлівая... Няўжо ў яе натуры магла сыграць паважную ролю цяга да сваволі?..“

І яшчэ:

„Ня вытрымала дысцыпліны і вышла з партыі. Але таму ўжо два гады!“

— Ха-ха! Што я!

Матнou рукою. Матнou і, як быццам-бы, прагнаў з думак Любу.

Супакоіўся. Перанёсься думкамі ў сваю ўстанову. Перабраў да аднэй тыя справы, што вырашаў за дзень—крануў думкамі тых, што засталіся на заўтра.

Іх многа ў яго, многа! А гэта добра—шэсьць гадзін—неадгінна заняты на службе, хоць бяз віントоўкі, а на варце.

„Адкажу соцстраху першым. У губсud з пакетам пашлю Гнедку. З губсаўнархозам—разлаюся. Добрая рэч—гэткую дрэнь дастаўляе, а лупіць шкуру“.

Усё гэта—э программы заўтрашняга дня.

„Сёнешні—эдавальняючы. Дзень—поўны работы, як кубак з пітвом. Нават і на вечар асталося...“

Ці не пара?“

У вакно пёр гарадзкі шолам. Відаць было па одсьвітах на стрэхах дамоў, у вокнах—што сонца на заходзе.

Чырванела неба—на пагоду.

„Але ці не пара?

Вот без гадзінніка—настаяшчая бяда. Абавязкова трэба нажыць“.

Намерыўся зайсьці да суседа запытаць, ды сумеўся.

„Надаядае часта. Падумае, што я наглядаю за ім. Няхай ужо. А калі на хвілін 20 зас্তуплюшчу“.

Рашыў ісьці.

Мігам апрануўся і пакінуў табакерку-каморку.

III

Пакой съледавацеля па важных справах, дзе назначана было пасяджэнне камісіі, Васіль застаў пустым.

У невялічкай люстры з пяцьцю лямпачкамі гарэла адна, бакавая. Сумнае святло толькі на стале больш-менш выдзяляла расстаўленыя рэчы: чарнільны прыбор, кіпу ўзаконенняў правіцельства, некалькі аправак з блёк-нотаў, зашмальцованую папку.

Пры съценах—крэслы танулі ў цягучым змроку. Чым яны былі аббіты—невядома. Гінулі ў тым-жа змроку твары на партрэтах, што віселі на сцяне.

Нешта з дзесятак іх, у рад, вакола.

І толькі Маркс з сваімі кудрамі ды барадою выдаваў сябе.

Васіль сеў у правым ад дзьвярэй кутку і ўперыўся вачыма ў Марксаў твар.

Глядзеў настарожна, як-бы хочучы пачуць ад яго хоць адно слова. За яго-ж, такі-та, навуку столькі працярпеў.

„Эх, каб ды жыў цяперака ён,—прамігнула ў Васілевай галаве,—колькі-б чаго я яму расказаў!“

Але ціха, нячутна адчыніліся дзьверы і ўвайшоў адзін таварыш, а праз хвілю другі і трэці.

Павіталіся з Васілём і тут-жа загаварылі між сабою аб яму невядомых рэчах. Здавальняюча пачалі лаяцца на кагось і съмяяцца. Пасьля перайшлі да пытаньняў сёнешняй павесткі.

Таварыш з міліцыі выказаў сумненіне, ці будзе што талковае з арыштаў зядлых, неўгамонных простыутак.

— Вунь сядзіць у мяне ў часыці штук дзесяць. Ну, калі сядзяць—то нічога, а выпусьці—ізноў на панэль... Прапашчыя ўжо людзі...

— Згодзен, таварыш, з вамі.

Васіль прыўстаў, падаўся корпусам уперад.

На яго паглядзелі.

— Мне здаецца, ваяваць нам з распуштаю можна толькі праз зынішчэнне тых умоў, якія памагаюць яе разьвіцьцю. Арыштам простыутак мала што зробім...

— Гэта вырашым на пасяджэнні камісіі.

— Я скажу тое самае й на камісії. А як-же павашаму? Бачыце—да нэпу было лягчэй, ну, а цяпер—цяжкая справа. Сам нэп за іх...

Тroe, як адзін, украдчыва засьмяяліся з Васілёвых слоў. Паглядзелі на гадзіннік.

— Так доўга няма!

— А каго яшчэ чакаеце?

— Дваіх.

— Бяда—ня прывыклі трymацца парадку. Абавязкова любяць спазыніцца. Ня так важна, думаюць.

Гэта недаволіўся таварыш з міліцыі.

Васіль быў на яго баку. Злаваўся сам. Карцела пачаць пасяджэнне камісіі.

— Ды чаго-ж іх чакаць? Старшина тут?

Старшина—таварыш з міліцыі.

Заняў месца за столом і рашыўся адчыніць пасяджэнне, не чакаючи іншых.

— Ну, дык мы пачнем...

Якраз падасьпелі астатнія двое сяброў камісіі.

— Чаму так позна?—запытаў старшина.

— З пасяджэння—ня пускалі, ледзьве вырваліся...

— Дык пачнем...

Усёліся і змоўклі.

А старшыня, гаваркі, рухавы хлапец, прывыкшы да прамоў, пачаў казаць нешта накшталт програмнай рэчы. Зачапіў ад пачатку заснаваньня камісіі—праразізаў мінуўшую яе працу і скуткі працы. Пасля перайшоў да асьвятыння далейших спосабаў змаганьня...

Пералічыў усё, што, па яго думцы, магло прынясьці посьпех у іх справе.

Нарэшце запрапанаваў абгаварыць яго плян і ўносіць папраўкі.

Пачаліся спрэчкі.

Васіль выступіў другім.

З натхненнем, з запалам пераказаў тыя слова, якія прышлі яму на думку яшчэ ўдому, на кватэры.

Праслушалі з увагаю, але не пераканаліся.

Двоє, як наперакор Васілю, патрабавалі ўжываньня рашучых мер змаганьня. Крытыкавалі нядбайнасць міліцыі.

Васіля іх прамовы абурылі.

К чаму яны так гарачацца?

Але пасяджэнье было за імі—камісія рашыла прыняць рашучыя меры.

Еднасць усіх сябраў камісіі ўплыла на Васіля, і ён замест таго, каб галасаваць проці ўнесенай пропозыцыі, толькі ўстрымаўся, думаючы:

— А хто яго ведае—яно такі сапрауды нельга абысьціся бяз строгага закону. Зьбіваюць з толку нашага брата, разносяць пранцы...

Таварыш з міліцыі давёў пасля пасяджэння процант хворых гэтай хваробаю, што прымалі лячэнье ў гарадзкіх дыспансерах.

Страшны процант!

А другі з сябраў камісіі расказаў жахі, атрыманыя з вёскі, на гэты шмот.

— Памойму,—заключыў ён,—іх трэба выганяць з кожнага жылога памяшканьня, каб ня труцілі паветра.

А, нарэшце, выходзячы з пакою, дзе адбывалася пасяджэнье, старшыня камісіі паведаміў, што сягоньня ім загадана аблава па горадзе.

Васіль вышаў на вуліцу поўны недаўменьня ад чутага і ад перажыванага.

IV

Было за поўнач.

Цёмная ночь хавала пад сваім цалуном гарадзкое жыцьцё.

Рэдкія ліхтарні туліліся да будынкаў, базмоцныя, каб расьсейць гушчу цемрыва.

Васіль перш думаў прайсьці дамоў папярочнымі перавулкамі, кудэю было некалькі бліжэй. Пасьля раздумаў і павярнуў на галоўную вуліцу—імя Рэвалюцыі.

Тут выглядала шумней, жывучай. Сыпяшыла ўзад ды ўперад некалькі рэдкіх, апозненых праходжых.

На скрыжаваньнях вуліц, пад ліхтарнямі, якія па гэтай вуліцы віселі на сярэдзіне, стаялі міліцэйскія.

Васіль, не азіраючыся, пайшоў правым бокам вуліцы.

За першым кварталам напаткаў абход—тroph міліцыянераў і двух цывільных.

Адзін казаў таварышам:

— Давайце мы пройдзем па вуліцы Працы...

— А тыя кудэю?

— Яны захопяць канец вуліцы Рэвалюцыі і заломяць на Савецкую.

Васіль не азіруўся, хоць справа йшла аб пытаньнях і яму часткаю падлежных.

Ён бачыў, што панэлі ачышчаны ад дзяўчат, дзякуючы гэтай пяцёрцы.

Раптам знапераду данёсься рэзкі жаночы піск.

Дзікі, няпрыемны.

За ім—голосная гутарка.

Пасьля змоўкла ўсё...

А праз хвілю перасьвісталіся між сабою вартавыя міліцыянёры.

Свіст, здавалася, прайшоў праз усе будынкі і заляціў далёка за межы гораду.

У процілеглым канды якісьці мудрагель зглуміў дзве дранкулі, стрэліўшы.

Васіль вылаяўся.

— Усыпаць-бы прахвосту, каб зубамі страляў.

То ўжо было на павародзе.

За высокім мурам—астаўся вагавы ліхтар.

Хлынула зябкая вільгаць. Васіль ускорыў хаду, бо ціснула дрыготка—троха ад холаду, а болей ад утомы...

З-пад брамы чацьвертага дому, параўняўшыся, пачуў умольны, нерашучы окліч:

— Таварыш, пачакайце.

Было раптоўна—ажно ён сумеўся.

Азірнуўся і стаў.

Угледзеў дробны агенъчык цыгаркі.

— Таварыш, прашу вас...

Агенъчык блізіўся да Васіля.

Яшчэ праз некалькі хвілін перад ім стаяла кабета, мала-дая дзяўчына.

Ад яе нясло таннай пудраю „Лебедзь“.

„Простыутка, на яе ліха“.

— Пойдам са мною.

— Ідзі ты к е...

Абурэнъне, злосць ахапілі Васіля.

Ён разам падняў ногу, каб ісьці,—вярнула ад яе.

Яна хапіла яго за рукаў:

— Прашу вас... пойдам са мною... правядзеце мяне да Дваранскае вуліцы... правядзеце...

— Я... што я, думаеш...—хацеў рэзка вылаяцца Васіль, але слова захрасцілі ў горле: штосьці паперашкодзіла ім выліца ў належнай суцэльнасці.

Дзяўчына пачала плакаць.

— Абход мяне затрымае, калі я пайду адна.. Даведаюцца знаёмыя... Я не перанясу ўсяго сораму... Прашу вас, калі маецце спагаду, пойдам удваіх...

Васіль памякчэў—задумаўся.

— Не магу.

— А я пайду за вамі і скажу, што ваша жонка... Няўжо ў вас няма каліва спачуваньня?

— Вас съледуе караць...

— Завошта? За тое, што...

„І ўпраўду—завошта?..“

— Хадзем, я правяду да Сысоўскага перавулку.

Дзяўчына глыбока ўздыхнула ад палёгкі і ўзяла Васіля пад руку.

Пачала няпрошана расказваць сваю біографію—поэтычны, натхненны роман, абяцаўшы, як заўсёды, залатыя горы і знатную будучыну... і агідны фінал—панэльнае жыцьцё.

Ужо мінула пяць гадоў гэтага жыцьця.

— Ну, а далей што думаеш рабіць?

Роўнадушша ў яе голасе зацікавіла Васіля.

„Пяць гадоў—і нібыта тая!“

— Далей... я маю каханка—у другім горадзе жыве... хутка прыедзе, і мы зажывом чесным жыцьцём... Ён хоча, каб я да яго ехала, а я клічу да сябе.

— Так, так... Я раджу табе ехаць да свайго каханка. Навошта табе марудзіць? Навошта распрадавацца стрэчнаму ды папярэчнаму; цярпець людзкую пагарду, хавацца, таіць сябе ад святла... Пяць год! Бяры і заўтра-ж выїжджай да яго...

Дзяўчына маўчала, не праракала.

А Васілю думалася, што ён папаў ёй у балочае месца душки, што вось-вось выратуе ахвяру.

Ды такім лёгкім спосабам—ёмкім словам, цёплым спачуваньнем, шчырым удзелам да яе долі.

„Вось, бачыце,—казаў ён сабе:—ці трэба лепшае рады?“

І зноў перайшоў да ўгавораў:

— Пакінь... пакінь вуліцу... Падумай аб наступным—чым нясе на цябе шэраг надыходзячых дзён? Увайдзі ў глыб свайго становішча, перабяры да дробкі кожную думку...

Васіль не знаходзіў мацнейшых выказаў і браў пачуцьцём жэстыкуляцыяй.

Глядзеў уперад, а не на яе.

А дзяўчына гіранічна ўсміхалася і калі Васіль з усёй шчырасці запытаў яе:

— Ну, што скажаш?

Яна цынічна адказала:

— Маць яго... гэта жыцьцё... што мне яго шкадаваць... яно мяне не шкадуе...

Гэта быў стук молата па галаве.

Васіль спыніўся, зрабіў жахлівую міну і вось-вось гатоў быў накінуцца на дзяўчыну... Ужо сударожна сашчапіў кулакі, вызыверыў вочы...

— Ах, ідзем, а то, вунь, набліжаецца абход,—балочым шэптом вымавіла яна і пацягнула за рукаў Васіля.

Той рушиў—бездгукна—на спатканье абходу...

Іх падзяляў ліхтар. Яго променъ асьвятляў усё больш ды больш чатыры фігуры, што йшлі ім настрэчу.

Дзяўчына ўсё шчыльней тулілася да Васіля, хочучы зъліцца з ім, каб ня прымецілі...

Нарэшце падблізіліся на адгон некалькіх сажняў.

Сярод мужчын была жанчына.

Васіль нядбайна звярнуў управа, думаючи цішком разьмінуцца.

Некалькі хвілін і ўсё было-б добра, як раптам, на стыку з абходам, данялося:

— Сонька, міная, гэта ты? Скажы, што я буду начаваць у вучастку... Мяне заарыштавалі... Чуеш, Сонька?

Васіль азірнуўся—знаёмы голас чапіў яго душы.

А дзяўчына—як немка—ні слова.

Тады з далей ізноў данялося да яго вушэй:

— Ах ты, курва паганая, яшчэ й адгукнуцца ня хоча!
Па-стой-жа, свол-ач...

Гэтыя слова завяршыліся пакатным съмехам.

— Хто там за яна?—запытаў Васіль, супыніўшыся.

Дзяўчына агідна сплюнула і пагардным голасам проказала:

— Любка, бляждзюшка... Такая паганка, што...

— Любка-а?!!

Васіль знесхадзя склануўся ўсёй постасцю, раптам абярнуўшыся ў бок аддалёнаага абходу.

— Любка, кажаш?

Падарожніца сумелася, гледзячы скроў змрок Васілю ў твар.

— Любка Плыток? Кажы!

Ён съціснуў ёй руку, ажно тая піснула з болю.

— Любка, Любка, па нашай клічцы—Прачка...

Васіль як стаяў, нібы на цвякох, так мігам кінуўся бегчы за абходам, крычучы:

— Тавары-шы-ы! Сто-ой! Любка-ачка-а!.. Пачакайце-э...

Крык агаласіў вуліцу, разъляцеўся па горадзе, зазывінеў.

Выклікаў съвісткі ў трох канцох.

Васілю—хочь-бы што. Заняўшы дух, ляцеў па панэлі, цахкаючы абсацамі па каменных плітках.

Тах, тах, тах, тах!

Абход спыніўся на другім квартале.

Настаражыліся абходныя.

— Тава-а-рышы-ы... я...—засопшыся пачаў казаць Васіль, дагнаўшы абход.

— Я... таварышы... я член... камісіі для „Змагання з простиутуцый“...

Ён пакуль ня ўзіраўся на арыштаваную кабету, якая стаяла збоку.

— Вось мой манда-ат...

Рука шустра лазіла па кішанёх жакеткі.

— Вось... чытайце-э...

Васіль падсунуў міліцыянэру чырвоную картку.

— Ну, што вам трэба, таварыш?

— Я... я прашу... патрабую, каб вы...

Ён ня мог адсапціся.

— Каб вы пусьцілі яе пад маю паруку... Люба—не простиутка... Яна не павінна быць...

— У чым рэч?

Тады Васіль падбег пад затрыманую, зазірнуў ёй у вочы і ўголас праказаў:

— Люба, пойдам са мною, пойдам да мяне... Як ты магла да гэтага дайсьці? Як ты рашилася?..

— Вінават...—перабіў міліцыянэр, палажыўшы на Васілёва плячо руку. — Дайце мандат, я запішу нумар і вашу фамілію.

Ня гледзячы на міліцыянэра, Васіль выняў з верхняе кішэні жакеткі ўжо пасьпейшы зъмяцца мандат і даў яго міліцыянэру, а сам ня съціхаў гаварыць да кабеты:

— Люба?—ты не пазнаеш?.. Як ты магла? Што ты зрабіла для?..


Міліцыянэр перабіў:

— Наце мандат... Васіль Крыга—добра.

Абход аддэяліўся ад Васіля і пайшоў наперад, пасвістываючы ды съмяючыся.

А Васіль яшчэ некалькі хвілін пастаяў з Любай, засыпаючы яе адрыўнымі запытаньямі; пасьля ўзяў яе пад руку, і яны вярнуліся ўдваіх назад, насустрэч мігутнаму съятлу ліхтарні.

ТАВАРЫШ ІНСПЭКТАР



Няцікаўых рэчаў у гэтym съвеце
няма. Але ёсьць людзі, якія нічым ня
цікаўніца.

Грыпіна Вядзерка сядзела на маленьком дзіцячым зэлліку і сачыла за копкаю дзетак, што ўвіхаліся каля абеду. Малыя шалуны, крыклівыя, быццам вараняты, трашчэлі, перагукваліся адно з другім, лаяліся, стукалі тоўстымі дзеравянымі ложкамі па стале. Вакола вялізных лаханак стаялі лужы гнядога, як памыі, крупніку. Рагі гэтае стравы рысавалі ружовыя сукеначкі дзяцей. Дзьве кухаркі пазіралі з дзьвярэй у пякарню за малымі і нясьмелы пасьмейваліся. Час-ад-часу то адна, то другая пыталі дзяцей:

— Дзеткі, падаваць другое?

І ці то іх дзецы не дачувалі, ці проста, прывыкшы да нядбайных бязудзельных нотак у голасе кухара, не хацелі ім адказваць. Тады адказвала за іх Грыпіна Вядзерка:

— Пачакайце, яшчэ не разьлічыліся з першым.

— Другое прастыне,—напіралі кухаркі, хочучы як найхутчэй скончыць з гэтаю надаеўшую ім цырымоніяй.

Дзень-у-дзень, вось ужо з трэцяга траўня, яны вараць на пяцьдзесят душ дзяцей у колёніі абеды й вячэры; раніцаю гатуюць у катле гарбату. Адно й тое: сушаную садовіну ў гнілаватай вадзе замест гарбаты і прытухлу шпонную крупу ў крупніку ды ў кашы. Прыкрасы—так скупа, так ашчадна, што ў крупніку—ні скалачкі, а каша—перасыпаецца пяском—пэўна ня вельмі смачна. І галоднаму трудна ў рот убіць—ня лезе. Ці-ж кухаркам гэта невядомая рэч? Варылі, гатавалі, дзякаваць богу, абедзьве не адзін дзесятак гадоў. Энана, добра знана, як смачна і калі ня смачна. Што-ж дзіўнага, калі ў гэтай вось колёніі згубіўся смак у страве. А дзе масла, а дзе сала, мяса? Страва любіць тлустасць. Ясна, як на ладоні. Дык не, быццам гэта якая злачыннасць, вось за смак ды за



патраўнасць няйнай яны, кухаркі, павінны адказваць. Тадора і Юзя. Упікае за гэта Грыпіна Вядзерка, упікае Саламея Кублік, бухгалттар Ахрэм Маркавеня... Усе, хто толькі тым або іншым стыкаецца з кухняю, каго нялёгкая прыгнала ў колёнію. Быццам згаварыўшыся...

Няйнай згаварыўшыся... Праўдзівей падгавораныя. Падгавораныя, бо й дзеці—за адно. І падгавораныя--кім? Грыпінаю Вядзерка.

Вось чаму кухаркам надаела цырымонія з абедам і вось чаму і Тадоры і Юзі зьненавісна кожнае слова Грыпіны Вядзерка. Чамусьці кожны раз яна, Грыпіна, адказвае за дзяцей, судзіць яду за іх, таксама камандуе падачаю стравы і ўбёрамі са стала. Што за парадак гэткі—узялі ды паставілі над імі гэтага фэльдфэбаля? Кара нейкая,—думаюць кухаркі і точаць на Грыпіну Вядзерка зубы.

А Грыпіна Вядзерка добра разумее, у чым справа; улічае ўсе недахваткі з боку матэрыяльнага забесьпячэння колёні, ведае, чаму і што яны. І за гэта никога не вінаваціць—тым болей, кухарак. Як-ні-як, а дзеці паправіліся, ды нават добра. Нагуляюцца і ядуць у смак, кампаніяй. Ня так ужо дрэнна і дарослы. Так што яна не наракае—кухаркі пераўялічваюць. Калі Грыпіна Вядзерка і кажа аб ядзе, то яна адмячае тыя хібы, якія выходзяць з нядбайнасці кухарак у час гатавання. Сапраўды, і Тадора і Юзя глядзяць на сваю працу, як на малазаработную, дачасную, ненавідзяць яе і адносіцца да яе—між тым ды іншым. І выходзіць, што амаль ні штодня ці падгарыць каша, ці ў крупнік вугальле насыплецца, ці не даварацца крупы, ці з крупніку выйдзе другая каша, і дзеці—зъядуць кашу ды кашаю закусваюць... Няўжо гэтага нельга адмечіць? Або нельга за гэта ўпікнуць? Гэтае права Грыпіна Вядзерка прызнае за сабою і срога яго aberагае... Тым болей, што дзяцей яна шануе і стараецца даглядаць, мэррам-бы родная маці. Праўда, крычыць на распусных, ушчуе мудрагельных, але дзеці ёй даруюць усё. Бо тут возьме на крычыць, а дзіця супакоіцца—і цётка Грыпіна яго прыласкае. Але што тут агульнага ў адносінах Грыпіны да кухарак і да дзяцей?

Дзеткі чарадою, як гусяты з гускаю, ладзяць са сваёю настаўніцяю.

Саламею Кублік забываюць, і мала якое адварочваецца паглядзець назад, ші „цётка Саламея таксама тут“. Ходзяць і просяць дзеци хадзіць з імі, галоўным чынам, Грыпіну Вядзерка. Бо яна—яна кіраўніца—вучыць іх пяць, расказвае казкі, знаёміць з назоваю кожнага дрэўца і кожнае красачкі. За дзяцей, за іх здароўе адказвае Грыпіна Вядзерка і яна-ж іх абстойвае перад усіма.

Грыпіна Вядзерка любіць дзетак не за службу, а з пачуцьця. Яна ўглядае ў малых тое бесклапотнае, рэзвасе, маладое жыцьцё, якім нясе ад дзяцей. У вобразе дзесяткаў дзяўчатаў і хлопчыкаў, съмяхуноў, крыкуноў яна бачыць адбітак таго хараства, якое заключаецца ў формаванні будучага чалавека; асобы, цэлага съвету. Вось чорненькая, трапяткая Матрунка—які досьціп, якая жавасць, зацікаўленыне да кожнае зьявы! Вуньдзека з правіловай, нібы адточанай формай твару чорнавокі Юзік. Ніжа поглядам—як шылам. Думае, майструе ўсякія штучкі, цацкі, модэлькі. Задуменная Гэлька. Неўгамонны Яська... Усе, як каралькі з рознастайных дарагіх каменьчыкаў на вяслье, у перабіўку. Кожная фарбачка азыкалася ў Грыпініным ваччу, знашла сваю мясьціну. Гэтак ніжацца людзкая гісторыя спакон вякоў—да гэтага дню, да моманту, калі вось дзесятага ліпня ў сераду, дзеткі з колёніі ядуць абед.

На гэты раз абед бяз вады. Кухаркі мякка пераглядаюцца адна з другою; ня вераць, што ўсё ціха адбудзецца. Зьелі дзеткі крупнік—абышлося. Хутчэй-бы з гэтаю цырымоніяй! Надаела! Тадора і Юзя ня вераць, каб Грыпіна Вядзерка спакойліва, але ябедліва, не папікнула: „Ізноў сапсаны абед“. Ім не ўцярпеж падаць каму, прыбраць: няхай дзеци спачываюць, а Грыпіна Вядзерка бяжыць да рэчкі на купанье.

— Ужо падаваць кашу?
— Давайце.

Грыпіна Вядзерка сказала і выбегла на ганак. Дзеци не заўважылі, а кухаркі—прыкметлі. Было навіною, што яна не

сядзела, як заўсёды, прыстале да канца абеду, не ўглядзалася за кожнаю ложкаю кожнага дзіцяці, а сарвалася і, як каза, мерськанула на ганак. Тадора з Юзяю, носячы лаханькі кашы з пякарні на стол, перашэпталіся адна з другою. Паглядалі ў бок Саламеі, якая, замест абеду, прылягла на ложку й прынялася чытаць, напэўна, ліст, і не абміналі ганку.

— Што-б гэта было?

— Цікава.

Гэта—да канца абеду, які зацягнуўся больш звычайнага. Рупела кухаркам ведаць прычыну, чаму сёньня Грыпіна Вядзека зусім інакшая,—і яны съпяшылі памыць пасуду ды выйсьці на двор.

— Глядзі, — казала Тадора, — Саламея адна дзяцей укладае.

— Але, але.

Саламея Кублік усё яшчэ чытала ды перачытвала адзін і той-же лісьцік. Гартала над галавою, шоргаючы паперай. Сонца прабівала шэрую паперу, і чырвоны атрамант съвяціўся дробнымі рыскамі. Дзеткі спалі—ціха-ціха, як-то ў летні поўдзень съпіць трава. Зрэдка выкажа іншае скроль сон нявыразнае слаўцо і зноў замоўкне. За вакном, у воддалі, на дзядзінцы чуваць гутарку—то прашлі цесьлі з абеду. Загукаў певень, і апошнє „ку“ заглушыў лісьцем кустоў. У пякарні, дзе на паложаных на козьлікі дошках сушилі лаханькі ды ложкі, шэррагам, пад роем мух, мушак і вос, нікога. Тадора і Юзя не пасыпелі скончыць з пасудаю, як вышмыгнулі на двор. Зараз яны пачнуць гатавацца да вячэры—гадзін праз тры забегаюць па пякарні. А цяпер пашлі, каб пачуць, можа ёсьць якія навіны, паглядзець, куды пашла Грыпіна Вядзека.

У самы абед прыехаў інспэктар соўзы. Якраз тады павяртаў вазок да стайні, калі Грыпіна Вядзека стаяла на ганку, пакінуўшы дзетак адных есьці кашу. Яна зранку пачула, што ў колёнію маюць прыехаць на агляд. Бухгалтар праведаў і ёй давёў. Вось чаму сёньня яе трывожыла гэта

і вось чаму, абедаочы, яна не зважала на якасьць стравы, а спакойліва, нядбайліва перакідалася словамі з кухаркамі. Трывозыла ня так баязьлівасьць перад начальствам, як ціка-
васьць—якое яно з сябе...

Грыпіна Вядзерка чула раней, што ў акрузе адбылася зъмена інспэктара. Як быццам-бы паставілі на месца раней-
шага—Мікалая Барбарука, яе знаёмага.

Даўнейшага, знаёмага, ад 15 году, з часу, калі яна спат-
калася з ім у Лідзе настаўніцаю двухклясавае школы. Барба-
рук быў падпаручыкам аднаго з сібірскіх стралковых палкоў,
які йшоў на фронт. Усё, як заўсёды, было выпадкова: і спат-
канье, і знаёмства. Надта бягуча, а таму суха ды чэрства.
Мэрам-бы не зауважна для маладога, спраўнага афіцэра, перад
якім стаяла здань съмерці і закрывала сабою ня толькі яе,
Грыпіну Вядзерку, а і ўсё на съвеце, нават бліск сонца. А між
тым сёньня зранку вобраз Барбарука—у форме афіцэра—зату-
ліў ад яе тое, што дагэтуль яна бачыла. Чаму так нагальна?
І так пякуча распаліла яе нутро? Ажно ня выпаўніла зранку
двух нумароў программы і на дзесяткі пытаньняў дзетак: „А гэ-
та што, цётка, а чаму так, цётка“—не адказала. А стукнулі
калёсы аб каменьні бруку—трэба было пачуць і выбегчы на
ганак. Зълез чалавек, мігнуў між ваччу па дарозе ў кантору
колёні, і ўваччу—стаіць Барбарук. Гэта толькі трывожыла
Грыпіну Вядзерку.

Бачылі кухаркі, пасьпеўши выйсьці на ганак, як Грыпіна
Вядзерка стройнаю хадою, калыханкаю, прашла між вокан бу-
дынку, калісьці дому ўпраўляючага маёнткам пана Драўлян-
скага, а зараз кантораю колёні. Чаго ня было, а таму і не
маглі ўбачыць—дапісалі: быццам яна зрабіла гэты манэўр зна-
рочыста, каб пахваліцца сваёю постасцю, каб кінуцца ў вочы
начальству, быццам-бы йшла і ўсьміхалася, нават ківала рукою.

Бабскімі плёткамі залілі кухаркі ўсю съязжынку, ад бу-
дынку колёні да օэчкі. Ябедна, упічліва, дакорна. Тайком пе-
радавалі гэты свае думкі іншым—каб мацней уразіць Грыпіну
Вядзерку. А сапраўды—нічога такога ня было ў яе павядзені.
Ня было, не! Грыпіна Вядзерка прашла між канторы колёні
не незнарок, не для дэмонстрацыі сваіх якасьцяў, а міжвольна,

пад націкам крэпкага пачуцьца цягі да новага чалавека. Трэцій месяц адна, калі ня лічыць Саламеі Кублік, зусім іншае па думках ды настрою. У глушы, сярод паплавоў, лясоў, поля. Вясною ды летам, калі ўсё цвіце, буяе, калі столькі паходы, хараства, любасці, калі, як ніколі, цяжка аднэй. Маладой. Дзяўчыне ў саку. З натураю, што нямерна любіць хэўру, грамаду, людзей.

Успомніла Грыпіна, як ёй не хацелася выїжджаць з акругі, з якою кампаніяй расставалася. Але адказацца—ці-ж добра? Паехала. Абяцалі і таварышкі і таварышы прыяжджаць у госьці. Меркавалі ўладзіць маёўку. Але дзе ўсё тое? Забылася... ды ня ёй забылася. Яна глушыла ўспаміны і не давала волі думкам. Але штораз, кожны дзень, нават некалькі разоў на дзень яе думкі пераносіліся ў акругу, бегалі там і па клясным пакоі і ў кватэрах таварышак і ў гарадзкім сквэрыку, па вузенъкіх панэлях Савецкае вуліцы. Цвіў бэз і какалуша, пукаліся сады, а зараз вось—расьцівілі высокія лахматыя ліпы. Рой пчол пяюць сымфонію, розных пташак—мэрэм-бы знарок хто наганяе на спакусу—нямоўчныя галасы. Жыцьцё—кіпуче, на вачох, у кожнай травінцы. Калі па каліву перальлецца ў тваю істоту, колькі хаценьняў, якое прагі набярэцца ў тваім сэрцы! Ці-ж можна ўлажыць яго ў рамкі, падпарадковаць разуму? Грыпіна Вядзерка, як краскі да сонца, цягнулася да супольнасці, да істоты, з якою-бы можна было падзяліць разасць жыцьця.

Можа прыехаў часамі Барбарук? Прапусьціла думку гэту, паглядзеўши на вакно ў канцылярыі колёні, і пашла на рэчку.

Ці рэчка цякла, ці стаяла ў ёй вада на месцы—цяжка было разгледзець. Хоць-бы адзін пасок хвалькі, хоць-бы адна зарубінка, як то бывае на стромым дёку. Толькі плюхне верхаводка і пусьціць булбанку па ровені вады або муха з разгону парушыць яе смуглае шкло... Няслася парай, мэрэм-бы ўсю рэчку запоўнілі цёплым лугам, толькі што вынятых з грубкі. Маніла рэчка ў сваю глыбіню, у аерную гусьцеч.

Грыпіна Вядзерка з стромага берагу, абрывістага пры вадзе, сачыла на ваду. Думала. Пара, калі штодня купалася, мінула. Больш гадзіны. Але яна ня спынялася на думцы, каб на гэты раз прапусьціць заўсёдашні параграф программы.

Цягнула ў ваду, а думкі, разьюшаныя ўпяршыню за два месяцы, быццам-бы прывязалі яе да зямлі. Вось кіне трэсачку, паганяецца поглядамі за роўнымі кругамі вады—і зноў непарушна. Гэтак блытаецца клубок, калі ты яго незнарок асыплем. Няма нідзе канца, а здаецца—кожная нітачка да яго вядзе: паспрабуй і абманешся. Так было з рашучасьцю ў Грыпіны Вядзерка...

Прышлося дачакацца тae хвіліны, калі раптам, мэрам-бы чужая сіла, штосьці стукнула ўнутры і падняло яе з зямлі. Тады Грыпіна Вядзерка шпарка разъдзелася і скочыла ў ваду. Засаб колькі разоў пераплыла рэчку, нырнула галавою ў ваду і выбегла да адзежы. У момант абцерлася, нядбайліва зусім, бяз увагі да загару—ці пабольшыўся,—на чым спынялася штотразу—адзелася і пайшла. Дзеці перанялі яе думкі і пацягнулі яе погляды ў бок колённі. У вочы лілося сонца, калі яна ўзіралася ў прагаліну ліп, ці не вядзе часамі дзяцей Саламея Кублік сюды, да яе. Як быццам-бы мятусялася штосьці, пярэсьцілася ў ваччу. Няўжо дзеці?

Саламея Кублік стрэла Тадору з Юзяю і запытала іх:

— Ці вы ня бачылі, куды пайшла Грыпіна Вядзерка?

— Можа з начальствам дзе-колечы спацыруе.

Тадора ўсміхнулася, а Юзя дадала:

— Мы бачылі, як яна праходзіла між канцылярыі, мэрам-бы салдат паўз генэрала.

Дзеці гулялі на палянцы, за садам. Дагэтуль ня было, каб гулялі адны, бяз Грыпіны Вядзерка, толькі з Саламеяй Кублік. Напэўна нешта здарылася. Саламея не баялася, каб здарылася што-кольвечы благое, але дзеці паслалі Саламею праведаць пра цётку Грыпіну. Саламея мусіла пайсьці паглядзець на „той бок дому“. Сустрэла кухарак і запытала. А сама дагадвалася, ці не заснула толькі Грыпіна, пакупаўшыся. Звычайная рэч. З якое рацыі ёй клапаціцца наконт рэвізіі! Падумаеш! Хваліцца ня трэба, а ў справе выхаваньня дзетак ды іх дагляду не падкапаешся. Калі ўжо Грыпіне Вядзерка папікнеш у працы, то трэба быць альбо злым, альбо выразна староньнім чалавекам—ну, не па справядлівасці...

Саламеі рупіла, каб ды тая рэвізія хутчэй—усё-ж цікава, бс напэўна яна дадатным кончыцца.

Хацелася памяняцца думкамі з Грыпінаю Вядзэрка, ды вось—недзе дзелася.

Кухаркі згаварыліся паскардзіцца інспэктару на „непаразумені“ з боку кірауніцы.

— Абы чапіў інспэктар нашае справы—трэба ўсё вылажыць наверх,—казала Тадора.

Юзя згаджалася:

— Абавязкова трэба выясньіць усё гэта.

— А баяцца—пляваць.

— Чаго ды каго баяцца? Усюды гэткую ласку знайдзеш Бяды вялікай!

Прыезд інспэктара ўзыюшы кухарак. Абедзьве думалі, што іх правяраць нечага, што ўся справа начальства аднясецца выключна да Грыпіны Вядзэрка; яна—старшая, а кухарскае дзела—дзесятая вада на кісялі. Вось выявіць суадносіны між імі і кірауніцай—гэта съледуе.

— Толькі адно,—сумнявалася Тадора,—ці захоча інспэктар лезьці ў нашу справу?

— Хто яго ведае,—не давярала і Юзя.

— Думаеш, гэта вітлюга завабіць да сябе інспэктара і ўвесь час змурзае.

— То напэўна. Бачыш, як хітра павяла сябе. А інспэктару што трэба...

— Паглядзі—хлопец!

Яны йшлі гатаваць вячэру. Ня думалі, ці ёсьць у пякарні дровы, ці старчыць крупы. Не клапаціла гэта кухарак. Займалі навіны дню. І калі ў руках адчулася пасуда, а перад вачыма—кацёл, то рукі міжвольна, несхачь перабіралі кожную рэч, якая ў іх пападала. Як-бы само сабою йшло варыва. Ни Тадора, ни Юзя не клапаціліся аб tym, як зварыцца каша. Не хацелі думаць: хай лішняя муха ў міску, хай больш падгару—што ім сёньня да небясьпекі ў спакой?

— Глядзі ты, ці ўжо ня сышліся яны.

— Ты думаеш?... А...

Юзя не дасказала, бо раптам між акна прайшла Грыпіна Вядзэрка. Хутка. Заклапочана. Кухаркі заварушыліся, змоўклі, заняліся лаханькамі, нажамі.

Грыпіна прышла ў пякарню няпрыкмечанай імі.

— Тадора! — пазвала першую кухарку, — можа-б сёньня інспэктару крыху смачнай зварылі? Можна?

— Адкуль яго ўзяць, Грыпіна Якаўна!

— Няўжо такі ў вас нельга вылучыць лішняе скварачкі?

— Вы-б даведаліся, колькі даюць нам на гэтая скварачкі!

— Я ведаю... Але інспэктар-жа... так нельга, абы... як-не будзь вымеркуюце, Тадора. Абавязкова...

І пайшла.

— Ізноў каманда! Гатова запрагчы ў воз... — не здаволілася Юзя.

— Абы чапіцца...

— Каб яна пачапілася на асіне... Падумаеш, скварачкі! Ласы на гэтая скваркі, нябось, а даюць — людзям на съмех.

— То-та і ёсьць... Адкуль ты яе возьмеш?..

— Няхай сама будзе за падкрасу...

Кухаркі ліхамысна зарагаталі. Рэхам аддаўся іх рогат па становай, праляцеў у двор. Ажно саміх перапалохаў, і кухаркі адначасна затулілі раты фартухамі... І суцішыліся... Суцішыўшыся, перамовіліся шэптам.

— Хаця-б не пачула.

— Можа яшчэ не пасьпела выйсьці.

Юзя падбегла да дзьвірэй з пякарні ў становую і асьцярожліва паглядзела направа-налева.

— Няма нікога? — шапнула Тадора.

— А каб і чула, то што яна нам зробіць?

— Харкаць на яе...

У катле кіпела вада, паднімаючы высокі каўпак шуму. Палалі смалякі ў печы, і куравыя языкі полымя лізалі чорную сопуху коміну.

Дзеци гулялі ў ката і мышку. Колькі съмеху і радасьці было ў іх! Крычалі, бегалі адно за другім, вязалі рукамі кола, разрывалі яго. Адны ў каўпакох з казакоў ды курасьлепу, другія ў шапках з лістоў конскага шчаўя, трэція ў вянкох з

канюшынавых смакушак, з цюцюпану, з крывянак. Саламея Круглік камандавала гэтым роем шалуноў, ушчувала непаслушных, гразілася на мудрагеляў, суцяшала пакрыўджаных. Пад высокімі ліпамі насіўся рэзкі голас.

Ніводнае дзіцё ня прыкмеціла, калі падышла да палянкі Грыпіна Вядзерка. Яна спынілася ў разоры, зълёгку затуліўши сваю постаць лістамі шчавельніку. Цешылася рэзвасцю дзетак, умілялася іх бесклапотнасцю... Многія без бацькоў, бяз родных, што іх чакае ў будучыні?

Посная аднастайная яда, бруднаватыя пасьцелі, саламянія падушачкі—хоць-бы што! Вось сонца ды трава, вось чыстае паветра ды кампанія... Сёння, цяпер, а заўтра?.. Аднакія пытаньні з дзесяткаў вуснаў: ці съвеціць сонца? Шустрыя вочкі, толькі паднімуцца вейкі, кідаюць узрокі ў вокны. Гарбата—між іншым. Нямытымі, неадзетымі, толькі паднімуцца з пасьцелі—на двор. Не сабраць да сънеданьня, ня прымусіць пяці хвілін аддаць на мыцьцё. Якая глыбіня жыцьцёвых прайаў! Які імпэт жыцьця!

Грыпіна Вядзерка захапілася думкамі і не ўважала дзе, чаго і навошта яна стаіць. У вачох мігацелі дзеци. Усё роуна, нібы-то праляталі вераб'і ці вароны. Таксама—стварэнні крыйлівия.

Але раптам яна ўбачыла, як гуртам, навыперадкі дзеци панісьліся да яе. „Цётка Грыпіна! Цётка Грыпіна! Цётка Грыпіна!“ Зашамала лісьце шчавельніку, працягнулася капа ручак да яе постаці. Як пчолы калоду, абляпілі яе дзеци з усіх бакоў. Распыталі, дзе была, звалі гуляць, падавалі вянкі, каўпакі, дубчыкі, лісткі.

Ці-ж трэба большае атэстацыі для настаўніцы, як агульная любасць да яе з боку дзяцей? Інспэктар бачыў гэту сцэну і адчуваў яе сэнс. Ажно спыніўся сярод съцежачкі ў садзе, ідуучы да дзяцей. Пастаяў, паглядзеў нейкі час і падышоў да Грыпіны Вядзерка, калі тая заняла дзяцей казкаю. Дзеци съціхлі, разявілі раты і слухалі настаўніцу. Інспэктар пачуў апошнія слова казкі, прыпыніўся моўчкі—няхай настаўніца канчае. Кіўнуў рукою, каб Грыпіна Вядзерка ня смущалася перад ім... Ды куды-ж там было! Зъмяніўся настрой—зразу прысох язык, заблутаўся ў роце.

— Дзеткі, сёньня ўжо годзе,—праказала Грыпіна Вядзерка дзецям.

— Добра, добра, добра...—панялося некалькі дзесяткаў галасоў.

Інспэктар павітаўся з малымі, запытаў некалькіх, як і што яны жывуць, ці весела ім, ці хочуць у горад, ці не галодныя. Дзеці адказвалі, пазіраючы на настаўніц. А настаўніцы глядзелі на інспэктара.

І Грыпіна Вядзерка, забываючы рачаіснасьць, паднімала ў памяці вобраз Барбарука. Перабірала драбнейшыя рыскі яго твару, азірала постаць, выглядала колер вачэй. І Барбарук—і не Барбарук. Ня гэткі роўны, здавалася, як быў тады. Бяз вусоў. Заўпалыя шчокі. Задуменнасьць. Раскудлачаныя валасы—замест гладка прычесаных, з прадзелам на левым баку галавы. Вальнейшыя рухі, вялыя і ціхія... Але нос—той самы, да каліва падобны; але вочы—яго; мяккі, плаўкі погляд—быццам мошастам павядзе па твары, глянуўшы. Столькі гадоў! Век!

Запытаць?

Цяжка рашыцца. Ці ёмка вось гэта, зразу, пры першым спатканьні? Замест сур'ёзнае гутаркі аб справе—пра асобу.

Што падумае? Як паглядзіць Саламея Кублік?

Не! Нізашто! Трэба ўстрымацца. Трэба!

Грыпіна Вядзерка пусьціла ў хаду ўсю сілу волі, ажно тупнула нагою, цепанула плячыма. Апусьціла вочы, каб не глядзець узапой, каб нават ня даць выгляду, што зацікаўлена ім, інспэктарам, як мужчынам, а не начальнікам.

— Дзеткі,—перабіла іх цікавасць да інспэктара,—пара дадому; там ужо, напэўна, вячэра гатова. Пойдзеце?

— Гэй, у шэрагі!—падаў адзін хлапчук. І хутка дзеці вывелі выгінастую істужку з сваіх фігурак. Саламея Кублік падраўняла іх, прыгразіла, каб яны не мудраваліся, і праказала да Грыпіны Вядзерка:

— Я хіба адна іх завяду,—а вы...

— Калі ласка.

— Дзеткі, айда наперад! Развітайцеся з дзядзькам інспэктарам.

— Бывайце здаровы! Дабранач! Бывайце-э... дзядзька інспэктар!

— А ў вас тутака добрае месца! Сад, рэчка! Лес не-
далёчка.

— Нудна, таварыш інспэктар. Дзіч.

— Няўжо-ткі вам нудна?

— Ня верыце?

Яны прайшлі вакола палянкі. Грыпіна Вядзэрка пагля-
дзела на інспэктара і, наважыўшыся штосьці запытаць, абар-
вала на слове. Пачырванела ад няёмкасці.

— Съмялей, съмялей,—падбадзёрыў інспэктар.

Куды-ж аднеквацца далей? Грыпіна натужна засьмяялася
і рашыла:

— Выбачайце. Я не пачула вашага імя.

— Не пачулі?

— Сапраўды.

— Маё імя—Мікалай.

— Скажэце, вы часамі ня той Барбарук, які ў 1915 годзе
быў падпаручыкам аднаго з сібірскіх палкоў?

— А вам як здаецца?

— Мне цяжка рашыць. Вы вельмі падобны.

Інспэктар памаўчаў крыху, пасьля запытаў:

— А як вы мяне ведаецце?

— Ліду помніце?

— Ліду!? Вы былі настаўніцаю?.. Чудзь-чудзь прыпамінаю...

У пятнаццатым годзе, вясною.

На гэтым тэма вычарпалася, хоць у абоіх было жа-
данье перайсьці да ўспамінаў, да апісання прыватнага
жыцця на працягу мінуўшых дзесяці гадоў. Але і Грыпіне
Вядзэрка і інспэктару паказалася, што іх гутарка перайшла
не на той шлях, як трэба, што і першае перамаўлен'не
занадта было звычайным, абітым манёўрам—каб можна было
разварочваць гэту тэму далей.

Барбарук вярнуўся да спраў колёні.

— А я, прызнацца, і ня прыменеў, дзе-ж ваша вывеска?

— Зьнялі, таварыш Барбарук. Была набіта на браме
пры ўезьдзе, а зараз мы хочам перанесьці на будынак.

— Чаму гэта? Баіцёся людзей?

— Гэта наш бухгалттар закамандваў. Ён у нас адміні-
стратар і распарадчык.

Барбарук засьмяяўся.

— У вас зусім ня нудна, як я бачу.

Грыпіна Вядзэрка пачырванела.

Яна ня цікавілася вывескаю і нават прыпамінае няўверана, што гэткая была. Не разумела, чаму прыпляла бухгалтара; можа хто ёй сказаў. Стала раздумоўваць!..

— Кіньце, таварыш Вядзэрка,—заўтра выясньім. Мне, вядома, цікава ня вывеска, а становішча колёні і матэрыяльнае і з боку выхаваньня дзяцей. Як у вас з гэтым?

— З боку выхаваньня—заўтра пабачыце, а з матэрыяльнага боку—цяжкавата. Сяк-так перакідаемся. Сонца і паветра замяняюць многае з таго, чаго не хапае...

— Вялікая рэч—сонца! З мілаю ахвотаю падзяліў-бы вашу долю.

— Вам так здаецца.

Дзеці паўкладаліся спаць. Гоман съцішэў. Моўчкі варушыліся на ложках непрыпранутыя галоўкі. Ад саду прычынілі акяніцы. У пакоі пацямнела. Саламея Кублік адшукала маленькую лямпачку і зас্তвяціла агонь. Куравае, прышчэрбленая шклка съцірала і туго зыркасці съятла, на якое мела сілу лямпачка. Па кутох калыхаўся змрок. Доўгі стол кідаў у два разы даўжэйшы цень. Кухаркі выцерлі кухню, памылі пасуду і вышлі. Выходзячы, несхадзя мармытнулі развязітальнае слова. Саламея не дагадалася аб tym, ці прыгатавалі яны што-колечы для інспэктара. Прыйомніла, калі Тадора з Юзай ачулася на дварэ. Тады сумелася сама перад сабою і выбегла з памяшканьня.

— Тадо-ора! — пазвалала.

— Чаго табе? — пачула з-за вугла будынку адказ Грыпіны Вядзэрка.

Яна йшла з інспэктарам у памяшканье. У Саламеі справа раскідалася.

— Мне была патрэбна Тадора...

І калі Грыпіна ўзышла на ганак, а інспэктар крыху адстаў, Саламея падшапнула:

— Я наконт вячэры госьцю.

— Ага! То й праўда. Кухаркі пайшлі?

— Пайшлі.

Грыпіна Вядзерка зъвярнулася да інспэктара:

— Таварыш інспэктар, адну хвілінчуку пачакайце на ганку. З Саламеяй Кублік.

— Калі ласка, таварыш Вядзерка.

Саламея заняла інспэктара гутаркаю пра колёнію, пра яе жыцьцё, пра яе матэрыяльны стан. Інспэктар даваў ёй цэлы шэраг пытаньняў, спраўляўся падрабязна, як і што йдзе праца, як папраўляецца здароўе дзетак.

А ў гэты час Грыпіна Вядзерка зъбегала ў пякарню, наведала да бухгалтара і сяк-так састроіла вячэру з каўбасы з хлебам, з сыру, з яешні ды гарбаты; дастала кілага малака гладышык. Прыйясла ад бухгалтара два падламаных крэслы, ахаяла каморку. З нейкай няёмкасцю падбегла да інспэктара з Саламеяй і пазвала:

— Прашу на шклянку гарбаты. Чым хата багата.

— Дзякую. Навошта было вам турбавацца?.. Эх, гэта начальства!..

— Будзем мець вялікую прыемнасць, калі не адмовіцесь.

Зойдзем, Саламея.

Саламея ад сябе запрасіла інспэктара.

— Вы ўжо не нагарджайце.

Яны пайшлі.

Ноч глядзела на землю мільёнамі зор. Чорны полаг яе туліў надворак. Праз адчыненае акно падаў смуглы жоўты промень на мяккую мураўку. Ціха шыпеў самавар. Некалькі хвілін ня чуваць было жаднага крыку, ні гуку. Пасьля дзесьці падводы. На іх стук адазваўся зацяжным брэхам сабака. Яшчэ нечы крык умяшаўся ў гэта. Гоман стаяў каля дзесці хвілін...

А калі крыху аціхла, інспэктар пачаў гутарку:

— Мне падабаецца гэта.

Грыпіна Вядзерка не згадзілася.

— Вы, таварыш інспэктар, толькі суцяшаеце нас.

— Даю слова.

— Як каму,—уставіла Саламея Кублік, наліваючы гарбату ў шклянкі.

— Э першага разу можа ўпадабацца.

— Толькі ня гэта,—стаяла на сваім Грыпіна Вядзерка.

Пры гэтым яна сарамліва затуляла сабою бедна засланы драўляны ложак. Няўпрыкмет для Барбарука прыкрыла голыя берагі шараковага матрацу. Асьцерагалася, каб не таўхануць чуць-чуць стаяўшы стол.

— Колькі паху! Я за сёнешні дзень паздаравеў на год. Ліпы, канюшына, грэчка, краскі.

— Гэтага хапае.

— А чаго вам больш трэба?

— Адны мы, таварыш інспэктар.

Грыпіна Вядзерка ўлажыла ў гэтыя слова ня толькі праўду, а і спагаду. Яна не хацела паказаць Мікалаю Барбаруку голы факт, а выказала тым сваю радасць да яго прыезду.

— Паху—пагэтуль,—правяла рукою пад падбародкам,— і таму, што вельмі багата паху, мы задыхаемся ў ім, няма з кім яго падзяліць.

Барбарук паглядзеў на Грыпіну вокам далёка ня інспэктарскім. Але ўспомніў акругу, вуліцу Троцкага, дом № 6, кватэру трэцюю. Ці ўжо ў гэты час вярнулася дамоў Тадэяна?

— Дык ежце, Мікалай Рыгоравіч... Можа-б малака вам?— пытала Саламея.

— Калі ласка—не клапацецеся. Навошта ўсё гэта?

— Ня думайце, што мы нагэтулькі бедныя, каб і малака не дастаць...

Барбарук паглядзеў на каморку.

— Няпрытульная, скажаце?

— Баюся, каб не разыйсьціся з рачаіснасцю.

Інспэктар засымяяўся.

— А як жылі ў 1920 годзе?

Тадора з Юзяю сядзелі на лаўцы пры сьвіронку. У двары ня было больш нікога. Будынкі выдзяляліся чорнымі плямамі ў шэрні ночы. Ні ў адным—святла. Толькі з трэцяга акна колёніі—жоўты промені.

Туды, да яго, прагліся ліхамысныя пагляды кухарак. Вакол тых, хто сядзеў за вакном, ішлі шэпты. Віўся загавор,

якому-б дай сілу—съвет первярнуў-бы, хоць асяродак яго сходзіўся ў тым-жа будынку, шасцю вокнамі ўлева.

— Не казала я табе?—шаптала Юзя.

— Сышліся, як належыць.

— Гэта, лічыцца, іх справа. Прыехаў на рэвізію, а папаў...

— Вяртуха гэтая ўсякага з панталыку саб'е.

— Я заўтра перайму яго на дарозе і не адпушчу, пакуль ня выкажу ўсяго.

— А думаеш, ён слухаць будзе?

— Тады можна на яго скаргу паслаць...

— Дастукаешся ты, пахвалішся!

Абмывалі Грыпіну Вядзерка памыямі. Не шкадавалі і Саламеі Кублік. Інспэктар у кухарак—ні да чога не гадзіўся. І Тадора і Юзя толькі адны былі дбайцамі аб дзеяцях, аб колёні, чуць не аб усёй асьвеце ў акрузе. Іх языкі кранулі спалком, начальніка міліцыі, Наркамасьветы. За апошняга кухаркі наймацней учапіліся. Сталі комбінаваць, меркаваць, выдумоўваць, як і што дайсьці да гэтае асобы, каб расказаць яму сваю крыўду і настаяць на перамене кіраўніцы—Грыпіны Вядзерка.

Навошта гэткая, калі ім, нізавым работнікам, спакою не дае, чапляецца за ўсякую дробязь.

А сама—толькі і ведае, што з інспэкторам балавацца. Ёй дзеци—хай прападаюць. Ці-ж мала ў гэтым доказаў яе нягоднасці?.. Там, у Менску, мусіць прыслухацца да іх голасу... А сённяня яны прыпільннуюць... Агенчык нездарма за поўнач съвеціцца... Во, там...

Кухаркі хвілін з пяць не глядзелі на съятло ў акне, і калі паднялі ўзоркі—то ўбачылі, што съятла няма.

Тадора штурханула Юзю—і абедзьве падняліся.

Саламея Кублік пакінула ў Грыпіны Вядзерка Барбара аднаго. Заенчыла дэіця—і ёй трэба было пабегчы спраўцца, у чым рэч. Замарудзела і не вярнулася. Чаго-ж, павячэралі, а мала што можа цікавіць інспэктара пытаць у кіраўніцы? Яна, Саламея, другая съпіца ў калясе... Ды, апроч таго...

Кожны раз Саламея Кублік скардзілася на сваю долю. Грыпіна Вядзерка мае болей ад яе шансаў перад мужчынамі. Нельга адказаць у Грыпініай здатнасці, у асабліва ўмелым падыходзе да іх, ва ўсім строі яе постаці... Саламея ўжо пераканалася ў гэтым. Грыпіна цягне да сябе мужчын, як магнэс—голку... Завісьліва Саламеі, але Грыпіна Вядзерка невінаватая, не... У даным выпадку ясна, што адносіны паміж інспектарам і Грыпінай ня сёньня пачаліся... Нездарма Грыпіна даведалася пра яго імя. У гутарцы з ім заходзіць да сяброўства. Аднаго і другога цікавіць мінулае ў прыватным жыцьці кожнага... Грыпіна—глядзеце—як уважліва праслушала Барбарукову аповесьць з пачатку да канца.

Зънедаволілася, калі Барбарук крануў сваіх сямейных спраў... Перамянілася... Зънедаволілася—гэта відаць хоць-бы па тым, што съпярша Грыпіна вынаходзіла месцы, дзе-б яго палажыць спаць, а пасля згадзілася, каб інспектар пайшоў да бухгалтара... Наперакор... Цудная, аднак! Варта ёй узынімаць мінулае! Навошта затуляць ім сёнешняе. Усё-ж Барбарук—начальнік. Прыехаў з службоваю мэтаю... Вось ня ўгодзіць і выйдуць іншыя скуткі. Абмовіцца лішнім словам у вакруге—і няпрыемнасць... Няхай-бы ўжо ўладзіла з начаваньнем... У прыгрэбіцы—канюшына-ж ёсьць.

Думалася Саламеі Кублік, што будэй-бы на яе, не зрабіла-б па Грыпініаму. Але наогул яе менш усяго датычыць... Можа заўтра перайначыцца?

— Ш-ша-а, дзеткі, съпеце.

Прылягла сама і заснула, не пачуўши, калі выходзіў ад Грыпіны Вядзерка інспектар, Мікалай Барбарук.

— Ведаецце, Мікалай Рыгоравіч, як я рада, што вы прыехалі да нас! Трэці месяц бяз новага чалавека. Гэта-ж з разуму можна зыйсьці! Слухаць палявую цішу, дзень-у-дзень, ноч-у-ноч—адное і тое-ж. Вось гэтак нібы трymаеш у руках дошчачку—з аднаго боку чорную, з другога—белую і варочаеш перад вачыма. Днём—бела, ноччу—чорна... Вы скажаце, што днём пташкі пяюць, сонца, бурліць рэчка каля заставак... Зелень—ну, і пах, прастор. Але-ж ён адзін-аднакавы! Бачыш—неабмежны, а ісьці няможна... Памойму—лепш сядзець у чатырох шчыльна зачыненых съценах...

Грыпіна Вядзэрка спавядалася перад Барбаруком упо-
цемку, калі згасла лямпа. Не хапіла газы, і Грыпіна Вядзэрка
балюча хвалявалася, падкручуаючы кнот. Авось хопіць, авось
яшчэ хвілінку пагарыць. Але кнот не згаджаўся гарэць сухім.
Пасъмлецца Мікалай Рыгоравіч і падумае: „якія нядбайныя
дзяўчата“.

Дагадвалася Грыпіна Вядзэрка, што справа павінна так
пайсьці, сама-ж дапускала месца палахліваму жаданню: няхай
сабе тухне. Патухне лямпа, а яны ўдваіх—хто перадугледзіць
розныя мажлівасці?

Кamu, сапраўды кажучы, патрэбна цъмянае курава мі-
зэрнай лямпачкі? Усе съпяць—толькі зоры калышуцца ў небе.

Але якавы думкі таварыша інспектара? Ці не ашук-
ваеца яна ў сваім разьлічэнні? Няўжо Мікалай Барбарук
дарэшты забыў пра свае інспектарскія мэты і стаў чалавекам,
які выпадкова апынуўся сам-на-сам з Грыпінаю Вядзэрка,
калісьці выпадкам напатканай? А мо' Барбарук гэткім манэў-
рам яе вырабоўвае толькі? А мо' яна, паддаўшыся жаночаму
пачуцьцю, пападае ў крэпкае сільлё?

Няпэўнасць, заўсёды трапяткая, звязаная з адчувань-
нем, прыемная рэч, калі за ёю не стаіць разувер'е. Што пры-
вядзе яна ў даным выпадку?

Грыпіна Вядзэрка не пасьпела ні на чым спыніцца, калі
лямпа стухла. Малюпаткі пакоік мэрам-бы кінуўся ў якуюсь
чорную прагаліну, і перад ёю міганулі каляровыя колы. Разъ-
няліся, пацямнелі і згінулі.

— Даруйце,—усяго і выказала Грыпіна Вядзэрка.

Барбарук яе заспакой. І як сядзеў на паламаным крэсьле,
гэтак і астаўся сядзець. Аб tym, каб ісьці—не заікнуўся.
Тады толькі Грыпіна Вядзэрка пасъмляела, абнадзеілася і ске-
міла, што многа лішніх думак прапусьціла ў галаве... Ня варта
было... „Ці-ж на ўсякую дробязь“... Яна з гэтага хацела вы-
весці, што над многім чым лішне хвалявацца. Але тут-же
адказала ад гэтага раשэння. Прайшло з пяць хвілін, а яна
ня ведала, што далей рабіць: ці стаяць на адным месцы, ня-
рухома, як захапіла яе цем, ці прысесці. Ізноў гатова выйсьці
няёмкасць. Ізноў—гаданая рэч. Тым болей, што на другі раз
цяжэй прыплесьці выпадак...

Інспэктар выручыў—хацеў паправіцца на крэсьле і пахінуўся. Незнарок, у поцемку, працягнуў руکі і злавіў Грыпіну фігуру.

— Даруйце.

Грыпіна Вядзэрка прытрымала Барбарука за руку і съледам-жа прысела каля яго, ня прымачы свае рукі з яго калена. Праз хвілю, другую стала спавядатца інспэктару...

— Вы дарма сумуеце, таварыш Вядзэрка!—разважаў Барбарук.—Вы гэтак добра выглядаеце, што на вас міла паглядзець... Ад вас нясе кіпучым маладым жыцьцём. Сонца і зелень—напаўняе вашу істоту... Гэта дала вам колёнія... Не аблымляюся, калі скажу, што вы напалову паздаравелі проштой ранейшага. Як мне помніцца—вы былі худзенькай, блядою. А можа і няясна сабе прадстаўляю вас?

— Так, я паправілася... Я адчуваю сябе настолькі моцнаю, настолькі здароваю, што недзе дзяяваць здароўя... Так, так. Недзе дзяяваць здароўя. Увайду гэта ў лес і, здаецца, хвоі вырывала-б... Я хварэю ад задароўя... Паверыце?
V

— Не расказвайце—мне страшна робіцца,—пагіронізаваў Барбарук. А памаўчаўши, дадаў:—Дзіва адно: скардзіцесь на тое, што сумна, што дрэнна забясьпечаны з матэрыяльнага боку, а тымчасам...

— Вось-вось... І самой мне дзіўна ўсё гэта. Ядою нельга пахваліцца—крупнік ды каша, ды крупнік... няўдала звараныя к гэтаму.

— Усё-ж я спагадаю вам, цётка Грыпіна. Каб я быў нежанаты, каб меў болей волі, я-б ахвяраваў месяц-другі на жыцьцё ў колёні...

— Вы не жартуйце, Мікалай Рыгоравіч... Я вам кажу праўду... Каб гэта яшчэ ды ня дзеци—звар'яцела-б. А то—дзеци выручаюць... Люблю дзяцей... так люблю дзяцей, што няма слоў выказаць гэта... не хвалюся перад вамі, таму што вы начальнік мой, не... Але вам не падшукаць гэткае, як я, другое... не падшукаць, Мікалай Рыгоравіч... Для мяне дзеци—вобраз жыцьця, бесклапотнага, вірючага жыцьця, да якога мяне таўхае нейкая невядомая мне сіла...

— Мне казалі пра вас... Ды я ўжо бачыў, калі вы рассказвалі дзесяцам казку. Малая глядзелі на вас з гэткаю ўмільнасцю, як глядзяць анёлы на мадонну—на карціне Рафаэля... Так, так...

— Вы ня лісьцеце мне... Вы ўсё-ж... заядлага мужчыну... мужчыну, кажу вам, малюеце з сябе.

— Ці-ж тое дрэнна, павашаму?

— Го, не... Ці-ж бяз гэтага мажліва тое харство ў жыцьці, тая радасцьцы снаваньня, што запаўняе вашу істоту... Я... я скажу вам... бессаромна, адкрыта... ці-ж мы дзесяці?.. Мне так хочацца мужчынскае кампаніі, прысутнасці іх усюды і заўсёды, пара ў пору, гэтак па гадзін дзесяць у дзень... Ня ведаю, чаму, але ў апошні час іменна абурае мяне гэтае пачуцьцё... Можа-б тады маё здароўе пашло-б на карысць, можа тады-б іншым зъместам напоўнілася-б маё сэрца... А цяперака?

Рука інспэктара мімавольна каўзанула па Грыпініным плячы і, здавалася Барбаруку, бязвольна прыліпла да яе мяккага цёплага цела,—але Грыпіна Вядзерка найшла ў гэтым прычыну, каб пахіліцца да інспэктара, і ў момант яе галава апала на яго плячо... Барбарук не паварухнуўся... Мэрам-бы разьлічваў сваю чыннасць на бліжэйшую хвіліну.

— Ах, Мікалай Рыгоравіч, прашу выбачэнья, я й забыла, што вы жанаты, што ваша жонка ў гэты момант... думае аб вас нешта іншае, лепшае, чым...

Грыпіна Вядзерка ў момант выпрасталася на крэсьле, не аддаючи сабе адрахунку, чаму і што гэта робіцца; пасля праказала:

— Дык вы, таварыш Барбарук, пойдзеце спаць на канюшыну? А як з ключамі?

Барбарук нічога не адказаў і падняўся з крэсла.

Кухаркі падышлі да ганку ў той момант, калі стукнулі дзьверы і Барбарук пераступіў парог з памяшканьня. Тадара з Юзяю перапалохаліся дашчэнту, брусамі пападалі з боку ганку і прытаіліся. І надало-ж ліха! Апоўначы пад дзьвярыма! Абедзьве ціснуліся к ашарпанаму таркаванню съценкі, затойвалі дых, душылі пазывы да кашлю і калаціліся, як у трасцы. З няцерпам чакалі, калі пераступіць інспэктар ганак і адыйдзе

крокаў пяць-дзесяць ад будынку. Тады яны паўзком аддаляцца за рог будынку і праз сад схаваюцца да сябе ў кватэру. Але Барбарук вышаў на ганак і стаў. Прайшло даўжэразных пару хвілін і съследам вышла Грыпіна Вядзерка. І вось замест таго, каб ісці ўдваіх, інспектар і кірауніца затупалі на адным месцы і перайшлі да гутаркі...

— Я вас правяду, Мікалай Рыгоравіч,—набівалася Грыпіна Вядзерка.

Інспектар далікатна адгаворваў: цёмна, аднай няёмка ды страшна хадзіць па надворку, да гэтага ён сам ведае, дзе паветка, умовіўся з бухгалтарам, як і што адкрыць, як з сярэдзіны заперці.

— А можа вам не паслана?

— Пераначую...

Грыпіна Вядзерка ўглядала ў словах Барбарука памсьцівую халоднасць; прыпісала гэта таму, што няўдала абышлася з ім... І вельмі жадалася ёй адкупіцца за сваю няёмкасць... Чым? Хоць чым.

Каля дваццаці хвілін гутарылі Барбарук з Грыпінаю—для кухарак паказалася вечнасць.

Адлежалі бакі, не хапала съцерпу ляжаць, і кожная па сабе парывалася падняцца і бегчы ад ганку. Але сполах перад тым, што на іх паглядзяць, як на якіх злачынцаў, паднімуць гвалт, нагоняць і тады прыдзецца съвяціць вачыма,—сполах перад гэтым супыняў кухарак. Яны натужваліся да апошняга, крапіліся і ляжалі.

Кожны момант рабіўся для іх доўгім кавалкам часу, якому ня відаць было канца. Тадора злавалася на сябе самую і разам на Юзю—чаго іх пагнала нялёгкая на гэткую справу. Юзя згубіла ўсякую цікавасць, якая гнала яе ўвесі дзень падглядаць за Грыпінаю. Абедзьвом Грыпіна Вядзерка стала самым лютым ворагам, чалавекам, які сабраў ва ўсім сьвеце ўсю бяду і няшчасце ды абрыйнуў іх на кухарак.

Каб яны прымелі—жыўцом праглынулі-б яе... Але папалі ў гэткі стан—што ні так, ні гэтак, ні тое і ні сёе. Кухаркі са злосці скрыгіталі зубамі, раздражняліся няўмеру, вось-вось будучы ня ў моцы сутрымацца і выдаць сябе... Тадора зарухала і скрабанула чарапком аб камень.

Можа і ціхутка, але ёй здалося, што Грыпіна Вядзерка з інспэктарам пачулі... Гэта надало большае съмеласьці, і Тадора працягнула ногі ды кранула Юзінай галавы. Юзя шэптам пераняла таварышку... Мажліва—мінула-б адна хвіліна, як кухаркі сябе выдалі-б... Але на ганку затупалі зразу чатыры нагі: інспэктар з Грыпінаю Вядзерка сышлі з ганку і накіравалі ўправа...

Кухаркі, як шалёныя, усхапіліся на ногі і далі драла. Павяртаючы за рог будынку, яны нарабілі стуку, разъбіўшы якуюсь пасуду.

— Цішэй,—пераняла Юзю таварышка.

У садку абедзьве прыпыніліся, адсаліся і, рашыўшы на тым, што ўсё-ж яны Грыпіну ўлічылі ў праступку, пайшлі да хаты. Ні інспэктар, ні Грыпіна не звярнулі жаднае ўвагі.

— Дабранач! Ня бойцеся, ніхто вас ня ўкрадзе...

Грыпіна Вядзерка міжвольна падняла ўгору руку, хочучы паслаць паветраны пацалунак, але раптам рука затрымалася ў нявыразнай позе, а пасля апусьцілася.

— Прыйемных мараў,—пажадала Барбаруку і адышлася на адгон, каб быць мала ўбачнай; сама прыглядалася, хочучы прымеціць, ці не азіраецца інспэктар. Няўжо ён, як каразьлівая дзяўчына—так злодумны? Альбо ня лічыцца з абставінамі?.. Не хацела згадзіцца Грыпіна Вядзерка, што яна супроць аднаго, што навакола нікога-нікагусенъкі...

А ліпы так пахнуць, гэтак урачыста съвецяць зоры і так смачна ўсе съпяць!.. Яшчэ ня было ў жыцьці Грыпіны Вядзерка гэткага моманту. Колькі помніць—ні разу, ні разу.

Скрыпнулі дзвіверы ў паветцы, бразнула клямка, стукнула штосьці аб нешта іншае, мэрэм-бы паленам па пустой бочцы... Гэта ўзварушыла цішу, разъяслося далёка ў бакі. Грыпіна баялася, каб ніхто, апроч яе, не пачуў. Думала, а мо' знарок Барбарук зрабіў гэта. Мажліва яго манера такая, выпрабаваць. Ліха іх ведае, мужчын, на якія яны хітрыкі пускаюцца... Чамусьці гэтыя дагадкі Грыпіне паказаліся грунтоўнымі, ажно яна асьцярожліва, затаіўшы дых, зрабіла некалькі кроکаў у бок паветкі... Стала на пальчыках, выцягнула голаў наперад і настараражылася... Але ўсё маўчала, маўчала...

Пасъля рашуча кранула з месца і цвёрдым крокам пашла к будынку, у які схаваўся інспэктар... Прыглядзелася—варота зачынены. Было ясна—Барбарук пашоў і лёг спаць. Было ясна—яна папала ў няміласьць. Было ясна—яна пакрыўдзіла інспэктара... Але чым, чым, чым?—Бестактоўнасцю. Грыпіна Вядзерка са злосцю скрывіла твар, затупала на адным месцы і выразным шэптам прамовіла:

— Якая-ж я дурніца! Што мне да таго, калі ён жанаты... Дурніца я, дурніца... Гэта-ж начальства, інспэктар, чалавек амбітны, а я... Не, нельга, каб ён з крыўдаю на мяне заснуў...

Гэта была ноч, ужо позняя ноч. Былаnoch на дэіва спакойная і цёплай-цёплая, нават душная. Рабілася цяжка сапці. Няўжо гэткая ноч нікому няцікавая? Альбо ёсьцека людзі, што на іх ня ўпłyвае ніякае хараство?.. Або ёсьцека людзі, якім непатрэбна гэтае хараство?

Грыпіна Вядзерка прытулілася да варот паветкі, прыслушалася. Ёй хацелася пачуць, ці сьпіць Барбарук, моцны ці не яго сон... За варотамі нешта шарпела, шамала. Не разабраць—сапе інспэктар ці не. Нешта шантала Грыпіне Вядзерка на вуха, што Барбарук ня можа спаць. Ёй хацелася верыць гэтаму шэпту. Бо чаму-ж не паверыць, калі не павінна быць, каб мужчына... каб мужчына баяўся кабеты... Ня можа быць, каб яго холаду не распарыла гэткая цёплай ноч... Жывуць-жа людзі і на далёкай поўначы... Мажліва з ім, Барбаруком, што-колечы здарылася? Занядужаўшы чым, або што?

Думкі віхрыліся ў галаве кабеты, тузалі яе нэрвы, неспакоілі. Пачуцьцё мянялася штохвілінку: то цягнула вярнуцца і бегчы да сябе, то нешта прыкоўвала да месца... Пасъля, раптам, выскачыла настойнае, упартася жаданье—пастукаць у вароты. Мэрэм-бы гэтыя вароты супынялі яе пасярод дарогі і мяшалі ѹсьці, куды яна выбралася з выразнаю мэтаю. Не павінна яе, маладое ды адважнае, стойкае ды съмелае, хоць-бы што затрымаць.

Ён ня сьпіць?—праверыла яшчэ раз Грыпіна Вядзерка, прытуліўшыся да варот. Але нічога ня вызнала—той-же шам і шоргат... Тады яна бяз усякай цырымоніі—стукнула кулаком раз, пасъля другі раз, трэці... Па двары разъняслося гульлівае рэха, якое скрала нясымель голас:

— Хто там?

— Міколай Рыгоравіч, даруйце, я адно слова... адно толькі слова хачу сказаць...

Барбарук не пачуў і ўдвойчы запытаў.

— Хто там?

— Гэта я—Грыпіна Вядзэрка... я перапрашаю вас... я не магу згадзіцца, каб вы асталіся пакрыўджаным на мяне.


Не прайшло і хвіліны часу, як рэзкі скрып засьведчыў адчыненне дэзвярэй. Грыпіна Вядзэрка кінулася ў цёмную прагаліну шчыліны і ўголас прамовіла:

— Якое-ж мне дзела, што вы жанаты, Мікалай Рыгоравіч.

Даруйце мне за маю дурную неасьцярогу...

Ці адказаў што Барбарук на гэтыя слова Грыпіны Вядзэрка, ці можа маўчліва зачыніў вароты і, калі зачыняў вароты, ці скрыпнулі яны, ці не—Грыпіна ня чула...

ДЫАГНОЗ



I

— Так, грамадзянка, вашы почкі здаровыя... Не баліць?.. Сапеце, калі ласка... мацней, вальней.. На двор штодня ходзіце?..

— Так... штодня... гм...

— Пасъля абеду кажаце, значна горай?.. Гм... Выключна адно можа быць... Вам не хапае...

Сярэдніх гадоў мужчына, на выгляд малады, здаровы, заўсёды з вясёлаю мінаю, „доктар па жаночых хваробах“, Ясь Дыднік адрыўнымі сказамі вымаўляў гэтыя слова, лісьліва ды аўторытэтна паглядаючы хворай у вочы. У руцэ ён круціў чорную трубку, другою хвіля-ад-хвілі перабіраў ланцужок ад гадзіньніку. Раздумоўваў, як быццам-бы правяраючы самога сябе і свае веды, нядаўна пушчаныя ім у практичнае ажыццяўленыне.

Ужо пяць месяцаў, як ён скончыў практику пры універсытэце, папоўніўшы ёю ранейшыя веды, пяць месяцаў, як адчыніў свой габінэт і прымае хворых. Нельга сказаць, каб гэта быў доўгі тэрмін, усё-ж ён, Ясь Дыднік, пасьпеў нажыць сабе нядрэнную вядомасць. Аб ім, як аб добрым доктары, пачалі гутарыць ня толькі тыя, што яго ведалі, што былі з ім знаёмы а досыць широкія колы гараджан. Гэта відаць было хоць-бы з таго ліку, дзень-ада-дня ўсё большага, наведывачоў, якія да яго прыходзілі за радамі. Дыднік прыкмячаў сваю пераважнасць над старэйшымі дактарамі па гэтай спэцыяльнасці, якія дзесяткамі гадоў жылі ў горадзе, і матаў сабе на вус. З-пад цішку выбіваўся ў яго гонар, а побач расло самаўвер'е, што ён сапраўды можа стаць нязвычайнаю знатнасцю. З гэтымі думкамі цяжка было расставацца доктару, і ён іх цешыў у сваім нутры бесъперасціханку. Думаў аб адным, а ў голаў лезла ўсё гэтая

каразьлівая доктарская ганарлівасьць. Часта яна шкодзіла Ясю Дыдніку, хоць ён і не прыкмячаў таго, але часта і дапамагала. Галоўным чынам дапамагала яна Дыдніку ў адным, менавіта— давала цвёрдую ўпэўненасьць у самога сябе, у свае веды, і ад гэтага заўсёды бадзёрыла доктара.

Вось і на гэты раз, калі ён аглядаў хворую Парулю Сталовіч, маладую прыгожую маладзіцу, тая-ж думка панавала ў доктарскай галаве. З-за гэтае думкі Дыднік раскідаўся словамі, не сачыў за іх лёгічнасьцю і нават за іх зъместам. Праўда, пацыентка ў яго была орыгінальная, упяршыню з падобнаю хваробаю. За ўесь час практикі, у якую ён перапусьціў да 300 жанчын, падобнае, як помніць, яшчэ ня было. Гэта ня значыць, што гэткага зъявішча ў мэдыцыне не наглядаецца. Дыднік яго ведаў, нават адзін час цікавіўся ім і абязаў вывучыць яго як найлепей, асабоваю спэцыяльнасьцю. Але практика зацёрла гострасьць асабовых момантаў у шэрагу людзкіх хвароб, якія падлягалі яго ведам, і разам думку аб гэтай спэцыяльнасьці; ён мусіў абхопліваць яе сваёю ўвагаю пастолькі, паколькі гэта датычыла поўнага комплексу абраных ім хвароб. І вось, вышла так, што, лечачы людзей, ён ні разу не спаткаўся ні з чым такім, што наглядалася ў Парулі Сталовіч... Як быццам-бы зъяняцку яна падасьпела... і зацікавіла Дыдніка. Вось загэтым доктар зацікавіўся ня толькі „местом поражения“, а і ўсёю постацьцю хворае. Выслушоўваў, выстукваў, прыглядаўся да кожнае мясьціны на Паруліным целе. Зацягнуў агляд на поўгадзіны, забываючы пра іншых пацыентаў, якія чакалі за съценкаю яго габінэту і ўголас нездавольваліся. Паруля Сталовіч таксама тамілася гэткім пільным прыёмам, хоць і лічыла доктара надзвычайна заўважным, шчырым, і ахвотліва падавалася малейшаму доктарскому намеру, кожнаму яго вымаганью: мяняючы позу, агаляючы цела, сапучы цішэй і мацней, адказваючы на ўсякае запытаньне.

— Дык вы кажаце, грамадзянка, што гэта ў вас даўно?..— перапытваў Дыднік.—Сапеце яшчэ мацней... Во, Во, так... Вышэй кашулю... не саромейцеся... Пад грудзямі не баліць?..

— Не, доктар... што вы, я не саромеюся... Я-ж кажу, доктар, толькі ў жываце... Коле-коле, што часамі ня ведаеш, дзе дзецца... Вось-вось съмерць... Тутака, пад грудзямі... Зьмізарнела за гэты год, апала вагою да пятнаццаці фунтаў...

Хворая паглядала на доктара і ўкрадкаю затуляла аголеная грудзі, апускала ніжэй на пояс паднятую да шыі кашулю...

— Дык кажаце, грамадзянка, вы замужам ня гэтак даўно? Га?

— Год, доктар... Другі пайшоў...

— І горш стала, як вышлі замуж, ці горш было да замужу?

Доктар Дыднік зрабіў сур'ёзную міну.

— Што далей, то горш...

— Так, міная, так... Пасъля замужу горш?..

Доктар Дыднік яшчэ раз паціснуў у розных мясцох жывот хворае, аглядзеў у поясе, з бакоў, у паясьніцы і, крыху памаўчаўши, рашуча сказаў:

— Уставайце, галубка... Вядомая рэч... так, так... Памоему, вам патрэбна адно... дзеци... Скажэде мужу, не саромейцеся...

Паруля Сталовіч зьлёгку ўсьміхнулася,—чаго саромеца мужа,—але зараз-жа зрабіла спакойную міну. Яна нібы не паверыла зразу ў сур'ёзнасьць доктаравых слоў і падумала, што Дыднік жартуе... Пасъля сама сябе папінула за гэта—доктар меў сур'ёзны выгляд, цвёрды тон і спакойліва сеў пісаць рэцэпт. „Ды няўжо-ткі ён так дасканала высьледжваў усю постаць, гэтак уважліва мацаў кожную мясьцінку, каб кончыць жартам? І хто, доктар Дыднік, аб якім з гэткаю павагаю расказвала ёй Варвара Агневіч? Не павінна таго быць“, заключыла Паруля і спыніліся на доктарскім дыагнозе. „Бадай, што праўда“. У момант узбунтавалася Паруліна пачуцьцё: расхвалявалі думкі, надалі плойму новых жаданьняў, імкненіяў, заставілі перабраць ды праверыць свае ранейшыя дагадкі і выгады наконт гэтага балючага, нясьціханна трывожыўшага яе пытаньня аб дзецих... Было ясна і зразумела, што доктар Ясь Дыднік—надзвычайны доктар, разумны і практичны да дзіву, калі сумеў адчыніць яе нутро і ўгадаць яе захаваныя жаданьні.

Паруля Сталовіч, хвалюючыся, пасъпешна адзявалася і наўскос паглядала на доктара Дыдніка, які пісаў рэцэпт. І нешта патаемнае стукала ёй у галаву, пытаючи: „Няўжо доктар складае рэцэпт на гэткае лякарства, ад якога... бу-

дуць дзеци?..“ Сьядомасьць не дапускала жаднае надзеі на гэткія бязгрунтоўныя думкі, але... і сьядомасьць даходзіла да абсурду...

Паруля Сталовіч ня мела сілы ўтрымацца ад пустых, абманных забабонаў, якія зьяўляліся да яе на падмогу... „А можа дактары ўжо й дадумаліся да чаго-кольвечы гэт-кага?...“ Паруля Сталовіч ня скончыла думкі—доктар перабіў. Даючы ёй рэцэпт, ён сказаў:

Вось гэта мікстура—для супакаення болі... Прымашты разы ў дзень па чайнай лыжцы на шклянку перагатаванае вады перад ядою... Паўжывайце пару тыдняў—паглядзіце... Але галоўнае астаецца... у дзециах...

Доктар ці наўмысьля, ці не знарок не дасказаў і павярнуўся да стала. Паруля Сталовіч нэрвова выцягнула з-за аблагу рукава ў жукеце трохрублёўку і запытала ў доктара:

— Выбачайце, доктар, колькі вам належыцца?..

Доктар Дыднік адказаў:

— Колькі не шкада...

І ў той час, калі ён праказаў усьлед за гэтым „бывайце здаровы, грамадзянка“, Паруля Сталовіч спрытна палажыла яму на стол трох рублі, абярнулася да дзвіярэй і швидка выбегла з габінэту. У пачакальні яна нават не азірнулася на людзей, што сядзелі ў два рады і ў адзін голас, угледзеўши яе, выгукнулі: „вось нарэшце“, а моўчкі накіравалася ў дзвіверы.

II

На вуліцы, у шэрані адвячорку, Паруля Сталовіч чамусьці спынілася на момант каля агародчыку перад кватэраю доктара Ясі Дыдніка, глянула ў вакно, асьветленае агнём, і мерным крокам пайшла дамоў. Бяз усякае думкі, нібы аставіла іх у доктара, яна прыйшла два кварталы, да першага завулку. Таксама бяздумна завярнула ў завулак, на гэты раз поўны работніцамі, якія йшлі з тутуннае фабрыкі, гукалі, рагаталі, і вышла на пляц Свабоды. Якраз управа ад яе паднімаўся высокі трохпавярховы дом, у якім працаваў яе муж, Павал. Паруля Сталовіч міжвольна кінула поглядам на асьветленыя вокны другога паверху. „Няўжо яшчэ Павал працуе?“ невядома для чаго запытала яна сама сябе. І не пасьпела

адказаць на гэтае пытанье, як раптам важкім камяком нахлынулі ў галаву слова доктара Яся Дыдніка. Паруля Сталовіч ажно прыпынілася на хвілю, нібу яе хто затрымаў, і задумалася: ці казаць Паўлу аб доктарскім дыагнозе. Тут-жа, толькі гэта думка акрэслілася як належа, выніклі два аднаважкіх мотывы: адзін за тое, каб аб усім перадаць сёньня-ж вечарам Паўлу, другі—каб не казаць мужу нічога. За тое, каб перадаць, былі: і завярэньне доктару аб гэтым, і любасьць ды давер'е да Паўла, і патрэба зрабіць уплыў гэтым на тое ці іншае пачуцьцё мужа. Але зайздрасць Паўлава ў адносінах да яе, яго каразьлівасць пры агаворы падобных пытанняў—перасьцерагалі Парулю Сталовіч. Яна бачыла, як у лустры, усю карціну дзеі, якая амаль ня штодня адигрывалася ў іх на кватэры ў хвілі ўзвароту Паўла са службы. Затурбаваны, ён прыходзіў дамоў, і, калі ўсё добра, яна была здароваю, адна ў дому, цалаваў і лашчыў яе, гаварыў аб усім, што чуў за дзень на службе, што бачыў у горадзе падарозе дамоў; а калі заставаў яе „з жыватом“, або з выпадкова вазірнуўшым падсуседам Хірысонам Сталаўчуком, а то часта і бяз дай прычыны,— рабіўся несьцярпімым чалавекам. Зазлуеца, замоўкне, насупіца—не падыходзь, не вымаўляй слова. „Пэўна, скажы яму аб словах доктара—прыме на свой шмот і будзе бяды. А не сказаць? Сеняня і пасъля? Чаго-ж тайца? Баяца ці сароміца свайго мужа? Якая я цудная!“

І, разважаючы над гэтым, перабіраючы ўсё да дробязі, Паруля Сталовіч прышла да свайго дому. На вуліцы ўжо зусім зьмеркla. Ва ўсім доме, дзе была іх кватэра, блішчалі ў вокнах агенъчыкі. Толькі цямнела двое вакон у другім паверсе—гэта іхніх. Яна задаволілася гэтым—пабудзе адна і яшчэ колькі разоў перадумае сваю думку, пакуль вернецца Павал. Паруля хутка перабегла дзядзінец, лёгка паднялася па ўсходах на другі паверх і ачулася ў кватэры. Раптам ёй стала лягчэй: яна зьдзела жукет, каторы цяжыў яе, ілучы ад доктара, паправіла косы на галаве і падышла да вакна. Аб агні занядбала, толькі тады ўспомніла, калі ўгледзела, як ліхтаршык запаліў ліхтар над брамаю. Пры гэтым яна схапілася, што будзе дрэнна, калі наскочыць Павал і застане яе ў цёмнай кватэры: яго зайздрасці ня будзе ўпынку. Паруля Сталовіч зараз-жа адышла ад вакна і зас্বяціла электрыку. Святло

рэзанула ёй у вочы і пацягнула нейкай прыкрасьцю па пакоі. Як быццам-бы разам вышла наповерх уся таемнасць, што дагэтуль цішком хавалася ў яе сярэдзіне. Паруля Сталовіч затупала ўзад ды ўперад па пакоі, гледзячы ў адну крапку, якая насілася ўблізку яе вачэй, і ня мела жаднага ўстою ні на съценах пакою, ні ў паветры між полам і стольлю. „Зараз прыдзе, а я ня вырашыла, ці сказаць яму, ці не..“ нясупынным ланцугом пераказваліся гэтыя слова, то крыху аслабяваючы ў сваім напоры, то молатам б'ючы ў галаву... „Не скажу“, уголос, злосна выказала праз нейкі час Паруля Сталовіч сваё вырашэнье і падышла да вакна. У гэты момант з крыкамі, з разухабістым галасам убегла з вуліцы на дзядзінец каля тузіну дзетак. Дзядзінец ажыў, напоўніўся рухам. З многіх вакон дому пачуліся радасныя выгукі ды воклічы да дзяцей мацярок, нянек, пакаёвак. Пачуўся ў пярэмежку вясёлы съмех і выгукі. А праз некалькі хвілін яны разьбегліся па чацьвярых усходах, хаваючыся ў мурах вялікага будынку.

Паруля Сталовіч усёю істотаю аддалася пачуцьцю захаплення дзецьмі. Іх рэзвыя ценкія галаскі, іх съмех і выгукі скальхнулі яе нутро і заказыталі, заказыталі да болюкіпучым жаданьнем: мець сваё дзіця. Мець сваё дзіця і гэтак сама, як іншыя мацеркі, сустрачаць яго прыход, гледзячы ў вакно і цешачыся яго гульнёю, яго рэзвым маладым рухам. Вось прамігнула ў яе вачох цэлая грамадка іх,—чужых, не сваіх. Чаму сярод іх няма ніводнага яе, яе з Паўлам... ці ходзь-бы бяз Паўла...

На апошній думцы Паруля Сталовіч не супынілася і не зауважыла яе значнасці. Пазыў, жаданьне мець сваё дзіця глушылі ўсё іншае. Яшчэ ні разу не пападала яна ў гэткі стан, як цяцер. Яшчэ ні разу дагэтуль ня стыкалася яна з гэткім вострым, пякучым, непераможным хаценьнем. Усе частачкі яе постаці нылі ім, прагнулі. У ваччу стаяў доктар Ясь Дыднік і нясьціхана дудзей у вушы: „Вам патрэбны дзеці“. „Я скажу Паўлу, скажу... я не могу съярпець“, перарашила яна і падышла да дэзвярэй, прыслушалася.

Па ўсходах стукалі шагі, як быццам-бы Паўлавы. Не пачула, калі ён прайшоў дзядзінцам. „А можа то ня ён?..“ Але хутка пазванілі. Паруля Сталовіч адчыніла дэзверы, забыўшы запытаць, хто звоніць. То быў Павал.

Пераступіў парог і паглядзеў моўчкі жонцы ў твар. Пэўна, прымеціў на ёй неспакой, бо раптам перамяніў міну на сваім твары і з трывогаю ў голасе запытаў:

— У цябе йзноў жывот баліць, Паруля?..

Паруля ў першы момант ня ведала, што адказаць, і змаўчала.

— Га-а? Кажы-ы! Ты выглядаеш змардаванаю, Паруля.

Павал, не прышчапіўши дзьвярэй, хапіў яе за руку і падцягнуў да сябе.

— Нічога... Не непакойся... Так, неяк зълёгку галава забалела... Дзе ты быў так доўга?—перапытала яна, каб адцягнуць Паўлаву ўвагу ад сябе.

Ён пусьціў жончыну руку, прышчапіў дзьверы і падышоў да стала. Гледзячы на Парулю, адказаў:

— Працаваў... Працы, ліха яе бяры, бяз конца. Душыць—няма рады... Вось-вось кончыш, вось-вось, а глядзіш—усё новая... А платы—гэтыя няшчасныя сто рублёў.

Павал прайшоў пакоем, зазірнуў у вакно, прычыніў яго і сеў на крэсьле.

— Пэўна, есьці хочаш?—паклапацілася Паруля.

— Прыйзнацца — не хачу. Хацеў, ды па дарове зайшлі ў сталоўку з Ахрэмам Шарым і выпілі па шклянцы кавы. Ведаеш, замарыўся і гэтак аслабеў, што ня ведаў, як хутчэй дайсці дамоў... Ахрэм запрасіў, і мы зайшлі ў кафэ...

— Ты кожны раз з гэтым Ахрэмам... А я прыгатавала табе пудзінгу і ўжо астанецца.

Паруля праверыла шафку і адварнулася да Паўла.

— Дык сама еж.

— Я не хачу нічога...

— Нездаровіцца?.. Твае вочы пасумнелі, Паруля?! Ты ня хочаш сказаць мне праўды?

— Кінь, Паўле. Я-ж кажу, галава крыху забалела...

— А больш нічога?.. Ты занадта ўжо хмурая стала.

Паруля хвілінку прамаўчала і зазірнула нечага ў спальню. Пасьля нясьмела сказала:

— Ведаеш, Паўлік, я толькі што вярнулася з надворку. Вышла крыху прасвяжыцца і вось, ідучы назад, сышлася з грамадкаю дзетак, якія йшли, напэўна, з кіно... Усе вясёлыя гэткія, рэзвыя, прыгожанькія, адно ў адно — не нацешыцца... Кіраўніца іх вядзе, расказвае ўсе, а яны наперабой—пытаюць

у яе ўсяго ўсялякага, расказваюць, трашчаць галаскамі, як птушкі вясною...

Павал не дачакаўся, да чаго Паруля прывядзе сваю гутарку, і перабіў яе на сказе запытаньнем:

— Ну, дык што?..

— Што-о... Вось што: і мне гэтак моцна захацелася мець дзіця, ажно я... эх, Павал!

Яна не даказала і адхілілася ад мужа. І ёй стала ніякавата перад Паўлам — ні то сорамна, ні то боязна. Што ён адкажа?

Аднак, Павал не падаў выгляду, што яе слова былі для яго поўнай нечаканасцю, а спакойліва, съціснуўшы зачэплены жонкаю эгоізм, адказаў:

— Парулька, ты нездарова, я бачу. Ідзі супачынь, ужо позна, мая мілая... ідзі..

Ён далікатна яе абняў і правёў у спальню. Спакойліва і моўчкі пасобіў разъдзеца і, калі яна лягla, апрануў яе капаю. Паруля ўгледзела ў мужавай ласцы яго дабрату і неўразълівасць за адкрытую яму думку і нічога не сказала.

Павал паглядзеў на яе і вышаў са спальнае.

„Што з ёю робіцца?“ запытаў ён сябе і паціснуў плячыма: „Нехта ўжо ёй надауміў. Так... Дзеці... Я разумею гэта... Я сам так моцна люблю дзяцей. Але, ці-ж я вінен, што яна хворая?..“

III

Назаўтра гэта было забыта: Парулі было сорамна да гэтага вяртаца. Павал таксама не хацеў раздражняць ні сябе, ні жонкі. Зранку, як і ў часы звычайнага настрою, Павал адыграў ролю ўважлівага мужа і добрага сем'яніна: абгаварыў з Паруляю бягучыя справы ў хатнім жыцьці, разам удваіх папілі гарбаты, расцдалаваліся, і ён пайшоў на службу, а яна засталася дома. Нават калі Павал вышаў у двор, Паруля папрасіла яго праз вакно, каб ён сёньня пасьпяшыў раней кончыць працу і вярнуцца дамоў. Павал паабяцаў гэта зрабіць, палісьціўшыся ўважлівасцю жонкі, і спакойліва вышаў з двара. Паруля правяла яго поглядам на вуліцу.

Сёнешняю раніцаю ў яе нутры як быццам-бы склалася цвёрдая роўнавага, на якую не маглі ўплыць ніякія хвалючыя

думкі. Гэткі настрой ці можа ўтома ад учарашніх перажыткаў прыцяглі яе да аднаго непарушнага стану. І яна моз гадзіну прастаяла, абапершыся грудзямі на ваконнае шуляваньне, гледзячы ў двор. Дваром праходзілі то з вуліцы ў дом, то з дому на вуліцу многалікія яго жыхары. Кожны меў свой клопат, свае намеры, якія яго цяглі за сабою, куды хацелі. Паруля Сталовіч неяк не адчувала пакуль што ў сябе жадных пазываў і клопату. І нямаведама, колькі-б часу ёю валадаў гэткі нядбайны настрой, каб яна ня прымеціла ў праходжых дваром свае мацеры. Але яе зъявішча ў Паруліным ваччу вывела маладзіцу з раўнавагі. Парулін настой раптам перамяніўся: яна адварнулася ад вакна і стала чакаць мацерынага ўваходу. То былі анямеўшы і цела, і думкі, і язык, а гэта ўсё зарухала, зашавялілася. Яна рашыла расказаць мацеры пра доктарскі дыагноз. У тыя некалькі хвіль, пакуль маці ўзышла на сходы і пазваніла, Паруля надумала плян гутаркі з ёю і форму сказу, якім можна перадаць доктарскія слова.

Калі маці адчыніла дзвіверы ды ўвайшла ў кватэру, Паруля сустрэла яе словамі:

— Я вас чакала, мама. Так хацелася, каб вы прышлі, што я ня ведала...

Старая Грыпіна ажно сумелася ад доччыных слоў і зъдзіўлена запытала:

— Чаму? Жывот баліць, дачушка?

— Не, мама, так сабе... Проста аднэй было сумна...

— Можа пасварыліся з Паўлам?

— Таксама не...

Грыпіна глядзела на дачку і недаўмивала: ёй ня верылася, каб гэта так, бяз дай прычыны. Парулі было нечага нудна; прынамсі, колькі разоў яна ні прыходзіла да яе, дачка на гэта ня скардзілася, а калі скардзілася, то што-небудзь у яе здаралася: ці пасварыцца з мужам, ці нядобра ў яе са здороўем, ці якая-кольвечы прымха напаткае яе ў горадзе.

„Чаго-ж яна так прагна чакала мяне?“ падумала старая.

— Сядайце, мама,—далікатна папрасіла Паруля, каб перрабіць мацерына сумненіне.

Грыпіна села, але не адцягала вачэй ад дачкі.

— А мне ўсё здаецца, што табе, дачушка, не па сабе, нешта блядая ты зусім...

— Няужо такі я збляднела, мама?

— Так, так, галубка... Гой, міная... Замучыць цябе жывот... Гэта ўсё, пэўна, праз яго... Ну, як-жа ў цябе з ядою, хоцькі? Маеш ахвоту есьці ці не?

— Ем, чаму не...

Паруля знарок засьмяялася і зрабіла на твары зъдзіўленую міну.

— А што дактары кажуць, родная? — запытала маці.

— Ды ці ходзіш хоцькі ты, галубка, да іх? — дадала Грыпіна.

— Хаджу, мама... Надаелі ўжо яны мне...

Паруля выказала гэта з намерам, каб мець падгатоўку перайсьці да ўчарашияга выпадку з доктарам Ясем Дыднікам.

— Чаму, дачушка?

— Таму, што кожны доктар кажа пасвоему; сама ня ведаю, якому з іх верыць...

Яна тупала па пакоі, перастаўляючы то крэслы з месца на месца, то выціраючы анучкаю пыл на стале. Маці ўсьлед ёй паводзіла поглядам.

— Вось і ўчора: зайшла да самага славутнага доктара... Агневіч парадзіла... І што-ж вы думаецце, ён мне сказаў...

Старая з цікавасцю паднялася з месца.

— А што, што, дачушка!?

— Сказаў... сказаў... ведаецце...

Паруля прыцішыла голас і, нібы не адважваючыся, у поўголоса праказала:

— Сказаў, што мне... дзеци... трэба... Былі-б дзеци, не балеў-бы жывот, і я была-б здароваю... вось што сказаў.

— Былі-б дзеци!..

Старая не даказала сказу, ні то зъдзіўшыся доччыным словам, ні то знайшоўшы ў іх разгадку сваіх ранейших думак.

— А што-ж ты думаеш, дачушка, гэта можа быць... Але, скажы мне... — старая прыцішыла голас, — каторы з вас віною... не сказаў?..

— Памойму, мама, доктар ліха ведае што балхвіць: што ні доктар, то свае лекі...

— А ты-б пераверыла ў іншых... Хоць-бы яшчэ ў аднаго... Га, Парулька?..

— Пераверыла-б... гэта-ж гроши... Ласьне можна выстарчыць на сто рублёў? І так чудзь-чудзь зводзім канцы з канцамі... Павал весь час супіцца на мяне... Гэтая праклятая хвароба столькі гроши паядае...

— Вядома-вядома, дачушка; але што-ж парадзіш... лепей на чым іншым скараціцца, а здароўе трэба дагледзець... Трэба раз назаўсёды вырашыць...

— Пэўна ўжо мне і ўмерці прыдзецца гэткай... Зъвядзе мяне жывот...

Паруля на гэтым перарвала гутарку і абедзьве кабеты нейкі час маўчалі. Кожная перадумоўвала аб адным і тым—як жа выйсьці з таго стану, які засуцэльваў жалезнае кальцо вакол Парулі.

IV

Праз два дні пасьля гутаркі з мацераю Паруля Сталовіч выпытала яшчэ аднаго знатнага доктара па жаночых хваробах. Гэта ўжо быў профэсар Кірш, немец, які ня так даўно прыехаў у горад з Ленінграду і пакуль мала даваў аб сабе вестак. Парадзіла да яго зьвярнуцца адна Паруліна суседка па кватэры. Суседка прывяла некалькі прыкладаў, калі профэсар Кірш вельмі добра вылечыў трох кабет ад паходжае на Паруліну хваробу. Паруля паслушала рады суседкі і зьвярнулася да немца. І вось немец з цвёрдаю ўверанасцю і доктарскай халоднасцю падмацаваў дыагноз Дыдніка.

— Вам не дастае аднаго... Вам трэба радзіць...—сказаў ён.

І сказ профэсара Кірша ашаламаніў Парулю. Пасьля гэтага яна не магла шукаць іншае прычины свае хваробы... Але тут-же паўставала пытаньне—як ад яе вылечыцца. Гэта адкідала ўсякае сумненьне наконт таго, казаць Паўлу пра дыагноз, ці не. Паруля менавіта як найхутчэй прагла гэтага зрабіць. „Можа я не спадабаецца яму, але скажу... Ці ня ўплыве яно на яго зайдрасць, гэткую надаедлівую і ўжо стаўшую для мяне ачамернай, прыгоннай“, падумала яна.

Рашучасць зрабіць гэта падганяла яе, ідучы дамоў, і разам з тым хвалявала яе нутро. Парулі рабілася млосна і цяжка. І ў гэтых млоснасцях і цяжару танулі, як у цемні

ночы, мажлівяя быць прыкрымі тыя вынікі, якія атрымаюцца ад яе спатканьня з Паўлам.

Адчуваючы гэта, Паруля ўвайшла ў дэ́зверы дому і стала паднімацца па ўсходах. Ужо паднімаючыся, яна пачула першыя прыступы болю ў жываце. У кватэры боль узмоцнілася.

Пад іх уплывам у Парулі зъмянілася пачуцьцё.

Думкі аб доктарскім дыагнозе зъніклі.

Хацелася, зусім па іншых мотывах, каб Павал хутчэй прышоў: вось ёй прыдзецца легчы, і некаму будзе падаць вады, нагрэць бутэлькі.

Паруля паглядзела ў вакно: дваром прайшло некалькі чалавек; усё рабочыя з мэталічнага завodu. Паўла ня было. „Дзе ён падзеўся? Прасіла-ж, каб сёньня раней прышоў, а ці яму стаецца ад мае просьбы. Нібыта той“, занедаволілася яна і адварнулася ад вакна. Рашила легчы, а перад гэтым праверыла, ці прышчэплены дэ́зверы, ці ўсё ў кватэры на сваім месцы. Паглядзеўши на стол, каля кастру кніжак, яна раптам, неспадзявана ўгледзела ліст. Было відаць, што нехта знарок палажыў яго акуратна, на відоку. Паруля ўзяла яго і прачытала адрес.

„Няўжо гэта прыходзіў Павал?“ падумала яна і стала шукаць іншых прыметаў. Усюды ўсё было ў парадку.

— Каб іх халера парэзала гэтых дактароў,—вылаялася яна і раззлаваная пайшла ў спальню. У спальнай яна адчыніла святло, лягла і прачытала ліст. Ліст быў ад Тацяны Цяцеркі, яе добрае таварышкі з дэ́явочных гадоў.

Тацяна жыла з Паруляю пасяброўску, адна другую наведвалі, а калі якая адлучалася з гораду, пісалі адна да другой лісты. У апошні год Тацяна была ў павеце, у гасціях у мужавае сястры. Выехала яна туды раніняю вясною, на адпачынак. Адтуль на першых часах яна таксама пісала да Парулі, але ня часта, а астатні месяц чамусьці зусім ня было ад яе лісту. Паруля ведала аб усіх абставінах таварышчынага жыцця, пра яе здароўе, нават пра яе настроі. Чаму Тацяна доўга ня пісала яна часткаю таксама ўгадвала; аднак, ліст ад яе Паруля, не патураючы на ўзмоцненую боль, прачытала з захапленнем. Ён быў кароткі, і напісаны з гораду. Тацяна паведамляла таварышку аб tym, што ў яе радзіўся сын, з гэтае прычыны яна, Тацяна, запрашае Парулю з мужам на акцябрыны.

„Якая шчасльвая“, паківала галавою Паруля і хацела супакоіца і ад думак, і ад болю, унырыўшыся тварам у падушку ѹ падкурчыўши ногі. Але толькі крыху съцешылася, як зараз-жа целам перабегла нейкая цяжкая, ліпкая млосьць, а пад ёю сабралася гострая завісьць да Тацяны, ажно Паруля ўголас вылаялася: „Няхай-бы яго агонь спаліў гэта мае жыцьцё... Няхай-бы яно скрэзь зямлю правалілася! Ачамярэла яно мне, абрыйда... якія людзі шчасльвыя!“

Яе думка энou пераляцела да доктара Яся Дыдніка і да профэсара Кірша. І вось адзін і другі вырасьлі перад ёю ѹ выглядзе неміласэрных, бесспагадных разбойнікаў. Як яна іх ня любіць цяпер! Выдзерла-б ім вочы, каб яны паказаліся ёй. Брахуны, бязмоцныя, каб ашчасльвіць чалавека.

Яна ўспомніла пра мікстуру Яся Дыдніка ды парашкі профэсара Кірша і сплюнула. „Не, больш не пайду ні да воднага... і ня буду прыматць іх лякарства. Грошы—як у ваду“, праказала яна, хапаючыся за жывот. І злосьць ды нэрвовасьць, ахапіўшыя Парулю, прабеглі па яе твары.

Цэлую гадзіну Паруля знаходзілася ѹ нэрвовым стане. І толькі тады, калі яе нутро адранцьвела ад гострых мук ды болю, стаўши як-бы неўразылівым, ёй удалося прыдрамнунць і моўчкі праляжаць да Паўлавага прыходу.

V

Яе абудзіў зычны званок, паданы Паўлам.

Паруля хутка паднялася з ложку і пайшла адчыняць.

Каля дзвіярэй спынілася і перапытала:

— Хто там?

— Я, Павал, адчыні,—пачула адказ.

У яго голасе адбівалася нэрвовасьць.

— Гэта ты, Паўлік?

— Я, хто-ж іншы.

Паруля адчыніла дзвіверы і стала ѹ двух кроках ад парогу.

— Ну і сьпіш-жа, як пшаніцу прадаўши. Гэта-ж увесь дом можна панясці—і ты ня чула-б,—і ён напружана паглядзеў ёй у твар.

— Ізноў ты нездарова?

— Нездарова... крыху...

— Ізноў жывот?

— Жывот... Паскаўзнулася на ўсходах, ледзьве дайшла да дэвярэй... Думала—ты дома...

Павал прайшоў на сярэдзіну пакою.

— Я быў дома, але цябе ня было... Кінуў працу і прышоў, а ты як назнарок і не пачакала мяне...

— Ведаеш, не магла... Ну, я прашу ўбачыць... Ой, ссы-ы...

Яна ўзялася за бок.

— Куды-ж якраз насьпела ў той час пайсьці?—з прыціскам у голасе запытаў Павал.

— Была ў профэсара... Я ўжо зранку пачула лёгкую боль і рашыла наведацца да профэсара... Ты-ж ведаеш, як цяжка мне цярпець...

Яна прысела. А Павал, не зважаючы на яе мяккі, нават уважлівы одценъ у гутарцы, нэрвова затупаў па пакоі.

— Так... Гм... Профэсара... Памогуць яны... Толькі звод грошай. Пара было вылечыцца дагэтуль...

Паруля пачырванела ад крыўды, паднялася з крэсла і пайшла ў спальню. На хаду сказала:

— Ужо ізноў забрала... Рад быў-бы, каб збавіцца...

Праз хвіліну стала ўсхліпваць, гаворачы адрыўнымі словамі:

— Сам дык усе ночы... недзе цягаецца, а гэта... не застаў выпадкова... у хаце, дык...

— Маўчы-ж ты, здых...

Павал мігам падбег да спальні і стукнуў кулаком у съценку, ажна тая здрыганулася.

— Ты кожны мой крок гатова абмываць памыямі...— криху памаўчаўшы проказаў ён і адышоў ад спальні.

Паруля нічога не адказала. І можа таму, што яна змаўчала, Павал хутка зьмяк і таксама замаўчаў. Тупаючы далей моўчкі па пакоі, ён паціху ўроўнаважыўся ў настроі і, нарэшце, папікнуў сябе за сваю непатрэбную гарачнасць ды зайдрасць.

„Фактычна, усё гэта дарэмна. З майго боку—нават грэх... Падумаць—так я сам усяму віною. Навошта было мне сплятацца з гэтым Ахрэмам і йсьці... Цьфу! Гэта-ж брыдка падумаць... Мужчы-ы-ны... З маладымі жонкамі, а цягаюцца начамі з курвамі... Цьфу... Людзям на сорам...“

Павал пацяў плячыма і двойчы сплюнуў.

Назаўтра раніцою Павал перапрасіў Парулю за ўчарашніе і даў ёй сваю згоду паехаць на акцябрыны да Цяцерак.

— Ты адпачынь, Парулька,—сказаў ён ужо з усходаў:— а я зайду па дарозе і паклічу мацеру.

— Дзякую, Паўлік, за ўвагу,—адказала Паруля ў вакно.

І, застаўшыся аднэю, яна, успакоіўшыся, ляжала ў ложку ды раздумоўвала аб акцябрынах у Цяцерак. Найболей яе цікавіў падарунак, які патрэбна завязыці паражаніцы. Чамусьці Парулі хацелася прывезьці Тацяне што-кольвечы асаблівае, гэткае, што-б магло задаволіць яе і разам з гэтым выказаць асабовую Паруліну любасьць да новароджанага. Што-б за рэч была гэта, Паруля не магла дадумца. Перабірала па чарзе розныя штукі, ад цацак ды ляляк да кніжак і ўбёраў, але ўсё ў яе воку выглядала звычайнім, няцікавым. Яна, Паруля, усёю істотаю сваёю аддана Тацяне і народжанае таварышкаю дэіця— гэта і яе радасьць. Трэба-ж гэту радасьць выказаць тым ці іншым адмысловым падарункам.

З усіх перабранных рэчаў Паруля, нарэшце, спынілася на красках: „Што можа быць прыгажэй за махрастыя чырвоныя рожы. Бач, краскі адзначаюць сабою жыцьцё, яго хараство, яго вечнае квяденіне. Жывая краска—сымболъ жыцьцёвага крынічаніня. Так, я куплю Тацяне букет з чырвоных рожаў. Павал павінен гэта дазволіць мне“, задаволена пераказала сама сабе Паруля. І пасля гэтага нейкі час паляжала без усялякіх думак.

Далей яна ізноў вярнулася да Тацяны. Стала выяўляць сабе, як і што будзе наладжаны Цяцеркамі акцябрыны, хто там будзе на іх, якаво яны пройдуць. І, перабіраючы мажлівых гасцей, Паруля ўспомніла зьнянацку пра Васіля Кудравага, агульнага яе з Тацянаю знаёмага.

„Няўжо і Васіль будзе ў нядзелю ў Цяцерак на акцябрынах?..“ Чамусьці апошняга паўгоду яна яго ня бачыла, а ў Тацяны запытаць ня было як. „Добра было-б з ім убачыцца“, выказала Паруля ўголас аформленае ўнутры пажаданіне.

У разважаньнях яна ня прымеціла, як надышла дванаццатая гадзіна, і ў кватэры зрабілася душна. Праменьні сонца залілі сабою ўсю спальню. Ці пераляжыць яна цэлы дзень?

Паруля павярнулася з боку на бок, некалькі разоў памяняла позу і пачула, як-бы нічога не балела. Але салодкая гультайнасьць, пад уплывам разгойданых думак, прыцягала яе да ложка, не даючы ахвоты падняцца... Тады яна ўзяла для сябе заданьнем паляжаць да таго моманту, пакуль хто мусам заставіць яе падняцца. Гэта магло трапіцца незадоўга, бо мусіла прыйсьці маці. Паруля праверыла час і зъдзівілася, чаму так доўга няма мацеры. „Няўжа Павал не паведаміў яе? Ня можа таго быць, бо Паўлу ня трудна, ідучы на службы, забегчы да яе“.

Парулін напамін аказаўся сучасным: ня мінула і пяці хвілін, як маці была ўжо ў кватэры і перапрашала дачку за спазненіне:

— Выбачай, дачушка, што крыху запазынілася: ніяк нельга было пакінуць дому... Бацька недзе пайшоў і забавіўся. Як-жы ты сябе чуеш, хаця?

Паруля супакоіла мацеру.

— Я адчуваю сябе ня дрэнна, мама; жывот на гэты раз памілаваў мяне...

Грыпіна зрадавалася гэтаму, і замест таго, каб сесьці і пагутарыць, завіхнулася каля гатаванья абеду. Паруля прыадзелася і зълёгку стала пасабляць мацеры.

Нейкі час яны абгаворвалі розныя будзённыя справы, якія датычылі бягучага жыцьця... Пасьля, калі з большага абгаварылі гэта, Паруля расказала мацеры аб лісту Тацяны і пахвалілася, што ў нядзелью яны з Паўлам паедуць да Цяцерак на акцябрыйны. Аб учарашній сварцы з Паўлам яна змаўчала.

VII

Да нядзелі ў сямейным жыцьці Парулі і Паўла Сталовіч нічога надзвычайнага ня здарылася. Наадварст, усё ішло ладам, уважліва і спакойна. Павал трymаў сябе да наўды далікатна ў адносінах да жонкі, а жонка старалася нічым ня ўразіць мужа. Надумоўвала пайсьці ў сквэр пагуляць,—просіла Паўла раней вярнуцца дамоў; той слухаў і кропля ў кроплю ў назначаны тэрмін з'яўляўся перад вочы Парулі. Адзін раз удаваіх наведалі яны Паруліных бацькоў, шчыра, як ніколі да таго, пасямейнаму пагутарылі з імі. Другі раз яны пабывалі ў Летнім садзе на гастрольнай опээрэце і сустрэліся з даўнымі знаё-

мымі; разам зайшлі ў рэстарацыю, павячэралі там і, развітаўшыся каля першае гадзіны ўночы, вярнуліся дамоў. Гуляючы ў садзе і седзячы ў рэстарацыі Павал не зьвяртаў жаднае ўвагі на тое, што Паруля занадта пільна раскідала навокал погляды і сачыла за прыгожымі мужчынамі. Як быццам-бы Паўла гэта не датыркалася. Нават ён сам два разы паказаў ёй на двух нэпманаў, стройных ды багата адзетых. Нарэшце, Павал вельмі прыхільна выслушаў Паруліну атэстацыю праведзенаму часу і месцу, дзе гэты час праводзіўся. Калі-ж яна знайшла шмат недахопаў, Павал і ў гэтым згадзіўся з яе думкамі.

За ўсё гэта Паруля адплачвала мужу, паміма ўсяго іншага, яшчэ і поўнаю маўчанкаю аб дзецах. Як на добрае ішлося—ні разу не забалеў ёй жывот. Чамусьці ёй думалася, што Павал апошні свой выбрык зрабіў у помсту ёй за надазольванье хваробаю...

Але ўсё гэта, увесі наступіўши між імі лад, зусім ня значылі таго, што Паруля адраклася ад свае думкі аб дзецах, што яна заглушыла да іх любасць у сваім сэрцы. Куды там! Думкі гэтыя ў яе чым бліжэй к нядзелі, tym рабіліся гастрэйшымі, актуальнейшымі; яны проста абварочваліся ў надазойлівасць, у складаную частку яе фізычнага і разумовага я. Плян спаткання з Васілём Кудравым на акцябрынах у Цяцерак—не астываў у Парулінай галаве, а ўсё ўскладняўся, шырыўся і рабіўся завабнейшым. Дзеля раздумаў над гэтым Паруля мела досыць часу: днямі, калі Павал ішоў у свой „Земадзел“, яна заставалася адна. Пры ім-же яна навучылася маўчаць і глыбока таіць свае намеры і хаценьні.

На працягу чатырох дзён, якія аддзялялі сварку ад нядзелі, у якую прадстаяла ехаць на акцябрыны, Паруля тое і рабіла, што выключна будавала розныя бязгрuntoўныя ды марныя пляны наконт балючага пытання аб дзецах. Думкі не шкадавалі абмінуць ні операцыі ў якой-кольвечы знатнай лякарні ў Маскве, ні спробы паехаць заграніцу, „дзе можа лепей ведаюць рады гэтага гатунку...“

Не пакідала, tym болей, яе думка і Васіля Кудравага.

У нядзелю здань яго ўляцела ў Паруліну спальню з першым съятлом золку, адгарадзіўши яе ад Паўла...

Не разлучаючыся з ёю, Паруля нядбайліва адносілася да Паўлавай уважлівасці і да яго ветлага абыходжання з ёю.

Але Павал не хацеў „прыдзірацца“ і разладжваць зьбёры да Цяцерак.

Такім чынам яны спакойліва прыгатаваліся і а другой гадзіне вышлі з кватэры.

Пераезд рамізьнікам адняў сорак хвілін часу, і яны зьявіліся на месца блізка трэцяе гадзіны. Гэта было якраз у пару. Госьці Цяцерак амаль ня ўсе былі ў зборы, але бяседы ня ўшчынялі. Тацяна з Лукашом увіхаліся каля прыгатаваных сталоў, якія стаялі лаголем у найпрасторнейшай каморцы Цяцерчынай кватэры. На столах паміж грудаў ежы, стаялі пукі красак. У дапамогу Лукашу парадкавала крэслы нейкая не знаёмая Парулі маладзіца. Госьці сядзелі ў суседніх пакоях, а часткаю тупалі ў калідорчыку.

Цяцеркі сустрэлі Сталовічаў з радаснымі выгукамі, кінуўшыся цалавацца. Тацяна нават занядбала далейшым уладваньнем сталоў і тут-же, каб не адсылаць Сталовічаў у суседнія пакоі, прагукала да ўсіх гасьцей:

— Грамадзяне, папрашу вас да стала, калі ласка... Лукашка, прасі гасьцей... Сядайце, Павал, Паруля... Вось гэтта.

Паруля перадала Тацяні краскі, абгорнутыя папераю і, адчуваючы сябе съмелаю ў таварышчыным доме, першаю села на рагу стала... Яна выбрала гэта месца знарок, каб можна было пераглядзець ўсіх гасьцей, якія павінны паміж яе прайсьці. І вось, калі апошнія сталі ўсаджвацца за сталы, Паруля спрытна, не даючы выгляду, сачыла за кожным чалавекам, з пруткаю натужнасцю чакаючы Васіля Кудравага і зусім забыўшы пра Паўла... Але да стала прыблізіўся астатні госьць, а Васіля ня было. Гэта ўплыло на Парулю няпрыемнасцю. Яна моцна занедаволілася і адварнулася да вакна. Ні каліва не аддавала ўвагі на гамонку ды жарты, якія чуліся ў пакоі з прычыны рассаджваньня Тацяні і Лукашом мужчын упярэмежку з кабетамі. Яна нават ня прымеціла, калі побач з ёй сеў нейкі малады мужчына, чарнявага выгляду. Толькі тады Паруля адвяла погляд ад вакна, калі падсеўшы абярнуўся да яе з запытаньнем:

— Вы, пэўна, некага чакаеце?

Запытанье было пустым сказам з боку падсеўшага да Парулі мужчыны, але ёй чамусьці паказалася знароочыстым ды двухсэнсоўным. Яна скрыла сваю западозранасць і адказала:

— Нікога, ведаеце... не чакаю. Бо некага чакаць... Вось мой муж са мною...

Трэба было заняць час хоць якою гутаркаю, і Парулін сусед пачаў вышукваць яе і праводзіць да першае вясёласці.

— Вы заўсёды з мужам... і гэтым здаволены?

Паруля паглядзела на суседа і спакойліва адказала:

— Ды я ня з гэткіх, каб за мужава крысо трymацца...
Аднаго мужа мала...

Сусед усумніўся ад Паруліных слоў. Але не пасаромеўся запытаць:

— Чаму?

— Яшчэ трэба і дзеци...

— А ў вас няма?

Паруля махнула рукою.

— А хто ваш муж?—перайшоў на другое сусед.

— Вось гэны, што сядзіць наўскос, шатэн, у белым гарнітуры...—кіўком галавы паказала Паруля.

— Гэты?.. Гм!.. Я, эдаецца, яго недзе бачыў...—інтрыгаваў яе сусед.

— Можа служыце разам?

— А, даруйце, як ваша прозвішча?

— Сталовіч.

— На часе цяжка прыпамятаць...

— Вядома...

З нацягнутае, гутарка між Паруляю і яе суседам, які, як тут-жа выявілася, быў кватарантам Цяцерак і меў прозвішча Амялюк, перайшла ў дзелавую. А калі пачалася бяседа, і Таняна некалькі разоў прымусіла Парулю адпробаваць віна, пасля чаго да яе надышла лёгкая п'янасць, Паруля развязала язык. Пра Паўла яна зусім занядбала, і адышоў на задні плян Васіль Кудравы. Амялюк, варта было ёй прыглядзецца, выглядаў прыгожым мужчынам і сымпатычным чалавекам. Яго ўмеласць пагутарыць, цікавасць зъместу гутаркі і мяккасць рысаў твару, цягнулі да сябе Парулю. Скора яе думкі, што вярцеліся вакол Васіля Кудравага, цалком перакінуліся да Амялюка. Ёй стала карцець, каб выйсьці з-за стала і хоць на дзесяць хвілін астацца аднэю з ім.

— Першы момант, калі думка пад'юшыла гэта хаценьне, Паруля ўкрадкаю паглядзела ў бок Паўла. Як паказалася ёй,

Павал нядбайна гутарыў праз стол з незнаёмай Парулі жанчынай. Нельга было ўлавіць, каб ён углядаў за ёю. Ды каб гэта й было, далей Паруля ўсё роўна не зважала-б на яго... На тое бяседа... ці-ж нельга абмяняцца словам з суседам?

К змроку, калі ўжо акцябрыны далі аб сабе знаць кожнаму госьцю, многія з іх пачалі вылазіць з-за стала і тупаць па пакоі, або выходзіць у калідор. Вышла і Паруля. Яна прыйшла ў калідор, агляджаючы распарадак пакояў у кватэры і не забываючы аб дзециах...

— Вы мо' зайдзеце да мяне? — пачула яна Эзаду сябе, і абярнулася.

Амялюк лісьліва ўглядаўся ў яе постаць і раптам працягнуў руку да дзвіярэй пакою.

— Вы тут жывяце? — ласкова запытала Паруля.

— Да шкоды, і адзін, — адказаў Амялюк, прачыніўшы дзвіверы.

— Цікава! — бязмэтна вымавіла Паруля і хутка ўвайшла ў пакоік.

Амялюк зачыніў дзвіверы.

— Вось маё гняздо — падабаецца?

Ён акінуў поглядам вузкі пакоік, цесна застаўлены ложкам, канапкаю, сталом ды дзвівюма крэсламі, і дадаў:

— Як мыш у нары... Халасьцяк, бачыце; усё дачасна.

Паруля ўсьміхнулася і хацела штосьці выказаць, як раптам пачуўся стук у дзвіверы.

— Уваходзьце! — падскочыў да дзвіярэй Амялюк і прачыніў дзвіверы.

Налпам, абураны, ускочыў Павал.

— Ты вунь куды трапіла! — кінуўся ён да жонкі, абминаючы Амялюка: — дзяцей шукаеш? Марш адгэтуль...

Амялюк цяў плячыма і падбег да Паўла:

— Грамадзянін, у чым справа? Што-о вы гвалтуеце бяз дай прычыны...

Але Павал не заўважыў Амялюковых слоў і, лаячы жонку, гэтак-жа раптоўна выскачыў з пакою, як і ўскочыў у яго.

Паруля растрывожанай вышла ўсьлед за ім.

VIII

Акцябрыйны ў Цяцерак былі далёка да сканчэння, калі Павал з Паруляю, нечакана для гасьцей і для гаспадароў, іх пакінулі. Тацяна і яе муж колькі ня ўпрошвалі іх застацца—нічога не пасабіла. „Трэба йсьці абавязкова“, настойвалі абое—і Павал і Паруля—хаваючы прычыну свайго выходу.

Гаспадары правялі іх у двор, шчыра перапрасілі, каб ня гневаліся за што-кольвечы,—асабіста за мажлівую нядбайнасць ды няуважлівасць да іх, і недаўменна вярнуліся ў кватэру.

Павал з Паруляю моўчкі йшлі па вуліцы каля гадзіны часу. Ніводзін з іх і ня думаў вымавіць слова. Ніводзін нават не глядзеў на другога, адчуваючы глухую цвёрдую адчужнасць. Паруля на некалькі крохаў адставала ад Паўла, а той і не аглядаўся на яе.

Каб не канец вуліцы, якая ўперлася ў жоўты чатырохпавярховы мур і гэтым спыняла іх хаду, Сталовічы бяз дайрады вышлі-б у поле, ці моўчкі блудзілі-б па горадзе, пакорныя свайму абурэнню. Але ператочная вуліца разьбіла маўчанку і спыніла іх бязмэтную хаду. Паруля першаю кінула Паўлу:

— Ты доўга думаеш цягачца, як съят бяз вума?

Павал суха і злосна адказаў:

— Маё дзела,—і тут-жа выгукнуў:—Вазьніца!

Мо' на гоні ад іх, дзесьці за рогам хаты, затараҳцелі па бруку конскія падковы. А хвілін праз пяць пад'ехаў рамізьнік.

— На Савецкую, 10, колькі?

— Два з паловаю.

— Ты ўшалеў!..

— Памілуйце, грамадзянін, гэта-ж у другі канец гораду.

— Два і больш ні капейкі...

— Два з паловаю,—пераказаў рамізьнік і адварнуўся ад Паўла.

— Вязі!—злосна праказаў Павал і дадаў, не адварачоўшыся да Парулі:

— Садзіся... паводніца...

Калі абое ўсёліся, Павал тым-жа тонам прамовіў:

— Ты мне вось тут сядзіш з тваімі дзецьмі...

— Кінь, няпрытомны,—ня стрымалася Паруля. І на гэтым перамаўленыні гутарка між імі абмежавалася.

Тая-ж цягучая маўчанка, што і да гэтага, ізноў завязла між абоіх, праводзячы іх да кватэры. Рамізьнік некалькі разоў прабаваў выклікаць „грамадзян“ на гутарку, але не атрымаў адказу. Нават пры расплаце Павал ня вымавіў слова, цішком прасунуўшы рамізьніку выцягнутыя з кішэні гроши. У яго нутры кіпела злосць на Парулю. Рой дзікіх, цудоўных думак круціўся ў яго галаве; паўставалі размаітыя дагадкі. І над усім гэтым, як здань, стаяла сцэна ў пакоіку Амялюка. „Што там магло быць? Чаму ўсё-ткі яна пайшла туды? Адурэе без дзеяцей“...

Паруля зрабілася яму зьненавіснаю, адваротнаю... Былі моманты, у якія ён не жахнуўся-б, каб яна раптам упала няжывою.

З гэтым пачуцьцём Павал заснуў. З ім прачнуўся і цэлых два тыдні з ім не расставаўся. Хадзіў на службу, вяртаўся дамоў—роўна нахмураны, воўкалакам, няпрыветным. Калі перакідаўся часамі словамі з Паруляю, то выключна таму, што ўжо нельга было без яго абыйсьціся. Але ў гэтых словах, як і ва ўсіх паводзінах Паўла, чулася ўпартая адзервянялісць душы, ліхамысная нядбайнасць да жонкі... як-бы то была чужаніца якая ці проста жывёла.

Парулю гэта цяжка непакоіла, нэрвавала. Яна чула сябе загнанаю, прыніжанаю. І, занядбаўшы гонар, кожны дзень ці раніцою, калі Павал ішоў на службу, ці вечарам, калі ён варочаўся, парывалася зьвярнуцца да яго з словамі прабачэння, з перапрашэннем, ды ўсё не магла, не рашала, думаючы, што з гэтага нічога ня выйдзе.

Але доўга цягнуцца так не магло, і Паруля пайшла на самаахвяру. Яна рашыла вымаліць у Паўла згоду вярнуць людзкое абыходжанье з ёю.

Каб не абышлося дарма, яна надумала плян гутаркі, падабрала слова, праверыла іх, ці ня ўразяць яны Паўла, і, поўная трывогі, чакала яго прыходу.

„Толькі ён пераступіць парог, як я зьвярнуся да яго са словамі ўвагі“, разважала яна хвалюючыся.

Але Павал запазыніўся. Нэрвуючыся, Паруля ня ведала, як хутчэй яго дачакацца. Паглядала ў вакно, прыслухоўвалася каля дзвіярэй; пачынала работу і тут-же кідала—не находзіла спакою. Нарэшце, надзвычайная нэрвовасць выклікала новы

прыступ хваробы. Паруля не съярпела і прылягла, занядбаўшы пра ўсё іншае і разам пра Паўла.

У гэтым стане яна не пачула, як адчыніліся дэ́веры, якіх яна нават забылася прышчапіць, не пачула, як Павал увайшоў у хату. Яе заставіў паварушица Паўлаў вокліч, паданы ім ад дэ́вярэй:

— Паруля... Паруля, ты съпіш?

— Га?.. Хто-о там? — з большю ў голасе адазвалася яна.

— Ты съпіш?

— Не-э...

— Ты хворая? Баліць жывот?

Паруля не адказала.

Тады Павал пасъпешна, з надышоўшым сполахам, кінуўся да жонкі і, нагнуўшыся к ёй, заглянуў у вочы. Парулін твар быў белы, змучаны; у вачох хадзіла пакута. Павал папракнуў сябе за свае паводзіны і адварнуў погляд у бок ад Парулі.


„Гэта я вінаваты“.

— Паруля... Парулька... Даруй... Я разумею цябе... Мне таксама баліць сэрца аб tym самым, што і тваё. Можа і праз мяне ўсё так склалася ў нашым жыцьці...


Ён нахіліўся над Паруляю і, як-бы перапрашаючы яе, заверыў:

— Ачунівай і паедзеш у Ленінград да профэсара... Няхай ён праверыць дыагноз Дыдніка і скажа... Калі ўсё так, тады мы...

Павал скраў апошнія слова сказу цёплым пацалункам.



ТАВАРЫШЫ



✓ Адзін—Піліп Дубейка, другі—Лаўрэн Сявеня.
Па соцыяльнаму паходжаньню—бяднейшыя сяляне.
Абое сябры нацыянальной сэкцыі Комуністычнае партыі.
Адказныя працаўнікі, актыўныя комуністы.
Сустрэліся выпадкова—на адказным зъезьдзе, а былі
землякі ня вельмі далёкія.

Піліп Дубейка ўваходзіў у лік тых, хто склікаў зъезд,
Лаўрэн Сявеня—з тых, хто на зъезд прыехаў. Ён быў трыц-
цатым дэлегатам, якога не чакалі і на якога не спадзяваліся
організаторы зъезду. Думалі аб мясцовасці, якую Лаўрэн Ся-
веня прадставіў—што ёй досі аднаго прадстаўніка. Абмыліся,
бо Лаўрэн Сявеня прывёз поўнапраўны мандат і на другога,
на самога сябе. Гэты мандат ён адразу ж паказаў Піліпу Ду-
бейку, які ў час ваходу Лаўрэна Сявені сядзеў за столом
і разглядаў сьпіскі дэлегатаў.

Піліп Дубейка сядзеў над лістом паперы і нешта чыркаў
алоўкам; яго думкі і погляд яго былі адданы дробным радком
зъместу, напісанага чырвоным чарнілам. Ён не пачуў, калі пра-
чыніліся дзьверы з пярэдняе каморкі і да яго падышоў Лаў-
рэн Сявеня. Нават не адхіліўся ад стала.

Лаўрэн Сявеня зъдзівіўся, нават зъянтэжыўся, і з момант
ня ведаў, як быць: даваць аб сабе ведаць ці гэткім-жа чынам,
як увайшоў—выйсьці. Ды якім способам крануць Піліпа Ду-
бейку, каб і хацеў яго зачапіць...

— Рэгістрацыя дэлегатаў тут?—рашыўся ён запытаць,
паглядзеўши ў партым узрокам на спакойна паднятую галаву
Піліпа Дубейкі...

— Тут, будзьце ласкавы паказаць вашы ўпаўнаважаньні.

Лаўрэн Сявеня мігам дастаў з портфэлю патрэбныя па-
перы і падаў іх Піліпу Дубейку.

Той паважна ўзяў іх і паглядзеў.

Але ні Лаўрэн Сявеня, ні Піліп Дубейка не адварнуліся адзін ад другога так хутка, як хутка адзін да другога павярнуліся пасьля Лаўрэнавага воклічу.

Абое, мэрам згаварыўшыся, ці па натхненъні, моўчкі ўважліва ды настойна разглядалі адзін другога і вывучалі.

Гэта цягнулася хвілін пяць; усё-ж кожнаму хапіла іх на тое, каб разглядзець таварыша.

І Піліп Дубейка на шостую хвіліну мог намаляваць гэткі партрэт трыццатага дэлегата на зьезд:

Сярэдняга росту, худашчавы з твару, брыты; рухавы, з пранозаватым узрокам, з яўным выразам рашучасьці. Адзеты ў бразантовы халат паверх новага жоўтага паўшубка, у ботах з высокімі халявамі... Русы, невялікія валасы на прадзел. Усімусенъкім, да дробязі, да малейшае рыскі, інакшы ад Піліпа Дубейкі—рэгістратара мандатаў на зьезд і сакратара сэкцыі. Інакшы ня толькі таму, што гэтак здавалася Піліпу Дубейку, а і за тым, што і Лаўрэн Сявеня выразна адмячаў гэта. Вось жа перад ім сядзеў Піліп Дубейка, і ён яго разглядзеў, ня горш, чым сам аддаўся разглядзецца.

Піліп Дубейка адбіўся ў Лаўрэнавым ваччу, як сталы, спакойлівы, разважальны таварыш. Ростам крыху вышэй ад яго, чарнявы, поўнатвары, з кароткімі бакенбардамі, з лёгка пакручастымі касамі. У цёмным жакетным гарнітуры, у крахмале.

Што хавалася ўнутры кожнага з іх, ніводзін ня ведаў, а абое судзілі дагадліва, адпаведна асобным рыскам на тварах. Але і Піліп Дубейка, і Лаўрэн Сявеня аднакава адчулы нутраную сілу цягі адзін да другога. І той і другі хацелі тут вось, не расстаючыся, пагутарыць між сабою і хоць-бы павярхуна абмяняцца думкамі. Можа, каб хто першым пачаў, то і вышла-б што-колечы; аднак ніводзін не рашыўся гэта зрабіць.

Яны абмежаваліся дзелавою гутаркаю—Піліп Дубейка, упісваючы мандат Лаўрэна Сявені, а Лаўрэн Сявеня, наглядаючы за Піліпам Дубейкам.

— Вам у канцэлярыі дадуць картку на кватэру і талончики на яду.

— А калі адчыненьне зьезду?

— Заўтра а дзесятагай гадзіні.

— Многа дэлегатаў сабралася?

— Вы трыццаты.

— Колькі дзён адбывацьмецца зъезд?

— Дзён пяць... я думаю...

Піліп Дубейка ахвотліва адказваў на пытаньні Лаўрэна Сявені, а той з цікавасцю пытаў.

Дыялёгі, сухія і ляконічныя, далёкія ад настрою абодвух, маглі-б расцягнуцца на доўга, бо Лаўрэн Сявена нават прысей каля стала насупраць Піліпа Дубейкі. Але мусіў устаць і выйсьці з пакою, бо ўвайшло двое сьвежых людзей.

Піліп Дубейка, адчыняючы зъезд, красамоўна казаў ва ўступнай прамове.

„Мы зъехаліся сюды, дарагія таварышы, каб вырашыць шэраг адпаведных пытанняў. Бягучы момант настойна вымагае ад нас не абмінаць спрыяючых нам абставін... Рэволюцыя ўздымнымі хвалімі коціца на заход; прабівае муры ўзынятае загарожы і адгукаетца зычным рэхам з вуліц Варшавы, Бэрліну і далей... Нямецкае окупацыйнае войска пакідае нашы палі. Новыя абшары савецкіх краін далучаюцца да новага вольнага работніцка-сялянскага ладу... Наш рэволюцыйны абавязак—кінуць туды свае сілы, узыняць на вызваленай зямлі чырвоны сцяг і ажыцьцяўіць пад ім векавыя імкненіні правоўнага люду...“

Высокая натхненіне кіравала думкамі і настроем Піліпа Дубейкі. Ён захапляўся прамоваю, але ў запале гутаркі ня мінаў сваёю ўвагаю Лаўрэна Сявеню.

Піліп Дубейка бачыў, як той настарожана лавіў яго слова, якою ўмільнасцю гарэла ўхмылка на яго твары. Было ясна, што думкі прамовы пападаюць у цэль, што Лаўрэн Сявена імі захапляеца...

Усе ўдзельнікі зъезду—заварожаны рэволюцыйным пачуцьцём, але ён, Лаўрэн Сявена, надзвычайна.

Яго воплескі Піліпу Дубейку, калі апошні скончыў прамову, і гукі „Няхай жыве рэволюцыя“ былі галаснейшымі ад іншых.

— Я прашу пару слоў!

Піліп Дубейка дазволіў Лаўрэну Сявеню слова, пакуль абраць прэзыдыум і прыняць рэгламант.

І ніхто ні слова супярэчкі, як бы чулі, што Лаўрэн Сявеня павінен дапоўніць Піліпа Дубейку.

І было так—ён дапоўніў, бо сказаў:

„Ваш вокліч мы пачулі. Гэты вокліч—слушны, дачасны, вокліч няпрыменны. Мы сядзелі ў далёкіх краёх, захопленыя абаронаю рэвалюцыі, і адзінавалі адно: наша месца на іншым фронце, там, дзе рэвалюцыя стыкнулася з вялікшымі заданнямі. Я лічу, перад тым, як абраць прэзыдыум зъезду, паслаць прывітанье ЦК партыі...“

Увесь склад зъезду заўважыў: у іх зылітная думка, у іх адзіная мэта, і прыняў пропозыцыю Лаўрэна Сявені.

Многім кінулася ў очы, што Піліп Дубейка нахіляе ў бок трэзвага, халаднаватага разважанья, а Лаўрэн Сявеня—пыхае пачуцьцём. Праўда, слова аднакава палкія, сказы роўна натхненыя—ды выразы твараў розныя, ды ўзоркі ваччу—ня схожыя, але...

Лаўрэн Сявеня—пад электрычным токам, а Піліп Дубейка пры спакойным полымі...

Удваіх-жа—кандыдаты на адказныя месцы.

Гэта рашэнне аформілася на зъездзе далёка да яго канца і бяз думак аб выбарах...

Перад кожным дэлегатам зъезду ляжала павестка дня. Яна трymала ў сябе пытаньні гэткага характару і значэння, што для іх вырашэння—першымі Піліп Дубейка і Лаўрэн Сявеня...

Ды і самі яны, толькі ўчора стрэўшыся, зараз адчувалі сябе блізкімі.

Ці-ж на гэта многа трэба?

Далей, калі яны спаткуцца з рэчаісным жыцьцём, мажліва і будуць незгаворы, супярэчкі.

А пакуль?

Ці-ж зъезд у баку ад жыцьця? Хто скажа?

Ён сабраўся, менавіта, каб урэгуляваць жыцьцё ў наступным. Зъезд—кіраунічы жыцьця... Гэта разумелі ўсе тыя, хто прымаў у ім удзел.

Разумелі Лаўрэн Сявеня і Піліп Дубейка. Як кіраваць—найбольшае пытаньне. Дзе і калі, пры чым і на што чалавек

можа аддаць больш свае ўвагі? Рэчаіснасьць ня мёртвая сіла,
чалавецтва не нядбайны глядач...

Ужо ў першы дзень зъезду знаёмства Піліпа Дубейкі з
Лаўрэнам Сявеням стала натыкацца на няроўнасьць. Тоё, што
ляжала ў іх настроі і што мала кідалася ў вочы,—чым далей,
тым адзначалася выразней.

Рэзолюцыя аб бягучым моманце выявіла значныя разы-
ходжаньні.

Піліп Дубейка прапанаваў „Наладзіць організаваную ад-
праўку партыйных сіл у вызваленія мясцовасці шляхам систэ-
матычнага іх падбору“.

Лаўрэн Сявеня адстайваў „неадкладна, усяму зъезду ін-
короге адправіцца на заход і ўшчаць працу, каб ня ўпусціць
часу“.

Піліп Дубейка стаяў на тым, „каб узняць хадайніцтва
перед адпаведнымі ворганамі наконт організацыі нацыяналь-
ных атрадаў чырвонае гвардыі...“

Лаўрэн Сявеня высоўваў патрэбнасць „залажыць асяро-
дак нацыянальных атрадаў чырвонае гвардыі з удзельнікаў
зъезду“.

І съследам іншым параграфы і пункты рэзолюцыі, здава-
лася няпрыметна, усё-ж дваіліся перед сябрамі зъезду, калі
за іх браліся Піліп Дубейка з Лаўрэнам Сявеняю.

Многія недаволіліся зацягам часу; другія баяліся незга-
ворнасці, як гэткае, іншыя-ж, а іх была большая палова, уваж-
ліва слухалі абодвух супярэчнікаў, дадавалі свае ўвагі і, боль-
шасцю галасоў, якая заўсюды знайдзеца, і якая знайшлася
тут, прымалі пункт за пунктам пастанову.

Ніхто-ж паасобку і ўсе ўцалку не перадумоўвалі аб Лаў-
рэну Сявені і Піліпу Дубейку, як аб кандыдатах у пасъля-
зъездаўскую ўстанову.

Самі яны менш другіх спыняліся на сваіх разыходжань-
нях. Наадварот, еднасць мэты і шчырасць думак абодвух
засланялі гэта, збліжаючы таварышоў усё шчыльней ды
цяплей.

К канцу зъезду іхная таварыскасць дайшла да того,
што межавала з сяброўствам. Даверра-ж, выказанае ім з боку
зъезду, яшчэ больш лучыла іх. Абодва, як сябры камітэту
і першыя пасланцы ў вызваленія месцы, атрымалі яны

аднакавыя копіі пастаноў і роўныя па сіле ды значэньню ўпаўнаважаньні.

„Не пазней месяца павінны сабрацца і ехаць“.

Дысцыпліна і вымаганьне рэволюцыі.

Чаму-ж ня так?

Ні Лаўрэн Сявеня, ні Піліп Дубейка і ня думалі адгаварвацца. Ня былі-б яны рэволюцыянарамі, каб да гэтага дайшлі.

Наадварот—

Абое лічылі пащанаю да сябе з боку зьезду, які надаў ім гэткія паўнамоцтвы. „Як выхадцаў з kraю, які ім вядомы з усіх бакоў, як свой край,—лічыць патрэбным абавязкова накіравацца ў распараджэнье N-га губэрскага камітэту партыі“.

Так, яны былі выхадцамі з вызвалене краіны. Так, іх цягнула туды на працу. Так, у гэтай працы яны будуць магчы яшчэ шчыльней, яшчэ бліжэй сыйсьціся...

Таварышы адзінавалі гэта ясна і поўна. Рэволюцыйная праца ў роднай краіне—што можа іх мацней паяднаць? Тым болей, што гэта праца ня мае дробных інтэрэсаў, і шурпастасцяй ня будзе ў іх узаемаадносінах. Мала што былі разыходжаньні ў час прыняцця рэволюцыі, мала што... Рэволюцыя складаецца з двух сіл: з сілы, якая кіруе людзьмі, і з сілы, якая людзьмі кіруеца. У огуле, паяднаўшыся, абедзве гэтых сілы поўны натхненія. Яны носяць у сабе вялікую моц творчасці, прасвятыленія наступных днёў вольнага жыцця.

Але і ў часы ўрачыстасці рэволюцыйнага калыханья, паціху, абочынамі ўкрадаецца ў людзкое жыццё будзённая клапатніна. Толькі моцныя натуры не прыкмячаюць гэтага. Слабейшыя гартуюцца воляю ў полымі рэволюцыйнага змаганья...

Гатовыя для новае працы, ні Піліп Дубейка, ні Лаўрэн Сявеня не праведалі за час зьезду аб гэтых сваіх якасцях. Спаканьне іх адбылося ў надзвычайных абставінах, калі няма месца сумненію, калі малыя непаразуменіі хаваюцца пад вялікасцю агульных заданьняў. Па зьезьдзе, цікава, хто кожны з іх...

Таварышы пільна аддаліся выяўленню гэтага. Так ішло між імі, што ніводзін не злаваўся на другога, чуючы беска-

нечны шэраг пытаньняў. Кожны лічыў абавязковым адкрыцца таварышу да канца.

Абое адчувалі моцнае сяброўства, якому асноўную падпору дало першае знаёмства.

Але хто лепш ад жыцьця можа праверыць чалавека?

Піліп Дубейка і Лаўрэн Сявеня апэлявалі да яго...

Піліп Дубейка быў жанаты, сямейны, жыў у невялічкай кватэры з трох пакояў. Папсаваныя правады вымушалі асьвятляцца газаю. Непадрапараваныя трубы цэнтральнага атаплення застаўлялі паліць неналаджаную печ. Паправіць усё гэта было ня дорага—ён ведаў. Зьвяртаўся ў дамавы камітэт колькі разоў, але нічога ня выходзіла. Старшыня камітэту паперш упіраўся. Тады Піліп Дубейка папікнуў яго ў бесстароннасці; той зазлаваўся і не хацеў гутарыць з Піліпам Дубейкаю на конт гэтага.

Аставалася больш рашуча ўзыцца за справу і вымусіць старшыню дамкому паддацца. Піліп Дубейка ведаў гэтае, але ніяк ня мог сабрацца выклікаць конфлікт. Справы бягучага часу, важныя ды неадкладныя, перашкодзілі яму... Толькі выпадкова ён быў паддаўся настрою і ўжо сеў пісаць паперку ў жылішчны аддзел гарадзкога савету, як раптам адумаўся і справу са скаргаю пакінуў. Колькі ўсё гэта адыме дарагога часу! Ды аб чым яно пасъведчыць? Аб зьдзірстве? Усякія ёсьць людзі. Злохацца так абставіны, што возьмуць дакажуць тваю віну, а тады—правуйся...

Піліп Дубейка тупаў па халодным пакоі і паціраў руکі. Успамінаў момант заўзентасці і разважаў аб яго значнасці.

У гэты час да яго пастукаў Лаўрэн Сявеня.

— Уваходзьце.

І, угледзеўши таварыша, дадаў:

— Мерзну, браток.

— Чаму?— запытаў Лаўрэн Сявеня.

— Трубы ад цэнтральнага атаплення палопалі, а старшыня дамкому ня хоча рапараўваць.

— Старшыня дамкому?

— Так...

Лаўрэн Сявеня раптам зарагатаў і ўподбежкі пачаў хадзіць па пакоі.

Піліп Дубейка глядзеў на яго і дзівіўся.

— Старшыня дамкому?

— Так...

Съмех змоўк. І Лаўрэн Сявеня мігам перамяніўся: прыняў сур'ёзны выгляд, съціснуў кулакі і ўпэўнена загутарыў:

— Млямля, браце мой! Даруй мне... Ты, сям'я мерзьненце, а дамком... ня хоца рапараываць... Ты мусіш аддаваць свае сілы на ахвяру бюрократызму!.. а дамком—пасьміхаецца... Ты мусіш адпраўляцца на фронт, а... Кінь! Скажу табе, што ён съмьецца з твае слабасцю... Будзеш маўчаць, на голаў сядзе ды яшчэ віноўным цябе эробіць... Павер... Ты павінен яму прыказаць...

— Чакай, чакай,—пераняў яго Піліп Дубейка,—ты, я бачу, занадта гостры... Часамі другі ня варты, каб з ім займацца... Да чаго мне вязацца яму ў вочы...

Ізноў Лаўрэн Сявеня адказаў гучным съмехам. Супакоўшыся дадаў:

— Хадзем удваіх да старшыні дамкому—я навучу цябе ахойваць законныя патрабаваньні... Добрая рэч! Сам едзеш бараніць рэвалюцыю, а сям'ю пакідаеш мерзнуть у халоднай кватэры... таму што дамком капрызуе... Ганьба, таварыш Піліп Дубейка.

Адказваць было позна—

Лаўрэн Сявеня скаваўся за дзвіярыма.

У тыдзень Піліп Дубейка праводзіў таварыша на цягнік: яму трэба было вярнуцца ў горад, з якога прыехаў на зьезд, каб ліквідаваць свае справы і перабірацца па назначэнню.

На вакзале трапіўся гэткі выпадак: Лаўрэн Сявеня ткнуўся да касы, каб купіць білет, але яму адказалі—усе білеты былі расьпісаны паміж рознымі ўстановамі. Скарбнік ваўкліва адказаў:

— Трэба было прыйсьці не за дзесяць хвілін да адходу цягніка, а за дваццаць,—і зачыніў перад вачмі ў Лаўрэна Сявені ваконца.

— Нахал!—выгукнуў Лаўрэн Сявеня і раптам зьнік з Піліпавага ваччу.

Грамада пасажыраў уталопіла вочы ў Піліпа Дубейку, накіроўваючы на яго сваё абурэнне за выгук Лаўрэна Сявені.

— Што гэта за ён?—злосна гукаў здаравенны мужчына з мяшкамі за плячымі.

— Адказны некі, — гіранічна дадаў шляхотна адзеты таўсьцяк...

Некая паня, што стаяла побач з ім, дыскантом падстасвіла сваю думку:

— Цяпер толькі і ездзяць гэткія...

Піліпу Дубейку рабілася ніякавата.

„Няхай-бы ён абмінуў гэты крымінал. Няўжо ён ня можа стрымаць свайго пачуцьця“, падумаў ён і хацеў адыйсьці ў бок, як у яго над вухам пачуўся голас Лаўрэна Сявені.

Апошні рашучым крокам накіроўваўся да касы, вядучы за сабою прадстаўніка чыгуначнага ДПУ.

— Ласьне мы рабілі рэформу, а не рэволюцыю?—казаў Лаўрэн Сявеня,—скідалі старых чыноўнікаў, а не мянялі старыя парадкі? Я назначаны на варту, а мне не даюць аружжа ўзяць... Так быць не павінна...

Калі касы, у якой хутка адчынілася ваконца, а ў яго прасунулася галава ласкавага мяккага скарбніка, Лаўрэн Сявеня эмоўк.

Піліп Дубейка глянуў да касы і адразу прымеціў вясёлы твар таварыша: Лаўрэн Сявеня трymаў у руках зялёны чыгуначны білет, а прадстаўнік ДПУ настаўнічым цвёрдым голасам чытаў скарбніку нотацыю. Пасля ён выпрастаўся і ўзяў Лаўрэну Сявені пад казырок.

Тыя пасажыры, что толечкі абкружалі Піліпа Дубейку, каб выліць на ім сваю мяшчансскую крыўду, з паніклымі вачымі разышліся па куткох вакзальнага будынку.

Таварышы вышлі на пэрон і накіравалі да цягніка.

— Трэба браць настойнасцю,—пахваліўся Лаўрэн Сявеня.

— Цi-ж варта ўся справа столькае гаворкі?.. Ты пашоў, а пасажыры зрудзіліся вакол мяне, грозячы і крычучы.

— Мяшочнікі!—перабіў Лаўрэн Сявеня. Вось і бяда, што мы прыслухоўваемся да іх думак... Маўчи — дык эшалона не адправіш на фронт... Трэба выпаліць агнём мяшочны настрой...

— З-за білету?

— Так, з-за білету... З-за абгарэушае сернічкі, калі хо-
чаш ведаць...

Гэта ня было сваркаю, нават было ня рэзка праговорана,
але таварышы пасъля гэтае рэплікі холадна разышліся.

Лаўрэн Сявеня людзкі не разьвітаўся, а Піліп Дубейка
маўкліва адышоў ад цягніка.

Як вёў сябе Ляўрэн Сявеня, едучы дамоў, і што ён ду-
маў аб таварышу—Піліп Дубейка не дагадваўся. Але гэта
асабліва яго цікавіла. Піліпу Дубейку зусім не хацелася, каб
яго новы таварыш астаўся пры адмоўных аб ім думках. Было-б
вялікаю прыкрасыцю дапускаць, што Ляўрэн Сявеня на гэтым
скончыць сваё знаёмства з ім. Было-б гэта—раскідаліся-б усе
пляны і намеры Піліпа Дубейкі. У справу замяшаўся-б камітэт,
вынікла-б многа пастаноў, перапляновак... Гэта, так сказаць,
з тэхнічнага боку. А па сутнасьці знаёмства, якое-б пачуцьцё
засталося на души ў Піліпа Дубейкі. Ён-жа шчыра падблізіўся
да Ляўрэна Сявені, адкрыў яму многа сакрэтных думак, пры-
знаўся ў шэрагу асабовых плянаў. А ён возьме і скончыць
адносіны на tym, што было...

Піліп Дубейка ніяк не хацеў пагадзіцца, што Ляўрэн
Сявеня ня выпаўніць пастаноў зьезду. Усё-ж такі адказны ён
таварыш, а партыйная справа—ня гульня. Не хацеў пага-
дзіцца, таму шкадаваў пабудаваных ім плянаў працы, якія ён
намеццю правесці ў вызваленых мясцох. Аднаму ўзяцца за іх
выкананьне—не хапіла-б сілы, дый яны былі разьлічаны на
дваіх. Знайсьці іншага чалавека—ня гэтак лёгка. Ляўрэн Ся-
веня, як ніхто, падыходзіў да вызначанай працы... Няўжо ён
астанецца там, адкуль прыехаў на зьезд?

Чалавек—загадка. Здаецца, рэволюцыйнае натхненьне
злучае цэлья армii людзей пад tym ці іншым лёзунгам, а між
тym, у кожнае адзінкі ёсьць асабовы падыход да агульнае
справы. Свае дробныя думкі, як чарвякі, точаць роўнае па-
латно грамадзкасці. Падняты съязг гойдаецца на ветры, уби-
раючы ўздымныя гушчы працаўнікоў. І вось—аднаму здаецца,
што съязг нявысока падняты; другі хацеў-бы яго павярнуць
крыху ўлева; трэці думаў-бы нахіліць у бок, чацвертаму ма-
лое яго палотнішча; пятаму...

Гэткія думкі віў у Піліпавай галаве Лаўрэн Сявеня. Які ён цудны! Навошта столькі пачуцьця там, дзе трэба розум і паважнасць... Ласыне можна сваім пэнтам зьнішчыць насладзіцца вякамі... Трэба-ж астудзіцца і паглядзець, куды і што ляпей пакіраваць і як пакіроваць... Часта добра рабіць знанску, раптоўна, праводзіць слова гучным воклічам ці прыступкам нагі, але заўсёды...

Лаўрэн Сявеня пакідаў у Піліпа Дубейкі ўражанье прыемнага чалавека і адважнага таварыша. Ці прыгадзіцца ён да будзённае працы, упартасці і сыштэматычнае? Або ён плён бурлівых дзён і скончыць сябе, калі скончыцца паласа ўздымаў?

У кожным разе Піліп Дубейка адчуў адну недастачу, якая бракавала іх таварыскасці — гэта палкасць Лаўрэна Сявені. Вось і цяпер: ён з трэскам, з гоманам прайшоў вакзалам да цягніка, сеў і, як быццам-бы заняўважыў яго, Піліпа Дубейку. Гэткая рыса — апасылівая адзнака. Піліп Дубейка ўжо сустракаў падобных людзей, не ўдавалася з імі доўга ладзіць, ня йшла з імі праца...

Але... тыя людзі ўжо пры першым спатканні рабілі на яго дрэннае ўражанье, а Лаўрэн Сявеня — нельга сказаць. Яго эгоізм асабовага гатунку; ён карыстаецца ім ня выключна для свае выгады, для самаабароны... Па думках і разважаннях Піліпа Дубейкі Лаўрэн Сявеня меў эгоізм рэволюцыянэра, ваякі, каторы павінен быць уласцівы кожнаму комуністаму. Так, павінен быць уласцівы, але ня гэтак выпуклены, як у Лаўрэна Сявені...

Можа за гэтым у Піліпа Дубейкі зайграла свая гордасць, калі ён падумаў аб спатканні з Лаўрэнам Сявеняю.

Зьбіраючыся ў камандыроўку, Лаўрэн Сявеня думаў аб спатканні з Піліпам Дубейкам. Ён ня быў упэўнены, што праца ў вызваленых мясцох працягнецца доўга. За гэтым ён і не рабіў поўнае ліквідацыі свайго „гаспадарства“. Кватэру з двух пакояў Лаўрэн Сявеня запісаў на сябе і вывесіў адпаведны ордэр. Павятовы камітэт учуў доказы Лаўрэна Сявені і ня мог не згадзіцца з імі. Тым больш, што Лаўрэн Сявеня меў багатыя заслугі перад рэволюцыяй... Павятовы камітэт помніў, як умела і спрытна ён справіўся з паўстаннем белагвардзейскага генэрала Брушкова. Улічаў камітэт і тыя абавязкі, якія

ўзложаны былі на Лаўрэна Сявеню зъездам нацыянальных сэкцый. Чаму-ж не заставіць яму забясьпечанаю кватэру. Крызіс ад гэтага не пабольшыцца. А Лаўрэн Сявеня яшчэ магчыма прыгадзіцца камітэту. Апошні добра ведаў, з кім мае справу. Лаўрэн Сявеня быў у яго на воку і лічыўся ідэёвым таварышам. Лёгкая яго гарачнасьць ды чуласць прыпісаліся „пераходнаму часу“. У огуле гэта не зъмяншала важкасці Лаўрэна вага „я“... І аб кватэры не магло быць адмоўных пастаноў; камітэт дазволіў Лаўрэну Сявені ўпусціцца часова ў сваю кватэру любога яму чалавека... Лаўрэн Сявеня гэтак і зрабіў: даверыў кватэру земляку Дзям'яну Вочапку. Яму-ж даручыў ён ахоўваць і невялікія свае манаткі. На ўсякі выпадак...

Лаўрэн Сявеня разьбіраўся ў складанасці політычнае сітуацыі і ня быў спакоен за вызваленыя мясцовасці. Так-сама з агаворкаю верыў ён і ў пагоджанасці між сабою і Піліпам Дубейкаю. З першага спаткання гэты таварыш стаў вельмі да спадобы Лаўрэну Сявені. Ён углядзеў у Піліпа Дубейку рэдкую знаходку і пільна да яго прыглядаўся, уважліва пазнаваў яго людзкія якасці і таварыскае пачуццё... Многа чаго добра гэта з погляду Лаўрэня Сявені было ўжыўна Піліпу Дубейку. Разважнасьць, глыбокі розум, дабрата, таварыская гасціннасьць...

Але...

✓
Лаўрэну Сявені не спадабалася Піліпава занадта ўжо чулая асьцярожлівасць. Ён ня мог пагадзіцца з tym, каб рэволюцыянэр выпіхваў наповерх сваё разважанье. Пры гэтым у такі момант, калі падзеі ня прымалі падобнай якасці ад чалавека.

✓
Складаючы рэчы і думаючы аб Піліпе Дубейку, ён ня мог разагнаць шарага адценення ў сваіх думках аб ім. Прыпомніў пакорлівую постаць Піліпа Дубейкі ў халоднай кватэры, яго адмоўны погляд на ўзыняты на станцыі гоман... Ласьне ня съведчыла гэта аб недарэчнай падатлівасці з яго боку? Ці не казала Піліпава мяккасьць аб спадчыне інтэлігенцкай сантымэнтальнасці?

Толькі ў першы момант сутычкі з Піліпам Дубейкаю, Лаўрэн Сявеня падмеціў у ім сур'ёзны выгляд ваччу—адзнаку рашучасці. Но гэта і было пераважным момантам у яго

разам бліснуўшым палкім пачуцьці да Піліпа Дубейкі. Гэта, напэўна гэта, акрэсьліла іх першую таварыскаць. А далей...

Вось зойдзе Лаўрэн Сявеня ў камітэт нацыянальных сэкцый, напаткае там Піліпа Дубейка і нязнацьме, што з ім гутарыць. А трэба-ж абгаварыць цэлы плян, абмеркаваць усе яго дробязі, вылічыць час і абдумаць харектар працы. Вынікне цэлы шэраг пытаньняў, набяжыць процъма супярэчнасцяй і тады...

Вядома, у ваччу Лаўрэна Сявені Піліп Дубейка не настолькі ўжо ўмаляўся, каб з яго павінна было браць прыклад для тыповага неўгаворы. Не, яго асьцярожлівасць штучна павялічвалася Лаўрэнам Сявеняю... Можна баяцца, што на вывады больш усяго ўплыла яго гарачлівасць у час спаткненія з скарбнікам на вакзале... А кругляць думку і канчаткова на ёй спыняцца трэба тады, калі яна складаецца пры поўным спакою сэрца...

Гэту ісьціну Лаўрэн Сявеня стараўся прыняць, хоць яна і не адпавядала яго пачуцьцю. Наступная стрэча праверыць першыя вывады—тады прыдзеца даваць заключную думку. А пакуль...

Лаўрэн Сявеня ў лёгкай раздвойнасці поглядаў сеў на цягнік, каб ехаць на спатканье з Піліпам Дубейкаю...

Піліп Дубейка вышаў з камітэту сэкцый, куды заходзіў за праязнымі, і пакіраваў направа. На тратувары, кудэю ён меўся ісьці, гудзеў людзкі натоўп. Набліжалася чацвертая гадзіна і больш спрытныя служачыя съпяшаліся дадому. З мяшкамі за плячыма, з клункамі на руках, з саначкамі яны ўтваралі цікавы абрэз, дапамінаючы разьюшаны бег выгнанікаў ці дабравольнае перасяленъне. Чамусьці на гэты раз асабліва востра кінулася гэта Піліпу Дубейку ў вочы. Ён зацікавіўся, сышоў з тратувару і паглядзеў усьцяж вуліцы Леніна па адзін бок, а пасьля...

Па другі бок, толькі намерыўся кінуць поглядам, як у вачох вырасла постаць Лаўрэна Сявені. Прамігнуў і пацягнуў Піліпаву цікавасць. „Няўжо ён мяне прыкметіў?“—мігнула думка ў Піліпа Дубейкі. „А можа не“—усумніўся ён. Але тут-же рушыў наперад, не выпускаючы таварыша з сваіх вачэй.

А Лаўрэн Сявеня сапраўды ўгледзеў Піліпа Дубейку, і таксама не рашыў яго зачапіць. Тое, што Піліп Дубейка не пакіраваў да яго, а рушыў ісьці наперад, было прычынаю гэтаму.

І абое, амаль не на роўнай лініі, помеж, ішлі ўсьцяж вуліцы двума тратуварамі. Час-ад-часу касілі вачмі, каб не перагнаць адзін другога або не астасцца. На перагоне першага кварталу абое зацішылі хаду і быццам-бы намерыліся сыйціся. Але адначасна адварнуліся ў бакі і пашлі далей.

Піліпу Дубейку, як і Лаўрэну Сявені зусім ня трэба было столькі ісьці, пустыя магазыны ня вабілі ніводнага—усё-ж яны падаваліся наперад, туды, к пляцу Паўстаньня. Кожным кіравала выпадковае пачуцьцё незразумелае гордасці і адпіхала аднаго ад другога. За гэта адплачываліся ногі, на гэтым расло прадубяжджэнне, разьвіналася адчужанасть, але ніводзін ня мог зауважыць іх шкоднасці настолькі, каб перасіліць самога сябе. Піліп Дубейка памыкаўся хоць знакам, кіуком рукі ці іншым пазваць Лаўрэна Сявеню. Але раздумоўваў і баяўся, каб гэта не засталося ў паветры. Возьмем Ларэн Сявеня, палічыць за крыўду і пойдзе далей. Каб узяў ды падышоў да яго—тады...

Тады-б значыла, што Піліп Дубейка зламаў свой прынцып. Чаму прынцып—ён і сам губіўся вытлумачыць, але ужо даходзіла да гэтай сур'ёзнай штукі. З пункту гледжаньня Піліпа Дубейкі было няйначай так. А віною—Лаўрэн Сявеня. Хай-бы ён падышоў, калі ўгледзеў першым таварыша. А першым напэўна запрыкметціў ня ён Ларэн Сявеню, а той яго... Напэўна!.. Для Піліпа Дубейкі было так, а...

Лаўрэн Сявеня не згаджаўся з яго вывадамі і стаяў на супроцьлегным пункце погляду: яго наперад прымеціў Піліп Дубейка, але з гордасці не захацеў падыйсьці. Гэты манэўр таварыша Ларэн Сявеня спачатку лічыў асноўным момантам у акрэсленіі свайго пачуцьця да Піліпа Дубейкі. Ларэн Сявеню абражала, што на яго глядзяць з узвышша; ён ня лічыў сябе вартым гэтага і ішоў на козыр...

Хоць разам з гэтым Ларэн Сявені ня прыходзіла ў голаў зрабіць абражаючых для Піліпа Дубейкі вывадаў. Уперціся ілбом у эгоізм і пастанавіць за абавязак, каб першым яго зачапіў Піліп Дубейка, Ларэн Сявеня не хацеў і ня меў

жаднага намеру... Больш таго, Лаўрэн Сявеня мог-бы сам забраць ініцыятыву, каб гэта ён ведаў, што яна ня кончыцца ўпустую. А то...

Яму здавалася, што Піліп Дубейка перайшоў усякую мяжу, і глядзіць на яго вачыма ворага. Нават здавалася Лаўрэну Сявені—ён наогул шмат радзей на яго пазірае. Можа зусім не таму, што чакае першага звароту да сябе з яго, Лаўрэна Сявені, боку, а—што яму трэба зараз сюдэю ісьці.

Думаючы гэта, Лаўрэн Сявеня зачасціў азірацца па другі бок вуліцы і неадхільна сачыць за таварышам. І чым больш ды часцей азіраўся на Піліпа Дубейку, tym каразьлівей рабілася нядбайнасць да яго з боку таварыша.

Тады сталі закрадацца зусім іншыя думкі і іншыя пачуцьці... Нават карцела самому павярнуць назад і гэтым даць повад да пярэрвы ўсякага знаёмства...

Але гэта азначала-б ня прости гонар, а яўную недалікатнасць... „Перад tym, як што зрабіць, паперш трэба ўзважыць, ці варта гэта рабіць“,—успомніў дачасна Лаўрэн Сявеня.

І, прымха,—як-бы што яму падсказала,—ён перамяніў думку ў адносінах да таварыша.

„Піліп Дубейка не здаецца, цвёрда стаіць на сваім, ці-ж гэта дрэнная якасць? Чаму лічыць гэта за ўпартасць, а не за тую-ж непадатлівасць, якою ён сам хваліўся перад Піліпам Дубейкаю?“

Так, так...

Каб яны не падблізіліся да пляцу, праз які ніводнаму не выпадала дый ня трэ' было йсьці, Лаўрэн Сявеня бяздумна накіраваў-бы першым да Піліпа Дубейкі. Але гэтаму рашэнню Лаўрэна Сявені паперашкодзіў пляц. І адзін і другі ні то міжвольна, ні то па супаўшаму жаданню сышлі з тратуараў і павярнулі на спатканье. На адгоне каля пяці крохаў або ў адзін час разъялі гадзіну маўчаўшыя губы і радасна перагукнуліся:

— Піліп...

— Лаўрэн...

— Ты куды?

— А куды ты?

Павіталіся з пачуцьцём, якое бывае пры раптоўнай, зьнянацкай стрэчы, паціснулі ад шчырасьці адзін другому руці, усыміхнуліся добраю ўхмылкаю. Ад добрага настрою не хадзелі кратасьць ніводнага пытаньня, якое-б гэты настрой магло папсаваць. І ціха, побач, хвілін дзесяць прайшлі сярэдзінаю вуліцы назад. Пасля сышлі на тратувар, ужо апусьцеўшы ад гушчы служачых, і ўшчалі гутарку.

— А ты, аднак, настойны... я ня думаў гэтага,—сказаў Лайрэн Сявеня.

— Нямаведама ў каго гэта пачуцьцё пераважвае...—не згадзіўся Піліп Дубейка.

— Я ня ўпікаю, а задаволены, калі хочаш ведаць...

— Задаволены?..

— Не съмлюся... Сыпярша было ніякавата а пасля перамяніў думкі...

— Так што не заўсёды можна разьлічаць на падатлівасць?..

— Гэта добра... Я паважаю чалавека, які мае павагу да сябе... Наша становішча гэтага патрабуе... Рэволюцыянэр, партыец...

— А то-ж я ня ведаю?—перабіў таварыша Піліп Дубейка.—Толькі не заўсёды і ўсюды гэта патрэбна. Ня можна глядзець мінаю ільва на рахманую авечку...

— Не забавіш, брат, песняю шчыгла галоднага ката, таксама...

— Не гарні ў бок драпежных тэм... Тут справа...

— Пачакай...—Лайрэн Сявеня тузву Піліпа Дубейку за руку,—а вось табе прыклад. Я ехаў сюды і бачыў: у вагон лезе чырвонаармеец, ужо ступіў на першую сходку і хапіўся рукамі за парэнchy; а два здаравенных мужланы стаяць на пляцоўцы і кричаць: занята, занята... злазы!.. Калі чырвонаармеец іх крыку не паслухаў, яны тут-жа размахнуліся і адначасна апусьцілі на яго замерзлыя руці пару важкіх кулакоў. Чырвонаармеец кулём паляцеў са сходкі... А цягнік крануў пад вясёлы съмех абарматаў...

— Патвоему, скажам, трэба было лезьці чырвонаармейцу з штыком напагатове? Я сам за гэта, але...

— Але—пахне драпежніцтвам?..

— Кіньма, не згаворымся...

Абое змаўчалі, каб праз некалькі часу пачаць гутарку на іншую тэму...

На гэты раз тэма была аб працы ў вызваленых мясцох. Як і што да яе падыйсьці, з якога канца пачаць... Адцягненасць, што дыктувалася няведаньнем абставін і ўмоў, улівала многа лішніх думак і гадак.

Гэта займала іх два дні пасля спаткання, і займала зараз, у цягніку, па дарозе да месца назначэння.

І Піліп Дубейка, і Лаўрэн Сявеня з далёкага адгону разглядалі ўсе рэчы ў одсьвеце вакольваючых зьяў. Тоё, што аставалася ў іх ад мінулага да ваеннага знаёмства з краем, мала выясняла сучаснасць. Абое жылі ў розных умовах, абое мелі іншы падыход да соцыяльнага разьвіцця грэмадзкасці. Тут-жэ сышліся на адных ідэях, на адной тактыцы, і ехалі роўнымі чынамі з роўнымі заданьнямі. І той і другі верылі ў адзін ідэал, і той і другі імкнуліся да адзінае мэты, але...

Малое і зусім нязначнае нешта заблыталася ў роўнасці іх імкненіяў і хвалівала, шурпаціла гладкую паверхню іх думак.

Ужо канчаўся другі тыдзень ад іх знаёмства. Шэраг выпадкаў выспрабоўваў сталасць і моц іх поглядаў.

Аставаліся аднакія вынікі. У хлопцаў былі разыходжаныні. Лаўрэн Сявеня два дні да ад'езду, як камар над балотам, гудзеў над вухам таварыша аб непарушнасці сваіх мэтодаў у падыходзе да рэчаў і зьяў. Ён угаварваў Піліпа *Дубейку* кінуць дзявочую сарамлівасць, адкасніцца ад інтэлігенцкае асцярожлівасці і стаць промэтэем, што здымае агонь з неба. Там, куды яны прыедуць, павінна ўзяць самыя адказныя назначэнні і стаць у асяродку краёвых падзей... Яны ня съмеюць адхіляць тых заданьняў, якімі надзяляе рэволюцыя съмелых ваяк...

Піліп Дубейка аднімаў яго руку, што цягнулася к небу, і студзіў яго пачуцьці, каторыя сягалі да твару Гарыбалльдзі. У яго разуменіні не ўкладаліся гарачыя мары побач з халод-

наю рэчаіснасьцю. Ён разумеў, як ідзе разьвіцьцё рэволюцыі і якія вымаганыні яно ставіць для свае рэгуляцыі. І адгэтуль першым падаваў знак да спынкі размоў, якім ня было канца з боку Лаўрэна Сявені...

— Слухай, Лаўрэн,—казаў Піліп Дубейка таварышу, мінаючы чарговую станцыю,—ты, як той цягнік—разыдзецца і няма спыну... пакуль машыністы не паверне ручкі...

Лаўрэн Сявеня не аставаўся ў даўгу і плаціў таварышу сваёю монэтаю і па свайму курсу. Ён тым упарцей не хацеў падавацца там, дзе гэта было найбольш патрэбна. І калі безнадзейным выглядала поўная перамога, то стараўся не астацца бяз усякае. Але нізашта ня мог ён пагадзіцца на тым, каб зламаць свой погляд, далёка ня вольны ад уплыву пачуцьця.

У даным выпадку Лаўрэн Сявеня ня кінуў гутаркі, пакуль ня ўзяў ад Піліпа Дубейкі слова, што ён будзе гутарыць з губэрскім камітэтам ад імя абодвух.

Абяцанка таварыша даверыць Лаўрэну Сявені свой лёс—была для яго тою ўдзехаю, якая ня толькі праходзіць халадком па разгарачанай постасці, а і часта выклікае чыннасць, прад якою нельга ня схінуцца...

— Мы, значыцца, едзем у сёму армію, у трэцюю дывізію?—ставіў апошніе пытаныне Лаўрэн Сявеня.

Сакратар губокому ціхім голасам пацвердзіў.

— Так, у сёму армію, у трэцюю дывізію...

Лаўрэн Сявеня забраў ад сакратара камандыроўку і ўзяў пад казырок. Тоё самае прарабіў і Піліп Дубейка. Пасьля абое вышлі з яго габінэту.

— Ну, як табе падабаюцца вынікі ад нашае гутаркі?—з гостраю цікавасцю запытаў Лаўрэн Сявеня ў таварыша.

— Вынікі? Звычайныя,—холадна адказаў Піліп Дубейка, і да таго засмуціў Лаўрэна Сявеню, што той ажно жахнуўся.

— Чаму?..

— Таварышы маюць шаблённы падыход там, дзе трэба асабова разьбірацца...

— Ты нездаволены назначэннем?

— Я?—Нічога падобнага... Я лічу, што мне хопіць работы ўсюды, калі я толькі шчыра працаўцаўму...

Лаўрэн Сявеня колькі часу памаўчаў, раздумоўваючы, ці варта гадзіцца з камітэтам, пасля сказаў:

— А мы сумем перакомбінаваць... Там будзе відаць...

Але гэта ня было сказана па адресу; Піліп Дубейка паматаў галавою і зауважыў:

— Таварыш Лаўрэн, ці-ж рэволюцыя можа гадзіцца з капрызамі асобнага чалавека... Ты думаеш мяне крыўдзіць наша назначэнне? Ніколькі... я сказаў паміж іншым... Жыцьцё заблытана ў мільёны вузялкоў і кожны павінен развязвацца іншым спосабам. Наша знаёмства паказала, што цяжка знайсьці двом асобам адзіны крытэрый...

— Што датыча нас, то эмоцыя гэтага яшчэ не даказала... Аднак, скажы мне, я бачу, што табе камісарства непадабаецца? Калі хочаш—вернемся і перарашиш... Думаеш, сакратар адмовіцца?..

— Кінь... Мне ні каліва ня йдзе аб сабе...

Яны яшчэ доўгі час гутарылі на гэту тэму, адчуваючы ў сваёй гутарцы якуюсьці адчужанасць. Але ў скутку гутарка не прывяла да адмоўнага.

Скончыўшы яе, абое згодна накіравалі сваю ўвагу на далейшае, на ту ю працу, што вось-вось да іх набліжалася. Абставіны месца, настрой арміі, людзі, з якімі ў першую чаргу давядзецца мець справу, і, галоўнае, забясьпека ў ахове граніцы,—гэты зынізак пытаннія заняў іх думкі. У абгаворы іх і Лаўрэн Сявеня, і Піліп Дубейка стараліся згладжаць рубы і знаходзіць пункты сутычкі. Набліжэнне жывое чыннасці вымагала ад іх цвёрдае, сталае падрыхтаванасці.

І яны спакойна ад'ехалі к месцу.

У халодным вагоне, які быў другое клясы, а зараз прадстаўляў сабою нівыразны выгляд разбуранае каморкі, таварышы абменьваліся першымі вынікамі працы.

Адзеўшыся ў кажушкі, абое ціснуліся ад холаду і пазахалі. Разложеная на каленях у Лаўрэна Сявені мапа спаўзла на падлогу. Ніводнаму не хацелася сагнунца, каб падняць і праверыць нядаўныя выкладкі. Кожны быў упэўнены ў іх адпаведнасці.

— А ў мяне трэба многае што перастроіць...—выказаў Піліп Дубейка.

— Вось дзе павінна быць цвёрдасць...—падкрэсліў Лаурэн Сявеня.

Выказаўшы гэта, таварышы зрабілі перапынак і крыху падумалі.

— Ня гэтак важна заваяваць, як цяжка ўтрымаць заваяванае...—пачаў першым Лаурэн Сявеня.

— Тут адвага адигрывае ня першую ролю...—уставіў Піліп Дубейка.

— Так... Але заўтра мы мусім браць адвагаю... І толькі пахіліца на развагу, як згінем, не агледзеўшыся... Польскія шайкі рыхтуюцца...

— Адвага патрабуе спакойнае развагі... А рэволюцыі абедзьве гэтыя якасці—вярнейшая ахвяра...

— Я думаю, што ў кожны адказны момант мы зможем зъліць сваё „я“ ў адно цэлае...

— Тым больш, што тут няроўныя тратувары вуліцы, дзе можна йсьці вярсту і ня сыйсьціся... Так... Слухай!..

Іх гутарку перабіў зык трубы.

Таварышы настаражыліся...

— Ці ня трывогу падаюць?—запытаў Піліп Дубейка.

— Так, трывогу,—падмацаваў Лаурэн Сявеня.

Абое машынальна падняліся з лаўкі і прылажылі правыя рукі да рамнёў на паясе.

Рамні зарыпелі, раздаючыся ад напору, зъяднанага ў абоіх, у абоіх роўна кіучага пачуцьця ваяк, гатовых жыцьцём заплаціць за рэволюцыю...


І тут-ж а цвёрдымі ўпэўненымі крокамі рушылі таварышы к выйсцю з вагону.

Лаурэн Сявеня побач Піліпа Дубейкі.

Піліп Дубейка побач Лаурэна Сявені...

За вагонам пачынаўся новы этап у іх знаёмстве.

СВАЕ БЛІНЦЫ



I

— Паглядзеце вось, таварыш Платовіч,—паказваючы на пусты будынак з пашарпанаю страхою, з выламанымі дзьвярмі й пабітymі вокнамі, казаў Вінцусь Шавель:—Э гэтага будынку можна зрабіць вялікую рэч... Давайце пройдам у сярэдзіну...

— Нічога, нічога, пачакайце хвілінку,—адказваўся Платовіч, разъзіраючы на будынак, на мясцовасць вакола яго і раз-ад-разу кідаючы озіркі на чыгунку здалёк, на доўгую дугу прыніклых хатак мястэчка.

Чаго і што яго зацягнуў сюды Вінцусь Шавель, ён ня браў сабе ў глузд. Прычапіўся, прылез, і Платовіч мусіў пайсьці. Навошта крыўдзіць таварыша? Такі-та ж ён так моцна спадзіваўся на яго ўвагу, як на ўвагу адказнага працаўніка. Ці-ж трэба даваць повад думаць і заключаць, што ў адказных таварышоў столькі гонару, ажно яны й гутарыць ня хочуць з нізавымі работнікамі... Дзеля гэтага Платовіч кінуў пільную працу па абсьледванню актыўнасці сябраў сельрады і пайшоў з Вінцусём Шавелем. Думаў, калі той казаў, што сапраўды Вінцусь Шавель песьціць паважны проект, сур'ёзны... А выходзіць... Правінцыя, абмяжованасць ці проста ўшолап якісь апанаваў хлопца.

Платовіч паглядзеў Вінцусю Шавелю ў твар, акінуў вачмі ўсю яго постаць і заключыў: „Э выгляду-ж, сур'ёзны чалавек... Глыбокі зірк вачэй, як быццам-бы разумная мова... А ўшалопаў сабе з гэтым мліном”...

— Чаму ты думаеш, што гэта патрэбная рэч?—запытаў ён Вінцуся Шавеля:—Гэта-ж зносак, руіна, і покуль капейку карысці дастанеш—сотню рублёў страты мецьмеш. Або махаўцы ня могуць абыйсьціся бяз гэтага? Станцыю электрычную паставіць ці каменны мост праз Іклу перакінуць—то зразумела... А млін вунь-жа стаіць і круціцца...

Платовіч яхідна ўсьміхнуўся і дастаў з кішэні цыгарку.
Запаліў, рызыкоўна сплюнуў і азірнуўся на мястечка.

Вінцусь Шавель спрытна забег з другога боку і шчыра пачаў яго ўгаварваць:

— Вы даруйце мне, таварыш Платовіч, але я з вамі ня згодны: вы ўсё мераеце на свой капыл, на вакружны... Мне здаецца, што вы мыліцесь... Нам трэба паціху, з меншага пачынаць... Можа вам невядома наша становішча, а мы— дык штодня з ім стыкаемся.. Селянін патрабуе таннага памолу... Гэта асноўнае. Ён некалі плаціў за памол з пуда жыта пяць капеек, а зараз, вось гэтаму нэпману,— Вінцусь Шавель паказаў пальцам улева, дзе высіўся двухпавярховы будынак мліну Хайма Крокеса,— шэсць фунтаў збожжа... Хлеб—бліжэйшая справа... Наш мужык практык, ды...

— Кінь філёзофію... Практык! Або-ж я ня ведаю... Дзякую богу, гадоў трох ў сельрадах працаваў... Нашаму селяніну, што не зрабі—ён перш не здаволіцца, а пасля будзе дзякаваць. Выбрукуй вуліцу, папраў мост, палажы тратувары...

— Пабудуй млін,— дадаў Вінцусь Шавель...

— Да ўлажы соцень пяць рублёў, а праз дзень і стане...

— Вы ня верыце майму слову, маёй шчырасці... Калі ўжо гэтак казаць, то давайце падыдам з іншага боку... Так... Вы рахуецце пяцьсот рублёў... а калі пакінуць бяз руху, на расхоп, дык колькі трацім—тысячу рублёў... На гэта не глядзіцё... Вось...— Вінцусь Шавель хутка падбег да ледва прытуленых к шулу варот і, хапіўшыся за адну іх фортку, так мерзкануў, што яна мігам апынулася на зямлі.

— Папрашу зазірнуць у сярэдзіну і выясняць, што тутака маецца і што яшчэ трэба дадаць, каб млін пайшоў... Калі ласка, таварыш Платовіч, тутака ня доўга, раз-раз...

Платовічу нельга было адмовіцца: Вінцусь Шавель захапіў яго сваім манэўрам зьнянацку—трэба было паслухаць ён паважна зайшоў у сярэдзіну будынку. Бруд, непарарадак і сотні дзюрак у съязнох ды даху будынку павеялі жахам. Аднак, Платовіч мог праканацца сваімі вачыма, што ў будынку валялася шмат млінарскага начынья. Асыпаны на корг пылам ды қаstryцаю стаяў між вялізных драўляных кол яшчэ не бязгодны рухавік; на сваіх мясцох у чынным парадку тырчэлі пытлі, грамадзіўся непарушны пастаў з двух

каменяў. Пры съязне стаяла яшчэ некалькі не гатовых жорнаў. На зямлі валяліся дошкі, драбіны, кліны, жалеза, сіты.

Вінцусь Шавель, як утрапёны, насіўся па будынку, натырхаючыся на рэчы, і гукаў да Платовіча:

— А гэта што! А вось гэта! А вуньдзека! А тамака... Усё дабро, усе дастаткі людзкія... Грэх, каб гінулі так, сорам... Мы багаты на вялікія замахі, на пляны, на гутаркі ды абга-воры іх, а тутака вось... Сотня-другая рублёў—і млін, пане мой, як лялька...

Платовіч вышаў на двор і пазваў Вінцуся Шавеля:

— Давай, пойдам. Досыць...

Вінцусь Шавель вышаў з будынку, пагаспадарску, акуратна прыставіў тое-ж падоб'е дзьвярэй, палажыў пад хісткую форту камень і падышоў да Платовіча.

— Ну, ваши заключэнні?.. Ага... яшчэ на адну хвілінку, каб даць вам поўнае ўражанье... Зойдзем з таго боку... Там...

— Ды я ўжо ясна выяўляю сабе.

Вінцусь Шавель як быццам ня чуў, што выказаў Платовіч і, хапіўши яго за рукаў, рушыў з месца.

— Я думаю, што гэты лёкомотыў пацягне і пілку і сукнавалку... Думаецце ня збытак цярпімо, калі сялянства на пілоўку дошкі траціць гэтулькі гроши... Ня мае дзе сукна вываліць... Ды рабочыя рукі... Нябось, наткнуліся ўжо на бесправаўных за гэты час... Бачылі, што ў нас робіцца, а прыстаканіць хоць-бы аднаго чалавека—няма дзе... Глядзіце... І для лесапілкі ўсё гатова... Мы вокруг абслужым, калі справу добра паставіць...

Платовіч слухаў Вінцуся Шавеля моўчкі. Калі-ж той кінуў тлумачыць, адчуваючы безнадзейнасць пераканаць яго, праказаў да Вінцуся Шавеля.

— Добра. Пастановім на ячэйцы. Я скажу сакратару.

Вінцусь Шавель нічога не адказаў.

II

На пасяджэнні ячэйкі пытанье аб мліне стаяла апошнім. Вінцусь Шавель, калі галасавалі парадак павесткі, паспрабаваў перанясьці сваё пытанье другім па чарзе; але яго пропозыцыю адхілілі. Сакратар ячэйкі колка ўсміхнуўся, калі Вінцусь

Шавель выказаў нездаваленне галасаваньнем: ён лічыў недарэчным з боку Вінцуся Шавеля выпукляць перад адказным працаўніком з акругі гэткае малое нікчэмнае пытанье. Ён нават укорліва кінуў Вінцусь Шавелю сказ: „Ну, чаму ты заўсёды, дзе трэба, а дзе ня трэба, са сваім мліном“. Але Вінцусь Шавель не патураў на гэта. Ён улічаў абставіны і карыстаўся выпадкам, каб яшчэ раз, перад поўным, пашыраным, нават урачыстым сходам, выказаць сваю думку, давясці яе да прыэнданья і пасъля—да ажыццяўленья. З-за гэтага даўгіх трох гадзін, якія пайшли на абгавор папярэдніх пытаньняў, Вінцусь Шавель зьбіраў слова і факты к перадстаячаму выступленню. Багаты, выпуклы даклад Платовіча аб міжнародным становішчы, выбары ў саветы—абміналі яго ўвагу, не кранаючы пачуцьця. Плян Дауэса, рэпарацыі, вайна ў Мароко, здарэньні ў Кітai, імёны, шэраг імён! Штрэзэман, Чэмбэрлен, Мусоліні, Чжан-Цзо-Лін, як іскры фэйервэрку, мятусіліся ў Вінцусёвым прадстаўленні ў адным клубку з лёкомобілем, з шэсцяцярнямі, пытлямі, журнамі. Падзеі, якімі шаламаніў прагных слухачоў Платовіч, былі блядымі, далёкімі і заблутанымі для Вінцуся Шавеля. Яны губілі ў яго ваччу ўвесь сэнс бяз сувязі з яго плянамі.

Вінцуся Шавеля дзівіла адно, чаму Платовіч гэтак горача кажа сваю прамову аб цэльм зьнізку рознастайных падзей, а аб тым, што яму цікавей усяго, нічога ня хоча казаць. І яму было завідна: чаму ён, Вінцусь Шавель, ня можа так складна і гладка казаць? Была-б ужыўна яму гэта якасьць, то, выгарала-б справа. Ён сабраў усе свае здольнасці і накіраваў іх у адзін бок: падгатовіць дасканалае выступленне—даць бой. Раз-ад-разу бліскала надзея, што, бадай, сумее гэта зрабіць.

Але, калі зусім раптоўна для Вінцуся Шавеля паднялося пытанье аб мліне, ён мог знайсціся толькі на простиля, шэрыя сказы, якімі атакаваў надоечы Платовіча.

— Мы любім казаць аб далёкім і забываєм блізкае... Я колькі разоў набіваўся ячэйцы з сваімі плянамі, а яны съмяюцца: бліндоў захацеў... Так, патрэбна, каб былі блінцы, каб муку на іх малоў свой млін, каб за мліва плацілі ня шэсць фунтаў, а трох... Ад мліна мы...

— Убачай, на хвілінку!—перабіў Вінцуся Шавеля сакратар.

Усе паглядзелі на яго; некаторыя ўкорліва засьмяяліся.
Вінцусь Шавель спыніўся на поўслове.
— Я прашу қазаць больш конкретней,—падаў сакратар.
Вінцусь Шавель пачырванеў і адказаў:
— Я не адцягаюся за галоўнага зъместу пытаньня... Я
трымаюся рэгламанту і кажу...

Ён хвілінку памаўчаў, як быццам-бы шукаючы слоў,
з якіх қазаць далей. Пасьля напаткаў належны сказ і загутарыў:

— Можа што й не да ладу сказаў... тады ўбачайце—я не
аратар вялікі, я кажу... Мне здаецца адно... Кожны павінен
дасканала ведаць, павінен настойна дбаць аб тэй справе, на
якую ён пастаўлены. Калі ўручаная справа патрабуе таго ці
іншага вырашэння, то ці павінен яе кіраўнік маўчаць? Гэта
значыла-б, што кіраўнік не адпавядае свайму назначэнню...
Я, вось, быў у чырвонай арміі—камандаваў узводам і, не хва-
люся, усё ішло чын-чынам...

Сакратар пазваніў і съследам прыказаў:

— Таварыш Шавель, бліжэй да справы; вам засталося
пяць хвілін.

Вінцусь Шавель паправіўся на месцы.

— Я, фактычна, асноўнае сказаў ужо... Я хачу дадаць
адно: сёнешніе пасяджэніе павінна рашыць: так ці гэтак; па-
трэбен махаўцам савецкі млін ці не? Прашу галасаваць...

На гэтым ён скончыў і настарожана пачаў чакаць, на чым
усё спыніцца. А вось выйдзе па-ягонаму! Але настрой сходу
не казаў за гэта. І Вінцусь Шавель сабраў усю сваю ўвагу на
постаці і настроі Платовіча.

Бязумоўна, ад яго ўсё залежыць. Толькі кіёне сакратару
ячэйкі...

— Я лічу, што канчатковае рашэніе па гэтаму пытаньню
вынесе бюро ячэйкі...—запрапанаваў сакратар:—Хто за гэта?

У Вінцусёвым ваччу мільганула дзесятак паднятых рук,
было ясна, ён ня выйграў справы і на гэты раз.

„Што сабе таварышы думаюць!“ злосна выказаў ён сам
сабе, забываючы партыйную этыку, колектывную думку і та-
варыскую пачуцьцё.

З боку яго таварыш пацешыў:

— Вырашым, справа не гарыць...

Але Вінцусь Шавель ня прыняў яго слоў за ўцеху, а выкарыстаў, як повад да лаянкі.

— Мы заўсёды на гэтым выїжджаєм... А таго ня ўлічаем, што час ідзе, дабро гіне, я гуляю, як дурань,—лезу кожнаму ў вочы... а справа адкладаецца.

Сусед, не чакаючы ад Вінцуся Шавеля гэткага адказу, павярнуўся і пашоў разам з іншымі да выйсьця.

У памяшканьні стаяў гоман, съмех.

Тое, што толькі-толькі займала агульную ўвагу, дзесьці зьнікла, адышло на задні плян.

Да Вінцуся Шавеля не даходзіла ніводнага зыку, які-б датыркаўся млінарнага пытаньня.

Каля стала прэзыдыуму спрачаліся аб падзеях нядайніх дзён у вёсцы Кумаўка. Сакратар ячэйкі голасна даводзіў, чаму здарэнныні прынялі іншы зварот, чымсь яны ўгадвалі. Старшина сельсавету гэткім самым тонам адмячаў неправідловасць тактыкі ячэйкі. Платовіч уважліва слухаў, запісваючы некаторыя асабістасці паведамленьняў у вузенькі блёк-ноцік.

Вінцусь Шавель мо' хвілін з пяць слухаў, ня зыходзячы з месца і не зважаючы на тое, што будынак апусьціў. Але як ні цікавы былі спрэчкі, думка аб праваленым пытаньні перабівала іх. Тады ён падняўся, падышоў да стала і праказаў да Платовіча:

— Дазвольце прыехаць да вас уокруг...

— Чаго?

— Я хачу з вамі пагутарыць...

— Не забараняю, але я яшчэ заўтра буду тут цэлы дзень.

III

Роўна праз тыдзень Вінцусь Шавель паехаў у вакругу. Усю дарогу, на якую аддавалася да шасці гадзін часу, ён меркаваў, як і што выкарыстаць сваю паездку. Цэлы шэраг плянаў прайшоў у яго галаве. І за які ён браўся, здавалася— дарэмны, няжыццёвы. Рэчаіснасць выразна казала не ў яго карысць.

Калі паўставала думка зайсьці да прадсядзяцеля акругвыканкому, то рабілася проста страшна. Наведаньне Платовіча абыцала малыя вынікі. Наогул, вакружныя пляны працы

душылі сваёю вялікасцю і адказнасцю дробныя думкі Вінцуся Шавеля. Хвілінамі яму рабілася ніякавата вясьці іх у вакругу. Найпэўнейшае, што іх чакала—Вінцусь Шавель ясна гэта выяўляў сабе—іэнou тая-ж іронія, што і з боку Платоўчы. Але вярнуцца з дарогі бяз нічога было большай бяссенсіцай. Сумленыне не дало-б ні на момант спакою: як-то так магло стацца, каб учора яшчэ цьвёрдае прадуманае рашэныне сёньня стала нечым непатрэбным. Гэта было-б для Вінцуся Шавеля роўна самапрызнанью ў сваёй несамастойнасці. Болей таго, усё-б яго рэномэ пайшло на няма нічога... Пераацэнка ўсіх каштоўнасцяй!..

Вінцусь Шавель, ступіўшы на тэрыторыю вакружнага цэнтра, перабраў яшчэ раз думкамі практичнасць, вартасць і значэныне сваіх плянаў і рашыў, што ён ня мыліцца. Наадварот, ім апанаваў эгоізм не заўзятага дурасы, а грамадзкага працаўніка, і Вінцусь Шавель з непаваротнаю рашучасцю начіраваў зразу ў акругвыканком. „Кожны выпаўняе тое, што ён здацен выпаўніць“, пераказаў ён свой прынцып і з ім, як з ліхтаром уначы, прайшоў дарогу ад вакзалу да акругвыканкому і ўвайшоў у яго памяшканье.

У акругвыканкоме вышла так, што ніхто яго ня спыніў ад выходу да самых дзьвярэй прадсядацеля.

Вінцусь Шавель прамінуў накалькі каморак і съмела стукнуў у дзьверы, на якіх вісела шыльдачка „Прадсядацель Акругвыканкому“.

— Вайдзеце!—даняслося з-за дзьвярэй.

Вінцусь Шавель увайшоў у габінэт прадсядацеля і ўжо ад дзьвярэй пачаў сваю гутарку:

— Я да вас, убачайце, таварыш прадсядацель... з невялікаю справай...

— Кажэце, кажэце...

Але не пасьпей Вінцусь Шавель зрабіць уступ да свае просьбы, як прадсядацель яго спыніў махам рукі.

— Вам ужо гэта вядома?

— Таварыш дарагі,—пачаў прадсядацель:—ласьне можна гэта, як вы, ставіць пытанье? Перад намі цэлы шэраг выпадкаў у сто разоў большае значнасці, і то мы ня можам іх зараз паасобку разьбіраць... Вось цэлы тыдзень мы ўсім выканкомам абгаварваем справу гаспадарчага будаўніцтва акругі і то...

— Мая просьба вашага пляну не парушыць,—перабіў
Вінцусь Шавель...

Прадсядацель крыху падвысіў голас.

— Кожны, хто прыходзіць да мяне з тым ці іншым пытальнем, стараецца пераканаць вось гэткімі-ж доказамі!.. А вынікі нікога ня цікавяць... Пасудзеце самі, таварыш дарагі, што можа выйсьці ўрэшце, калі мы сваю працу вясьцімем урыўкамі, хапунцом... Вам адно, сваё важна, а панашаму...

Вінцусь Шавель ізноў ня стрымаўся.

— Мая справа вымагае двух-трох слоў, і я прашу вас, таварыш прадсядацель, аднесціся да яе з павагаю...

— Я да ўсяго адношуся з павагаю... Але... нельга мяніцца на дробязь... Кожны гукае з свае званіцы...

Званок тэлефону перабіў прадсядацеля.

Ён нэрвова хапіўся за трубку і суха адказаў:

— Хто пытае? Спакою не даюць,—вылайўся.

Пасьля настаражыўся і пачаў гутарку:

— Так, акругвыканком... Каго трэба?.. Сакратара?.. Прадсядацеля?.. Я... Што трэба?.. Ага!.. Даруйце-э, таварыш Ласка дальбог, не пазнаў... Бюджэт? Наконт Залускае лесапілкі?.. І Котліцкае гуты?.. Няладна, кажаш?.. Ч-чорт яго вазьмі... Ізноў на два вечары... Добра... Зараз, вось, вось...

Прадсядацель павесіў трубку і падняўся з месца.

— А што раён кажа на гэта?—запытаў ён Вінцуся Шавеля, складаючы паперы ў портфэль.

— Я не хадзіў яшчэ ў раён...

— Вось бачыце... — нездаволена вырачыўся прадсядацель.—Да канца ня дойдзеце—і ў акругвыканком... Вам яшчэ дысцыпліну патрэбна вывучыць...

Ён пасьпешна адзюваў паліто і стараўся не глядзець на Вінцуся Шавеля...

— Думка раёну мне даўно вядома...

— Як?

— Я меў ужо гутарку з таварышам Платовічам.

— І што?—ужо на хаду пытаў прадсядацель.

— Таксама заняты іншымі плянамі... Хто-ж будзе дробязью займацца? Вы нам даручылі вядомую справу—дайце-ж магчымасць яе вырашыць. У нашым складаным гаспадарстве

як у машыне, кожная шрубка мае сваё месца і сваё значэнье...
Часта дужа паважнае значэнье... можа, нават, большае...

Яны вышлі з габінэту прадсядацеля.

— Я ўсё гэта ведаю, таварыш дарагі... Але ў вас адны
Махаўцы, а ў мяне цэлая вакруга... Да ўбачэнья...

Прадсядацель узяў пад казырок і зьнік з ваччу Вінцуся
Шавеля.

Вінцусь Шавель прайшоў у канцылярыю і прысеў на
крэсьле каля вакна.

Перад ім віднеўся шырокі дзядзінец, абмяжованы з усіх
бакоў старою паветкаю. Пад дзюрпатаю страхою паветкі ля-
жалі горы ламачча, калісьці прадстаўляўшага з сябе добрыя
брывкі, мэблю, машыны. За дзядзінцам, улева, паднімаліся
сьцены муру, ужо асыпаныя ў розных мясцох, з абуранымі
дзіркамі замест вакон. Над гэтымі съценамі высіліся два вя-
лікія каміны ці то фабрыкі, ці заводу. За паветкаю, управа,
быў сад, на дрэвах якога бялелі кругі ад парэзаных галін...
Гэта панорама надала Вінцусю Шавелю розных думак. „Са-
прауды, ці-ж можа хоць-бы прадсядацель акругвыканкуму адар-
ваць увагу ад агульна-вакружных заданьняў і заняцца справаю
аб Махаўскім мліне... Спадчына окупацыі, грамадзянскае вай-
ны—абяскровілі краіну... Дзе ні паглядзі—патрабуецца аднаў-
леныне, рапарацыя, будаўніцтва... Можа-б і ня варта было мне
ехаць сюды... дурыць галаву і траціць час“...

Вінцусь Шавель паддаўся мінорнаму настрою і спакой-
ліва, безнадзейна пашоў з акругвыканкуму. Ужо ў ім муля-
лася рашэнье кінуць усё і йсьці праста на вакзал, як пры
выходзе з дэзвярэй яго напаткаў Платовіч!

— Таварыш Шавель?

— А, таварыш Платовіч!

— За блінцамі прыехаў?—пажартаваў апошні з Вінцуся
Шавеля.

— Я хацеў зайсьці да вас, можна?

— Прадсядацель паслаў?

На твары Платовіча йграла рэзвая ўхмылка.

— Я скажу, як прыду. Можна?

Платовіч зрабіў сур'ённую міну і праказаў да Вінцуся
Шавеля:

— Няўжо ты яшчэ не пакінуў свае думкі аб мліне?

Гэтых слоў было досыць, каб у Вінцуся Шавеля ўнутры ізноў усё перавярнулася ўверх дном. Яго ўкалола крыўдлівасыць, чаму такі да яго так адносяцца? Няужо ён настолькі нічога няварты, што ня ўмее нават разабрацца ў гэткай рэчы, як справа з мліном? Ці можа, сапраўды, гэта справа настолькі нікчэмная і непатрэбная, што аб ёй не павінна быць і гутаркі... Але тады для Вінцуся Шавеля была-б неразгаданай уся сыстэма гаспадарчае машыны. Ён не знайшоў-бы жаднага тлумачэння на тое, для чаго і навошта энэргія гэткіх людзей, як ён... Тады-б...

— Так, я сваю справу хачу давесыці да канца... Пакуль яшчэ мне ніхто не даказаў, што гэта справа непатрэбная, а мая думка і мае клопаты аб ёй—марныя... Я дамагаюся, каб вы мне гэта даказалі...

Гэта было сказана артыстычна, ёмка. Сам Вінцусь Шавель не растлумачыў-бы, як гэта ў яго вышла так. Можна было заключыць адно—Вінцусём Шавелем кіравала цвёрдае рашэнне паставіць сваю справу на адпаведнае ёй месца. Вось чаму Платовіч ня мог адказацца ад спатканья.

— Я з табою гэту справу абмазгую... Толькі праз некалькі часу. У мяне цяпер столькі работы, што, паверыш...

Яго перабіў раптам наляцеўшы на іх таварыш, які хапіў Платовіча за руку і адцягнуў ад Вінцуся Шавеля.

— Праз тыдзень я буду ў вас,—пачуў ён з калідору куды пайшоў Платовіч з незнаёмым Вінцусю Шавелю таварышам.

IV

Праз дзіве гадзіны пасьля гутаркі з Платовічам Вінцусь Шавель ужо ехаў цягніком да гасподы. Скутак, які ён вёз з сабою, зьбіў яго з глузду. Ім апанавала бясцікаўнасьць да ўсяго: не хацелася паглыбляцца ў думкі і чапаць наступнага. Ён сядзеў каля вакна і ўкорлівым поглядам разывітваўся з негасціннай вакругай. Але, надзіва, не знаходзілася выразнае злосыці ні на прадсядацеля акругвыканкуму, ні на Платовіча. Прычына гэтага ляжала па-за імі, дзесьці глыбей, куды ў гэты момант яму не хацелася заглядаць. Яна давядзе Вінцусю Шавелю аб сабе, можа скора, можа крыху пачакаўшы... Не павінна-ж таго быць, каб Платовіч склусіў, што наведае Махаўцы.

А тады—адзін-на-адзін ён, Вінцусь Шавель, паспрачаецца за свае намеры. Але да гэтага яму прыдзеца спаткацца з некаторымі няпрыемнасцямі. Сакратар ячэйкі...

— А, таварыш Шавель!—пачуў ён з боку і азірнуўся, ня скончыўшы думкі.

На праходзе, гледзячы яму ў вочы, стаяў чырвонаармеец Пракоп Асіна ў форме камандзіра ўзводу, з якім Вінцусь Шавель служыў у адным палку.

— Ты-ж чаго тутака?—запытаў ён чырвонаармейца.

— Еду на пабыўку, на месяц выпрасіўся...

— А ласьне твой дом у гэтых краёх?

— Так, вось на другой станцыі злажу.

— Землякі!

— Як бачыш...

Пракоп Асіна прайшоў да Вінцуся Шавеля і прысёў помеж з ім.

— А ты што парабляеш?—запытаў ён Вінцуся Шавеля.

Той матнуў рукою.

— Чаго недаволішся?

— Цяжкая праца, браце мой.

— Якая?

— Гаспадарчая... Я пакуль бяз месца, заняўся млінарскаю справаю... і вось нашуся з ёю больш месца, а скуткаў жадных... Гэтак людзі заняты, што выслушаць ня маюць часу... Вакола столькі недастач ажно рады няма спыніцца на кожнай паасобку...

— У чым-жа рэч, я не разумею?—перапытаў Пракоп Асіна.

— А, бач, я хачу адбудаваць млін у сваім мястэчку; будынак ёсьць, ёсьць розных прыладаў досыць, а вось пусціць—не хапае якіх-колечы двухста—пяцісот рублёў... Шукаю іх увесь час...

На Пракопавым твары вызначалася зьдзіўленыне, з якім ён паглядзеў Вінцусю Шавелю ў вочы.

— Ты дзівішся, што я заняўся гэткімі дробнымі справамі?

— Так, дзіўлюся...

— Я пазнаў па табе... Дык вось, браток,—трэба... Трэба і гэта... На вялікія справы ёсьць адпаведныя людзі, а на малыя—таксама. Але не павінна быць, каб малыя справы аста-

ліся нявырашанымі... У жыцьцёвай машыне кожная шрубка мае сваё месца; звіхтавалася, не папраў—уся машына ня пойдзе... Цябе дзівіць, што якраз мне выпалі дробныя справы—гэта реч іншая... Пакуль я за большым не ганюся...

Пракоп Асіна зълёгку ўхмыляўся, але Вінцусь Шавель ці не зважаў на гэта, ці даваў выгляд, што не зважае.

— З мяне і іншыя дзівяцца, але я рашыў млін адбудаўца; пасля можна будзе перайсьці да іншае працы, а пакуль—мне цяжка глядзець, калі да мліну ўсё гатова, а сяляне павінны плаціць нэпману па шэсць-сем фунтаў з пуду...

Съмех таварыша заставіў Вінцуся Шавеля азірнуцца.

— Съмяешся?

— Ня тое, каб съмяяўся, але, мне здаецца, лепей было-бы табе камандаваць узводам... К гэтаму часу ты быў-бы ўжо ротным... Пахвалюся, што мяне прыставілі да павышэння... А млін?—Блінцоў захацелася?..

Апошні свой сказ Пракоп Асіна правёў голасным съмехам і, пэўна, рагатаў-бы далей на ўсё купэ, але прабегшы вагонам кондуктар перабіў яго сваім воклічам:

— Хто ў Паленнае?

Ён разывітаўся з Вінцусём Шавелем і пабег з купэ. За ім пагнаўся незразумелы погляд Вінцуся.

Быццам усе згаварыліся. Няўжо яму аднаму гэта трэба? Ці, наогул, ён сам сябе абманвае, калі хоча ўверыцца, што яго справа патрэбная і карысная. А мо' таму ён за яе хапіўся, што іншае ня здолее рабіць?

Вінцусь Шавель прыпомніў слова Платовіча аб мосьце праз Іклу, аб бруку вуліц і параўнаў гэта з мліном. Нічога дзіўнага—ён упэўнены, што першае й другое яго таксама не застрашила-б—справіўся-б. Але, па яго думках, пакуль здавальняе мост стары, а тратувары могуць да-часу замяніць брук... Бязумоўна, прыдзецца зрабіць і гэта, толькі ў чаргу. Тут павіннасць грамадзкая ды ня зусім трудная: навазіць каменьняў і пяску. А млін...

Вінцусь Шавель успомніў гутарку з сялянамі, іх папрок Савецкай уладзе, чаму апошняя нічога не рашае наконт мліну... Трэба прыслухоўвацца да іх голасу—то голас зямлі... Млін... ён давядзе сваю думку да ажыццяўлення...

Палоска променю адцягнула яго ўвагу. Вінцусь Шавель паглядзеў у вакно. Цягнік спыняўся на Паленнай. З вагонаў выходзілі пасажыры, чалавек дваццаць лікам. Ён правёў поглядам некалькі да самага выйсьця ў дзвіверы вакзалу і хацеў адварнуцца ў іншы бок, як раптам перад самым вакном вырас Пракоп Асіна. Ён развязітальна памахаў рукою і нешта праказаў. Вінцусь Шавель ня ўчуў і перапытаў. Той выгукнуў ва ўесь голас:

— Не забудзь пазваць на блінцы!

Гэта зычэла, як жарт, на які Вінцусь Шавель ужо многа раз адказваў.

Цяпер было досьць дадатнага кіўка галавою.

V

Вінцусь Шавель стаяў пры сваёй хаце і пазіраў перамenna то на млін Хайма Крокеса, то на будынак будучага савецкага мліну, які ён павінен адбудаваць. Першы гудзеў, пускаючы дым з вузкага бляшанага коміну, другі маўчаў, тулячыся між двух высокіх ясеняў. Вуліцаю сяляне вязьлі збожжа на мліва і азіраліся на Вінцуся Шавеля; іх погляды здаваліся яму ўкорам і намёкам на тое, што пара пускаць савецкі млін, годзе адгаворвацца аднымі абыянкамі. Гутарка паміж сялянамі тлумачылася Вінцусём Шавелем, як нараканьні на яго бязьдзейнасць. Усё гэта прыкрыла яму, выклікала ў яго няпрыемнае пачуцьцё. Няхай-бы цуг сялян накіроўваў ужо да савецкага мліну: мо‘-б адмеціў хто яго стараньні і падзякаваў сельсавет за дбаныне аб сялянах. Дык не! Хайм Крокес стаіць на ганку і цешыцца, як плывуць у яго засекі фунты, пуды і асыміны мужыцкага збожжа. Пацірае нэпман рукі ды ціха пасьмейваецца з яго, Вінцуся Шавеля, няўдач...

Каб-жа то адносілася да яго асабіста! А то хітры і пра-кураты Крокес мае ў воку сельскую ўладу і праз Шавеля цэліць у сельсавет. Не, гэта нядобрая штука. Яго, Вінцуся Шавеля, дарэмна ня хочуць паслухаць ды пасабіць яму. Тут проста недагляд, нядбайства, непашана. Відаць!

Вінцусь Шавель рушыў з месца і пайшоў да сельсавету.

Яму зарупела яшчэ раз дапомніць аб сабе і сваёй думцы сакратару ячэйкі і старшыні сельсавету. Ня будзе лішнім. Але, падышоўшы да дзвіварэй будынку, ён перадумаў і накі-

раваў да мліну. Чаму і што зрабілася ў яго гэткая перапля-
ноўка, Вінцусь Шавель не разъбіраўся. Праўдзівей таму, што
зайграла ў ім пачуцьцё эгоізму, а мажліва і затым, каб яшчэ
раз пераканацца, што млін варта рапарараваць. Прынамсі ён
сабе не выяўляў ні першага, ні другога, калі раптам сустрэў
Хаіма Крокеса. Млінар ябедна паглядзеў Вінцусю Шавелю
у твар і прыпыніўся. Гэта Вінцусь Шавель прыняў за вызаў,
узлаваўся і хацеў вярнуцца назад. Пасля адышоў ад злосці
і падблізіўся да Хаіма Крокеса.

— Ты, слухай, да мліну, таварыш Шавель? — запытаў
млінар.

— Так, пайду пагляджу.

— Слухай, а як справа з адбудоваю яго?

— Будую... Праз тры дні наяджае мэханік і млін... —
схлусіў Вінцусь Шавель.

— Нават праз тры дні?..

Ня спыняючыся, яны паціху пайшлі ўсьцяж вуліцы.

Хаім Крокес абярнуўся назад і пахіліўся да Вінцуся
Шавеля.

— Таварыш Шавель, кінь ты з гэтым мліном... Наво-
шта, слухай, табе гэтая вазганіна з ім. Таварыш Шавель, ці
мястечка ня мае пільнейшае патрэбы... Слухай... Ты проста
на зло мне робіш... Бярыся, слухай, за іншае, а мяне ня губі-ы.
Таварыш Вінцусь, ці-ж сяляне занедаволены? Маўчаць... Хо-
чаш — я куплю гэты злом, і таквеле таго...

Вінцусь Шавель маўчаў, ледва стрымліваючы злосць.
Ад слоў млінара нясло адначасна надсьмяяньнем, зъдзекам
і падгаворам. Да чаго вырасла нэпманская нагласць! Не, ня
ўлічыў ён поўнасцю ні абставін, ні Вінцусёвае натуры.

— А ты думаеш, я з мліном ня спраўлюся? — запытаў
Вінцусь Шавель, калі яны падыходзілі да будынку мліна.

— Ня тое, таварыш Шавель... Вам млін... Слухай, абодва
будуць стаяць... Колькі таго мліва ў людзей... Каб ты, тава-
рыш, бачыў, што мне застаецца... Трымаюся-ж таму, слухай,
што незашта іншае ўзяцца-а... Ты думаеш, таварыш Шавель,
што гэта лёгкая рэч... Патэнты, ураўніцельны, арэнда... Аколькі
датацыі, глядзі-ы...

Вінцусь Шавель пакінуў Хаіма Крокеса і абег вакола
мліна. Хтосьці адкінуў дзъверы, і ў сярэдзіну глядзела сонца.

Вачам прадставілася няпрыглядная мешаніна награмоджаных адна на другую рэчаў. Напэуна, нехта гаспадарыў і па частцы съцягаў да сябе тыя ці іншыя прылады. Вінцусь Шавель падумаў аб Хаіму Крокесу і паглядзеў у яго бок.

Хаім Крокес падыходзіў да яго і здалёк казаў:

— Рэзьбіраюць, слухай!.. Расцягнуць па кавалачку... людзі, таварыш Шавель, як... Навошта, слухай, казаць... Сельсавет добра робіць, што не ўкладае грошай у гэту справу... Тут тысячи патрэбны... Дарма ты кажаш...

Вінцусь Шавель усьміхнуўся...

— Патвоему... А памоему... людзі ня бачаць простае выгады... Паглядзі,—ён паказаў у млін:—столькі дабра! Гэта-ж гроши, якім трэба маленькая падмога, як яны заварушацца... Я ведаю, што табе гэта справа нявыгадная... Ды ці-ж можна лічыцца грамадзе з тваім інтерэсамі?.. Ці можа грамада пакладацца...

Хаім Крокес змаўчаў і меў ахвоту адыйсьці ад Вінцуся Шавеля. Ён крывіўся, пераступаў з нагі на нагу і хітра жмурыў левае вока. Відаць было, што млінару нешта рупіла скаваць, але ён не знаходзіў адпаведнага моманту ў настроі Вінцуся Шавеля. Як ён паглядзіць на гэта? Аднак, млінар не съцярпеў і выказаў:

— Слухай, таварыш Шавель... я быў заўчора ў вакруге і мне таварыш Платовіч сказаў, што гэтага мліна будаваць ня будуць... Што можа яго і прададуць...

Настаражыўшыся, Вінцусь Шавель слухаў Хаіма Крокеса.

— Ну?

— І я думаю, што будзе, слухай, лепей, калі ты згодзішся са мною: ідзі да мяне мельнікам, а гэтыя астаткі няхай будуць на падмацунак майго мліну... Вось і таварыш Платовіч схіляецца да гэтага... Ён, слухай, і радзіў мне пагутаць з табою...

Настрой, які абуяў Вінцуся Шавеля пасьля пачутага, не казаў у карысць нэпмана. Гэта зразу млінар падмеціў і папярэдзіў Вінцуся Шавеля:

— Як хочаш, слухай...

Вінцусь Шавель нічога не адказаў, завярнуўся і пайшоў ад Хаіма Крокеса. Нават забыўся прыставіць упаўшыя вароты і азірнуцца на млін. Яго абуяла крыўда—не на Хаіма Крокеса,

а на таварышоў, з якімі ён гутарыў аб мліне і якія не хаделі і ня хочуць яго зразумець. Гутарка з млінаром ясьней яснага засьведчыла яму правовасць яго думак і карыснасць яго пляну. Ня было-б гэтага—не клапаціўся-б так гэты нэпман. Да чаго яму было ездзіць у вокруг і лазіць там па ўстано-вах?.. Але дэіва з таварышам Платовічам—няўжо той так-такій сказаў яму—падгавары Шавеля перайсьці за мельніка ў яго млін... Не павінна таго быць... Ён гэта праверыць, выведае, ня зараз, дык спусьціўши дзён колькі... Ён паедзе ў вакругу і там...

Вінцусь Шавель падыходзіў да сельсавету і ўспомніў абяцанку таварыша Платовіча быць у іх. Згодна тэрміну, ён павінен днямі наведаць у мястэчка. Але Вінцуся Шавеля брала сумненіне, ці выйдзе што-кольвечы з яго новых гутарак з Платовічам. Добра было-б наведаць аб адным,—ці сапраўды што-кольвечы казаў ён Хайму Крокесу, ці той хлусіць. Ня вышла-б таемнага памаўлення між імі. Як адказнаму таварышу, Вінцусь Шавель давяраў Платовічу, ну, баяўся, каб хітры пралага млінар не падлез да яго з гэтага боку, на які Платовіч не зьвяртаў увагі.

Не мяшала-б пагутарыць з прадсядацелем сельсавету аб яго размовах з Хаймам Крокесам.

З гэтым намерам Вінцусь Шавель падышоў да ўваходу ў сельсавет, як яго раптам аклікнулі. Ён азірнуўся і ўгледзеў перад сабою сакратара акругвыканкому Банэдыся Віхляя.

— Я ад цябе, панімаеш ты... Дзе ты блытаешся?..

— Вы былі ў мяне ў дсму?..

— Дык экстранае дзела, панімаеш ты...

Вінцусь Шавель настаражыўся.

— У нас адбылася пастанова, панімаеш ты...

Яны ўвайшлі ў сельсавет і занялі месца каля пустога стала сакратара.

— Якая?—паддаючыся прыемным адчуваньням, запытаў Вінцусь Шавель.

— Аб тваёй справе, панімаеш ты... Учора днём. І, панімаеш ты, ваш нэпман пасобіў... Зайшоў да Платовіча і просьць у арэнду млін... Даказвае, што адбudoўваць самім выгады няма, што лепей здаць у арэнду, што... Тады, панімаеш ты, Платовіч гэта пытанье на павестку пасяджэння і... паста-

наўляюць: млін адбудаваць... На першы пачын вызначыць трыста рублёў... Ускласці працу, панімаеш ты, на Вінцуся Шавеля, выклікаўшы яго для наданьня дырэктыў...

Віхляй узолос пераказваў Вінцусю Шавелю нечаканае яму рашэнне акругвыканкуму. А той пазіраў на сакратара з лёгкім недаверрам і ня ведаў, як яно так раптам усё перакруцілася...

— Вы энарок прыехалі па мяне? — запытаў Вінцусь Шавель.

— Амаль што так, панімаеш ты... Тут, вядома, і іншыя справы ёсьць, але, галоўным чынам, прыехаў наконт мліну... панімаеш ты...

Прадсядацель сельсавету паціху ўсміхаўся...

— Пахне блінцамі, кажаш? — жартаваў.

— Папахвае, панімаеш ты...

Але Вінцусь Шавель ня слухаў гэтага: яго думкі ўжо круціліся ў акрузе, а руплівасць штурхала хутчэй съпяшыць дамоў і зьбірацца на цягнік.

— Вы едзеце сёньнека? — пытаў ён Банэдыся Віхляя.

— Сёньня, патрэбна сёньня, панімаеш ты... — спакойліва адказваў той.

— Дык едам разам?

— Разам?.. Можна разам...

VI

Яны спаткаліся на станцыі перад адыходам цягніка. Вінцусь Шавель не адставаў ад сакратара і або палезлі ў адзін вагон. Усёліся побач, пры вакне, і Віхляй не пасыпеў адумашца, як Вінцусь Шавель разьняў гутарку. Яму не цярпелася, каб ня выказаць сваіх думак сакратару; тым болей, што зараз ён быў пераконаны ў іх непарушнасці, падмацованую, нарэшце, пастановаю акругвыканкуму. Выказам сваіх думак Вінцусь Шавель хацеў падкрэсліць начальству адну ісціну — гэта мець увагу да кожнага, хто не бракуе малою справаю, дробным інтэрасам, абы яны накірованы былі для грамадзкае карысці.

— Паглядзеце, вось, — крануў ён сакратара: — прыватны млін працуе, а грамадзкі — маўчиць. Ласьне гэта прыемная рэч? Ня лепш было-б, каб круціліся абодва, а імі кіраваў сельсавет?

Дык не ўгаварыць нікога, ня ўверыць... Кожны пацьвільваецца... Думаеце, мне гэта трэба?.. Во, бачыце...

Цягнік рушыў і выехаў з будынкаў станцыі. Як на длоні, ляжалі Макаўцы перад іх узрокамі. Дыміла труба Кро-кесавага млыну.

— Вунь, вунь, бачыце,—паказваў Вінцусь Шавель:—мелецца ў два кашы: уласніку і млынару. Кожны пуд збожжа дае нэпману шэсць-сем фунтаў... Ці-ж гэта лад? А ўжо-б даўно большасць сялян ад яго адышла... Дык упіраюцца як адзін—усе...

— А ты да каго звяртаўся?

— Не пералічыць... Ад прадсядацеля сельсавету да прадсядацеля акругвыканкуму.

— І ніхто нічога?

— Бліндоў захацеў—вось іх адказ... Гэта дзела?.. Вось, бачыце, чуць ня выпаўзла з рук... Балела сэрца—ня выказаць... Я ўжо думаў, грэшным дзелам, пачаць з іншага боку... А цяпер, нарэшце, дайшлі... дзякуючы Хайму...

Шчырасць і заўзятасць, што нясло імі з гутаркі Вінцуся Шавеля, захапілі Банэдыся Віхляя. Той занядбаў усё слухаў захопленага спрашу таварыша. Ужо ён ні каліва не сумляваўся, што Вінцусь Шавель выяўляе сабою асаблівы тып чалавека, досыць сур'ёзнага й талкавітага. Маленькая справа, за якую ён учапіўся рукамі й нагамі і аб якой хадзілі жарты ды паговоркі, выглядала ў яго ваччу спрашу неадкладнаю, значаю спрашу. Чаму-ж, сапраўды, не паслухаць было Вінцуся Шавеля зразу?

Банэдысю Віхляю ён прадстаўляўся разумным, дападкім гаспадаром. Мець у вёсцы гэткага працаўніка было, па яго думках, знаходкаю. За гэтым сакратар даў сабе абязанку пасобіць Вінцусю Шавелю на колькі будзе мажлівым з яго боку.

— Я рад, панімаеш ты, што адбылася гэткая пастанова... Будаўніцтва не павінна абліжоўвацца адным местам... Яно, панімаеш ты, мусіць класіці найшырэйшыя падваліны...

— Так-так,—таварыш Віхляй,—перабіў сакратара Вінцусь Шавель, вельмі палішчаны начальнічым сказам.

— Ото-ж і тое... Людзі думаюць, што каштоўнасць складаецца з вялікіх парываньняў... з грандыёзных плянаў ды

намераў, а звычайная, дробная праца—гэта нічога... А мне думaeцца, што зусім ня так... Каб думаць аб большым, трэба мець меншае... Ня прауда мо'? Або ўсім і дадзена здольнасць на вялікія справы? Памойму, тады-б было зусім бясыцікаўна, бо ня было-б меры, ня было-б розніцы... Мільёны асуджаны на малое, на няпрыкметнае—ці-ж у іх адбіраць іх здольнасць; або гэту здольнасць зневажаць?.. Э дробнага складаецца буйнае...

— Ты прауду кажаш, панімаеш ты...

Вінцусь Шавель яшчэ болей навастрыўся да выкладання сваіх думак, гледзячы Банэдысю Віхляю ў вочы.

— Бачыце, таварыш... Млін—драбніца; ёсьць адзін—і хопіць... Здавалася-б і так, а, падумаўши, зусім іначай. А чаму-ж бы перабіць у мяне ахвоту наладзіць другі млін? Папершае—гэта будзе млін дзяржаўны, свой, а падругое—ён таней будзе малоць... Патрэцяе—яшчэ пакажа людзям на шырызну ў размаху творчасці Савецкае ўлады... Дух яе праняў усе мясьцінкі паветра, а чыннасць павінна захапіць усе куточки зямлі... Ня прауда мо'?.. Вось, глядзецце,—ён паказаў у вакно вагону:—людзі перакладаюць шпалы... Гамузам. Камандуе імі тэхнік... А я не скажу, каб праца таго чалавека, які перасоўвае шпалу, была нічога ня вартаю пароўнальна з працаю тэхніка...

— Ты прауду кажаш... панімаеш ты...

— А вы ня схлусілі мне, што ў акругвыканкоме ёсьць пастанова аб мліне? Мне здаецца, што гэта...

— Кінь, таварыш Шавель... Мы пад'яжджаєм ужо да гораду... Я ня прывык насыміхацца...

— Я ня думаю гэтага, таварыш сакратар, але мяне так разуверылі, так адахвоцілі ад спадзей, што я...

Яго перабіў знаёмы голас, падаўши прывітанье.

І Вінцусь Шавель, і Банэдысъ Віхляй азірнуліся і ўбачылі перад сабою маладога чырвонага камандзіра—то быў Пракоп Асіна.

— Хто ён?—запытаў сакратар на вуха ў Вінцуся.

— Мой знаёмы,—адказаў Шавель і абярнуўся да Пракопа:

— Ты з пабыўкі?

— Не яшчэ; у вакруговы камісарыят выклікалі нечага...

Еду за гэтым...

І, крыху памаўчаўшы, ён дадаў:

— А ты ўсё за блінцамі ганяешся?—і ўголас засьмяяўся.

Што мог адказаць Вінцусь Шавель пры цяперашнім сваім настроі? Ен перш хацеў адгаварыцца простым жартам, а пасля хваціўся, што гэтага рабіць ня варта; і з сур'ёзнасцю чалавека, які ня мыляецца ў сваіх думках, цвёрда адказаў:

— Так, хутка пазаву на блінцы.

— Значыць, справа на калёсах?

— Кр-уц-іц-ц-а...

— Маладзец, аднак, дастукаўся...

— Пасъля будзе ведама...

Банэдысь маўчаў, гледзячы ў вочы камандзіру, які хітра ўсъміхаўся. Напэўна падобны съмяшок прабягаў не адным тварам! І яму было зразумела, чаму Вінцусь Шавель з недаверрам едзе ў акругу. Гэта тым болей падахвочвала Віхляя хутчэй апынуцца разам з Шавелем перад Платовічам і атрымаць з яго рук пастанову аб мліне і дырэктывы наконт яго адбудовы. Калі хвілін з дзесяць назад ён думаў не пайсьці на службу, то зараз рашыў зъявіцца ў акругвыканком абавязкова. Ён быў ахоплены шчырым жаданнем пасобіць Вінцусю Шавелю, калі стрэнуцца якія-кольвечы цяжкасці.

Пакепная гутарка камандзіра зусім не спадабалася сакратару, і калі той адышоў ад іх, ён так выказаўся аб ёй Вінцусю Шавелю:

— Што гэта за разумнік такі?

— Мой таварыш, разам служылі,—адказаў Вінцусь Шавель.

— Съмлецца з цябе?

— Каб толькі ён адзін! Усе, як ён... Іх дзівіць мая заўзятасць у гэткай, паіхняму, дробнай справе...

— Цяпер мне зразумела, панімаеш ты...

Кондуктар, патрабуючы білеты, перабіў іх гутарку. У вагоне зашавяліся, зарухалі. Набліжалася станцыя—вакружны горад.

— Вы зойдзце ў акругвыканком?—запытаў Вінцусь Шавель Банэдыся Віхляя.

— Абавязкова! Пойдам разам...

Абое глядзелі ў вакно, за якім слоўся нелапы гарадок, з некалькімі высокімі комінамі.

VII

У акругвыканкоме Банэдысь Віхляй правёў Вінцуся Шавеля да дэвярэй габінэту намесыніка старшыні і сказаў:

— Стукай. Трэба буду я—заві...

Вінцусь Шавель пастукаў і пачуў дазвол увайсьці. Платовіч кінуў на яго поглядам і тут-же съязміў у чым справа.

— Сядай, таварыш. Я скончу гутарку з загадчыкам культаддзелу, а пасля пагутарым з табою.

— Можа я перашкаджаю?

— Нічога.

Гутарка Платовіча з чалавекам, якога Вінцусь Шавель у яго застаў, цягнулася нядоўга. Платовіч падганяў яго і, каб не зацягнуць часу, папрасіў некалькі пытанньня развязаць другім разам. Гэта намякнула Вінцусю Шавелю на добры гумор у Платовіча, і ён пачуў сябе яшчэ больш увераным у дадатны канец...

Калі ад Платовіча вышаў наведывач і яны засталіся ўдваіх, адзін-на-адзін, Вінцусь Шавель першым узьняў гутарку.

— Вы мяне выклікалі ў акругу, таварыш?

Той ласкова ўхмыльнуўся і адказаў:

— Табе таварыш Віхляй перадаў аб нашым рашэньні?

— Я вельмі ўзрадваўся, таварыш Платовіч...

— Так... як бачыш, мы паслухалі цябе, а зараз чакаем добрых скуткаў. Блінцы павінны быць смачнымі для ўсіх...

Як ня сур'ёзны быў Вінцусь Шавель, аднак ня стрымаўся і зарагатаў.

— Пастараюся аздобіць, хоць рошчына падыходзіла за- надта доўга...

— Затое падышла, як належыць...

Вінцусь Шавель прысеў напрочіу Платовіча і неадхільна на яго глядзеў.

— Пастанавілі, брат, даць ходу мліну і прадпісалі сельсавету, каб вылучыў цябе гэту справу ўладваць... Адпускаем на першую рату трыста рублёў...

— Малавата, таварыш Платовіч...

— Лепш, як нічога... Фінансы ўгінаюцца... Бюджэт не дазваляе болей... Затое даём дапамогу вось чым: давыбарам тых рэчаў, якіх ня хопіць, у Долінскім мліне, а таксама адпускаем пяць хвой...

— Але, таварыш Платовіч, я маю на воку ня толькі
млін, а і лесапілку, і...

— Чакай, чакай, чакай! — замахаў рукою Платовіч: — спраўся
наперад з адным, а пасьля пяройдзеш да другога... А то, бывае,
што ў муку насыплецца пілавін і... першы блін выйдзе камяком...

Ён засьмяяўся.

— Так, — паправіўся Платовіч: — гэта між іншым... А цябе
трэба прывітаць: чаго дамагаўся — таго і дамогся...

— Вы думаецце для сябе, таварыш Платовіч? Дарэмна —
для справы... Паверце, для справы... Для сябе — адно: уцеха,
што хоць малое, нязначнае, а сумеў зрабіць... Но нельга ж
толькі гутарыць ды плянаваць, а павінна рабіць. Савецкая
ўлада, памоему, — гэта жывая творчасць, нясьціханая чыннасць...

✓ | Ад малога да вялікага і ад вялікага да малога яна ўсё-усенъкае
павінна перабудаваць, падстроіць... І дух будаўніцтва мусіць
прасякнуць усё насельніцтва нашае рэспублікі, бо нічога няма
харашага, калі яно нярухомае, няжывое...

— Бадай што ты праўду кажаш... Ну, рухай-жа далей...
Прыеду на блінцы — пачастуюш?..

— Абавязкова.

Вінцусь Шавель падняўся і працягнуў руку Платовічу.
Той прыўстаў і раззвітаўся.

— Паведамляй, як ісціме праца.

— Не забывайце аб чарговых ратах, таварыш Плато-
віч... — дабрадушна напомніў Вінцусь Шавель і накіраваў да
дзьвярэй. Але раптам адварнуўся і праказаў да Платовіча:

— Выбачайце... Папрашу ў вас запіскі на гроши і рас-
параджэння на выдачу мандату...

Платовіч, уважлівы да Вінцуся Шавеля, тут-же прысеў
і выпаўніў яго просьбу.

— Зьвярніся да таварыша Віхляя, той табе зробіць...
Бывай...

Вінцусь Шавель нізенька склоніўся і вышаў з габінету. За
дзьвярима яго пільнаваў сакратар, Банэдысь Віхляй.

— Дагаварыўся, а? — запытаў ён Вінцуся Шавеля.

— Амаль што поўнасцю... Цяпер вось да вас...

Ён падаў сакратару дзіве маленькіх паперачкі, кожная
з трывалімі Платовічавы рэзолюцыі, і папрасіў:

— Дапамажэце... калі ласка.

Банэдысь Віхляй забраў ад Вінцуся Шавеля абедзьве за-
піскі і хутка выбег з пакою. Вінцусь Шавель астаўся адзін,
бадзёры і ўвераны ў сябе і ў сваю справу, якая так трудна
давалася і якая, дзякуючы гэтай труднасці, захапляла ўсю
яго істоту.

„Ад малога дойдам да вялікага. Нельга пабудаваць вя-
лікага, дзе не пабудована малога“, мільганула перад ім ісьціна,
у якую ён верыў, як у цудоўную сілу.

VIII

Платовіча абудзіў гудок паравоза. Ён паглядзеў у вакно
вагону: цягнік набліжаўся к мястэчку Махаўцам. Невялікі гаёк,
шырокое гала выгану вакола яго павеялі знаёмым і блізкім.
Платовіч хутка саскочыў з верхняе лаўкі, працёр хустачкаю
вочы, прыадзееў жукетку і нарыйтаваўся к выйсьцю. Цягнік
усыцішаў хаду, уваходзячы ў будынкі станцыі. На пэроне
стаяла шмат людзей. Усе яны вышлі на станцыю з мэтаю на-
паткаць знаёмага, ня думаючы, ці мог гэтакі сюдэю і сёньня
ехаць, ці не. Некаторыя зьняцерпу зазіралі ў вокны вагону.

Калі пасажыры сталі выходзіць, на іх глядзела дзесяткі
вачэй. Эдараліся зусім нечаканыя, выпадковыя стрэчы. Пла-
товіч міжвольна заглядзеўся на сцэну спатканья маладое,
лужа мілавіднае дзяўчыны са сваім бацькам—чыноўнікам
у форме. Дзякуючы гэтаму, ён зусім не зауважыў, як да яго
падбег хтосьці з публікі і тузвуў за рукаў, аклінуўшы:

— Таварыш Платовіч!

Платовіч азірнуўся якраз пры ўваходзе ў дзвіверы стан-
цыі і сустрэў знаёмы твар. Але на яго націснулі заднія паса-
жыры і памяшалі яму ўспомніць, хто гэта за чалавек яго ча-
піў. Ён ня думаў, каб у Махаўцах ня было знаёмых яму лю-
дзей, але хто з іх затрымаўся да гэтага часу, Платовічу ня
прыходзіла ў голаў. Загэтым вокліч яго зацікавіў: ён прайшоў
на станцыю і спыніўся чакаць, ці не пазаве яго аклікаўшы
яшчэ раз. Так і было: праз хвілін пяць да Платовіча падбег
Вінцусь Шавель і праказаў:

- Вы мяне ня помніце?
- Цябе?—і Платовіч паглядзеў на Вінцуся Шавеля.
- Троха помню... Здаецца... разам млін будавалі?!

— Так, вы пасобілі мне, таварыш Платовіч... Каб ня ваша пастанова год таму назад, дык і зараз млін стаяў-бы бяз руху і раскрадаўся-б людзьмі... А вы... вы пусьцілі млін, і цяпер...

Яны адышлі ад дэзвярэй.

— Значыць, блінцы пякуцца?—пажартаваў Платовіч...

— А вы бачыце, вунь, як комін курыць? А чуецце, як таращыць лесапілка, ажно па ўсіх Махаўцах рэха йдзе? Задумайтесь!

Вінцусь Шавель казаў гэта, а ўся істота яго дрыжэла натхненіем і асалодаю.

— Чую... Эдалёк угледзеў комін і падумаў, ці не Шавелеў гэта млін разышоўся... Ажно й так...

— Так, так... Уласна кажучы—то й не Шавелеў, але я... я ўлажыў у яго шмат старанняў, шмат клопату.

Платовіч рупесціліва паглядаў на выйсьце; Вінцусь Шавель трymаў яго за руку і супакойваў:

— Пасьпееце... я вас правяду, таварыш Платовіч... Я хачу вам падкрэсці адно: можа гэта справа й малая, але яна неабходная... Яна абавязковая справа... Паглядзеде—год мінуў, а мястэчка не пазнаць. Было ціхім, а зараз гудзе-э... Чуецце?.. Я, пахваліцца, з мліна вырасціў цэлы комбінат... Троха энэргіі, а троха шанцу і глядзеде—фабрика. Працуе дванаццаць чалавек... Крокэса пабіў і той на ладан сапе... Мялю і лепш і таней... Пілую—да дваццаці хвой у дзень... Вальцую сукно, крупы раблю...

— Эдо-орава!..—пахваліў Платовіч...

— Для вас, таварыш Платовіч, можа й мала, а для нас—бадай што й здорава... Вось,—ён паказаў на траіх сялян:— сукно майго вырабу... У торбе хлеб майго памолу...

Вінцусь Шавель на хвіліну занатаваўся. Паслья з яшчэ большаю ласкавасцю ў голасе загутарыў да Платовіча:

— А я вас прашу, таварыш Платовіч, зайдзеде ў млін; я вам пакажу нашы дасягненіні... Вы надоўга да нас?

— Дзён на два.

— Скажэце, бок, адкуль хаця?.. Я й забыў, цьфу... зарыптараваўся з мліном... І па якой справе?

Платовіч далей ня ўтрымаўся на месцы і рушыў к выйсьцу...

— Я з цэнтру... Па справе, якая не падлягае агала-шэнню...—выказаў ён на хаду.

Гэта Вінцуся Шавеля, відаць, ня задзівіла, бо ён тут-жа йэноў перайшоў да свае справы.

— Пахвалюся, таварыш Платовіч,—мне за маю працу райвыканком вынес падзяку. Во, маю пры сабе...

Яго рука лягла на левую грудзіну...

— Віншую,—праказаў Платовіч...

— А цяпер... пастаўлена ў райкоме пытаньне, каб мяне перакінуць на загадванье Вапнянскім майстэрнямі... Прызнацца, таварыш Платовіч, гэта не для мяне... Я люблю сваю справу і, мне здаецца, павінен астацца пры ёй... як ваша думка, таварыш Платовіч?

— У райкоме відней...

— А я папрашу вас, закіньце слова... Вы-ж мяне ведаецце... разам будавалі млін, разам...

Яны выходзілі са станцыі.

Угледзеўши гэта, да ганку станцыі хутка прымчаўся рамізьнік.

— Я давязу, калі ласка... Куды трэба?..

— Да доктара Бянёвіча,—адказаў Платовіч і палез на воз.—Можа падвязу цябе?—запытаў ён Вінцуся Шавеля.


— Не, дзякую, гэта не па дарозе... Не забудзеце, таварыш Платовіч, райком і млін... Хоць на хвілін дзесяць заскочце ў млін... Добра?..

— Зазірну... Хоць мала маю часу, а зазірну... Гатуй блінцы...


Платовіч махнуў рамізьніку і той паехаў. Вінцусю Шавелю ён зьняў шапку і паківаў галавою... Нешта праказаў, але раптам загудзеўши ў мліне сыгнал заглушыў Платовічавы слова...

Вінцусь Шавель з пяшчотнаю ўхмылкаю на твары накіраваў да мліну.

Менск, 1-XII-26.



НА СТЫКУ



НА СТЫКУ

Песа ў 5-ці дзеях з сучаснага местачковага жыцьця

Асобы, якія ўдзельнічаюць

ПАВАЛ ХВЕДАРАЎ ЧЭМЕР—прадрыка, 35 г.
ЮСТЫНА СЁМКАВА ЧЭМЕР—яго жонка, 28 г.
ПРУЗЫНА ЧЭМЕР—маці Паўла Чэмера, 60 г.
КАНДРАТ ЯЎХІМАЎ ТОРК—страхавы агент, хітры, скрытны.
ЯКАЎ ІГНАТАЎ ШРУБКА—дарожны тэхнік, рэзвы, порсткі.
ВІЦЮК ПЯТРОЎ АГАРОДЗІН—настаўнік сямігодкі, расіец.
АЛЕСЯ ЯНКАВА КАРЧУК—мяшчанка, таварышка Юстыны
Чэмер, 26 г.

АДАРКА ВЕРАМЕІХА—загадчыца рапіжанаддзелам, 30 г.
ПАЎЛІНА ДЗЯМ'ЯНАВА ЦЮЦЮПАН—раднячка Алесі, 20 г.
САЛАМЕЯ—мяшчанка, суседка Чэмераў, 50 г.
АНДРЭЙ КВАКТАЧ—фальварковец, 50 г.

Каморнік.

Міліцыянэр.

Мяшчане.

Селянін 1-ы.

Селянін 2-гі.

Стораж.

Хлопцы—3.

Дзяўчата—5.

*Дзеецца ў малым мястэчку Авосьце, 25 вёрст ад па-
вятовага гораду, летняю парою, у канцы ліпня.*

Дзея першая

Хата Паўла Чэмера, крытая гонтамі. У сярэдзіне падзелена на тры часткі: кухню—зьлева, паперадзе яе—спальню, адгароджаную ад кухні печчу і белаю съценкаю, а помеж кухні і спальні—чысты пакой, у якім і сталоўка-

Чысты пакой-сталоўка аддзелены ад кухні, спальні дашчанаю съценкаю да столі, якая перарэзана з першага пляну дэзвярмі на кухню, далей—съценкаю печы і, у трэцім месцы, дэзвярыма ў спальню. На кухні, пры адчыненіи заслоны, відаць: зьлева—шафка гратаўка з пасудаю, якая вісіць між вакна і дэзвярём; знадворку ў кухні каля печы—кацялак з вадою, у кутку—качэргі, направа—вісіць адзежа. Пад гратаўкаю ад съценкі, што дзеліць кухню ад спальні, расцягнуўся тапчан; у спальню адчынены дэзверы, і съятло выдзяляе рог ложка з ярусам падушак; на съценцы съятло падае на люстра і яскрава адсвечвае на пакой. У пакоі-сталоўцы ўбрана досыць чыста: направа на съцяне, між вакан і дэзвярём,—загарак і шмат портрэтак у рамках; налева, між дэзвярыма ў спальню і печчу,—вісіць гітара з ружоваю стужкаю на ручцы, а пад ёю літографскі адбітак украінскага пэйзажу, таксама ў рамках; між печчу і дэзвярыма на кухню—гэткага-ж гатунку абрэз, але ужо з малюнкам, на якім хахлы-сяляне накідаюць сена на запрэжаны вагамі воз. На съцяне, што перад сцэнай, між съценкі і першага вакна—портрэт т. Чарвякова; між першага і другога вакна—ікона з хрыстом, а пад іконаю—плякат аб выплаце падатку. У левым кутку—маленькі столік з краскамі ў гладышыку, альбомам, куфэрачкам; памеж—этажэрка з книжкамі, у правым кутку—абедзены стол. Помеж съцен за столом—лаўкі са съпінкамі, з аднаго боку заслон; два крэслы каля съцяны. Прывешаная на столі, арыць лямпа, увабраная папяровымі брыжамі.

Зъява I

Юстына (бегае з пакою ў пакой, наражаная, вясёлая, азірае вакол пакоі, папраўляе сталы і пасьцель у спальні). Цікава! Як оне выпаўняць абышчанье! Завяралі-ж і Кандрат Яўхімавіч, і Вікент Пяціровіч, і Якаў Шрубка, і Алеся Іванаўна... Не вавінны апаздаць... (Глядзіць на гадзіннік, а съследам у дваровае вакно). А ўжо-ж на часах паказвае дзесяць... Канечне—свае дзелы ў кождага. (Пле: „Торрэадор, Тор-рэ-а-до-ар, помніш-лі ты міг борбы твоей кровава-ай“...). Маці! Закапалась там у запечку і ня чует. (Бяжыць да кухні). Ты, маці, тут? Чаму не адвячаеш?

Прузына (уваходзіць з сянец у кухню). Чаго, Юстынка? Вось калі...

Юстына. Усё справіла? Стайні закрыла? Масла разлаўжыла па розэтках? Настойкі нацадзіла?

Прузына (ідзе да гратаўкі, адчыняе яе). Во, Юстынка, ба-чыш? А ежу, дачушка, унясу зараз. Цёплая вось—у печы. (Паказвае). Вось калі, чаму не.

Юстына. Глядзі-ж, маці! (Бяжыць у спальню і заводзіць „Торрэадора“).

Прузына (выходзіць у сенцы). Вось задумае, задумае, і цэлую ноч у хаце гармідар. Вось калі, вось калі! Насланое ней-

кае ў хату... Павал там працье няўмеру, шле гроши, а яна тут... А-яй...

Юстына (з сталовай). Як я люблю эці вечары! Оне ась-вяжаюць мою жысьць... Толькі і суцяшэння... Ня то-б—загразла ў этай... бросьні, у этай ціне... Нет! Пускай Павал прыязжае, і я перад ім паставлю вапрос рубам: пасъледні раз, апошні раз... Ілі ў Ленінград перабрацца, або... (Думае). Ты—туды, а я—сюды... (Стукаюць дэзвёры, яна бяжыць на кухню). Оне, пэўна... („Торрэадор, Торрэадор“).

Прузына (уваходзіць з сянец). Якая-ж ціхая пагода! Люба! Месячык, як срэбрачка... Нідзе—нікагусенька!

Юстына (пытальна). Ня слышна, гаворыш?

Прузына. Нікагусенькі, нябога. (Топчацца на кухні).

Юстына (бярэ некалькі талерак і нясе на стол). Ці прыдуць?.. Ня выцерплю... Мне эці справы яго, эці камандзіроўкі—во тут. (Паказвае на грудзі). Забыў чалавек усё. Райспалком—партия, партыя—зямля, электрычства, масты, сенакос... Эці прырэзы, адрэзы, хутары, пасёлкі, дзялянкі, саўхозы... (Хапаеца за голаў). Кагда я выберусь з усяго гэтага... Вось некі час ня слышу—і немножко супакоіла нэрвы... Суняла думкі... Нашлісь харошыя людзі, сумела врэмя ад врэмя палюдзку пагаварыць... аддахнуць... (Глядзіць на плакат). А скора апяць за налогі, за дровы, за масты... за электрычства... Бэр!

Прузына (уваходзіць у становую). Юстынка, а самавар прыдзецца гатаваць?

Юстына (адварачваеца). Будзем, будзем. Пасъпееш, маці... Ах! Мяне здавіла эта абстаноўка! (Глядзіць у вакно). Гдзе-жа оне, наконец, якія няточныя людзі!

Прузына. Да чаго-ж ты, галубка, злуешся, я-ж падобраму цябе запытала... Вось калі, вось калі... Хай бог ратуе... (Ідзе ў кухню). Слова бойся сказаць...

Юстына (гарачыцца). Ратуе! Ратуе! Чорт-бы пабраў... Не даюць мне спакою... Падума-аеш! Уразіла! Імасьць большая. (Круціцца па пакоі). Ах! Гдзе мне дзяявацца!.. (Чуецца ціхая гамонка за сцяною, пасъля стук у дэзвёры. Юстына настараражанаца).

Зъява II

Алеся (уваходзіць). А добра стукнулася?

Паўліна (ідзе за Алесяй). Ссы-ы, крэпка!

Прузына (глядзіць на іх). Выцяліся? Вось калі. На ліха!
Юстyna (падбягае да дзвіярэй у кухні). Что такое?

Прузына. Дзяўчата заблудзілі ў сенцах. (Ідзе ў сенцы).

Алеся і Паўліна (разам). Спалохаліся твайго крыку...

Юстyna. Нет рады... Мяне зъядуць съвету... Да часу згублю жысьць... (Хапае за рукаў Алесю). Ідзём! Ідзём—разъдзецца... (Ідуць). Я прождалася вас... Няточныя вы, няпэўныя... вы ўсё-ткі... Кажуць на адно время, а прыходят...

Алеся. А ўжо мужчыны ёсьць? (Схамяняецца). Ах! Юстyna Сёмкаўна! Прабачайце! Вось мая стрэчная сястра, Паўліна Цюцюпан. Пазнайцеся... Учора з Москвы...

Юстyna. Я, знаеце, забыла... Вельмі радасна... З адкрытым сэрцам... (Да Паўліны). Раскажэце новості... (Іншым тонам). Тож і мужчыны... Цэлы час, як я... (Хаваецца ў спальню і пяе „Торрэадор“).

Прузына (уносіць з сянец талерачкі з закускаю). Вар'ятка... І чым далей—усё болей. Насланое ды годзі-ы. Вось калі, вось калі... (З спальні выходзяць распранутыя Алеся і Паўліна. Разглядаюць).

Алеся. А Кандрат Яўхімавіч абядаў прыйсьці?

Юстyna (з спальні). Абязацельна, міная... Прыдзёт, з часу на час... Якаў Шрубка тож...

Паўліна. Дзеньгі лічыт... Кандрат Яўхімавіч...

Юстyna. Вы з нім знаёмы?.. (На вуліцы чуецца сола-песьня) За эцімі съвету ня відаць... Маці-ы!

Прузына (адхіляеца ад гратаўкі). Чаго, Юстynка?

Юстyna. Выйдзі на двор, пасматры, можа быць...

Алеся. Чаго, навошта?..

Паўліна (здымае гітару і трумкае). Чэшуцца рукі... (У дварэ чутны крокі). Должно ідуть... (Алеся і Паўліна кідаюцца ў спальню. Алеся кідае гітару на лаўцы. Юстyna, напіваючы, ідзе да кухні). Маці, хадзі адкрой... Хутка! (Пяе напевы з Кармэн). Усё такі не абманулі... Яны, должно быць... Ладна! Як я давольна! Цяпер нада накрываць на стол... Што прыгатавала старая—пасматру... (Аглядае ў шафцы і на стале. Уваходзяць Кандрат, Якаў і Віцюк).

Зъява III

Юстyna (адварочваеца да ўвайшоўших). Но вы так долга, Кандраті Яўхімавіч. Вы неакуратны... няточны. Я прама ўжо разуверылася у вашым прыходзе... А Якаў Іgnатавіч наверна патураў яму: згаварыліся.

Кандрат. Пррабачайце, Юстына Сёмкаўна. (Здрастуеца і
цалуе руку).

Якаў. Гэтаму я вінаваты, цётачка. Пакуль прыплёўся з
Забалацця, дык і поўнач, цётачка... (Цалуе руку Юстыне).

Віцюк. Присосалісь к мужыку і всё вокруг него вер-
тятся... Обсасывают, что ліпку... Кондраті Ефімавіч—з боку
страховых премій, а Якаў Ігнатавіч—со стороны разных об-
резаў.

Юстына (матает руками). Дык прашу ў сталовую... Што ж
прыпыніліся на кухне... Вешайце голаўныя ўбёры і пажалуста...
(Прачыняе дзвіверы). Маці! Дзе там соваешся? Право, як саўлук
какой!

Прузына (уваходзіць на кухню). Зараз, зараз, нябога... Я-ж
гатуюся... Вось калі, вось калі... Дай людзям увайсьці ў хату...
Не сарамаці...

Юстына (да мужчын). Прахадзіце, госьцейкі... Садзіцесь
там, а я... як хазяйка ўжо... (Мужчыны ідуць у сталовую адзін за
другім).

Кандрат. Юстына Сёмкаўна прачакалася...

Віцюк. Да, немножко неудобно. Когда чалавек ожідае,
каждая мінuta на учоте...

Якаў. Што-ж, браточки, бяру віну на сябе. Вось далі-
катна папрашу ўбачэння ў цёткі Юстыны. (Якаў садзіцца. Віцюк
бярэ з этажэркі кніжку. Кандрат тупае).

Юстына (ідзе з кухні. Да Якава). „Усё праз вас, цётачка“...

Якаў. Вядома! Ха-ха-ха! А прытулі-б у сябе ў хаце—
было-б іначай. Шэсьць вёрст пакуль прыпляцешся... Ды каня
у майго ягомасця ня выпрасіць... Такі скнара, кулачышча,
што съвет прайдзі—ня ўгледзіш падобнага... Наро-одзец! Па-
трабуе шмат пролетарскае дысцыпліны... цётачка... Убачайце-э!..

Віцюк (сур'ёзна). Я не знал, Якаў Ігнатавіч, што вы так
осоветіліся. Так сказаць, попутчіком сталі...

Кандрат. Ня дзіва! Вакола начальства круціцца... Са-
мую голоўную рэформу праводзіць... Не панашаму—штрахо-
вачку там якую...

Юстына (сочыць за ўсімі. Са съмехам). Хі-хі-хі! А-хэ-хэ!
Мой Павал возвараждае на Якава Ігнатавіча. Усё-ж, і не-
кагда былі друзьямі, як-бы там ні было, і цяпер—папрэжнему
блізка стыкаються...

(Прузына нясе талеркі з ядою, нажы і відэлкі).

Юстына. Ты, маці, варушишься... (Дражніць).

Віцюк (адварачваецца ад кніжкі). Ах! Что за представление! Для кого это тайная вечеря, Юстына Сёмкаўна? (Да Кандрата і Якава). Оказалісь мы в ролі апостолов...

Якаў (ківае галавою). Цётака! Ці-ж вы гэта знарок дзеля нас? Родненькая, навошта... Мы прышлі толькі...

Юстына. Якаў Ігнатавіч! Сколька раз я прасіла—бросьце эці—„цётака, родненькая“... Право, роўно тая Параска Дудзіха... (Памаўчаўшы). Не прыкідайтесь толькі, мае госьці. Найдзеце съмеласьць. (Съмлецца). Раз папалі ў чужой намастырь, так яго ўстаў выпаўняйце...

Кандрат (какетліва). Я бачу, што ў вас сапраўды намастырь—хочы-бы яшчэ адна жанчына... Цётка Юстына ўсё для сябе дбае...

Юстына (съмлецца). Заздрочыла! Кандраці Яўхімавіч, як вы сябе выдаюцё... Нет! Падзяржыце сябе ў руках... Пускай я буду для всех вас—Маргарытаю... Га? Рупіць? (Бяжыць на кухню і ў сенцы).

(У гэтых момант выбягаюць з спальні Алеся з Паўлінаю. Чудзь не натыкаюцца на Прузыну з бутэлькамі. Паднімаецца съмех, гоман).

Зъява IV

Алеся (рагоча). Мы выручым!

Паўліна. Не абідзім... (Здрастуюцца з усімі). Паўліна Цюцюпан. Рада пазнаёмітся.

Алеся. Мая стрэчніца, пазнайтесь...

Кандрат. Вельмі рады, але... Вы нас падшпегавалі...

Якаў. Цётакі, гэта крымінал.

Паўліна. Но ня нада давяряться!

Віцюк. Хотя-бы і ў Юстыны Сёмкаўны?

Паўліна. Нідзе—нікаму. Съцены імеюць вушки...

Віцюк. Верім, так сказаць, у вашу честность... Сніздзеце, хоця-бы і не к прекрасной половине людсково рода... А?

Алеся (разглядаючы абрэз). Гэта ўсё па настрою?

Якаў (да Кандрата і Віцюка). Бачыце, бачыце, браткі, якія ўжо яны фанабэрыйстыя...

Юстына (ідзе з кухні з бутляю настойкі). А! Ужо сышліся! Ура-а! („Тэр-э-а-до-ор“...) А пазнакоміліся? Вось Паўліна Цюцюпан—представіцельніца гораду, як-бы сказаць... Із Масквы на медні...

Якаў, Кандрат (у адзін голас). Ласьне?!

Віцюк. Должно быть новостей этакіх-всякіх ўймішчу прівезлі?

Алеся. Як для каго...

Віцюк. Опять на козырь?

Алеся. Хто любіць скакаць—таму і новасці будуць...
Х-а-ха-хэ!

Віцюк. Что за подход?

Алеся. А вам мала?

Якаў. Цётачка, хто кажа... (Далікатна выгінаецца). Я—мастак.
(Да Паўліны). Цётачка, вуньдзека гітара. Удырце... А я... (Шмыгае нагамі).

Юстына. Вікенці Пятровіч—вы ўчыцель...

Віцюк. Но я не знаю. Ха-ха-ха! Спасіте! Как-же так?

Алеся (бярэ гітару і дае Паўліне). Заграй! Хай ім будзе сорамна.

Кандрат. Вось-вось, заграйце, заграйце...

Паўліна (бярэ гітару, крыху нясьмела грае фокстрот). Расстроеная гітара... Еслі-бы эта на роялі...

Юстына (натхняеца). Божа! Как хораша! Паўлінчка—яшчо, яшчо! (Пачынае рухацца. Кандрат падводзіць голасам). Ах, што за вальс такі! Можат і ёсьць тот-же фокстрот, аб каком гаварат...
Какой маціў... Няпрауда-ль, Кандраті?

Паўліна. Да... Канешне... (Стараньней грае. Якаў скача, працягаючы руکі Юстыне. Віцюк падпывае). Два па ўсяго... Так, так, посьле завярнуцца... (Кандрат пляскае ў далоні).

Юстына (Рэзка спыняеца). Ша! Раньше за стол, а пасьля... (Напівае граную мэлёдью). Гэй, страхавацель! Тэхнік! Учыцель! Алеся Іванаўна! Паўліна!.. (Цягне Кандрата першым, а па чарзе ўсіх. Усе гавораць, съмлюцца).

Юстына. Маці!

Прузына (з кухні). Чую!

Юстына. Усё подала?

Прузына. Ці-ж чаго не стае?

Юстына. Сейчас скажу. Ня выходзь пока... (Усядаюцца).

Юстына перш прабуе наліць з бутэлькі сама, пасьля стаўляе бутэльку і да Кандрата. Паўліна вешае гітару).

Юстына. Кандрат Яўхімавіч! Прашу быць распарадзіцелем... Вы ў мяня—что і гаварыць!

Кандрат. Не сарамацеце, Юстына Сёмкаўна.

Юстына. Чему так? Я сама не стесняюсь... Што-ж!
Пусть знаюць—тут усе сваі... ты...

Кандрат. Юстына Сёмкаўна, што гэта!.. (Тупае нагою.
Усядающца за столом).

Юстына. Брось, Кандраша... Налівай...

Кандрат (круціць галавою і налівае ўсім па чарцы). За адчай-
ную гаспадыню...

Якаў (да Паўліны, выпіўшы). Нябось, цётачка, у Маскве
весела? Там няма гэткіх, як Юстына Сёмкаўна? Сымялей, га-
ражанка.

Паўліна (п'ючы). Как-бы вам паведаць... нічаво...

Якаў. Пэўна былі ў цялятрах, на вечарынах?

Алеся (выпіўшы). Паўліна Дзям'янаўна тро месяцы гась-
ціла ў Маскве і многа дзе пабыла...

Юстына (да Паўліны). Ну і музыка понравілася мне...
Як гэта? Паўтарыце, прашу. (Сама заводзіць). Так? Так і под-
німаец...

Паўліна. Так, так. Вось трэцюю нотку чудзь-чуць ні-
жэй... Во, во... (Юстына адскаквае ад стала і робіць некалькі па). Я ві-
дзела, як пекна скачуць!..

Юстына (ізноў каля стала). Мяне захапляет гэты танец.
Я абязацельна яго навучуся... Жыва ня буду!.. Ах, как людзі
весела жывуць, а эта! Нет... Нада ў Маскву ілі ў Ленінград
із этава балота... Пеце яшчэ, дарагія.

(На вуліцы, за съяною, хтось піе беларускую Марсэльезу „Ад веку
мы спалі“).

Прудына (з кухні). Юстынка, цішэй, а то чаго добрага...
(Ізноў ухаджвае за ежаю, самаварам).

Кандрат. Сьпявуну поўна... І днём і ўночы...

Юстына. Няхай! Разве души адвясці нельга?.. Заду-
шыцца ў гэтым балоде?..

Якаў (з чаркаю ў руках). Цётачка Юстына... Вы ўжо за-
надта... Ці-ж Павал вас крыўдзіць, даражэнъкая... Ён-жа ча-
лавек...

Юстына. Я п'ю за мужчын, каторым жысьць ня толькі
у бесканечнай кампаніне... (Выпівае). Мая румка за мужчыну...

Нет! ты адзін, Кандраша... (Напявае фокстрот). Сягоныя—
гэта астравок у моры скукі... Прашу піць, дарагія мае... (Пача-
каўшы). Маці-ы? ты жывёш? Стайні закрыты?

Прузына (з кухні). Я зачыніла нябога... Але яны пала-
маны... Можна завесіць...

Юстына. Выдзі правер, слыш! (Сама бяжыць у спальню і
выносіць хустку, дыван і спадніцу). Алеська, помагі мне завесіць.
(Бярудь і завешваюць трох вакны).

Зъява V

Прузына (стукае дзвіярыма, усе слухаюць). Зачынены, Юс-
тынка.

Юстына (бяжыць на кухню). Хто там?

Прузына. Я, я...

Юстына. Угамону табе нет! Шляеща ўвесь час...
Тъфу...

Прузына. Што-ж ты злушся, нябога. Гэта-ж ты сама
паслала мяне. Вось калі, вось калі...

Юстына. Разбярошся з табой!.. Садзісь ды еж што-ліба
(Ідзе да стала). Старая ўсё лазіць. Спасеньня нет ад няе...

Якаў. Цётачка, супакойцеся... Хто нам што прадпіша,
родненка... Давайце разам — за Паўла! Няхай там дапомніць
вас... (Паднімае чарку).

Юстына. За Кандрашу... Я люблю мужчын, а не ква-
шаніну... Надаела мне эта кісьляціна. Я ненавіджу... За Кан-
драшу... (Усе п'юць. Паўліна вылазіць з-за стала, здымает гітару і шпарка
грае. Якаў паднімаецца і цягне Алесю скакаць. Юстына напявае).

Віцюк. Вот это я разумею! Хоть раз вздохнуть почело-
вечески. За веселье, за свободу!.. (П'е). Надо отпразновать
трызну по всем этім белорусізаціям, по Лёсікам і Некрашэві-
чам... По склонах і дзеясловах... По родных краінах, где вы-
расьлі бросыняю розныя пачатковыя да канчатковыя... Вот тут
оні... у мяне...

Кандрат. Даліся ў знак? (Съмлечца).

Віцюк (уголас). Застрахуй меня от всего этого... Про-
шу... Вот оно где сідіт!.. Танцуйце, дайте вспомніть іныя
времена...

Кандрат (працягае к яго твару руку). Тсс... Ты ўжо, браце,
далёка лезеш... На цябе нейкая роспач напала...

Юстына. Малчы, Кандрат... Вікенці праўду гаворыт...
Он і мае мыслі высказывает... Справедліво, нельзя так жыць...
Чалавек мусіць мець ходзь маласць раздольля, ласкі, валнень-
няў усякіх... (Напявае: А-га-га! Га-га-га, га-га-га!). Мяне згубіла наша
жысьць. Атравіла! Павал — нічаво ня стоіць... Паверце, — усім
гавару, — нічаво ня стоіць. Мачула... Імела дзе́ці — умерлі, і я
не жалею іх. Ни званьня, ні каліва! Атцовы дзе́ці... Каму оне
трэба! Ха-ха-ха!.. Кандраша! Дай цябе пацалую... (Цягнецца да
Кандрата і цалуе). Мой мілы! Дарагі мой... Ідзём танцаваць. Ідзём!
(Цягне Кандрата. Усе спыняюцца і глядзяць. Прузына выглядае з кухні).

Якаў (выцірае пот). Цётачка Юстына! Даражэнская, вельмі
рад паглядзе́ць, як вы скачаце. (Да Паўліны). Ну, яшчэ ўдырце,
цётка Паўліна... Гэй, усе! Віцюк!

(У разгар танцаў за акном чуецца хорам пяянье: „Армія чырвоная
свой штых гартоўаны“. Танцы спыняюцца, музика заціхае. Віцюк ускаквае
на крэсла і прыкручвае ў лямпе агонь. Іншыя глядзяць ў вокны. Спусціў-
ши пяць хвілін, песня съціхае і ў хаце гоман аднаўляецца).

Зъява VI

Юстына (у паўголоса). Маці, выбегі на вуліцу... (Да ўсіх).
Ночы ім нет. Что за распуста.

Прузына. Добра, зараз. (Выходзіць).

Віцюк. Современная молодежь. Воспитаніе... Компанії,
очевідно, проводяцца...

Якаў (адварачваецца ад вакна). Нічога, даражэнкія. Чым
болей песень, тым весялей! Ім сваё, а нам сваё. Давайце кан-
чаць... (Да Алесі). Не ўтаміліся, цётачка? Пяе: „Аля-ля, ля-ля-ля,
аля-ля ля-ля-ля“).

Віцюк. Ша-ша-а! Подожді. Узнаем в чем дело.

Якаў. Думаеш, слухаюць?

Віцюк. Чего лучшего!

Прузына (з кухні). Комсамольцы пашлі з клубу. Рзы-
шліся ўжо... Чаго там заўважаць. Вось калі, вось калі.

Юстына. Каму-ж іному Адарка працуе... (Да Прузыны).
Самавар!

Прузына. Даю, нябога, даю.

Кандрат. Так, я забыў, у іх райконфэрэнцыя сёньня...

Якаў. Бачыце, браткі-сястрыцы, а і казаў, што ўсё—
плёвае дзела... Мне — фальваркаўцу, як цвыркуну якому, давай
скокаў. Алё! (Піе: „А-ля-ля, ля-ля-ля, аля-ля-ля, аля-ля-ля” і робіць па.
Да Віцюка). Пой і скачы! Што табе думаць пра школу! Бяры
ад жыцьця, што ёсьць, і пераварачай у радасць... А то думает
як індык. Сястрыцы-цётакі! Цётка Паўліна, не шкадуйце струн,
даражэнская! (Скача з Алесяю. Кандрат толькі тулавам варочае перад
Юстынаю. Віцюк робіць некалькі кругоў адзін).

Прудына (нясе самавар). Спынецеся крыху, галубчыкі.
Адну хвілінку.

(Кандрат, падняўшы руку, хіліцца ў бок і зачапляе лямпу, якую скі-
дае з кручка і тушыць).

Прудына. А-я-яй! На ліха, на бяду мне. Чаму-ж я не
праждала хвілінкі-другое... Даруйце мне... (Стайле ўпоцемку сама-
вар на стол, сама съпяшаецца на кухню. У хаце падымаетца рогат, піскі,
шэпты і стукі. У іх разгар чуецца цікі стук у кухоннае акно).

Прудына (спалохана). Хто там?

Павал. Адчынеце, маці!

Прудына. Зараз вось. (Выбягае ў сенцы і праз хвіліны трыв-
аходзіць з Паўлам).

Зъява VII

Павал. Ужо сьпіцё? (Запальвае электрычны ліхтарык).

Прудына. Дзе там, сынку...

Павал. А што-ж цёмна ў хаце?

Прудына. Зусім выпадкова, сынок. А!

Павал (ідзе ў пакой). Юстына! (Бязмоўна з куткоў пакою і з
дзвярэй спальні выглядаюць растрывожаныя Юстына, Якаў, Кандрат, Алеся
і Паўліна).

Павал. А гэта што? Адкуль і чаму? Юстына!

Юстына. Я, Паўлік... Імяніны... Прышлі знакомыя... Слу-
чайна! Совсем неожыдана...

Павал. Так, зусім неожыдана. Ведаю... (Злосна). Вон! Вы-
зваліць хату! Вон, каб ніводнага тут ні нагі...

Якаў. Таварыш Павал! Браток! Выслушай!

(З апушчанымі галовамі Кандрат, Віцюк і Паўліна ідуць на кухню.
Алеся глядзіць на Паўла, Юстына стаіць ашаломленай, а Якаў,— растапы-
рыўшы перад Паўлам рукі).

(Заслона)

Дзея другая

Дзея ў тэй-жа хаце Чэмераў — днём. Адчынены вокны. На съянне, апрач абразоў і партрэтаў з першага дзея, яшчэ навешаны плякат газэты „Савецкая Беларусь“. Каля дваровае съяны стаіць віントоўка. Сонечны дзень.

Зъява I

Прузына (прыбірае ў хаце). Крутня! Што з гэтага будзе—
дык я і сама ня ведаю, што тут чаўпецца! Кабета — у съвеце
пашукаць. А-яй, а-яй! Вось калі, вось калі! Як гэта Паўлік
ужывецца з ёю,—ня ведаю. Жалезнае трэба сэрца... Вось калі,
вось калі. І тое ёй нядобра, і тое ёй дрэнна. Так і точыць, так і
точыць. Што комуністы — нядобра, што ў выканком ходзіць—
кепска, што да яго людзі ідуць — бяды. (Глядзіць у вакно). Дзень
добрый, Саламейка! Га? Не, няма. (Знадворку чуваецца: „А хутка пры-
дзе?“). Пэўна ў абедзе... (Адхіляецца ад вакна). Ну, вось і схавайся
калі хочаш. То-ж свае людзі, як ты ім адкажаш! Не прагоніш
з хаты. Трэба кожнаму ўнаравіць, а яна хоць-бы што—і слу-
хаць ня хоча... А-яй, а-яй! Вось калі, вось калі! (Глядзіць у вакно).
Вось і гэта! Запырскала, завярцелася — і шмыг з хаты. Куды
і што і чаго — ня знайдзеш ладу... Ці-ж можна вытрымаць?
Штодня грызе беднага, нэрвуе, надазале... Ня ведаю... Да
чаго гэта дойдзе... (Пауз). Разбазырала, ня ўмеру дазваляе
сабе... Трэба ёй гэтыя балі, гэтыя скокі, гэтыя людзі... А-яй,
а-яй! Адзін звод, адзін зъябытак... (Ідзе ў кухню). Вось калі!

(Уваходзіць Павал).

Зъява II

Павал (засопшыся). Маці!

Прузына. Што, сынок?

Павал (азірае хату, спальню, рэчы, нэрвова). А Юстыны няма?

Прузына. Няма. За табою як пашла, — не паказвалася
ад таго часу. Дзе яна — ня ведаю.

Павал (задумаўшыся). Няма! (Глядзіць у спальню). Нічога не
казала?

Прузына. Ваўчком пашла... Ні слова... Ня ведаю, што
і якое яна думае,—ня ведаю... Усё злоеца, не гаворыць... Як
чужая... (Ківае галавою). Можа-б, Павал, ты пагаварыў калі з ёю,
уняў яе крыху... Перапрасіў-бы ці што... (Памаўчаўшы). Бо далей

так нельга... Гэта ня жыцьцё, а мука... Вось калі, вось калі... Улучы, сынок, гадзінку, другую, растлумач ёй, разуваж—
кабета, вядома...

Павал (напівае ў задуме). Ну што-ж... Яно-б можа так
і трэба-б было, каб гэта на добрую яку... А то... (Глядзіць у
вакно). Хто і што яе пераробіць!.. Эзвіхтавалася... Спанталыжыла...
Сапсавалі... (Рашуча). Умовы, людзі гэтывя... усякая гэтая пас-
куда, зараза гэтая... Сапсавалі — і цяпер ня будзе-а рады.

Прудына. Можа ўсё-ткі, каб ты хоць колькі вольнага
часу ёй удзяліў... Можа... сёе ці тое... Павалка...

Павал (тупае пі хаце). З часам — не магу... Часу я ня
маю... Я не магу з ёю на спацар хадзіць, узяўшыся падручку...
Не магу... Гэта яна мусіць ведаць, павінна ведаць... (Памаўчаўшы).
і баляў дараваць — таксама не магу... Проста не хачу і не да-
зволю, каб у маёй хаце гэта было.

Прудына. Ну, то трэба-ж што-колечы чыніць... Вось
калі, вось калі... Яна-ж упікае мяне, што ты аб ёй ня
дбаеш, што ня лічыш за чалавека, што... Ой, чаго яна не
выдумляе...

Павал (разгартавае кніжку). Я не магу кідацца службою
з-за яе капрызаў... Не магу і ня буду... І ўкантактаваць яе
выдумак ня зьбіраюся... Ёй хочацца гораду — хай едзе... Ня
мілы я — хай пакідае... Ня люба мая служба, тыя людзі, якія
служаць са мною, яшчэ што нялюбя... Няхай... няхай кіне
і хату, і мястэчка, і... Няхай... Я ня трymаю, я не дзяржу на
прывязі... Так... даволі... Давайце есьці...

Прудына. А мо' пачакаць крыху?

Павал. Перакусіць чаго-колечы. Хочацца есьці. Набе-
гаўся... Ня буду чакаць...

Прудына. Малака кубак вазьмі. (Бяжыць на кухню і пры-
носіць яму кубак малака і кусок хлеба).

Павал. Добра... ніхто ня прыходзіў?

Прудына. Ой, не кажы. Адгону не даюць... Што хві-
ліны — то і прыдзе, то і прыдзе — адэін за другім. Вось калі,
вось калі... Насланое нейкае. У таго — пакос, у другога —
поле, у трэцяга — вясельле... Маханік прыходзіў...

Павал (з кубкам у руках). Ха-ха-ха! Нашы людзі, як мухі...
Так! (Глядзіць у вакно). Вось заняўся гэтымі паплавамі... Кло-
пату па вушы... А той усё з электрычнасцю. (Да Прудыны).

Але ведаеце, мама, дастану і паплавоў для сялян... Колькі дазваляюць сілы...

Прузына (з кухні). Удаецца, сынок?

Павал (настроена). Будзе. І паплавы дам на сенакос, і фальваркі абрэжу... Дабіўся... Спрачаліся ў акрузе, але я ім давёў... Вылажыў, як на далоні, капейкамі далічыў... Усё — акурат... І дроў дастану на зіму, і млын пабудую. (Тупае па хаце). І яшчэ... элекTRYку правяду... Кончу... Авосьце павінна выглядаць новым, і съветлым, і чыстым... Новае жыцьцё — новае мястэчка... Га, маці?

Прузына (уладуе на кухні. Ківае галавою). Чаму-ж не, сынок, чаму-ж не... Вось калі, вось калі. Хто добрай справе ня рад. А-яй, а-яй!.. (Пауза). Толькі-ж нашы людзі, што і кацаць, — зусім няўдзячныя... Бачыш — колькі праклёнай было, як тратуары клалі, або як мост чынілі...

Павал. А цяпер дзякуюць?

Прузына. Ды куды-ж іх той дзякую — папакляўши так моцна... О-ёй...

Павал. Нічога! За ўсё, што ні зраблю, будуць дзякаваць... (Матае рукою). А мне трэба падзяка? Я не для падзякі, а для агульнае карысці, дзеля таго, каб хоць адзін значны камень палажыць у падмурак агульнага будаўніцтва... Жыцьцё будуецца не за... (Глядзіць у вакно). Ідзе Юстына. (Прузына бяжыць на кухню).

Прузына. Я пайду прыгатую абед... Раптам... Вось калі...

Зъява III

Юстына (уваходзіць у хату і моўкі бяжыць у спальню. Зачыняе дзверы. Заводзіць песнью). Паразбрасывала ўжо... Хазяйнічала... Ведзьма... Нада ёй непременна... Вертеп, а ня жысьць... (Адчыняе дзверы і дэмонстрацыйна праходзіць хатаю).

Павал. Кінь лаяцца... Прашу цябে... Што табе нядобра ўсё? Чаго табе не дастае тут? Як табе ня брыдка...

Юстына (спыняецца). Ня стыдзі... На себя аглядзіся... Тебе ўсё раўно... Хотя-бы тут ўсё ўверх тармашкамі... (Ідзе ў спальню).

Павал (ступае некалькі кроакаў за ёю). Што ты пырскаеш, як няпрытомная... (Адыходзіць). Не ўяўляю сабе. (Памаўчаўшы). Юстына!

Юстына (маўчыць). Г-гму-у...

Павал (мацней). Юстына, чуеш?

Юстына Чаво?

Павал. Раствумач мне, ці доўга ты мяне муштраваць-
меш? Я, нарэшце, ня вытрымаю... Што табе трэба ад мяне?
І што наогул табе трэба?

Юстына (злосна). Мне нада, что-б ты відзел ва мне
чалавека, а не... Ты ні аднаго майго жэланьня ня выпаўніў...
Ты мне вольнае мінюты не ўдзяліў... Ты ня лічыш меня за
жэну... Эта несьцярпіма... Ты перад людзьмі мяне ўніжаеш...

Павал (зварачваецца да вакна). У Москву захацела? Па
балёх скучыла... Падзякаваць, што знаёмых нашла?.. Ведаю...

Юстына. Мне ня нужна тваіх „дзякую“... Мне... Ты
павінен на мяне, як на жэну, як на чалавека сматрэць... А
ты... (Акідае хустку і ідзе з хаты). Слова ня ўслышаць... Ласкі...

Павал. Пастой, Юстына... Чуеш?..

Юстына (спыняецца). Што я, прыслуга?..

Павал. Прыгатуй мне к нядзелі куфэрак, бялізну. Я еду
у акругу... Чуеш?

Юстына (ідзе). Усяго і знает, што прыказваць.

Прузына. Юстынка, мо'ж абедаць будзем?!

Юстына (злосна). Астаўце мяне ў пакое... Вы сэрца
маё разъелі... Наглыя... (Выходзіць). Мучыцелі...

Зъява IV

Прузына (ідзе з кухні ў пакой). Круціца кабета... О-ёй,
о-ёй... Што ты ёй зрабіў? Вось калі, вось калі...

Павал (тупае і глядзіць у вакно). Чорт яе ведае... Надаела,
нарэшце... Я не магу далей маўчаць... (Мацней). Давядзе мяне
сваімі капрызамі да таго, што я яе выганю... Выганю, каб
і вочы яе ня бачылі... Яна труціць маё нутро...

Прузына (угаворліва). Павалка, не чапай... То людзям
на пацеху... Вось калі, вось калі... Навошта табе, на якое...

Павал (сур'ёзна). Яна мне перашкаджае... Я ўсе рады
вычарпаў — не памагае... Што далей, то горай... Застаецца
адно — выгнаць... Выгнаць, каб і нагі яе ня было... (Цішэй).
Дай ты рады! Гэта ліха ведае што, а не чалавек... Гэта...
Ты ёй адно, а яна табе сваё... Насланое — ды годзе...

(К вакну напрыкметна падыходзіць Якаў і перабівае Паўла).

Зъява V

Якаў (нясьмела з надворку). Добры дзень, Павал Хведаравіч...
Убачай, браток, але я...

Павал (падыходзіць к вакну). А-а, Якаў, дзень добры...

Прузына (з кухні). Дзень добры. Чаму-ж не зайсьці
у хату...

Павал. Заходзь у хату...

Якаў (нерашуча намерваецца ісьці). Я, ведаеш, Павал Хве-
даравіч, па дарозе... Іду на рынак... Пэўна паеду... Ды што-ж
перашкаджаць. (Тупае на месцы).

Павал. Заходзь, заходзь...

Якаў (ідучы ў хату). Дзякую, я на хвілю. (Уваходзіць). Доб-
ры дзень у хату...

Павал. Садзіся... Ну, як дарогі будуюцца?

Якаў (падазрона азіраецца). Ня вельмі, браток... Дзякуй,
садзіца некалі. (Цішэй). Я, ведаеш, Павал Хведаравіч, наконт
таго... Убачай, прашу... Не падумай, што я меў якіясь намеры...
(Пазірае ў вакно. Сочыць за Паўлам, які то разгартает газэту, то ходзіць
у спальню, то проста тупае па пакой). Я, брат, шчыра кажу... Я не
Кандрат, ня Віцюк... Ну, люблю памудрагеліць, але... бяз
жадных думак... А таварышкаваць, скажам... ну, з кім-жа
мне? Ты заняты, партыец, а я... чыноўнік... А калі дойдзе
справа да ўлады ці партыі, браток... Няхай скажа Юстына
Сёмкаўна... Я за ўладу, за цябе... за прадналог, за нацполі-
тыку... Мяне яны ненавідзяць... Паверыш, братка...

Павал (суха). А з'вязаўся з імі...

Якаў. Ну, а з кім? Я-ж часова тут, Павал Хведаравіч...
Цябе ня было, і я ездзіў... Бо, паверыш, мне надаела ўсё:
і вёска, фальварак мой, і шаша, і... Авосьце... Я прашу
цябе — не рабі ты гоману, не паднімай справы ў акрузе...
Ведаеш, гукні — і яны стуляцца, схаваюцца, змаўчаць... Гэта-ж
трусы, чынушы... І Кандрат, Віцюк...

Павал. Гэта падляцы... Ябеднікі, скрытныя шкоднікі...
Гэта — шашаль, які точыць здаровае дзерава з сярэдзіны...
Точыць, есьць, пілуе... Якаво іх абыходжанье з сялянамі?
Адзін ужывае старыя манеры, лаецца, страшыць, муштруе,
а другі дзяцей калечыць у школе... (Памаўчаўшы). Калі бу-
дуецца новае жыцьцё, самае вернае — усіх шкоднікаў атруціць,
зьнішчыць...

Якаў. Павал Хведаравіч! Браток! Яно так, яно праўдзіва, але гэты выпадак зусім... не датычыць агульнае спрavy... (Азіраецца на дэзверы). Усё ж шкада з імі крута абыходзіцца... Шкада, браток. Памойму, кожнага з іх пазваць і добра даць-даць, каб памяталі, настрашыць...

Прузына (з дэзвярэй у кухню). Можа чаю выпілі-б, Паўлік?

Павал. А гатоў?

Прузына. Я магу ўраз-жа згатаваць. Вось калі...

Якаў (схіляецца). Калі з-за мяне, то вельмі прашу не турбавацца... Дзякую. Я вось-вось іду... (Ідзе). Але, Павал Хведаравіч... (Цішэй). Я прашу, не ўкарай ужо Юстыны Сёмкаўны... Ну, усё, браток, бывае, мала што... (Выходзіць). Бывай здароў! (З-за дэзвярэй). Прашу калі-колечы да мяне... і Юстыну Сёмкаўну...

Павал (да Прузины). Я сёньня мушу ісьці скора ў выканком... Дарогу маєм паправіць з мяшчанамі... Вечарам...

Прузына. А полуудзень як?

(Уваходзіць Адарка).

Зъява VI

Адарка (курыць цыгару, з папкаю). Слуш, Павал, пара-бы на было ў выканком?

Павал. Ласьне ўжо зьбіраюцца?

Адарка (тупае па хаце). Сходзяцца... і нада-б сёе-тое абгаварыць... Яшчэ інжанэр чакае наконт лектрафікацыі...

Павал. Ізноў прыехаў? Цікава...

Адарка. Прыйехаў. (Пауза). Да вось, як і што мы ўладзім шэства на дарогу... Памойму, музыка должна-б... Усё-ткі—дэманстрацыя... і ўместе как-бы супроцьрэлігіёзная... Там, відіш-лі, у царкве звон, а ў нас марсельеза...

Павал. Рацыя... А ці ўдасца музык знайсьці?

Адарка. Да ўжо гэта сакратар выканкому абдзелаіць... (Пачакаўшы). Так... Ну, а ў Громлю фальваркі абразаць скора?

Павал. Ужо з акругі... Трэба выясняць у Акруговым Зямельным Аддзеле. Памойму—справа неадкладная...

Адарка (пяе: „Няхай на-ас сустрэ-энуть палямі, ляса-амі“). Да! нада гэта кулачко абрэзаць... Людзі адгону не даюць,— зямлі, зямлі... (Пачакаўшы). А гэты, съцізорык, тэхнік, навярное быў у цябе?

Павал. Так. (Крыху памаўчаўшы). Трэба ісьці... Пойдам...
(Бярэ шапку і ідзе ззаду Адаркі да дзьвярэй у кухню. Іду́чы — да мацеры).
Я ўжо сёньня позна прыду, маці.

Прузына. Чаму, сынок? Ідзеш куды?

Павал. Так... Пойдам дарогу правіць...

Адарка (прыкурвае цыгарку). І мой, слуш, жанадзел змобілізован. Дала кліч — і чалавек дзесяць будзе.

(Пры выхадзе ў сені сустракаюцца з мяшчанкай Саламеяй).

Зъява VII

Саламея (затрымлівае Паўла ў парозе). Даруй, мой Павалка, адно слаўцо...

Павал. У чым справа, цётка?

Саламея. Ведаеш, галубчык, крыўдзіць мяне Ярмалай... Супакою не дае... Пасяла, ведаеш, вясною асьмінку жыта — забірае. (Праз плач). І што мне, беднай, рабіць, і дзе мне шукаць рады... Калі ласка, Павалка, пасоб...

Адарка (з сянец). Не задзержывай, цётка... У выканком нада ісьці... Там табе санцыю дадуць, а тут... Кідай, Павал, ідзём...

Саламея. Адаражка, сястрыца, ну — дык рады няма... Чаму-ж ты, такі-та, ня ўважыш... Я-ж ніяк не магу ўбачыць Паўла... Ці-ж тут вялікая справа: чыркнуў слоў колькі — і годзе...

Прузына. Ёй трудна, Павалка... Сапраўды, трудна.

Павал (выходзіц). У панядзелак вырашым... Заходзь, цётка, у выканком... Вырашым...

Саламея (ідзе за Паўлам і Адаркаю на двор). Дык я цябе, суседзе, папрашу... Няхай матка скажа, як яно мне цяжка, якія я цярплю зьдзекі. І ты там, Адаражка, пасоб...

Адарка (на вуліцы). Ладна, матка, ладна... Заходзь...

Зъява VIII.

Прузына (бяжыць да покутнага вакна). Глядзі ты! Якая пракуратая! Мужчына, дый годзе! Гаварыцца не дае. Можа-б Павал што і зрабіў-бы, дык не — паперашкодзіла. Вось калі, вось калі! Як казак! Увайшла ў справу, і не кажы ты... Узялася за кабет і муштруе іх на ўсе лады. (Глядзіць у вакно). І Паўлу павячэрца не дала... Цяпер да ночы ня вернеца...

(Памаўчаўшы). Го, пэўна, ужо сюды ідуць мужчыны. Не зачыненеца хата! Вось калі, вось калі! Як ён церпіць, гэтых Павал... Уканта��тую кожнага, выслушай, парадзь, заступіся... (Уваходзіць у хату двое сялян з кіямі).

Зъява IX

Першы селянін (здымае шапку). Добры вечар у хату. Можа ўжо трэба лічыць за вечар.

Прузына (ідзе да кухні). Добры вечар, мужчыны! Чаму-ж, сонца на спуску.

Другі селянін (здымае шапку і гладзіць косы). Добры вечар, гаспадыня.

Прузына. Да Паўла?

Другі селянін. Да таварыша Чэмера.

Першы селянін. Справу маем...

Прузына. Толечкі вось з хаты... Каб трошкі раней, засталі-б...

Другі селянін. А можа вернеца скора?.. Гэткая пільная справа...

Першы селянін (разводзіць рукамі). Глядзі ты, не шанцуе.

Другі селянін. Затрымаліся, на дзіва, у Піні.. (Да Прузыны). Мо' дазволіш, гаспадынька, пасядзець, пачакаць?..

Прузына. Калі ласка, чаму не дазволіць... Але ці дачакаецца толькі?.. Пэўна, таксама наконт зямлі... (Паказвае на тапчан). Сядайце!

Першы селянін. Зямля, імостачка... (Матае рукою). Калі мы з ёю ўладуем і што,—сказаць цяжка... Жыцьцё канчаем, а яна — папярок і папярок... Абрыдла!

Другі селянін. Да ты ўжо ня скардзіся так... Яно-б нічога, каб гэта нашы людзі інакшыя, а то не згаворышся...

(У дварэ чуецца гутарка Юстыны з Віцюком. Сяляне перашептваюцца, пазіраюць у вакно і на хату).

Зъява X

Юстына. Слаўная пагода! Якой заход!

Віцюк (на вуліцы). Надо будет к Якаву Іgnатавічу съездіць. Давайце, Юстына Сёмкаўна, наметім „гадзінку“ і поедем...

Юстына. Абдумаем... Непременна, Вікенці Пятровіч...

Віцюк (далей). Право... Так сказаць, на лоно прыроды...
К гайку, ілі как там—„на зачарованыя гоні“, где „дуб расахаты“...

Юстына. Ха-ха-ха! У вас, Вікенці Пятровіч, вельмі складна ўсё гэта. Вы дзеяцтвітельный беларус... Ха-ха-ха... Ну дасьвіданьня-э... (Матляе хустачкаю).

Віцюк (далей). Прашчайте, Юстына Сёмкаўна, зо-орка-а яса-ачка-а! (Юстына ўваходзіць у хату. Сяляне ўстаюць і кланяюцца).

Зъява XI

Юстына (праходзячы ў пакой). Чорт знае что! Бесітся і годзе. Собірает усіх мяшчан дарогу іші правіць... У суботу... вечарам... перад празднікам... Падасьпела... Ну падумай, маці, сама... Разгавораў па ўсяму мястэчку... Таму атдахнуць нада, таму ў царкву, а гэта — рыться... Ни нашаво, ні яўрэйскаво народу... Ня знаю, як тут малчаць... Сэрца не сдержыт... (Хаваецца ў спальні). Зводзіць, губіць...

Першы селянін (да Прузыны). Пэўна, не дачакаемся.

Другі селянін. Нічога не парадзіш... Пойдзэм.

Прузына. Па нядзелі, мужчынкі, заходзьце.

Першы селянін. Каб-жа ведалі, што застанам.

Другі селянін. Начальства, многа працы.

(Выходзяць).

Першы селянін. Дабранач!

Другі селянін. Бывайце здаровы!

Юстына (выбягае са спальні). Разве нельга было абайсьціся! Для чаво гэта? Усё мястэчка падняў на ногі... Як нарочна... Вось і мяркуйся з ім... Нельга... Нельга зымірыцца... Табе кожную строчку ўпісвае, а сам... (То выбягае, то выбягае з спальні).

Прузына (у дэзвярах на кухню). Да чашка, а калі патрэбна... Вось калі! Ці-ж гэта ўсё ён сам... Вышэйшае начальства ёсьць — прыказвае...

Юстына (сярдзіта). Прыйказвае... Пачаму Івану Каромыслу ніхто ня прыказваў? Сам на ражон лезе... Па камандзе гэтай прайдохі, Адаркі... Глядзі — неўстанно лазіць сюды... Брр... Нягодніца. Нет... Нет... Согласісь, маці, так нельзя... Ён забыў дом, жонку... Нет... Нам нада разайціся... разайціся (Бяжыць у спальню). Не хачу быць трапкай... На каленях прасіць? — Годзі-ы... Брр!

(На вуліцы чуваць гоман мяшчан).

1-ы. Ушалопалі ліха ведае што—дарогу правіць у суботу.

2-і. Рабіць няма чаго.

3-і. Калі гэта было?

(Жанчыны).

1-ая. Зараз на вячэрню званіцьмуць...

2-ая. Гэта ўсё Прузынчын вельмі...

3-ая. Самі ня ведаюць, што рабіць...

Юстына (выбягае са спальні). Вот, слыш, маці. Ідзі сюда! Поўна вуліца. Вот... любуйся, цешся. Нябось, очень прыяцна, кагда сына языкамі мыюць.

Прузына (ідзе да вакна). Вось калі, вось калі! А хіба-ж я вінавата... Ці-ж я, нябога, у руках яго ўтрымаю? Ведаеш сама.

Юстына. А ўсё-ж,—маці, хоць-бы слова сказала... Луч шай слушаць нараканьні...

Прузына. Дык што-ж, бяды вялікае... Рыкун крычыць... Ведаем яго. Вось калі, вось калі... Ці-ж Павал што ўкраў ці забіў каго... Дзеля ўсіх робіць, а не...

Юстына (шпарка бегае па хаде). Я так і знала! Мама родная мама. Паблаславіла, наверна.

(На вуліцы новая гутарка мяшчан).

1-ы. Вунь бацюшка пашоў.

2-і. Як наперакор. Кажуць, з музыкаю.

3-і. Энарок, вядома.

4-ы. Большае распусты няма.

(І насупроць гэтых галасоў—іншы).

Дзядзька Гарасім! А хто вазіцьме больш іншых? Як вам ня брыдка падбіваць іншых?! Сам ня хоча ісьці і іншых пад'юшвае. А, нябось, дарога самому трэба... Крычыць, каб ня ісьці.

Прузына (у вакно крычыць). Вось калі, Гарасімкі ніхто ня ведае... Горла выгадаваў. Сам съяты вельмі... Людзей грабячы, ня думае аб богу, а гэта...

(Чуваць першы ўдар звону).

Юстына. Вот... (Жагнаецца). У таржэсцьвеную мінюту...

Ах, божа мой! как я нешчасльіва!

(Да вакна падыходзяць некалькі мяшчан з рыдлёўкамі).

Зъява XII

Адзін з мяшчан. Цётка Прозына!

Прозына. А што, сынок?

Другі з мяшчан. Ня ведаеце, тут ісьцімуць?

Прозына. А хто іх ведае.

Другі з мяшчан. Ведалі-б, пачакалі...

(На вуліцы скрэзь звон чуваць вокліч: „Мужчыны! Сюда! Сюда! Зараз ісьцімуць“. Мяшчане ідуць ад вакна. Адзін сьвішча).

Юстына. Пахваляць у акрузе... Атлічаецца. То дрова вазіць у школу, то мост правіць, то машину на мельніцу... Абнавіцель... Народ абременяць... Спасіцель...

Прозына (ідзе на кухню). Ды пакінь ужо, нябога. Вось калі, вось калі... Чалавек душою грэшан, а гэта...

(На вуліцы чутна музыка, якая заглушае звон. Хутка ўзмацняецца і скора праходзіць між воках хаты чарада сялян з рыдлёукамі на плячах, пры гомане і съяваньні. Калі музыка эмаўкае, у хату ўваходзіць Якаў).

Зъява XIII

Прозына (прыбірае пасуду). Дабрывечар... (Выходзіць).

Якаў (да Юстыны). Вечар добры. Бачылі, цётачка, якое хараство.

Юстына (прычыняе вакны). Хараство... Вот где оно сядзіць... Хараство... За гэта хараство вуліцаю не дадуць прайці. У суботу, перад празьднікамі...

Якаў (тупае з кутка ў куток па хаце). Даражэнская цётачка, дарма, што клянуць ці будуць клясьці. Але-ж гэта ім на карысць...

Юстына. Каму ім?

Якаў. Ды тым, што клянуць, мяшчанам, бач... Самі яны ня зробяць, а Павал... Паглядзеце, цётачка, чаго ён дамогся за гэты час: мост падрапаравалі, млын наладзілі, а вось яшчэ дадуць электрычнасць, дык праста лахва адна: горад... І вам, Юстына Сёмкаўна, павінна быць прыемна, што ўсё гэта ваш муж нарабіў. Каб чулі, як яго хваляць мяшчане... Вакол гавораць, цэніць, шануюць...

Юстына (бяжыць у спальню). Шануюць... Должно быць, Якаў Ігнатавіч, чуў сам, як только что атэставалі мяшчане... На чём свет стоіть—лаялі...

Якаў. Не згаджуся, цётачка, не згаджуся... родная...

Юстына. Да... таварыш. Ізвесна... Нада абстаіваць.

Значыць, я ўсяму віною... (Хмурыць твар злосна). Вось маці тожа самае. Павашаму, — пускай мудрует, забывае і далікатнасць, і грэх, і... сям'ю... Нет. Нет! Так невозможна... (Памаўчаўшы, стаючы на адным месцы). Якаў Ігнатаўч! Паверыце, я ў яго не чалавек. Маё слова, як сабачы лай. Я прашу, я абрашчаюсь, як да чалавека, як да мужа, а он... съяна. І съпіць, і бодрствуе — усё нейкія пляны, намеры, проекты... Дзеравам стаў... (Зрываецца з месца і матае рукою). Вот зьдзесь, Якаў Ігнатаўч, накіпела... Лопает... Я не ўцерплю, я бясьсільна дальше малчаць... (Рашуча тупае па пакоі).

Якаў (падыходзіць да Юстynы. Далікатна). Кіньце, цётачка! Што вы! Гэта пара пройдзе... Павал усё-ж такі шануе вас...

Юстына (зрываецца з месца). Шануе? Вы шуціце, Якаў Ігнатаўч... Вы... Дзень і нач — садом у хаце...

Якаў. Ну, я-ж яму скажу, калі ён такі... (Ківае пальцам).

(У хату ўваходзіць стораж выканкому).

Зъява XIV

Стораж (у кухонных дзівярах. Зынімае шапку. Кланяеца). Добры вечар у хату. Таварыша Паўла няма?

Юстына. А на что он табе?

Стораж (працягвае пакет). У акругу запрашаюць аўторкам?

Юстына. Давай пакет.

Стораж. Прасілі расьпісацца.

Юстына (злосна). Яшчэ чаво не хватала.

Якаў (падбягае к ім). Вось я расьпішуся. (Расьпісваецца ў кніжцы, якую падае стораж). Цяпер, браток, пэўна... Нясі вось...

Стораж (выходзіць). Бывайце...

Зъява XV

Юстына (глядзіць у вакно. Пасьля азіраеца на кухню. Весела). Знаецце, Якаў Ігнатаўч, что?

Якаў. Чую, цётачка.

Юстына (ціха). Он уедзе у акругу, а мы воскрэсеньем да вас; ідзёт? (Пле на мотыў фокстроту).

Якаў (далікатна кланяецца). Вельмі прашу, цётачка. Прызнацца, я за гэтым і прышоў... Чакаў, пакуль вы павесялееце... Міласъці прашу... Кандрата я таксама запрашаў... Ведаеце, даражэнькая, я хацеў, каб з Паўлам Хведараўічам...

Юстына. З Паўлам — ні за чо... (Адэяцца).

Якаў. Дык цяпер ужо... не... Ну, цётачка, бывайце. (Намерваецца ісьці).

Юстына (хапае яго за руку). Адну мінютку...

Якаў. Запазыніўся я, Юстына Сёмкаўна, пяць вёрст хадзьбы...

Юстына. Усё раўно зьмеркла... І вы не баіцесь?

Якаў. Каго?.. (Пачакаўшы). Дык чакаю, Юстына Сёмкаўна... А дванаццатай гадзіне з канём ля Піні Развініка... Добра, родненькая?

(Выходзяць. Юстына пры выхадзе з кухні напывае).

Зъява XVI

(Чуваць у дварэ).

Юстына. Маці!

Прузына. Чую, Юстынка.

Юстына. Я не забаўлюсь...

Прузына. А Паўлу што сказаць?

Юстына. Паўлу (Гулчэй). Что цябе неспакоіць так Павал! Паўлу!.. (Цішэй). Слядзіт, як праступніка...

(Апошнія слова Юстыны заглушае брашчотка вартаўніка).

(Заслон а).

Дзяя трэцяя.

Ясны дзень жніўня. На сцэне ў левым рагу будынкі фальварка: добрая хата, гумно, хлявы, над будынкамі паднімаюцца дрэвы саду, а ў баку іх выдэялецца вочап студні. Направа, на пярэднім пляне сцэны, край лесу. Ад лесу да фальварку ідзе вітая дарога. Пры дарозе лижачь бярвеньні. Між фальваркам і лесам палі-пожні, устаўленыя мэндлямі жыта У лесе грае жалейка.

Зъява I

(Якаў, Юстына, Кандрат, Паўліна, Віцюк і Алеся выбягаюць з лесу на гравічку, вясёлыя, жартуючыя).

Якаў (выбягае першым і спыняецца на дарожцы). А вось зараз яшчэ харашэй. Гляньце толькі на пожні... Юстына

Сёмкаўна! Якое развіненьне, прастор... Дзядзька Кандрат!
Цётка Паўліна...

(Усе зьбіраюцца каля Якава і разглядаюць навакола).

Юстына. Сагласна! Красата! Абняла-бы, здаецца, усё
і расцалавала-бы! Як лёгка дышаць! (Да Кандрата). Няужлі ты
ня слышыш? Прыглядзіся... Так хочацца...

Кандрат (цішэй). Каҳаньня?

Юстына. Хочацца бегаць, лётаць птушкаю... Зъліцца
з гэтым полем і лесам... і... не возвращацца назад...

Кандрат. Дамоў...

(Якаў ідзе ў лес з Паўлінаю).

Зъява II

Юстына. Дамоў... (Апускае голаў). Так, дамоў...

Кандрат. Кінь...

Юстына. Не магу... Кагда падумаю... (Алеся напівае жніў-
ную песню).

Віцюк. Вот в чём душа этого края... Знаете (Адвa-
рачаецца да ўсіх). Люблю белорусскую народную мелодию...
С этого-бы і начінать белорусізацію... Разве можно... (Садзіцца
на бервяно).

Кандрат. Праўду кажаш, браток... (Да Юстыны). Сядай...

Юстына. Не хачу. (Прабягае к лесу і назад). Я хачу песень...
(Гукае). Якаў Ігна-атаві-ыч! Паў-лі-ы-на-а! (Пяе за Алесяю). Муж-
чыны, падцягайце...

Віцюк. Я только слушаю. (Да Кандрата). Кандраті Яўфі-
мыч, заводі.

(З лесу выбягае Якаў з Паўлінаю).

Зъява III

Якаў. Гукалі?

Юстына. Дайце хорам жатвеную, Паўліна!

Паўліна. Ха-ха-ха! І ўздумалі-жа! Не надаела...

Віцюк. Почеку это...

Паўліна. Нашлі красату...

Віцюк. Вы ошибаетесь, Паўліна Дзямінаўна.

Якаў (да Паўліны). Не спрачайцесь, цётачка... Захапіліся маскоўскімі песьнямі... Помніце, што ў чужым намастыры... Хора-ам!

(Усе пяюць, а Віцюк дырыжуе дубчыкам. Песьня ідзе трох хвілі).

Якаў (першым канчае). Ці-ж няўдала?

Віцюк (пляскае ў далоні). Браво, браво! Ідлія!

Алеся. Каб так весела жаць, як пяяць...

Якаў. Сваё весялей жнецца...

Юстына. Цяпер ад Якава Ігнатавіча награда за песьню.

(Усе разам).

Так-так! Не забывайце, Якаў Ігнатавіч... Мы госьці...

Якаў (адступае некалькі кроакаў і схінаецца перад усімі). Прашу прабачэнья... (Бяжыць у фальварак).

Юстына. Якаў Ігнатавіч, вадзічкі не забудзьце!..

Алеся і Паўліна (разам). Вадзічкі-ы! (Бягуць у лес).

Віцюк. Сэрны! Лісіцы! Лані... (Ідзе за імі. Пасьвіствае).

Зъява IV

Юстына (тупае съценкаю падручку з Кандратам). Ну, кагда-жа, кагда? Вызбаў мяне... Дарагі мой... Ілі дай мне савет, як паступіць... Я не магу... Усе мае просьбы — напрасныя. Нет! Нет! Я болей мук не перанесу... На цябе ўся надзея...

Кандрат (азіраеца). Супакойся, Юсьця. Яшчэ ня час. Ты павінна знаць, якая гэта справа... Падыдзі да яго далікатна... гасцінна. Покуль што...

Юстына. Не ўгаварывай, прашу... Я выспрабавала ўсё... Павал мне нічога ня дасціць, і я яму ненужная... (Пауза). Кандрат, дарагі... Ты мяне... (Спянецца. Вырывае з рук Кандрата сваю руку). А ня хочаш, я найду срэствы... Я імею сілы... Я ня дамся-а...

(У лесе чуцён пераклік: „Вікенці-ы! — А-у-у! — Сюды-ы! — За-ра-аз!“ — Юстына і Кандрат прыслухоўваюцца).

Кандрат (працягае руку Юстыне). Кінь, Юсьця... Кінь роспач... Я паспрабую зрабіць усё, што ад мяне будзе залежаць... Я пасоблю табе чым мага...

Юстына (злосна). Я не патрабую зынісхажджэнья. Ты должен быць гаспадзінам сваіх слоў... Забыў... Для вас нет чеснасці, ці что?..

Кандрат. У чым справа, Юсьця-а... (Абдыме яе).

Юстина. Пусьці-ы!

(Уверанай поступ'ю накіроўваецца ў лес. Кандрат глядзіць ёй усьлед стоячы на месцы. Пасьля ідзе за Юстинай. У гэты час з фальварку выходзіць Якаў з ношаю ў руках, а з-за лесу выходзіць міліцыянэр. Абодва, гледзячы ў розныя бакі, насьвітваюць розныя мотывы. Каля бярвеньня ў сустракаюцца).

Зъява V

Міліцыянэр (бярэ пад казырок). Здрастуйце, таварыш!

Якаў. Добры дзень, таварыш міліцыянэр!

Міліцыянэр. Дзе тут фальварак Громлі?

Якаў. А вам туды?

Міліцыянэр. Туды, пускай ён згіне!

Якаў. Чаму, таварыш міліцыянэр?

Міліцыянэр. Знаеш, таварыш мілы, супачынку няма
Ні табе празніку, ні табе нядзелі... Ідзі ды ідзі... Пяцьдзесят
вярстоў у акружнасці...

Якаў. А ў фальварак Громлі чаго, таварыш міліциянэр?

Міліциянэр. Да мала-ль дзялоў! То парубкі, то ма-
сты чыніць, то землю абразаць.

Якаў. А зараз што?

Міліциянэр. Вось гэтыя абрэзкі акурат і назначылі
на празнік.

Якаў. Абрэзкі?

Міліциянэр. Да... Не маглі-бы заўтра, але на нядзелі

Якаў. А хто-ж абразацьме?

Міліциянэр. Камісія цэлая. Заехала ў другі фальварак, а мне вось — мерай вёрсты... Да... Значыць, дзе ён — фальварак гэты?

Якаў. Вось ён! (Паказвае пальцам).

Міліциянэр. Спасіба, таварыш. Дасьвіданьне.

Якаў. Няма завошта, таварыш міліциянэр.

(Расходзяцца і зноў кожны сабе сьвішча. Якаў падыходзіць на гранічку лесу і чакае, азіраючыся, пакуль схаваецца ў фальварку міліциянэр. Міліциянэр азіраеца на Якава).

Зъява VI

Якаў (стаўляе ношу і заве). А-у-у! Хэў-ра-а!

(З лесу адклікаецца некалькі галасоў: „Ідо-ом!”).

Якаў (напівае і ідзе ў лес). Забеглі недзе далёка! Хэўра-а!
(З лесу выходзіць Юстына з Кандратам).

Кандрат (да Юстыны). А во, глядзі! Находка! А дзе-ж
Якаў.

Юстына. Дзе-ж вада? (Выходзіць Якаў). Вады не забылі,
Якаў Ігнатавіч?

Якаў. Не, не, цётачка... Ваша просьба праходзіць у
сэрца і засядзе надаўга.

Юстына. Дайце, пажалуста... Смага!

Якаў (падбягае к кашэліку і дастае бутэльку і кубак. Налівае вады і падае Юстыне). Крышталёвая. Калодзеж, як крыніца. На здароўе, цётачка, пеце! (Съмлечца).

Юстына (п'е з перапынкамі). Якая добрая вада... Кандрат, выпяйце!.. (Падае Кандрату).

Кандрат (бярэ, працягнуўшы руку). З ахвотаю...

(За лесам чуваць граньне скрыпкі з бубнам. Яны слухаюць).

Якаў. Чуецце, чуецце.

Юстына. Свадэльба, должно быць... (Углядзецца ўсьцяж да-
рожкі ў бок лесу).

Якаў. Разухабіста як...

(З лесу выбягае адна за другою Алеся і Паўліна. Пасля выходзіць Віцюк).

Зъява VII

Паўліна (да Юстыны і Якава). Чудзь не фокстрот.

Алеся. Ха-ха-ха! Табе ён съніцца...

Віцюк. Ш-ша-а! Наслажденіе... Право... (Скача з выгукамі „Э-эх ма-а“!).

Якаў. Так, так, так... Абеларушвайся, браток... Ня Лё-
сікам, дык вось якім...

(Усе рагочуць. У гэты час з-за лесу выходзяць трох сельскіх хлапцы, з якіх два граюць, а трэці перабойна падпівае. Угледзеўшы кампанію яны на момант перарываюць граньне, але тут-же зноў пачынаюць яшчэ з большым дыхтам).

Зъява VIII

Віцюк (ідуцы на стрэчу). Слаўна, таварышы! Куда это,
мілые?

Адзін з хлопцаў. У сваты, дзядзька.

Віцюк. Далеко?

Адзін з хлопцаў. Ня вельмі. За Громлі вось.

Алеся. Да нас сватайцеся...
Адзін з хлопцаў. Чаму-ж не.
Другі з хлопцаў. Дзядзькі сварыцца будуть.
Віцюк. Уступаем цётку Алесю.
Адзін з хлопцаў. Будзем мець на ўвазе. (Матаюць шапкамі і ідуць далей, іграючы).

Зъява IX

Якаў (паказвае на карзіну). Замарыў вас, даражэнкія...
Алеся. Бесспагадны, Якаў Ігнатавіч...
Якаў. Дык давайце падсілкуемся: чым хата багата.
Юстына (бярэ карзіну). За мною... (Ідзе ў лес).
Віцюк (запівае: „Вніз по матушке по Волге-э, по Во-о-лге-э, ё-эй“)
Действітельно раздолье...
Кандрат. Вось-вось, Расія разгулялася...
Якаў. Так-так! Змаганыне з беларусізацыяй...
(Хаваюцца. З-за лесу паказваюцца дзяўчата, якія ідуць з мястечка. Падвязаныя твары, падатканыя спадніцы. У руках клуначкі. Вясёлыя, гутараць).

Зъява X

1-ая. Дык, мае сястрыцы, цалюткі дзень сачыў.
2-ая. Кінулася ў вочы — вядома.
3-ая. Сакратар комсамолу ці што ён?
4-ая. Цікавы хлопец!
5-ая. Падабаецца, ужо відаць...
(Адыходзяць на сярэдзіну дарожкі між фальваркамі і ляском).
1-ая. Казаў, прыедзе.
2-ая. Калі?
3-ая. На выбары, вядома.
4-ая. Мо' на сход дэлегатак?
5-ая. Адзін?
(Хаваюцца за будынкамі фальварку).
1-ая. Арына, за тыдзень пойдам у мястечка?
2-ая. Згаворымся.
3-ая. Трэба разам, глядзяце.
4-ая. Ну, вядома, весялей...
5-ая. Сёння добра дзень правялі.
(З фальварку выходзяць Павал, каморнік, уласнік фальварку Андрэй, Квактач і міліцыянэр).

Зъява XI

Павал (да Квактacha). А лес, кажаце, хаўрусны?

Квактач. Так, агульны.

Каморнік. Траіх чалавек... Пяцьдзесят дзесяцін...

Міліцыянэр. Ого, здорава, дзядзька Андрэй... Па пятнаццаць дзесяцін?

Квактач. Зусім не пяцьдзесят, таварыш каморнік...
Хаця-б трыццаць набралася. (Спыняецца і паказвае рукою). Вось там, каля гэтае прыгаліны канчаецца...

Павал. А далей?

Квактач. Далей запалянскі...

Міліцыянэр. Затое ўдоўж цягнецца. (Ківае рукою).

Павал (да каморніка). Абмералі?

Каморнік. Ня скончыў... Агулам дзесяцін шэсьдзесят набярэцца...

Павал (да Квактacha). А сям'я вялікая?

Квактач. Дванаццаць душ... Браты таксама намераваюцца перабрацца...

Павал. Падрослыя?

Квактач. Розныя...

Павал. Так... Абгледзім лес і... трэба будзе дзесяцін з пятнаццаць адрэзаць... (Да каморніка). Вы калі можаце кончыць абмяраньне?

Каморнік. Пастараюся к серадзе...

Квактач. Таварыш прадсядацель... я прашу вас ня губіць мяне... Як-жа мы гэткаю сям'ёю пражывом... Падумайце самі...

Міліцыянэр. Пражывеш, дзядзька! Міласціва робіць таварыш прадсядацель...

Квактач (да Паўла). Дарагі таварыш, ці нельга было-б...

Павал (абрывае). Грамадзянін Квактач... Я нічога не магу вам пасобіць... У нас у мястечку да поўсотні людзей, якім няма да чаго рукі прылажыць... Я мушу ходзь чымсь паменшыць іх гора... Савецкая ўлада павінна меркаваць так, каб усім быў кавалак хлеба...

Квактач. Ну, ці-ж нашым адным, добры таварыш прадсядацель, паможаце ўсім...

Міліцыянэр (падыходзіць к лесу). Не абмінуць, дзядзька, нікога... (Съмлецца).

(З лесу выбягаюць крычучы і пяючы Юстына, Кандрат, Якаў, Алеся, Віцюк і Паўліна. Угледзеўшы іх, камісія спыняеца і кідае гутарку).

Зъява XII

Юстына (ня прыкметіўшы Паўла). Гаспада, якая красата! Скарэе, скарэе...

Якаў (кланяеца камісіі і, угледзеўшы Паўла, крычыць). Паўлу Хведараўчу павага! Якім чынам?.. Проша ў кампанію.

(Усе настарожана маўчаци).

Павал (робіць некалькі крохаў да іх і, гледзячы на Юстыну, злосна пытае). І ты ў камісіі, Юстына Сёмкаўна? Якім чынам? Га-а?..

Юстына (апусціўшы голаў, хвіліну маўчыць). Я... я прыехала... Якаў Ігнатавіч запрасіў...

Павал. Якаў Ігнатавіч? Гэты Якаў Ігнатавіч!..

Юстына (зарухаўшы на месцы. У крык). Я сама сабе гаспадыня... Прашу не аскарабляць мяне... Што я табе... (Адварачаеца ў бок). Прасцітутка-а?!

Павал. Не падабаецца!

Юстына. Чо? Разве я праступленыне сделала... Разве я, наканец... что ты ловіш мяне, як сышчык?..

Павал. Я прашу цябе — не компромэтуй мяне... Ня звяззай ты сваіх паходжаньняў з май іменем...

Юстына. А-яй-ай! Падум-а-еш! Шы-ш-шка-а! Ты всю маю жысьць скомпрометовал... Ты днямі і начамі з этаю шлюхаю... от жэны скрываешся... Ты мне ду-у-шу атравіл...

Павал. Маўчы-ы!.. Ты ня съмееш крыўдзіць чалавека, які... ні каліва не вінаваты... які...

Юстына. Мерзаўка, паганьніца — вот хто она... Она закупіла цябе сваёю... Ты ў гразь мяне топчаш... (Да ўсіх). Гаспада! Вось... (Паказвае пальцамі). Вось муж, комуністы... Прымер людзкасці... (Плача). Атыдзі-ы ад мяне-э... Я не магу на цябе глядзець... Згубі-ышель мой... (Сур'ёзна). Я не дазволю, сябе обіжати... Я сумею абстаяць сябе... (Ідзе к лесу). Сумею, сумею, сумею...

Павал (гіронічна съмлецца). Аbstаяць... Ха-ха-ха!.. Перад паважнымі людзьмі... (Зычна). Прашу гэта рабіць па-за съце-

намі... дому... Каб мае вочы цябе... ня ба-а-чылі... (Да камісії).
Пойдам... таварышы... (Ідуць).

Юстына (крычыць). Я сама не жалаю на цябе глядзець...
Ты апраці-ыве-эл... Зво-о-дца-а... Хаму-у-ла... Ха-ха-ха! Па-
думаеш...

Якаў (ідзе за Паўлам). Братка-а, Павал... Прашу-у цябе...
Кінь... Ты ведаеш... Пасъля на ўсё мястэчка-а... Не рабі з
Юстынаю нічога-а... Перапрасі... Павал Хведаравіч...

Павал (суха да Якава). Нягодніца-а... Заразы-ы... (Хава-
юцца за лес).

Якаў (спыняецца). Ну, я, ты ведаеш... Я-ж нічога... Павал
Хведаравіч... Ты ўжо даруй, што са мною. (Бяжыць да Юстыны.
Разынімае рукі і ласкова глядзіць ёй у вочы). Цётачка-а! Кіньце-э!
Што-о вы... Павал Хведаравіч... Даражэнская...

(Усе стаяць, разгубіўшыся. У гэты момент з-за фальварку выходзяць
хлопцы з музыкаю, якія ня так даўно праходзілі ў фальварак).

(Заслона)

Дзея чацвертая

Будынак райвыканкаму; габінэт старшыні. У кутку стары канцэляр-
скі стол, абабіты паліньяльм шэрым сукном і засланы забруджанаю папераю.
На стале бюст Леніна, чорны, невялічкі; чарнільны прыбор з сіняга мар-
муру і стосік кніжак. Некалькі крэсл расстаўлены ў розных мясцох габі-
нэту; дзіве табурэткі і паломаная кушэцка. Крэсла старшыні мяккае, з біл-
камі. На сцяне портрэты: Леніна, Чарвякова, і портрэтныя здымкі з ме-
стачковых дэмонстрацый. У левым кутку габінэту некалькі вінтовак. Два
акны выходзяць на вуліцу, у садок. Час пасъля абеду. Пры адчыненіі
заслоны на сцэне Павал і Адарка.

Зява I

Павал (тупае па пакоі). Дык кажаш, таварыш Адарка,
што патвоему электрычнасьць хутка пусьціць?

Адарка (нагнуўшыся над столом, разглядае кніжку. Курыць.
Павінен. Я толькі што адтудава... Не ўдаётся, аднак...

Павал (нездаволена). Проста, як назнарок. Столкі часу
корпаецца... Партач, а не маханік... Сэрца труціць... Пане
мой, столькі гроши палажылі — і нічога... Выгавар, клопат-
няпрыемнасьць...

Адарка. Саботуюць... (Памаўчаўшы). Буржуазія... Думаш нет? Сматры, ніякога чутства... Я то-ж яму сёньня кажу, пасьпяшы, таварыш маханік, а ён: „машина нікуда ня варта“. Ну, і разъбярыся ты. Разве ўлезеш у гэтую машину? Шрубку зломіць адну — і ўсё на смарку... Ня нашы людзі...

Павал. Няшчасьце... (Спыняецца і моцна жэстыкуюе). Б'ешся, колькі сілы хапае—бегаеш, начамі ня сьпіш, а яны, прахвосты, хоць-бы што... Толькі стаўкі, рахуначкі, зьверхурочныя... (Ізноў тупае). Што-ж, нажываецца на Савецкай уладзе толькі і ўмеюць. Мужык гроши давай, а ў падзяку — вунь што... Восень на дварэ, пане мой, а тут не дабіцца толку, калі ён пусьціць сьвятло... У дадатак і млын сапсаваў і... (Злуе). Пад суд сукінага сына аддам... З імі іначай нельга — распусціліся, абазналіся. Раз уступі, другі, трэці — на сьпіну сядуць... Падумаць — вакола чужия людзі... Вось і павярні, як-бы хацеў. Памаўчаўшы). Але чакайце-ё! Павярну-у! Застаўлю-у! Вымушу-у! (Калі толькі пазаўтра ня пусьціць машины...)

Адарка (адварачаецца ад кнігі). А з зямлёю? Тожэ са-мае. Калі была пастанова скончыць? Тры нядзелі таму, а глядзі-ы... Як віламі на вадзе... (Прахаджвае таксама ўзад ды ўперад). Памоему, жалезнаю мятою ўсю этую нечысьць... Скруці, як пружыну... А то людзі пачынаюць съмяяцца...

Павал (прыпыніўшыся). Нават? Вось бачыш! Я казаў не адзін раз: націснуць, дык Кар'ён ўсё чакае, спадзяеца... верыць чамусьці.

Адарка (матае рукой). Расхлябанасць... Мякіна... Жаднага рэволюцыйнага пачуцця... Памоему, уокрузе трэба было адмечіць...

Павал (глядзіць у вакно). Завядзіся... Тут у нас трэба раз назаўсёды пастановіць: даць старшині рапыканому неабмежныя поўнамоцтвы ў справе электрыфікацыі і зямля-ўпарадкаванья... Я вось пазваў каморніка, што ён скажа, цікава...

Адарка. Вядома... Ды, памоему, ты маеш права сам гэта правод...

(Стук у дзвіверы. Яны спыняюцца, адварачваюцца).

Павал. Уваходзьце!

Зъява II

(Уваходзіць каморнік. Адарка разглядае портрэты).

Каморнік. Вы мяне прасілі, таварыш Чэмэр?

Павал. Прасіў... Я хачу ведаць, як ідзе справа з абрэзам? Ці скора вы прыгатуеце гэтыя пятнаццаць вучасткаў?

Каморнік. Таварыш Павал. Вы павінны самі ведаць, я-ж адзін на некалькі раёнаў... Фізычнае моцы няма спраўцца... Я-ж ня тое, каб гультаяваў... Сотні фальваркаў, пасудзеце самі...

Павал. А я-ж вам даваў гэта, як тэрміновую справу. Помніце! А цяпер зацягнулі справу да восені, і нельга будзе людзям засеяць...

Адарка (не адварачаеца ад съяны). Гэта азначае цэлы год лішняе галадоўкі пятнаццаці сем'ям...

Каморнік. То ці-ж я вінаваты? Бачыце, два разы ў Менск выклікалі — трата часу, колькі разоў выканком мяняў пляны, як вас, таварыш Чэмэр, ня было... Ды іншыя прычыны...

Павал (тупае). Таварыш Адарка, былі гэткія выпадкі?

Адарка. Якія?

Павал. Што мянялі пляны?

Адарка. Так... Перапляноўвалі некалькі разоў...

Павал (злосна). Вось бачыце... Як-жа тут будзеш працаваць нормальна... Такім чынам мы за пяць год зямельнае рэформы ня зробім... Не магу зразумець... Людзі з галавамі сядзяць ці... (Ідзе да дзвіярэй, адчыняе і заве). Таварыш Кар'ён! Га, таварыш Кар'ён!

Каморнік. Таварыш Кар'ён, здаецца, вышаў кудысьці

Павал (зачыняе дзвіверы). Нікому няма клопату. Кожны думае, што ён робіць з ласкі, на кагось чужога, а не на сваю карысць... Як найміты... (Да каморніка). Я вялю вам, вось, пры таварышу Адарцы, у тыднёвы тэрмін у гэты пакой даставіць плян пятнаццаці вучасткаў... Ня зробіце — на сябе злуйцеся... Я не магу дазволіць, каб людзі лішні год голадам марыліся...

Каморнік (мнешца, выхіляецца). Таварыш прадсядацель, я прашу ходзь-бы...

Павал (павяліцельна). Ніякіх просьбаў, жадных уваг. Пятнаццаць сем'яў павінны пасеяць жыта. Бывайце здаровы. (Ідзе да вакна, а каморнік выходитці. Адарка адыхаець ад портretaў).

Зъява III

Павал. Пане мой, ты іх прасі, а яны табе... Ніколі!
Годзе! Кожны служачы павінен, нарэшце, знаць, што ён працуе
не для мяне і не для сябе, а для агульнай справы Рэспублікі...
Я з вас выганю панства... Сабралася хэўра...

Адарка (угледаецца ў акно). Так і патрэбна...

(Прачыняюцца дзверы. Якісь мешчанін, прасунуўшы голаў, ціха пы-
тае. „Можна“? Ни Павал, ні Адарка не заўважаюць. Тады прасіцель
мадней падае голас аб сабе: „Таварыш прадсядацель“.

Павал (адварачваецца ад вакна). Зваў хто?

(З-за дзьвярэй падвойны голас: „Можна“).

Адарка (ідзе да дзьвярэй). Можна!

(Уваходзяць двое мяшчан, старэйшы і малодшы. Спяняюцца каля
дзьвярэй, з палкамі).

Зъява IV

Павал. Ідзеш, Адарка?

Адарка (з дзьвярэй). Зайду да Кар'ёна.

Павал. А яшчэ прыдзеш?

Адарка. Загляну... (Выходзіць).

Павал (падыходзіць да мяшчан). За справамі, дзядзькі?

Малодшы мешчанін (сарамаціцца). Таварыш Чэмэр,
калі мы ад іх зволімся...

Старэйшы мешчанін. Пачакай, брат, ты самае
што ў іх залазіш. (Сымлецца. Набівае люльку). Гэтыя справы, як
ценъ: куды сам, туды і яны.

Павал. А якавы яны? (Выбягае з габінету). Хвілінчуку
адну. Я зьбегаю ў комунадзел. (Зачыняе дзверы).

Зъява V

Малодшы мешчанін (разглядае портрэты). Хіба ты
кажы першым, дзядзька.

Старэйшы мешчанін. Ды можаш ты сваё казаць,
я пачакаю.

Малодшы мешчанін. Нешта зразу забегаў...

Старэйшы мешчанін. На наша няшчасціе...
(Сымлецца).

(На вуліцы чуваць гучнае: „Аць-два, аць-два! У ногу!“ Съледам
зычны голас запівалы і тут-жа хор: „Армія Чырвоная“. Мяшчане хутка
ідуць к акну).

Малодшы мешчанін. Дапрызыўнікі!
Старэйшы мешчанін. А не комсамолы?
Малодшы мешчанін. Не, вунь, бачыш.
Старэйшы мешчанін. А глядзі-ты, як аbabіліся...

(Уваходзіць Павал).

Зъява VI

Павал (перабіраючы паперы на стале). Што-ж, дзядзькі, зямля, дровы ці што інакшае?

Старэйшы мешчанін (стоячы каля вакна). Зямля, таварыш прадсядацель... Калі ўжо з ёю будзе толк? Здавалася-б, далі ўжо, — бяры і ары. Дык не — павёз гной, а мне каморнік і кажа: перакроілі нанава... Я назад — і сам ня ведаю, што далей рабіць.

Малодшы мешчанін. А мы дык зааралі ганоў з двое і ўсё прапала...

Павал (злуецца). Так... ліха ведае што... (Іншым голасам). Ціха, даражэнкія. Вось толькі што я даў загад каморніку, каб у тыдзень вам былі адведзены вучасткі...

Старэйшы мешчанін (гіронічна падсімейваецца). Электрычнасьць два гады запальваецца, а гэта ў тыдзень. Дзе вы бачылі, таварыш прадсядацель...

Малодшы мешчанін. Іш, электрычнасьці захацеў, дзядзька! А смалякамі надакучыла! Папалі смалякі, што навазіў, — хваціць на твой век...

Павал. Нічога! (Сымлецца). Будзе электрычнасьць і зямля будзе... За тыдзень, дзядзькі, наведайце... (Падыхаецца да вакна. Мяшчане кіруюць у дзвіверы).

Старэйшы мешчанін (ідучы). Хоць-бы жменьку жыта засеяць, таварыш прадсядацель...

Малодшы мешчанін (ідучы). Чалавек ведаў-бы тады, ці шукаць яму іншага таленту. (Выходзяць).

Зъява VII

Павал (адвяртаецца на пакой. Хапаецца рукамі за голаў). Вот табе! У людзей зьнявер'е! Ласьне гэта мажліва... З усіх бакоў... Той з машынаю засеў, гэты з абрэзамі... Трэція штрахоўкаю дапякаюць селяніну... Немажліва! Прахвостаў мала разагнаць... Пад суд — за нядбайнасць к дзяржаўным

абавязкам... (Спакайней). Добра! Усе яны пойдуць усьлед за агентам... Разганю, як веџер пыл... І чаму яно якраз сюды зышлося: усюды, як мае быць, а гэта... штучка к штучцы... Не! Выганю аднаго — будзе навукаю ўсім... Падбяруць хвасты... (Гіронічна). Вось да баляў — як адзін! Вечарыны, жанкі, заўёты, гасціны... Балота!

(У габінэт уваходзіць Прузына, якое Павал момант не прыкмячае).

Зъява VIII

Прузына (засопшыся, нясьмелала). Павалка! Павал!

Павал (раптам адварачваецца). Ах, маці! Чаго ты?

Прузына (поўшэптам, з азіркамі). Прыходзіла Юстына. Цябе пытала. (Выцягнаеца да Паўла). А гэты, штрахавацель, не асьмеліўся ўвайсьці ў хату і пільнаваў яе на вуліцы...

Павал (зьдзіўлена). Даўно?

Прузына. Хвілін з дваццаць таму... Сказала я — ня прыходзіў, вось яна закруцілася і вышла з хаты... Сядзітая, надзымутая.. Можа-б ты, сынок, пашоў дамоў...

Павал (рашуча). Добра, зараз... Ідзеце дамоў...

Прузына. Ці не перапрашаць толькі... Надовечы падсылала Матруну Піліпаву...

Павал (спакойліва). Добра, добра... Дома пагутарым...

(Адчыняюцца дзвіверы. Паўла кліча Адарка: „Таварыш Чэмэр! На хвілінку да Кар'ёна!“).

Павал (ідзе да мацеры). Я зараз прыду. (Выходзіць. Уваходзіць Юстына).

Зъява IX

Юстына (спакойліва азірае вакола габінэт). Его нет. Уцёк, наверна. (Падыходзіць да стала і садзіцца на крэсьле). Спратаўся. (Нэрвова перабірае на стале кніжкі. Устае з крэсла і падыходзіць да вакна. Узіраеца на двор). Скажу адкрыта... Нет!.. Раз я яго аставіла, астаў, пажалуста, і ты мяне... (Заводзіць няроўны напеў). Даждуся! Трус! Думает, что не знайду!.. Ня уйдзёш!.. Камуністы!.. (Пле з перапынкамі). Он должен мне аканчальна сказаць.. (Абціраеца хустачкаю). Не жадаеш — ня нада... значыць не машай... Падумаеш, сіла... Ёсьць округ — ёсьць і цэнтр... У вадным месце паслушалі — у втарым не асобенна...

(Дапрызыўнікі ізноў, ужо ў іншы бок, праходзяць з песнямі між вокан. Юстына падыходзіць к вакну і глядзіць. У гэты момант уваходзіць Павал, пяючы: „Хай нас сустрэнуть палямі, лясамі“).

Зъява X

Павал (угледае Юстыну. Спыняецца і пытае). Да мяне?

Юстына (зъянинацку). Да вас...

Павал. Нешта мaeце сказаць?

Юстына (ідзе ад вакна к столу). Імею... Вы... ты... вы ня съмееце так рабіць... Эта дзелаюць...

Павал (зъбірае настале паперы. Нешта піша). Як так?

Юстына (нэрвова). Я прашу вашага вниманья...

Павал. Стаци на калені?

Юстына. Я прашу вас... Давольна ўжо мне цярпець...
Кагда рашаць — тагда... Вы не павінны мне ставіць препят-
сьцьвіяй.

Павел. Да чаго ўсё гэта?

Юстына (нерашуча). Раз кончана, так кончана... Вы ня можаце мяне задзержаць сілаю...

Павал. Я вас ня трymаю -- можаце, вось... (Паказвае на дэзверы). На ўсе чатыры бакі...

Юстына. Вы не должны мяне... Разве...

Павал (паднімаецца). Што-о? На балі-ы? Пасагу? (Тупае).
Скардэсься... Я цябе не ганю...

Юстына. А хто-о, як ня ты? Ня ты зрабіў мне невы-
насімай жысьць? Ня ты давёў мяне... Людзі ведаюць!.. Ад
людзей ня спрашаш...

Павал. Я? Твае жыцьцё?.. Выдумляеш...

Юстына. Мне не даюць вуліцаю прайсьці... У цябе
гэтая зводніца-а за... другую жэну... Ты майго слова ня ўва-
жыш нікогда, мае просьбы... Мне астaeцца адно: ліба зъбегчы,
куда глаза глядзяць, ліба... рукі на сябе налажыць... Тры тыдні
ня была, а ці словам заікнуўся... (Стукаюць у дэзверы).

Павал (нездаволена). Досыць! Я ня маю часу спавядцацца
перед табою... Цесна, нудна, ня люба — на ўсе чатыры бакі...

Юстына. Нет! Ты мяне ня выжанеш... Я пазаву тваіх
таварышоў, пускай скажуць, ці гэтак комуністыя поступаюць...
Нахал! Я табе ня прыслуга... какая-ліба.. (Гучней стукаюць у
дэзверы).

Павал. Прашу пакінуць габінэт! Ты мне перашкаджаеш
працаваць...

(Адчыняюцца дэзверы і ўваходзіць Кандрат).

Зъява XI

Кандрат (абыходзіць стол. Схінаецца. Пазірае на Юстыну і не-даўмывае. Губіцца). Я... Таварыш Чэмэр, прашу ад вас на хвілінку ўвагі...

Павал (акінуўшы Кандрата хмурым паглядам). Па справах?

Кандрат (нясьмела). Я прышоў прасіць... Можа быць Юстына Сёмкаўна... (Пытальна паглядае на Юстыну)... ужо перадала вам маю просьбу...

Павал. Кажэце!

Кандрат. Сьпярша... (Падходзіць да Паўла і, калі той адсту-пае, забягае яму наперад). Даруйце-э... Вы падумаеце, што ў ва-шым жыцьці... Кладу руку на сэрца, не мая віна... Вы два разы мяне бачылі з Юстынай Сёмкаўнай у ўмовах... Паверыце... бяз усякіх думак... выпадкова... І каб за гэта рабіць чалавеку...

Павал. Што?

Кандрат. Я думаю, вы чулі... Усе гавораць, нібыта праз вас мяне хочуць зьняць з работы... Я прасіў-бы... Я да-кажу, што ніколі нічога...

Павал (сядзіта). Вам сказаі на мяне? Хто? Хлусы будуць адданы пад суд, а... першым — вы... (Пачакаўшы). Досыць... (Падыходзіць к сталу). Ха-ха-ха! вось дык характэрна...

Кандрат (съмялей). Таварыш Чэмэр! Вам съмешна, а мне грозіць... я ўсё-ж лічу, што з вашага боку ня... ня... чесна... і вы вернеце назад...

Павал (мяніе міну). Што? Згаварыліся-а? Прашу з пры-ватнымі справамі ка мне дамоў... Тут ля іх няма месца. (Паказвае на дзвіверы). Будзьце ласкавы! Я павінен прадаўжаць сваю працу... Будзьце ласкавы... (Кандрат робіць крокі к дзвівірам. Юстына ня рухаецца).

Юстына. Ня мееш права ганяць!.. Мы прышлі ў учраж-джэнъне... Нас даджны здаволіць... а не... (Крута павяртаецца і выходзіць. Ідучы). Сасчытаемся ў іншым месцы... успомніш!... (Бразгае дзвівірыма). Кандраці Яўхімич! (Кандрат выходзіць). Нахал! Бюрократ!

Зъява XII

Павал (агідліва). Балота! Бросьня... (Плюе). Трэба раз на-заўсёды скончыць... Рашуца... Беспаваротна... Трэба мець воль-ныя рукі, думкі, намеры... Вольныя павароты... Што замінае — к чорту-у... (Уваходзіць Якаў).

Зъява XIII

Якаў. Павал, браток... Перш усяго — дзень добры... Што здарылася? Цётка Юстына галёкае на ўсю вуліцу... Я ня съмеў падыйсьці... У чым рэч?

Павал. Ты за справаю?

Якаў. Так, так... Павал Хведаравіч... Папершае, я еду... Мне ў гэтай атмосфэры душна... Падругое... усё-ткі я патаварыску... Кінь, кінь сямейныя... Перапрасі... Цётку Юстыну перапрасі... Убачай... (Порстка азіраецца). Мяшчанка... Вакол мяшчанства... Ці-ж усё зразу можна выжыць... Вякі накаплялася... Я сам... ня ўтрымацца... Ты ўжо падумай...

Павал. Ты едзеш?

Якаў. Выбачай... Так сказаць, патаварыску... я-б радзіў... Пэўна — тваё дзела... Ты лепш ведаеш.

(За дэльвярыма зычная гутарка. Чудён голас Адаркі: „Заві Паўла хутка!“ Прачыняюцца дэльверы, з-за якіх чуваць вокліч: „Таварыш Павал! Таварыш Адарка заве вас!“).

Павал (азіраецца). Зараз. (Да Якава). Дык што ты хацеў сказаць, га?

Якаў. Памойму, Павал Хведаравіч, пагадзіся ты з Юстынай Сёмкаўнай... Усюды ідуць гутаркі, плёткі, няўжо табе гэта добра? Ведаеш, гэтым хочуць падмачыць тваё імя... Ёсьць людзі, якім ты... Усё трэба падлічыць... Мая рада, браток...

Павал (скалануўшыся ўсёю істотаю). Ёсьць людзі? Ты мне падкажаш на гэтых людзеў? Пляваць... Я паставіў сабе мэтаю адно: няспынную, рашучую працу. Я мушу паказаць жыхарству, што і як працуе для яго Савецкая ўлада... А ёсьць людзі, якім гэта варожа — вядомая рэч... Дык ведай і ты, што гэтыя людзі варты таго, каб з імі гаварыць, як з ворагамі... (Памаўчаўшы). Вось толькі што быў адзін з гэтакіх... І за ім... Ёсьць людзі — і ёсьць народ, сяляне... (Ублягае ў габінэт Адарка).

Зъява XIV

Адарка (перш глядзіць колькі момантаў на Якава, пасля да Паўла). Загаварыўся, падумаеш!

Павал. А табе што?

Адарка. Дзела... Срочнае дажа...

Павал. Так?

Адарка. Бяз жартаў... Маханік прасіў зараз-жа прыйсьці
у млын: будзет первая спроба пусьціць электрычнасць...

Павал (зарадаваўшыся). Электрычнасць? Нарэшце!

(Пяе: „Адрачомся ад старага міра-а“. Хутка кідаецца па шапку і, не зважаючи на Якава, бяжыць да дэзвярэй. Адарка съледам, Якаў пазадзе. У тэты час на вуліцы чуваць съпей жанцоў, якія ідуць з дажынак).

(Заслона).

Дзея пятая

Вечар. Вуліца. На вуліцы змрок. У хатах зас্বечаны аген'чыкі, якія праз вокны пускаюць на вуліцу праменьні і крыху яе асвятляюць. Людзі, што ходзяць вуліцаю ці па воду, ці з мяхамі або кулямі за плячыма, мігаюць у неразборным выглядзе. Каля хаты, супроцьнай Чэмэравай хаце, некалькі мяшчан вядуць гутарку з прыказкамі і кепікамі аб электрычнасці. Дзесь скрыпяць вочап і вешніцы; чутны рэдкія „ноканьне“ і „нуканьне“. У Чэмэравай хаце таксама съвеціца аген'чык.

Зъява I

(Гутараць мяшчане)

1-ы. Бач, а ты, Пяतрусь, казаў, што не дачакаемся.

2-і. Абмыліўся... Ха-ха-ха! Хоць спаліў вазоў пяць смалякоў...

3-і. Затое гута-а-рак, праз тры гады... Колькі ў жорны-і самі па-а-памалолі...

4-ы. Дарэмна плявузаць... А то калі вы сваё гаспадарства ладзіце спачатку—лёгка яно даецца вам?

2-і. Ха-ха-ха! Ермалай абстойвае ўладу...

4-ы. А та-а-кі і буду... Бо за-раз у нас старшыня ня кепскі: і поля даў, і сенакосу выстараўся, і масты падрапараў, і дровы...

3-і. Аб дро-о-вы-і п-па-а-чака-ай, браток... Мо-ожа так, я-ак і з алектры-ыка-а-ю-у...

1-ы. Затое як заблішчыць, дык толькі трымайся... Вочы затульвай.

(Праходзіць мещчанін з кулём саломы).

Зъява II

Прахадзячы. Дабрывечар, мужчыны.

1-ы. Дабрывечар.

Прахадзячы. Чакаеце элекTRYкі?

2-і. Вядома... А ты·ж, куды цемнатою?

Прахадзячы. Апошні раз з прыемнасьцю прайду цемнатою. Затое дачакаліся... Браткі, дзякую яму, таварыш Павал паказаў сябе...

4-ы. Так, так... Мы, чуеш, ня мелі яшчэ гэткага працаўніка... А вось яны ўсё яшчэ нездаволены...

1-ы. Ды кінь, Сідар. Мы жартамі!

Прахадзячы (ідзе далей). У гэткай справе жарты не пасуюць. (Хаваецца).

Зъява III

1-ы. Як-бы мы што кажам на Паўла! Каб ды нам назаўсёды гэткі чалавек,—што·ж бы мы супроць Саветаў,—барані божа.

3-ы. Т-та-абтож-то-а... Да-а чаго-а Сі-ддо-ар на сур'ёз-э...

(Праходзіць Саламея да Чэмераў).

Зъява IV

Саламея. Зацікавіліся і вы элекTRYкаю? Вядома, гэткая навіна... Сёння на ўсіх вуліцах—паўнютка людзей... Нібы на ўсюночнай...

1-ы. А ня ведаеш, Саламея, скора запаляць?

Саламея. Ды, пэўна, крыху пазьней... Мне казала Прузына, якой казаў Павал, што а 10 гадзіне...

2-і. Значыць, яшчэ ў хату можна наведаць...

Саламея (з двара Чэмераў). Ды чаму·ж... Як-бы далёка гэта... (Хаваецца ў хаце).

3-і. Ды-ык хі-бба-а пайсьці што-о кольве·э-чы зрабіць, пакуль т-там...

2-і. Адно·б, не прапусьціць...

1-ы. А мо· яшчэ ня так і скора...

(Праходзіць трох хлопцы з песьнямі).

2-і. Хлопцам на ўсю нач съвята...

4-ы. Чаму·ж ня съвята. І сталым ня меншае съвята...

(Ідуць двое ў адзін бок, двое—у другі).

З аднаго боку. А хто-ж кажа--ня съята...

З другога боку. Можна не казаць, а думаць...

З аднаго боку. Чэсьць і хвала Паўлу...

З другога боку. Дзякую яму.

(З хаты Чэмераў выходзяць Прузына і Саламея).

Зъява V

Саламея (съцішаным голасам). Ня прыходзіла, кажаш, Прузынка! А-а, а-а! Бачыш ты.

Прузына. Наравістая... Наказвае іншымі, а сама... Толькі раз зашла, ды то каб палаюцца... і тады-ж ад нас у выканком пашла і колькі папасварылася на Паўла. Рынак прайшла з крыкамі і... Вось калі...

Саламея. Хоць і харошая кабета, але, мая ты Прузынка, не завідная... Ой-то ўжо не завідная... (Спяняеца на съятле каля вярэі).

Прузына. Прайдзі съвет, ня нойдзеш гэткае. Вось калі, вось калі... Колькі папасушыла мяне, колькі пазъдзеквалася, як Паўла ня было дома... Выказаць нельга. Вось калі... Вось калі...

Саламея (выглядае на вуліцу. Прислухваецца). Як-бы мая Настуся гаворыць... Пэўна ўжо на зборню... (Да Прузыны. Цішэй). Ну, а як, бок, Прузынка, Павал глядзіць на гэта? Мабыць і не патурае... Ці-ж ёсьць час занятому чалавеку думаць аб гэтым... Баба! Што ўшалопае—або выпаўніць... Ён-жа ў цябе гэткі работнік, гэткі старанны...

Прузына (таксама азіраеца). Сястрыца, шкадуе... Шкадуе Павал яе, чаго й казаць... Вось калі... Але ўцерпу няма... І то ён цярпеў увесь час... Каб на іншага—і біў-бы... і гнаў-бы, нямаведама што рабіў-бы... Вось калі... А Павал-жа—дабрата, сястрыца... Але паслья давяла... Не давала працаваць, цягалася з усімі стрэчнымі... Вось калі... Ну, заняты ён, дык злаваць за гэта? Трэба дараваць... То-ж не для сябе... Але... Вось калі.

(На вуліцы чуеца гоман і крык, які перабівае гутарку кабет. Якісь голас заводзіць нястройную песнью. Другі пераймае, крычучы: „Янка, кінь! Вось пасядзем на прызьбе і разам запляем... Дзяўчаты, сюды, да Грышка—хаты!“

Саламея. Зборня, во... Мая дзеўка, пэўна, там, а яшчэ не вячэрала... Трэба ісьці... Дабранач, Прузынка...

Прузына. Бывай здарова, сястрыца...

Саламея (выбегши на вуліцу, кричыць). „Настуся! Насту-
у-ся-а! Мо-ж не вячэрала-а? (Яе кліч глушыць гоман, выгукі, напевы,
якія разам зъліваюцца ў гучны шолам).

Зъява VI

Павал (выходзіць з Адаркаю з-за суседняе хаты). Разумееш,
гэтулькі сілы патраціць... Не дазваляюць, не дапамагаюць...
Сам!.. Лёгка сказаць—сам! Значыць, рабі, як хочаш, круціся,
вярціся...

Адарка. Ізвесна, трудоў многа палажыў. Нада пры-
знацца, ты настаяў... Трэба, каб ячайка благадарнасць вынесла...

Павал. Згадзіся, Адарка, што інчай нельга... Але—я
не за падзяку... Паглядзі сама—капейкамі зъбіраліся гроши.

(Праходзяць два хлопцы з музыкаю на гармоніку і гукаюць ім:
„Добры вечар, таварыш Павал! Скорэ пусьцяць съятло?“).

Павал. Вечар добры... пусьцяць ужо, пусьцяць...

Адарка (да Паўла). Толькі-бы ў яго там і на гэты раз
нічаво-бы не папорцілася... не-то—будзе правал.

Павал (гучна). Толькі сапсуе, тады сукінага сына заары-
штую. То будзе яўны саботаж. Паглядзі, які стварыўся на-
строй! Кожнае дзела ляпей многіх і многіх слоў... Мы бярэм
фортэцыю і кожнаю справаю замацоўваем сваю перамогу...
(Спяняюцца каля Паўлавай хаты ў цяньку). Гэта найлепшая агітация...

(На зборні чудён агульны съмех).

Адарка. Я согласна... Нада іспользаваць гэту заваёву
як найпаўней... Нада даказаць...

(Раптам выбухае стрэл, якіс няўдачны, ціхі. Чуецца трывога, выгукі:
„Ла-ві-ы! Вось яны, во! Хло-оп-цы-і! Сю-да-а!“ Тупатня, гоман. Натоўп з
хлопцаў ды дзяўчат запаўняе двор Чэмераў. Выбягае на вуліцу Прузына.
У натоўпе Павал, Адарка, Юстына. Павал трymаецца за прастрэленую руку).

Зъява VII

Хлопец з натоўпу. Таварыш Чэмэр, гэта-ж ваша
ジョンка страляла... Вось, таварыш Чэмэр...

(Галасы з натоўпу: „Яна, яна“).

Другі хлопец. А нехта ўцёк... На агароды... Праў-
цом на гумны...

Адарка (паказвае пальцам на Юстыну). Негадзяйка! Яна за-
думала зъвясьці таварыша Паўла... У загаворы... знаем... ня
скроешся, галубка...

Юстына (нэрвова тупае ў натоўпе). Маў-чы-і... шлю-ха-а...
Я не дапушчу іэздзявацца над сабою... такой, як ты... Я...

Адарка. Як ты съмела страляць? Ты знаеш, у каго ты
страляла і што за гэта цябе чакае? Га?

Юстына (храбрыцца). Я страляла... Я ведала, што... дзе-
лаю... он стал у мене на дароге... он погубіл... он не дает мне
построіць мою жысьць... Я нарочна страляла... я не хацела
яго ўбіць... Я хацела паказаць, что магу, что буду трэбаваць...

Павал (уладуючы руку). Вар'ятка... Няпрытомная... Ты...
разам з Торкам? Пакушэньне-э... Ха-ха-ха!

Юстына. Я адна... Я... Пусьце-эце мяне...

Павал (да Адаркі). Няхай ідзэ... Шалёная...

Адарка. Нет... Яе нада адвясці ў аддзел міліцыі...
Гэта загавар... Она не адна... Ізвесна... Таварышчы! Адвя-
дзеце-э... (Юстыну асъцярожна, нерашуча бяруць пад рукі).

Юстына (вырываецца). Насільнікі... Куда вы мяне паве-
дзяцё... Я не праступніца-а... Я хацела паказаць, что он не
павінен, что он... пусьце-е! (Вырываецца і бяжыць з двара).

(Адарка кідаецца ўсьслед за ёю, кричучы: „Стой! Таварышчы, ла-
веце-э!..“ Некалькі хлопцаў бягучы, галёкаючы: „Лаві-ы! Лаві-ы!“).

Павал (робіць некалькі кроکаў к вуліцы). Кіньце-э! Кіньце-э!
Адарка! Таварыш Адарка! К чаму гэта!

(Шум і гук ня съціхае. У гэты момант запальваецца электрычнасць
і ўміг трывога перавяртаецца ў радасныя выгукі, воклічы, гукі „ура-а“).

1-ы. Глядзі-ы! Вунё-о!..

2-і. Во, во! Гга-а-гга-а!

3-і. Бач, бач, як месяц...

4-ы. Полагам так... Промінам. Ха-ха-ха!

5-ы. Як прыгожа... Па ўсім мястэчку...

6-ы. Гэта ўсё Павал Чэмэр... Да стараўся...


7-ы. Брава! Таварыш Павал!.. Гга-а-гга-га... Ггу-уз-зу-ух-
гу-у...

Павал (абураны ўсім, што творыцца на яго ваччу, хвіліну стаіць
на адным месцы, як заварожаны, паслья рухае на вуліцу, у бок голасу, на-
тхненна гаворачы). Дайшоў. Настаяў! Няхай ведаюць Авосьцы...
Вот... Не за дзякуюй... Не... Савецкая ўлада можа, мусіць,
умее... і зробіць... новае, съветлае, радаснае жыцьцё...


(На зборні пяюць: „Адрачомся ад старага міра“).

(Заслон а).

11-II-1926 г.



ДЗЬВЕ СІЛЫ



ДЭВЕ СІЛЫ

Драматычныя сцэны з жыцьця прамысловага цэнтру

Чынныя асобы:

ІГНАЛЕВІЧ САМУСЬ ПАЛІКАРПАЎ—дырэктар заводу.
ЛУСТА СЫМОН ГАЎРЫЛАЎ—галоўны інжынэр, спэц.
РОЗА КАРЛАЎНА—жонка Лусты.
РАМАН—сын Лусты.
ХРЫСТЫНА—дачка Лусты.
ВЕНДУШЭВІЧ АВІЛ АНТОНАВІЧ—інжынэр-конструктор, у
адміністрацыйных адносінах падлеглы Лусту.
ЖЭЛЯЗЮК ПРОХАР САЎКАВІЧ—начальнік трактарнага
цеху.
БАНДАРОВІЧ ЮСТИН—тэхнік.
АКОРАК ТЭКЛЯ ІГНАТАЎНА—асабовы сакратар Лусты.
КРУГЛІК ПРУЗЯ—табельшчык.
БАБУЛЬКІН ВАРЁН—чарцёжнік.
БЯГУНЕЦ ЯДЗЯ—канторшчыца.
ТАПТУХА ВОЛЬКА—арцельшчыца.
ХЛЕБНІК ТАМАШ—прадзаўком.
ГАРНАК МАЦЕЙ—сакратар ячэйкі.
ЖМЕНІН МІКІТА—вартайнік канторы.
ВІКТАР }
МАКАР } рабочыя
ВІКЦЯ—служка Лустаў
ГРЫПІНА—кухарка Ігналевіча.
СЬМЕХІНА ЮЗЯ СІЛКАЎНА—таварышка Акорак Тэклі.
РАБОЧЫЯ.

Дзяя першая

Мэталёвы завод „Чырвоныя Зоры“. Кантора заводу. Габінэт Сымона Лусты, застаўлены чатырма канторскімі сталамі. На съценах портрэты К. Маркса, У. Леніна і Сталіна. Праход у габінэт праз невялічкую каморку, з адным столікам і шафкаю — для арцельшчыцы і вартаўніка. У габінэце Лусты — Акорак Тэкля і Бабулькін Вар'ён. Прыадчынена вакно. Відны съцены завodu. Чуцён гул і бразак.

Зъява I

Акорак Т. (перакладае паперы на Луставым стале). Вы ведаецце, таварыш Бабулькін, нашаму начальству ніколі самому ня справіцца з паперамі. І адкуль яны толькі бяруцца — цэлы касьцёр. Што дзень — то болей. А сотні адсылаюцца... Ня справіцца... Ня справ...

Бабулькін (з трохкунікам у руках). Сымону Гаўрылавічу цяжка. Падумайце-э, кіраваць гэткаю машынаю! Лёгка казаць. Шэсць тысяч рабочых! А хто яму памагае? Ігналевіч? Ды што казаць... Гэта для маркі... А Вендушэвіч?..

Акорак Т. У нас многа што для маркі... І з боку управы, і з боку працы... Вазьмече, добра вы кажаце, Вендушэвіча — што гэта за інжынэр... А якое амбіцыі... Я тое, я гэтае... А сапраўды, толькі ў знаку, што перашкодзіць Сымону Гаўрылавічу... Вынаходзец яшчэ... Трубку выдумаў.

Бабулькін. Ага, ага, падумайце-э... Венду-у-шэ-эвіч!..

Акорак Т. (ідзе да свайго стала). А з якім гонарам трymaeцца... Нібы ўсё ад яго залежыць...

Бабулькін. Ага, ага... Савецкі інжынэр... Вынаходзец...

Акорак Т. (звоніць). Пыл у очы пускае... Думаецце, навошта — каб Сымону Гаўрылавічу ножку падставіць. (Звоніць яшчэ). Інтарэсы заводу, палепшанье вытворчасці.

(Уваходзіць Жменін. Акорак не заўважае).

Зъява II

Жменін. Вы мяне звалі, таварыш Акорак?

Акорак Т. Цікава, чым кончыцца сёнешняя спроба... Вы, таварыш Бабулькін, не прыслухоўваліся?

Жменін. Колькі там гоману! Усё начальства сабралася. Зараз меліся сход адчыніць ..

Бабулькін (ня гледзячы на Жменіна). Та-ак?.. Ты як чуў
аб гэтым? (Да Акорак Т.). Ага, ага... Гэта цікава. Казалі там,
што... больш гутаркі, ніж справы...

Акорак Т. Волька ня прыходзіла? Трэба ў табельную
занясці... Во гэта... Хутчэй, калі ласка.

Жменін. Адказу чакаць?

Акорак Т. (гледзіць у вакно). Вунь Сымон Гаўрылавіч
з Бандаровічам... Не-ә, нехта іншы...

(Бабулькін падыходзіць да вакна. Жменін таксама павяртаецца і
гледзіць).

Бабулькін. Дзе-ә? Гэта вось?

Акорак Т. Не-ә, схаваліся за гмахам трактарнае...

Жменін. Чакаць адказу?..

Акорак Т. Ня трэба. (Жменін выходзіць. Акорак Т. ідзе да
дзвярей). Я й забыла... Жменін!

Зъява III

(Уваходзіць расстроены Бандаровіч. Перапыняе Акорак Т.)

Бандаровіч. Жменін памчаўся... Ах... Тэлефон пра-
цуе? Ласьне з гэтага можа быць карысьць для справы?..

Акорак Т. Што здарыліся, таварыш Бандаровіч?

Бандаровіч. Чаго чакалі, тое й здарылася... (Звоніць).
Габінэт таварыша Жэлязюка?.. Бухгалтэрыйя?.. Адбой, тава-
рыш... І, здаецца, нікому ўтратку... А, разумееце?.. Габінэт...

Акорак Т. Гэта на пробе?

Бандаровіч. Таварыш Жэлязюк? Няма? Просіць Бан-
даровіч... Хвароба—ня проба... Звод адзін... І хоць-бы Сымон
Гаўрылавіч... Памоему...

Акорак Т. Вы дарэмна, таварыш Бандаровіч... Сымон
Гаўрылавіч...

Бабулькін. Сварка?!

Зъява IV

(Улятае Круглік)

Круглік. Цэлы шурум-бурум сярод рабочых... Ва ўсіх
майстэрнях—спрэчкі, гутаркі...

Бабулькін. А сход як?

Круглік. Ня ведаю. (Да Акорак Т.). Вам вылічыць гэта?
Жменін не растлумачыў толкам.

Акорак Т. Чорт яго ведае... Пашлі дурнога, а за ім другога. (Звоніць). Выведзіце, калі ласка, за апошні тыдзень...
Прасіў Сымон Гаўрылавіч...

Круглік. Добра... Хіба заўтра?.. Ужо пара дахаты...

Бандаровіч (дапісвае). Хадзэм... Утро раніцы мудрэй...
(Выходзіць з Круглікам).

Зъява V

Акорак Т. Вы таксама ідзяце, таварыш Бабулькін?

Бабулькін. Пайду... А вы пачакаецце Сымона Гаўрылавіча?

Акорак Т. Трэба... Мне вельмі цікава, як гэта там..
(За дзьвярыма чуецца гоман). Ці ня йдзе?..

Бабулькін. Гудок быў?

Акорак Т. Ня прычула... (Глядзіць у вакно). Пры такіх умовах ці-ж можна мець парадак на прадпрыемстве!..

Бабулькін. Бывайце-э здаровы... Скажэце Сымону Гаўрылавічу, што я заўтра раніцою кончу ўсё... Дома папрацую...

Акорак Т. Да яму, відаць, сёньня зусім не да гэтага...
Памоему... (Не прыкмячае выхаду Бабулькіна). А памойму, усё залежыць ад Ігналевіча... Будзь-бы на мяне... (Азіраецца). Хаха-ха! Сама сабе даводжу... (Чуецца стук у дзьверы). Ваходзьце-э...
(Гудок).

Зъява VI

Жэлязюк (у дзьвярах). Сымона Гаўрылавіча няма?

Акорак Т. Уваходзьце!..

Жэлязюк. Вы зьбіраецеся йсьці?.. Няужо Сымон...

Акорак Т. На хвілінку, Прохар Саўкавіч... Вы ня хочаце са мною і парою слоў абмяняцца?.. (Падбягае і хапае яго за руку).

Жэлязюк. Тэклі Іgnataўna!.. Я ня тое, але... часу—
хоць зарэжце-э... Сымон Гаўрылавіч прасіў...

Акорак Т. (хітра съмляецца. Зачыняе дзьверы). І мяне прасіў таксама... Раніцою, а цяпер... Прохар Саўкавіч, ласьне гэта ня... подласць?..

Жэлязюк. У высокай меры... Тут паход, капаньне-э... Я вам скажу, Тэкля Ігнатаўна.. систэма ўжо гэткая... Вазьме-э-це нашу майстэрню... Вы думаеце можна наладзіць працу!.. Я ўжо... як напіраў, біўся... А—ані рады... Цэлы рад прычын, як той бясконцы ланцуг... Ні кроку наперад...

Акорак Т. Вы былі на пробе? Сымону Гаўрылавічу, кажуць, прыкрасыцяй наказалі...

Жэлязюк. Го, гэта ня дурны Вендушэвіч, бач... гэта яго прылада мае буйнае значанье... Ён падніме выраб формаў на дваццаць процэнтаў... Але... Ці-ж гэта ўсё-э? Далі-б нашаму брату гэткія ўмовы—мы Форда нагналі-б... Тэкля Ігнатаўна-а... звязаны мы... Нам не разгарнуцца ў гэтай атмосфэры... Мы... (Тупае між сталоў). Вось чаму ня хочацца вярэдзіць думак... І так цягне, каб куды ў зацішны, свой, сямейны куток...

Акорак Т. Мы пачакайма Сымона Гаўрылавіча...

Жэлязюк. Няма часу, ведаеце... Заданьні, заданьні... Хмара заданьняў, ведаеце... душаць нас сваёю бяссыстэм-насьцю...

Акорак Т. Кіньце... Хто іх усе выканае... Або карысьці, калі выконваеце?... (Глядзіць у вакно). Памоему, Прохар Саўка-віч, вам трэба было іначай зрабіць... Трэба настойна заявіць Ігналевічу, калі надалей будуць гэткія адносіны, вы—з Сымонам Гаўрылавічам, з іншымі вы кідаеце працу і...

Жэлязюк. Жартуеце? Гэта выступленье-э... А ў кожным выступленні-ы... Ведаеце... Ды пры гэтым, усё ад Сымона Гаўрылавіча залежыць...

Акорак Т. (зрываеца з месца). Мякіна вы — вось што. І Сымон Гаўрылавіч і вы, Прохар Саўка-віч... Трусы... Ласьне можна напускацца? Вы—аснова ўсяго заводу... Няхай-бы бяз вас...

Жэлязюк. Тэкля Ігнатаўна, адкуль у вас такі ваяунічы настрой?.. (За вакном чуецца гоман рабочых).

Акорак Т. Я не магу... проста не магу, калі гляджу на ўсе гэтыя парадкі, на ўсю... (Памаўчаўшы). Ну, а як з падзячным лістом Сымону Гаўрылавічу? Ня чулі? Замоўкла... Зацягнулі... і тут рука Вендушэвіча.

Жэлязюк. Задіхла... А мо...

(Стук у дзвіверы. На старожваюцца. Уваходзіць Таптуха).

Зъява VII

Таптуха. Сымона Гаўрылавіча няма? Э управы яму экстраная цыдулька... (Садзіца). Замучылася... Няма рады... Нідзе ня вырваць капейкі гроши... Про-о-ста, як языком зьлізала... Бегаеш, бегаеш... Я вам перашкоджу?... Зараз іду... Значыць, няма...

Жэлязюк. Калі ласка... Ведаеце-э... Я сам Тэклі Ігнатаўне паперашкодзіў...

Акорак Т. Кіньце-э... Ласьне ў нас сакрэты якія?

Таптуха. Перадасьцё ліст, цыдульку, калі ласка... Ужо раз сем гадзін? Ідзеце, таварыш Жэлязюк? (Накіроўвае да дэзвярэй).

Жэлязюк. Пайду. Тэклі Ігнатаўна, вы ўжо без мяне...

Акорак Т. (забягае наперад). Ня пушчу, Прохар Саўка-віч... Сымон Гаўрылавіч вельмі будзе-э рад, калі вы яго пача-каецце... Ён зараз...

Жэлязюк. Адкуль вы ведаеце, што зараз...

Акорак Т. А дзе яму бавіца.

Таптуха. Я вас не дачакаю, таварыш Жэлязюк... Бывайце. (Выходзіць).

Жэлязюк (кідаеца за ёю). Таварыш Таптуха, у мяне да вас маленькі інтэрас...

Акорак Т. Прохар Саўка-віч, гоў, Прохар Саўка-віч... Нівежа... (Адварочваеца ў вакно і занеўважае, як у каморку ўбягае Луста, абураны, злы).

Зъява VIII

Луста (бяжыць да тэлефону). Тры тысячи...

Акорак Т. (раптам зьдзіўлена). Гэта вы, Сымон Гаўрыла-віч!.. Вой! Ну, паверыце, зусім не заўважыла... (Да сябе). Ах, гэта-ж яны дэзвярэй не прычынілі... Дуралеі!

Луста (бязуважна). Барышня-а... ды дасьцё вы ці не... Тры тысячи... Так, тры-ы ты-ыся-ачы дзесяць... так, дзесяць... Аглухлі?.. Дзякуй... Роза, ты? Хто каля тэлефону? Марыля, га? Заві Розу... Розу Карлаўну... (Да Акорак Т.). Я вас прашу, Тэклі Ігнатаўна.. можа... Проста сілы няма далей... Нахалы, хамы... Гэта ты, Роза? Што-ж гэта—заву, чакаю, а ты... Сёма гавора... Так, Сёма... Праз поўгадзіны буду. Тут у мяне спра-вы... Але—справы, агонь іх няхай папаліць... Буду, буду праз гадзінку... ну, можа менш, а можа... Вы абедайце-э... Нікуды

не паеду, не... Да ўбачэння, добра... (Да Акорак Т.). Прычы-
ненце, Тэклі Іgnataўna, вакно; даруйце, калі ласка. (Тупае). Вы ве-
даеце, я далей не магу... Хамы... Я рашуча пастаўлю пытанье:
або я, або Вендушэвіч; або веды і вопыт, або... невуч і хваль-
ко... рамеснік... Праца ці лёзунг... гаворка, інтрыгі...

Акорак Т. Ну, а Іgnalевіч, бач, Іgnalевіч... Сымон Гаў-
рылавіч, вам сказаць рашучае слова і тады...

Луста (тупае). Вось выляпіў нейку пустую, саматуж-
ную варстатку, а ўжо... вынаходзец, галава. Эдисон... На сто
процентаў павялічэння вырабчасці... Падняцце прадпрыем-
ства; фордызм яшчэ... Жабракі...

Акорак Т. А я-б на вашым месцы... Усё-ж залежыць
ад вас—перавярнулі як-кольвецы шрубу ўбок і па варстату...
Раз, другі... Яму няможна даць ходу...

Луста. Ды я ўжо ведаю, як зрабіць... я ўжо заявіў у
мястком... Павялічыць вырабчасць... Няхай спадзяеца...
(Памаўчаўши). Вы дамоў накіроўваецца, Тэклі Іgnataўna?.. Я-б
хацеў з вамі, каб гэта... Так пражэ... Куды ні падумаю—усюды
нудзішча—дзеца няма дзе, няма...

Акорак Т. (знаходзіць цыдульку і падае Лусьце). Выбачай-
це... Нядайна Волька прынесла... Э управы... Прашу вас, Сы-
мон Гаўрылавіч... Буду рада вас бачыць у сябе...

Луста (чытае. Ухмыляеца). Так... добра, до-обра-а... (Да
Акорак Т.). Я-б да вас заехаў з вялікаю ахвотаю... Паверыце...

Акорак Т. Экстраная цыдулька?.. Вельмі буду рада...

Луста. Гэ-э! На гарбату мяне запрашае адзін... Толькі
нуда і там... Я думаю, пойдам... (Зьбіраеца). Усё-ж я не чакаў
гэткага нахальства. Сапраўды—пусьці-ы сьвіньню... (Прыслухоў-
ваюцца). Пойдзем... (Ідуць. І калі Луста бярэца за клямку дэзвярэй, яны
адчыняюцца з другога боку. Пралазіць галава рабочага).

Зъява IX

Рабочы. Прабачайце... Я да вас, таварыш начальнік...
Чакаў цэлую гадзіну.

Акорак Т. Ужо паслья працы, дарагі... можа заўтра...

Рабочы. Я не да вас... Я добра ведаю сам...

Луста. Нічога, нічога, кажы... Вы, Тэклі... Іgnataўna...

Рабочы. Я прашу, таварыш начальнік, даць запіску да
Бандаровіча... Я хадайнічаю перавясьціся на такарны варстат...
Вось ужо колькі часу, а ён...

Луста. Да я яму скажу лічна... Я яго буду бачыць...
Можа і сёньня...

Рабочы. Я прашу, таварыш начальнік... Вы забудзеце...

Луста (дастасе блёк-нот і піша). На, калі ня верыш... Да
убачэнья...

Рабочы. Дзякую. Вельмі дзякую. Даруйце... Што зра-
біць... (Выходзіць).

Зъява X

Акорак Т. Во, бачыце... рабочыя да вас... І мне ду-
маецца, калі толькі стане пытанье наконт таго, ці вы, Сы-
мон Гаўрылавіч, ці Вендушэвіч,—я ўпэўнена, што ўсе рабочыя...
за вас...

Луста (гіранічна). Тэкля Ігнатаўна, Тэкля Ігнатаўна...
Даверная мая...

Акорак Т. Чаму?

Луста. Не адцягайцеся ад зямлі... Глядзеце сапраўд-
насці ў вочы... Едзем... (Выходзяць). Едзем лепш...

Зъява XI

Жменін (уваходзіць з мяцёлкаю). Бач, як засядзеўся! Лу-
ста... Прыпякло, напэўна... Ды густа... Луста, як кажуць, атры-
маў тлуста... Не спадабалася — перабой. Вендушэвіч падмоч-
вае... Так... як кажуць, прости—пану... Здорава... Усё-ж галава.
(Паціху падмятае. Пераглядае на столах паперу. Пазірае на портрэты). Да-
водзіца лічыцца... Гэта ня мінулае, што „як мая нага хоча“...
Народ—гаспадар!.. Прэ саматугам і ў політыку і ў тэхніку. Гля-
дзім—сёньня дубальтовыя рубілкі, заўтра лёгкаходныя краны,
а гэта складаныя варстаткі... Патрошку, крок за крокам...
(Усміхаецца). А гэтаму не па сабе... Ха-ха-ха... Чаму ня ён...
І, як рак, чырвоны... ад злосці... А гэтая вяртуха таксама ні на
крок... Чулая якая!.. Так і сочыць, так і нышпарыць. А як
там, што сказаі, а чаму так... Дападкая... А там? Там, як і
тут. Зрабіў Вендушэвіч паляпшэнье, усе за яго; зробіць Лу-
ста, яму пашана... Чаго-ж зайдросціць і злавацца? Нечага.
Ацэнка правідловая, заслужаная. Ды, памойму, тут справа ўся
у заводзе... На завод трэба зьвярнуць увагу, а ім—аб сабе...
(Слухае). Яшчэ некага нясе? Як на вакзале, ды годзі. (Стук у
дзвіверы). Ды чаго там стукаць—уваходзь. (Мацней). Уваходзьце!
Раней ня было часу.

(Уваходзіць Хлебнік Тамаш).

Зъява XII

Хлебнік. Мікіта?

Жменін. Як бачыце.

Хлебнік. А начальства даўно пайшло?

Жменін. Дзякую богу, восьмая на носе...

Хлебнік. А ты-ж чаго замарудзіў? (Разглядае паперы).

Жменін. Мяне замарудзілі... Карцелі дагэтуль... Я думаў, на ўсю ноч гутарак хопіць... Уразілі забалюча на пробе... (Інакшым тонам). Ды ў нас, таварыш заўком, таксама нелады: іншаму ўздумаецца ўсю пору сядзець, а ты чакай, галодны, змучаны... Мусіш зачыніць і падмісьці... А скажы заплаціць за зверхурочны час—гатовы вочы выдраць. (Матае рукою).

Хлебнік. Гэта-ж не заўсёды мо'?

Жменін. Не заўсёды... Як кажуць, дзень абмінуць і йзноў. Вось на гэтым тыдні, дык дзень-у-дзень...

Хлебнік. Дамагайцеся аплаты... Трэба пазваніць. (Ідзе да тэлефону). Дайце-э, калі ласка, быўши готэль Аркадыя. Але, Аркадыя... Дзякую...

Жменін. Дамагаемся... Зараз дзесяць гадоў як дамагаемся... Змагаліся... Ня так лёгка... старому...

Хлебнік. Разуверыўся?.. Аркадыя? Дваццаць тры... Прузя-а? Га? Ты сёньня дома?... Даўно з заводу?.. Я?.. Выабразі, што з канторы Лусты... тут удваіх філёзофствуем... Удваіх з Жменіным, але... Заеду... Тут яшчэ ўсё пробнае паветра... Ня ўзы любіў Луста... Ха-ха-ха! Гонар! Не чакаў, ведаеш, гэтакага эфэкту... Так, так... Вендушэвіч зарэкомэндуе сябе... Добра, кажаш?—Вядома, вядома... Адзье-э...

Жменін. Сталёвым будзеш—разуверышся...

Хлебнік. Абавязкова, абавязкова... Адзье... (Да Жменіна). Вы мне калі-небудзь дакладней раскажаце... (Ідзе з га-бінэту).

Жменін. Я прашу, таварыш заўком... зараз выслушаць... Тут-же нядоўга, не аповесьць чытаць... як кажуць, я табе слова, а ты мне...

Хлебнік. Таварыш Жменін, сёньня нельга, зусім нельга... Я-ж зранку ў дому ня быў... (Выходзіць). Бывайце!

Жменін. А я?.. Халера надала гэтую пробу... А яшчэ гэтая вяртуха... паехала-б дамоў і там хоць усю ноч... А то ў канторы... Мятлою-б гэтаю ўсіх. (Трасе мятлою над столом

Лусты). Кожнаму сваё... Ня быў дома, а звоніць табельшчыцы... Найдзі ты лад які. Пацьвільваюцца адзін з другога, а ты тут... Шоргаеш мяцёлкаю за скарынку... Не-э, не-э! Памойму, яшчэ многа трэба жучыць іхняга брата... Дакуль гэта будзе гэткая... Годзе! Годзе, браткі, пара аб заводзе думаць... Пара думаць аб агульнай справе... Так, так, мілыя Лусты-ы... мілыя...

(Заслон а).

Дзея другая

Кватэра Сымона Лусты. Столовая, у правым баку адгароджаная фіранкамі кухня. Каля фіранкі шафа-буфэт. Насупроці—шафа для адзеньня. Пасярэдзіне столовае стол, а вакола некалькі крэслі. Наперадзе дэзверы ў іншы пакой. З боку дэзвярэй палічкі з кніжкамі. Стол напагатове для яды... Расстаноўлена пасуда.

Зъява I

Роза Карлаўна (ідзе з кухні да вакна). Добрае поўгадзіны... Ужо ведама яго мера... Поўгадзіны!.. Ізноў, пэўна, у Тэклечкі... (Хвалюецца). А-ах! што-о-ён... што т-ты сабе думаеш, Сеня, што! Стары чалавек!.. З сям'ёю... Калі ты кінеш гэту сваю дурасць... Забыўши сям'ю... Да дзіва, што гэткія адносіны ад начальства... Ці-ж людзі ня ведаюць... Пашанаў-бы сябе... Вось завошта трэба пахвальны ліст, ха-ха-ха! Пашанаў-бы мяне-э, дзяцей... Дык не... (Ідзе да дэзвярэй другога пакою. Стукнае). Раман, заві Хрыстыну і будам есьці... Дакуль мы будам чакаць... Загінуў ізноў...

Раман (з-за дэзвярэй). Я пазваню хіба?

Роза Карлаўна. Куды ты званіцьмеш...

Раман. На завод...

Роза Карлаўна. Так ён табе й сядзецьме на заводзе...
Атрымаеш...

Раман. Тады я да Прохара Хведаравіча пазваню...

Роза Карлаўна (сярдзіта). Кінь званіць... Ідзеце есьці...
Вікця-а!

Вікця (з кухні). Слухаю, гаспадыня.

Роза Карлаўна (ідзе да стала і садзіцца). Давай. Сымона Гаўрылавіча чакаць ня будзем.

Вікця. А мо' ён зараз прыдзе?.. Пастыне ўсё...

Роза Карлаўна (устае з крэсла. Сярдзіта). Пастыне, пастыне-э!.. Табе цяжка паварушыцца ўдвойчы... Распанела... Гроши плаці, а бойся-а... Правы набылі вялікія... Дзяржаваю правіць хочаш... Ведаю... Дасі...

Вікця. Роза Карлаўна, дык чаго ўжо вы так... я-ж захацела... Да вас нямаведама як падыйсьці... Усё нядобра няўгодна... Вы старога не забылі...

Роза Карлаўна. Ты мяне ня ўпікай старым, чуеш? Давай есьці. (Бяжыць да дзвіярэй і стукае). Раман, Хрыстына! Дзеці! Прасіць мо' вас? Хадзеце... (Мадней стукае). Няўрокам бацьку акуратнага маецце... Эх-гэ-хэ!..

Зъява II

(Уваходзіць Раман з Хрыстынаю)

Хрыстына (весела. Перапрашальна). Ня злуйцеся, маман... Мы-ж думалі, што папа...

Раман (суха). Мама заўсёды на нас злосьць спаганяе... Як быццам-бы мы вінны...

Роза Карлаўна (стукае кулаком па стале). Годзі мне пататкі чытаць... Не ўгадзіла? Не спанраўна... Ваш, бацька мне во тут...

Раман (щіха). Як-бы мы бацьку падвучваем...

Роза Карлаўна. Падвучваем... Вікця!.. Нясі на стол.

Вікця (з кухні). Зараз...

(Раман, адварнуўшыся ў вакно, пяе).

Хрыстына (тоўхае яго). Сьціхні. Маман не дражні... Чуеш, Рома?.. Уй, вуй...

Зъява III

Вікця (нясе страву на стол). Ставіць?

Роза Карлаўна. Стай вось сюды... А другое гатова?

Вікця. Гатова, гаспадыня... (Намерваецца ісьці).

Роза Карлаўна. Садзіся...

Вікця. Я зараз, вось... (Хаваецца за фіранкаю).

Роза Карлаўна (разълівае ў талеркі страву). Неўтрапёная... Савецкая прыслуга... Абедайце-э, дзеці...

Вікця (выбягае з кухні). Та хай-бы ж я разъліла.

Роза Карлаўна. Еж... (Прабуе). І сёньня перасаліла!..
(Ківае галавою). Робіш адно, а думаеш аб іншым...

Вікця. Няпрауда, не салоны суп...

Роза Карлаўна. У цябе ўсё добра. (За дзьвярыма чуцён
авон тэлефону). Эвоняць? Бяжы, Раман, паслухай...

Хрыстына. Я пабягу.

Роза Карлаўна. Цябе не пасылаю. Раман!.. (Раман
бяжыць. Вікця гардліва йдзе на кухню. Роза Карлаўна адвартаецца ў бок
тэлефону і слухае).

Раман. Мама, вас бацька просіць...

Роза Карлаўна (зьдзіўлена і ў той-же час радасна). Няма
часу, беднаму... Дзела па горла... (Пашіху ўстае і йдзе).

Раман. Хутчэй, мама...

Роза Карлаўна. Хутчэй! Падумаеш! Не пасьпее... Мы
ня столькі яго чакалі... Пачакае і ён.

Вікця (нясе яду). А дзе-ж гэта маці?

Хрыстына. Да тэлефону маман пазвалі... Давайце
другое.

Вікця. Мо-ж пачакаць трэба іх?

Хрыстына. Давайце-э...

(Чуваць у тэлефона рэзкі голас Розы Карлаўны).

Роза Карлаўна. Так, так, бо й не дачакацца... Дзя-
куй богу, дзвяятая гадзіна, а ты... Вядома, разумею... У цябе
занадта клопатаў... Тэклю... Тэ-тэк-лю-у... А то-ж куды... Па-
саромеўся-б...

(Вікця з Хрыстынаю ўсьцішыліся і настаражыліся... Вікця не пачула
як з яе рук выпаўзла талерка і зычна дзвэнгнула аб падлогу. Вікця дзіка
ўскрыкнула).

Хрыстына (хапіла Вікцю за руку). Шша-а, шш!..

Роза Карлаўна. Што там за трасца-а?.. Гэта я не
да цябе-э... У хаце тут...

Раман (з дзьвярэй). Што ў вас гэтта?.. Аднае хвіліны
ня могуць ціха... Дзеци малыя... Бачыце, што маці...

Хрыстына. Маці, бацька... Ты-б, Раман, хоць трох,
быў далікатнейшы да...

Роза Карлаўна (нема). Вы съціхнедзе, нарэшце?..
Гэта ўсё тут... Прыедзеш?.. Не адзін?.. А раней ня было
часу сказаць... Тэкля Іgnataўna-a?.. Прашу, калі ласка, далі-
катней... Так, так, я табе ня прыслуга... Адзье... (Вешае трубку).

Зараза-а!.. (Ідзе раззлаванаю ў сталовую. За ёю моўчкі Раман. Вікця і Хрыстына не зварухнуцца). Вікця-а! Прынясла другое? (Садзіцца).

Вікця. Проша, Роза Карлаўна...

Роза Карлаўна. Вы елі, дзеци?

Хрыстына. Я ела, маман... А Рома...

Роза Карлаўна. Садзіся, Раман... Палажы, Вікця. (Памаўчаўшы). Вы пойдзеце, дзеци, у університет?

Раман. Мне трэба абавязкова... Сёньня будам студком выбіраць...

Хрыстына. А ў нас, мамачка, пэўна, ня будзе лекцыі...

Я думаю ня йсьці...

Роза Карлаўна. Пайдзі, дачушка... А то бацька будзе нездаволены...

Хрыстына. А папа скора прыдзе-э? Не казаў?..

Роза Карлаўна. Ведае хто, што бацька думае... Давай, Вікця, кісель...

Хрыстына. Я не хачу...

Раман. Я таксама не хачу...

(Вылазяць з-за стала. Раман дастае з шафы паліто і адзянецца. Хрыстына бяжыць у другі пакой. Вікця падае кісель, якога, аднак, ні сама, ні Роза Карлаўна не ядуць).

Зъява IV

Вікця. Прыбіраць?

Роза Карлаўна. Еж! Не глядзі на мяне... (Да сына). Ты йдзеш, Раман?

Вікця. Не хачу... (Ходзіць з пасудаю то на кухню, то назад).

Раман. Іду.

Роза Карлаўна. Надоўга?.. (Да Вікці). Прыбірай... Сымону Гаўрылавічу ў пліце пакінь... (Устае і накіроўвае ў другі пакой, пасъля вяртаецца). Ты купі, Раман, назаўтра да гарбаты... Але не-э... Усё роўна трэба Вікцю пасылаць... (Ідзе да вакна).

Раман. Дык мне ня трэба купляць? (Ідзе на кухню).

Роза Карлаўна. Чакай!.. Можа стрэнеш, часамі, бацьку...

Раман. Дык што яму сказаць?

Роза Карлаўна (махает рукою). Нічога, няхай...

Зъява V

Хрыстына (выходзіць адзетаю ў сталовую). Маман?
Вікця (выбягае з кухні). Роза Карлаўна?
Роза Карлаўна (паглядае то на адну, то на другую)
Чаго вам?

Вікця. Прохар Саўкавіч прышлі...

Хрыстына. Вы, маман, не зачыняйце дзвярэй на
ключ.

Роза Карлаўна. Прасі, Вікця, Прохара Саўкавіча...
(Да Хрыстыны). Або ия ведаеш, што рабіць, калі зачыню?

Хрыстына. Мамачка, вельмі нядобра лезьці ў па-
лісаднік...

Роза Карлаўна. Што яшчэ за навіна... Прохар Саў-
кавіч! Чаму-ж ня йдзеце! Калі ласка... Што за сараматлівасць...
Ваходзэцце. (Да Хрыстыны). Ідзі ўжо, дачушка, ідзі... Дзевятая
канчаецца.

Хрыстына (выходзіць). Да ўбачэнья, маман. (Уваходзіць
Жэлязюк).

Зъява VI

Жэлязюк. Добры вечар, Роза Карлаўна... (Цалуе руку).
Я да Сымона Гаўрылавіча па маленькой справе, ведаецце...
забыў.

Роза Карлаўна (паказвае на крэсла). Сядайце-э, калі
ласка... (Вешае капялюх на съценку)... Што за ўбачэнье... А калі
на доўгі час, дык я... Вы-ж да нас так рэдка заглядаеце-э...
Чалавек хацеў-бы сягды-тады... Ну, вы ведаецце, Прохар Саў-
кавіч... Мы-ж, як на востраве якім... Нікуды ні пайсьці, нідзе
вечара ні правясьці, як належыць...

Жэлязюк. Так, так, ведаецце, так... Часы, нечага
сказаць!..

Роза Карлаўна. Нудная пара, Прохар Саўкавіч.
Яшчэ таму, у каго ў сям'і лад ідзе, сяк-так, а гэта—вакол
дрэнна складаецца. Сымон Гаўрылавіч мой гэткі цяжкі чала-
век, што ніяк-ніяк з ім не памяркуеш... Ах, я заговорваю вас,
Прохар Саўкавіч... Вам можа зусім гэта няцікава. Даруйце.
Я ўжо такі чалавек, што люблю перад знаёмым, прынамсі,
як вы, усю душу вылажыць... Э нутра напірае, ведаецце, няма
рады стрымаць. А вы-ж—ну, усё роўна, як брат... Я вельмі
паважаю вас, Прохар Саўкавіч.

Жэлязюк. Дзякуй, дзякуй, Роза Карлаўна. Мне таксама прыемна, ведаецце... Цягне да Сымона Гаўрылавіча... Мілы, людны ён у вас... Вось іду... прышоў, ведаецце, і адчуваю сябе, ну, як-бы вам сказаць (глядзіць у бок), як летам на зялёным поплаве, ведаецце. Вы праўду кажаце, Роза Карлаўна, што наш час—няцікавы час... Цесны, ведаецце, без разгарнення... Асабліва нашаму брату, інтэлігенту. Ня ў модзе, ведаецце... мы...

Роза Карлаўна (устае). Даруйце, Прохар Саўкавіч, я й забыла, можа гарбаты шкляначку вып'еце?

Жэлязюк (ёрзае). Божа барані, Роза Карлаўна, навоштатая звярэда... Нашто-о... Я толькі што ад стала, ведаецце... Я прышоў не надоўга... Сымону Гаўрылавічу трэба адну думку падаць па сёнешній справе...

Роза Карлаўна. Па якой справе, Прохар Саўкавіч?

Жэлязюк. А вы ня чулі?

Роза Карлаўна. Не-э! (Сярдзіта). Пачуеш! Людзям чужым хутчэй вядома аб тваім мужу, чым табе... (Крычыць). Вікця!

Вікця (з кухні). Чаго, гаспадыня?

Роза Карлаўна. Самавар готовы?

Вікця. У хвілю...

Роза Карлаўна (усхвалёвана). Можа йзноў з Вендушэвічам стыкнуўся?

Жэлязюк. А то-ж бы з кім... Зараза, ведаецце... З ім у нас ня можа быць супольнае працы. Не... Ён мяшае і мне і Сымону Гаўрылавічу на кожным кроку...

Вікця (з кухні). Роза Карлаўна, можа зъбегаць да Хацкеля?..

Роза Карлаўна. Зъбегай, галубка, зъбегай... Сама памяркуй, што і як... (Адварочваецца да Жэлязюка). Усё яшчэ прыстае?...

Жэлязюк. Чым далей, ведаецце, тым болей... Адносіны ўскладняюцца да йнямавернага... Усё назнарок, нагальна становіць і становіць падножку... Падсякае да нас усякую веру, перабівае працу, ведаецце... Вось і сёньня...

Роза Карлаўна (зъдзіўлена). А што сёньня?

Жэлязюк. Пробаваў, ведаецце, сваю новую выдумку... І калі Сымон Гаўрылавіч падказаў камісіі на нягоднасць аднае шрубкі, як вылаецца, ведаецце... Хоць у морду дай... Жаднае

павагі ні па старшинству, ні па стану... Перад рабочымі нават... „Ты,—кажа на Сымона Гаўрылавіча,—гной,—кажа,—для аздаблення новае глебы“... Гной... для глебы... падумайце, Роза Карлаўна, які наглец!..

Роза Карлаўна (нэрвова тупае па пакоі)... Безабразьзе-э... Хлапчук, нявежа, а съмее гэткімі словамі... Наогул, ніякага спыну няма зараз усякай брыдзе-э... Служка—табе камісарша, тэхнік які няшчасны—вышэй за інжынэра... А-яй... Прохар Саўкавіч, ну, гэта-ж немажліва, гэта...

Жэлязюк. Так, так, ведаеце, так... І што там сёньня было!.. Я ўжо казаў Сымону Гаўрылавічу... Трэба, кажу, раз назаўсёды-ы... Гэтаму хлапчуку трэба пера-гарадзі-ыць дарогу... а Ігналевічу—рубам пытаньне: або з Вендушэвічам, браток, з гэтым саматужнікам, невукам, або... з намі... з Сымонам Гаўрылавічам... (Устае)... Няпраўда, мо’?

Роза Карлаўна. І я так кажу... Казала неаднораз гэта... Гэтак, Прохар Саўкавіч, і толькі гэтак... (Маўчанка). Але мяне бярэ сумненьне. (Спыняецца). Вы... бач, Сымон Гаўрылавіч няздатны на цвёрды намер... Няздатны... У яго нутры за- надта многа гэтае інтэлігенцкае квашаніны... азызласці... Няздатны... Вось гэта наша і ваша бяды... Ня ўмееце і ня можаце, Прохар Саўкавіч...

Жэлязюк (спыняецца пры вакне). Роза Карлаўна, даруйце мне, але вы ня правы... Не... Тут трэба ўлучыць, ведаеце, адзін момант... Ня зразу-ж... Не на ражон-жа лезыці... Махнуў рукою—гатова... Паставіў іначай шрубку... Не, тут трэба абдумаць... І я прышоў да Сымона Гаўрылавіча падрабязна аб гэтым пагаварыць...

Роза Карлаўна. Вы прышлі, бо іначай нельга... Але ён, Сымон Гаўрылавіч, бачыце, яшчэ не адчуў усяго значаньня наступных падзей... (Нэрвова). Не адчуў... Бо, каб яго думка ня была занятая іншым,—ён даўно знайшоў-бы шлях да выйсьця-а... Тымчасам... Я вось і ня ведала-б нават, каб ня вы, аб сёнешнім выпадку. Звоніць два разы, а каб словам абломовіўся, каб бедным... І вось, бачыце, дзесятая гадзіна, а ён не абедаў і не дзе галеецца... Ні свой гонар, ні сям'і павага... яго ня кра-таюць... Хваліўся лістом, атэстатам, калі ўжо! А і цяпер—ні слуху, ні чуткі... Нне-э, Прохар Саўкавіч, не-э... Трэба пе-ра-ра-дэіц-ца-а...

Жэлязюк. Роза Карлаўна! Вы сёньня як быццам-бы...
даруйце мне, на некага вельмі ўжо раззлаваны...

Роза Карлаўна. Іначай нельга, Прохар Саўкавіч,
нельга, родненкі... Я ўжо далей цярпець ня маю сілы... Годзі
маўчаць. (Ціха. Злосна). Сымон Гаўрылавіч здрадзіць мне... І я вам
скажу, яго губіць Ако-а-рак... Ако-а-рак яго губіць... Тут за-
капана ўсё... Тут і сам ён загразьне-э... Паверыце мне, успом-
ніце-э... (Плача).

Жэлязюк. Роза Карлаўна, што з вамі?..

(З кухні чуцён раптоўны окліч Вікці, съледам гучны званок і стук).

Вікця. Роза Карлаўна, га, Роза Карлаўна-а... Сымон
Гаўрылавіч прыехаў...

Роза Карлаўна і Жэлязюк выпростваюцца і робяць некалькі крокаў ад
стала да кухні. Абое настарожаны і зьдзіўлены).

Роза Карлаўна. Вікця-а!

Вікця. Чаго, Роза Карлаўна?

Роза Карлаўна. Прыйгатуй барыну вячэр...

(Адгортваеца фіранка, і ў пакоў уваходзіць Акорак Тэкля, Круглік Прузя
Луста. Чуюцца іх вясёлыя п'янія прывітаныні і ў адказ—істэрычны плач
Розы Карлаўны).

(Заслон а).

Дзея трэцяя

Памяшканье заўкому—невялічкі цымяны пакоік. Голы стол у левым
кутку. На съценах процьма розных плякатаў і лёзунгаў. Каля круглай чы-
гуначнай печы на падставе бюст Леніна. Адбываеца пасяджэнье заўкому
Вырашаеца другое пытанье павесткі—„інцыдэнт з пробою такарна-рэзаль-
нага станка А. Вендушэвіча“.

Зъява I

Хлебнік (старшынствуе). Справа Лусты—Вендушэвіча. За-
чытаць?

Віктар. Вядомая рэч—усе помніць...

Бандаровіч. Трэба высьветліць, у якой адлегласці
заўком мае разглядаць...

Макар. Ды тут таксама рэч вядомая... Бесспагадна
і неліцапрыятна... (Съмлюцца).

Бандаровіч. Дайце слова, таварыш Хлебнік... (Шум).

Хлебнік. Проша... Слова мае таварыш Бандаровіч...

Увага...

Бандаровіч. Я мыслью, калі станаўлю сваё пытаньне, так: мы павінны ведаць, з якога боку падыйсьці да справы, каб ня ўлезьці ў чужую компэтэнцыю. Заўком павінен выходзіць з пункту гледжаньня...

Макар. Ну, вось, лекцыя... Мы разумеем ролю заўкому і тут нечага расъпінацца...

Хлебнік. Таварыш Макар, ты не даеш таварышу...

Віктар. Ты-б хоць раз, Макар, змоўчаў, а то...

Макар. Няхай прадсядацель высьветліць.

Бандаровіч. Дзіўны чалавек, а я чаго дамагаюся...

Віктар. Таварыш Хлебнік, растлумач хіба нам справу.

Хлебнік. Прашу ўвагі, таварышы... Вы помніце, вядома, 23 ліпня інжынэр Авіла Вендушэвіч даваў перад камісіяй спробу свайму станку, што выдумаў сам і ахвяраваў для такарных майстэрняў нашага завода. У час спробы старшыня камісіі, галоўны інжынэр Сымон Луста, адмеціў недахопы ў станку і выказаўся аб ім адмоўна. Інжынэр Вендушэвіч западозрыў у гэтым воражныя настроі да сябе з боку Лусты і выказаў гэта яму ў рэзкай форме. Далей пайшлі спрэчкі і сварка і, нарэшце, Сымон Луста палічыў сябе абражаным з боку Авілы Вендушэвіча ды перадаў справу ў заўком. Мы павінны яе разглядзець і выказаць сваю думку... Зразумела?

Віктар. Зразумела.

Макар. Таварыш Хлебнік, а ты выклікаў у заўком Лусту ѹ Вендушэвіча?

Хлебнік. Гэта не патрэбна.

Віктар. А ѿ чым Луста бачыць образу сабе?

Хлебнік. У словах Вендушэвіча.

Макар. Ці-ж гэта мае адносіны да заўкому?

Бандаровіч. Пэўна, што мае... У гэтым расьце вагромністая небяспека рэгулярнай, наладжанай работе ўсяго завода... Яны грызуцца, а нам...

(Уваходзіць Таптуха).

Зъява II

Таптуха. Убачайце, таварышы, што запазынілася... У ГЭТ затрымалі... Ніяк не магла вызваліцца к часу.

Хлебнік (суха). Трэба болей дысцыпліны, таварыш Таптуха...

Таптуха (вінавальна). Я-ж кажу, што справы не дазволілі... Хіба-ж я знарок?.. Цудны Тамаш.

Хлебнік. Цудны... (Да Бандаровіча). Кажыце далей, таварыш Бандаровіч.

Бандаровіч. Я, фактычна, хачу адзначыць яшчэ раз, што ў нас на заводзе асабліва ненормальна ў тэхнічным кіраўніцтве. Інtryгі, звадкі, пад'юджванье адзін другога—ці-ж гэта належная рэч? Завод, работа вымагаюць забыць гонар, капрызы ды... Паглядзеце, на колькі ў нас пасунулася справа рацыяналізацыі за гэты год! Ни каліва... А ці павялічылася вырабчасць? А якасць продукцыі? А рэжым экономії?.. Гэта ўсё жартачкі-ы?..

Таптуха. Пропозыцыі, пропозыцыі, таварыш.

Бандаровіч. Пропозыцыі? Мы павінны давясьці да ведама і паноў інжынэраў і таварыша дырэктара, што імі заняхайваеца інтэрэс нашага прадпрыемства...

Хлебнік. Ты, браце, ужо занадта ўвайшоў у злосць. Не забывай, што мы маем справу з двумя партыйцамі... Мы ня можам голаслоўна западозрыць і Вендушэвіча і Ігналевіча ў заняхайваныні заводу... Сама вынаходка Вендушэвіча...

Макар (ківае галавою). Падумаеш, вынаходка-а...

Віктар. Маўчы-і! Што ты заўсёды...

Таптуха. Яно мо' ня зусім па Бандаровічу, але часткаю таварыш Бандаровіч праў... Становішча псуе людзей...

Гэта добра відаць...

Хлебнік (сур'ёзна). Факты!

Таптуха. Усё наша пасяджэнье... першы факт... Вендушэвіч, хоць і партыец, а... Ці-ж можна злоўчыняць, калі адчуваеш перавагу над непартыйным? Запытайце, як абраў ён Лусту... Я бачыла,—гаварыць ад крыўды ня мог... А мы павінны ведаць погляд партыі на спэцаў...

Макар. Гонар зьбіў у беднага... Можна забыць мінулае... Ён думае—абагаціў Савецкую ўладу сваімі ведамі...

Хлебнік. Я думаю, што мы павінны запрасіць у заўком таварыша Ігналевіча і разам з ім абгаварыць гэтае пытанье... А сёньня пярайдам да бягучых спраў... Хто мае выказацца па гэтаму?

Таптуха. Я думаю, усе згодзяцца. Га, таварышы?

Бандаровіч. Трэба падкрэсліць пастановаю заўкому ненормальнасць у кіраўніцтве заводам, якая адбіваецца на ўсім прадпрыемстве... Іначай мы зацягаем справу...

Макар. Будзе-э! Мы заутра-ж можам сабрацца і паклікаць Ігналевіча...

Хлебнік. Згодны, таварыш? Бандаровіч маўчыць?.. Згодны? Галасую: хто згодзен? Усе... Пераходзім да бягучых спраў...

(Чуецца стук у дзвіверы. Усе азіраюцца).

Хлебнік. Вайдзеце!

(Уваходзіць Вендушэвіч. Усе зьдзіўлены).

Зъява III

Вендушэвіч. Вы мяне клікалі, таварыш Хлебнік? Крыху запазыніўся—прашу ўважыць...

Хлебнік. Я папрашу на другі раз... Зараз у нас пасяджэнне заўкому... Я прасіў зусім па іншай справе.

Вендушэвіч (эздзіўлена). А ласьне вы клікалі не на разбор „мае справы“? (Сымяецца).

Хлебнік. Якое справы? (Ухмыляецца).

Вендушэвіч (іншым тонам). У заўкоме ёсьць заява. Лусты?

Хлебнік (спакойліва). Ёсьць. Мы нават сёньня...

Вендушэвіч. Разглядалі? А мяне палічылі непатрэбным і паведаміць?.. Недаверра да таварыша ці што...

Бандаровіч (устае). Таварыш Вендушэвіч, прычым тут недаверра... Мы і адлажылі затым, каб вас пазваць...

Вендушэвіч. Вось я й прышоў... Прашу паставіць пытанье.

Бандаровіч. Чаму з-за вас павестку мяняць?

Вендушэвіч. Бацёся за Лусту...

Бандаровіч (гучна). Хлусьня. Яўная хлусьня... А мо' ў брахня... Вы ня можаце мяне западозрыць у гэтым... Вы ня маеце права...

Хлебнік (звоніць). Я вас абодвух заву да парадку... Таварыш Вендушэвіч, я папрашу вас супакоіца і ўзяць свае слова назад...

Таптуха (да другіх). Ён абразіў таварыша Бандаровіча...
Бяз жаднае падставы...

Макар. Совесна так, таварыши...

Вендушэвіч (спакайней). Але я маю права запытаць у таварышоў аб сваёй справе?.. І зараз настойваю на tym, каб мне... расказалі...

Хлебнік. Супакойцеся, таварыш Вендушэвіч, мы вашае справы бяз вас ня вырашым... Мы ня дзеці і ведаем з кім і якую справу вядзем... Ды, калі хочаце ведаць, юрыдычна гэта справа ня ваша, а справа—Лусты.

Вендушэвіч. І мяне не датычыць?

Хлебнік. Гэтак, як і Лусты.

Вендушэвіч. Роўна?

Хлебнік. Роўна.

Вендушэвіч. Значыць, што мая таксама...

Хлебнік. Няхай і ваша... Усё-ж мы яе адлажылі... Выклічам, не хвалюйцеся, тав. Вендушэвіч...

Вендушэвіч. Я папрашу не зацягваць... Бывайце-э!

(Ідзе да дэзвярэй і ў парозе сутыкаецца з Лустаю. Спыняецца)

Зъява IV

Луста (абмінае Вендушэвіча, да ўсіх). Добры дзень, таварыши.

Хлебнік (за ўсіх). Дзень добры!

Луста (далікатна). Я прашу ўважыць, таварыши, але мне сказалі, нібы сёньня заўком маю справу мецьме разглядаць? Я-б хацеў, таварыши... дадаць яшчэ цэлы шэраг фактаў аб злачыннай дзейнасці Вендушэвіча.

Вендушэвіч. Шэльма! Якое маеш права мяне абрахаць!

Хлебнік (махам рукі съцішае Вендушэвіча). Што-што, Сымон Гаўрылавіч, вы сказалі?

Луста (цішэй, з хваляваньнем). Я маю дадаць да свае заявы некалькі новых фактаў... Можа-б, калі заўком слухацьме справу, дапытаў-бы мяне?

Хлебнік (глядзіць на ўсіх). Таварыши, мы адкладаем іх справу на чарговае паседжанье? (Некалькі галасоў: „Так, так!“).

Хлебнік (да Лусты). Вы можаце дапісаць на паперы, таварыш Луста, і падаць заўтра.

Луста. Я, напэўна, да Ленінграду выеду на нейкі час і прасіў-бы таварышоў у мэце забясьпекі мяне ад далейших нападаў, зараз-жа...

Вендушэвіч (робіць некалькі крохаў да стала). Я таксама, таварыш **Хлебнік**, прасіў-бы зараз-жа выясьніць справу, каб спыніць, нарэшце, нячуваную брахню розных...

Луста (адварочваецца да Вендушэвіча). Вы самі брэшаце і паскудзіце маё чэснае імя... Я не да-апушчу-у далей гэтага!..

Вендушэвіч. Вы мае ўвагі не заслугоўваецце.. Сабо-атажнік...

Луста (зычна). Ты адкажаш перад судом за... абразу... Я восем год чэсна служу Саве^{жай} уладзе, а ты... (Падступае шчыльна да Вендушэвіча).

Вендушэвіч (нэрвова). Гэта яшчэ праве-эрым...

Хлебнік (устае. Да Вендушэвіча). Таварыш Вендушэвіч, я прашу вас... і вас таксама, таварыш **Луста**. (Раптам убягае Акорак Тэкля).

Зъява V

Акорак Т. (засопшыся). Сымон Гаўрылавіч, га, Сымон Гаўрылавіч!.. Вас экстрана выклікае таварыш Ігналевіч... (Зъдзіўлены глядзіць на ўсіх).

Луста (спакойна паварочвае голаў у бок дзвярэй). Мяне?

Акорак Т. Так, прасіў як найхутчэй... Чакае... Штосьці здарылася...

Луста (адварнуўшыся да Вендушэвіча). Мы з вамі на судзе спаткаемся!..

Вендушэвіч. Спаткаемся... чым скарэй... Ха-ха-ха!.. (Луста з Акорак выходзяць. Усьлед ім ідзе Вендушэвіч. Усе ў нерашучасці. Гудок).

(Заслона).

Дзея чацьвертая

Дзеравяны двухпавярховы домік з ганкам у сад. Рашчынены вокны. У садзе на аднэй з дарожак расстаўлены трох плеценых крэслы. У адным вакне ніжняга паверху відаць Вендушэвіча каля стала з чарцяжамі ў руках. З сярэдняга вакна верхняга паверху нясецца ў сад фортэп'янная музыка з прыпейкамі.

Зъява I

Вендушэвіч (выходзіць на ганак). Таварыш Ядзя, га, таварыш Ядзя, вы ўсё штудыруеце Скрабіна?..

(Музыка і песьні змаўкаюць. У вакне зъяўляецца Ядзя Бягунец).

Ядзя Бягунец (разглядае па садзе). Авіл Антонавіч? Дзе вы?

Вендушэвіч (зъбягае з ганку). Вы мяне клічаце, таварыш Ядзя?

Ядзя Бягунец. Ай, таварыш Вендушэвіч... Вы кожны раз мяне перабіваеце-э...

Вендушэвіч. А вы ня скучылі іграць?

Ядзя Бягунец. Я толькі што пачала, а вы...

Вендушэвіч. Сказаць праўду, вы добра граеце... Я папрасіў-бы што-кольвечы з „Поэмы Экстаза“...

Ядзя Бягунец (кідае ў Вендушэвіча папяроваю красачкаю). Кіньце, дальбог, сарамаціць...

Вендушэвіч. Сапраўды кажу... Пад вашу музыку я заўсёды з натхненнем працу...

Ядзя Бягунец. Відаць... аж пыл курыць...

Вендушэвіч. Не адкажэдеся, таварыш Ядзя, што-кольвечы... Я вось тутака пасяджу і паслухаю.

(Садзіцца на адно з крэслаў. Ядзя адыхае на вакна і хутка пачынае граць вырыўкі з поэмы „Прометэй“. Граньне цягнецца з хвіліну).

Ядзя Бягунец (кончыўшы граць, зъяўляецца ў вакне). Лепш за шэйнакатрынку? Кажэце праўду, Авіл Антонавіч...

Вендушэвіч. Што вы прыніжаеце свае здольнасьці... Паверыце, з вялікаю асалодаю праслухаў...

Ядзя Бягунец. Годзі-годзі... Скажэце лепі, вы нікуды сёньня ня зьбіраецеся?

Вендушэвіч. Няма куды... і няма з кім...

Ядзя Бягунец. І нікога не чакаеце?

Вендушэвіч. Хто да мяне...

(З кватэры чуваць окліч: „Авіл Антонавіч! Вас да тэлефону просяць“).

Вендушэвіч. Чаго добра, прагаварыліся... Выбачайце, таварыш Ядзя, на хвілінку. (Бяжыць у кватэрү).

Ядзя Бягунец (вышаўшы на ганак). Авіл Антонавіч (Азіраецца).

Вендушэвіч (выходзіць на ганак). Таварыш Хлебнік званіў... Хоча зайсьці...

Ядзя Бягунец. Будзеце яго чакаць?

(Сходзяць з ганку. У сад уваходзіць Ігналевіч).

Зъява II

Ігналевіч (накіроўвае за Вендушэвічам з Ядзю Бягунец). Таварышы! Адну хвілінку. Таварыш Вендушэвіч!.. (У кватэры чудён жаночы голас).

Вендушэвіч (азіраецца). Ах, таварыш Ігналевіч! (Да Ядзі Бягунец). Убачайце-э, я с таварышам Ігналевічам... на некалькі хвілін.

Ядзя Бягунец. Калі ласка, я... (Варочаецца ў кватэрү).

Ігналевіч (да Ядзі Бягунец). А вы-ж куды ўцякаецце ад нас?

Ядзя Бягунец. Воля таварыша Вендушэвіча. Каб вам не перашкодзіць... (Хаваецца ў дзвіярах).

Ігналевіч. Вы зьбіраліся йсьці куды-небудзь?

Вендушэвіч. Не, не... Калі ласка... (Абудва рушаць па дарожцы ў бок ад дома). Можа-б прыселі мы, таварыш Ігналевіч?

Ігналевіч. Я, па праўдзе сказаць, зусім мала часу маю... Я заскочыў па дарозе... (Вендушэвіч хутка прыносіць крэслы і яны садзяцца помеж у правым кутку двара).

Ігналевіч. Скажэце мне, што гэта ў вас вышла з Лустаю? Я чуў, як быццам-бы на пасяджэнні заўкому справа прыняла досі сур'ёзны зварот?..

Вендушэвіч. Гэта праўда... Разумееце, таварыш Ігналевіч, я не чакаў ад яго гэткага нахальства... Гэта недапусьціма...

Ігналевіч. Мне асвятлялі факт, нібы, галоўным чынам, усё разгарэлася з-за вас?

Вендушэвіч (устае). Абсолютная няпраўда... Я не даваў жаднага поваду для гэтага... Кламства... Ці-ж я хлапчук? Ці інтрыган? Або я кідаюся інтэрэсамі нашага заводу?..

Ігналевіч. Што вы, таварыш Вендушэвіч, я не дапушчаю і думкі аб гэтым. Я маю ў воку, калі кажу гэта, выключна ваны неасьцярожныя выказы па адресу Лусты.

Вендушэвіч. Гэта выключна было рэакцыяй на наступленье на мяне... Я ні ў якім разе не дазволю, каб з-за далікатнасці цярпела справа нашага прадпрыемства... Мне здаецца, што і таварышу дырэктару павінна быць відно, хто і як праявіў сваю ўвагу да нашае агульнае справы... Тут без хвалбы і без амбіцыі...

Ігналевіч. Таварыш Вендушэвіч, я цаню ваны працу... І ня толькі я, а і адпаведныя організацыі ды ўстановы... скутак гэтага неадложна ажыцьцёвіцца... Вы ня думайце-э, калі я падняў гэта пытанье, то з намеранаю думкаю супроціў вас... Мяне заставіў зазірнуць да вас факт ваных з Лустам непаразуменія... Гэты факт стварае сур'ёзнае становішча ў нашым прадпрыемстве... І я думаў-бы, што нам абудвым, таварыш Вендушэвіч, належала-б папрабаваць улатвіць усё гэта...

Вендушэвіч. Я ня ведаю, у чым хаваецца гэта сур'ёзнаясць... У кожным разе, зусім ня я таму віною... Мне здаецца, што гэта сур'ёзнаясць цалкам ад нямернага захапленія нашае адміністрацыі аўторытэтнасцю нікуды нягодных спэцаў.

Ігналевіч. Дарэмна, таварыш Вендушэвіч, зусім дарэмна... У гэтым ваша памылка... Луста—ня звычайны спэц, і да яго з агульнаю меркаю падыходзіць ня можна.

Вендушэвіч. Я так і ведаў... Вось гэткія погляды—яны прывядуць да таго, што мы пахаваем сваё прадпремства... Канчаткова пахаваем...

(Чуецца музыка з кватэры Ядэі Бягунец).

Ігналевіч. Я думаю, таварыш Вендушэвіч, што вам трэба было-б зрабіць першы крок да замірэння...

Чуцен вокліч з кватэры: „Авіл Антонавіч! Можа гарбату піцьмеце“).

Вендушэвіч (да Ігналевіча). Можа зойдзем на шклянку гарбаты?

Ігналевіч (глядзіць на часы, устае). Вельмі дзяякую.. Я перад прыходам да вас паабедаў... І, прызнаецца, зараз съпяшу да аднаго таварыша... нават запазыніўся...

(Ядэя Бягунец пле пад музыку).

Ігналевіч. Гэта наша артыстка? (Глядзіць у вонкы дому).
Багаты голас!.. Бягунец, бач?

Вендушвэіч. Зайдзем на хвілін пяць.

Ігналевіч. Сапраўды—не магу... Пайду... (Накіроўвае йсьці).
Усё-ж я прашу падумаць над маёю пропозыцыяй, таварыш
Вендушэвіч. (Разъвітваюцца).

Вендушэвіч. Таварыш Ігналевіч, другім трэба думадзь
(Павяртае да ганку).

Ігналевіч (з варот). Ня праў—ня праў, браце.. (Выходзіць).

Зъява III

Ядзя Бягунец (з вакна). Авіл Антонавіч!

Вендушэвіч (ад ганку). Мяне, таварыш Ядзя?

Ядзя Бягунец. Дзе вы спырхнулі? Начальства па-
дагрэла, нябось?

Вендушэвіч. Запрашаю на шклянку гарбаты...

Ядзя Бягунец. Колькі ў вас заняткаў, Авіл Анто-
навіч! І спачынак—не спачынкам (Зынікае з вакна. Вендушэвіч ха-
ваецца ў дэзверах. У сенях паднімаецца рогат, рэзвая гутарка).

Зъява IV

Хлебнік (уваходзіць у сад. Зачыніўшы варотцы, разглядае ва-
кола і прыслухоўваецца. Пасьля рашуча йдзе да ганку; пакашлівае. Пры-
глядзяецца ў адчыненую створку дэзвярэй і выразна вітае надаўгад). До-
брата дня, таварыш Вендушэвіч! Я да вас па справе...

Вендушэвіч (выбягае на ганак з відэлкаю ў руцэ). Ах,
даруйце, таварыш Хлебнік, што я... (Працягае руку).

Хлебнік. Убачайце, што я вам перабіў абед...

Вендушэвіч (махае рукою). Толькі закуска... Нічога...
Калі ласка, дайце прысядам... (Сыходзіць з ганку).

Хлебнік (растапырвае рукі і перапыняе). Я з ахвотаю па-
чакаю... Канчайце закусваць... Я час маю.

(З сенцаў чуцён голас Ядзі Бягунец: „Чай замярзае, Авіл Антонавіч!”).

Вендушэвіч (вяртаецца). Гэта-ж таварыш Бягунец муш-
труе нашага брата...

Хлебнік. Вы з ёю на адной кватэры?

Вендушэвіч (ад парогу). Праз адзін момант усё растлу-
мачу... (Хаваецца ў сенцах).

Хлебнік (падыходзіць да крэсла, садзіцца, некалькі момантаў
глядзіць, пасьля вымае з кішэні газэту і чытае).

Вендушэвіч (пасьпяшае да Хлебніка). Даруйце, што пры-
мусіў чакаць...

Хлебнік. Што за даліцаўта...

Вендушэвіч (садзіцца побач). Ігналевіч толькі што быў...
Не спаткаліся?

Хлебнік. Ігналевіч?

Вендушэвіч. Інцыдэнт прыходзіў уладжваць. Прапанаваў мне прасіць прабачэння.

Хлебнік. Гэтак нават? Глядзі ты...

Вендушэвіч (устае). Вось, вось...

Хлебнік. Я гэтага і чакаў.

Вендушэвіч. А я вам што казаў...

Хлебнік (устае. Ціха ідуць). Баюся я Лусты, таварыш Вендушэвіч... Ён гатоў рашыцца на ўсё...

Вендушэвіч... Для мяне гэта даўно было ясным...

Хлебнік. У яго тысячи мажлівасцяў... Падвядзе часамі так, што нам будзе вельмі і вельмі надоўга памятным.

Вендушэвіч. Зразумела... Вось чаму нам трэба раз назаўсёды рашыць...

Хлебнік. Таварыш Вендушэвіч, каму ня ясна,—Лустаж дырэктар, калі ня вышай... Ігналевіч—цацка ў яго руках...

Вендушэвіч (спыняецца). Гэта я й кажу... Заўком і ячэйка павінны мобілізаваць сваю ўвагу...

Хлебнік (цішэй). Ігналевіча трэба замяніць... Ня будзе гэтага, нам ніколі не падняцца...

Вендушэвіч. Не падняцца, таварыш Хлебнік...

Хлебнік. Бачыце... Нам трэба гэтую думку прасоўваць далей... Цяпер якраз пара... Калі мы ня зломім съляпога даверра к яму з боку нашых таварышоў, тады нам астаемца...

(У вакне Ядзі Бягунец раздаецца рэзкі съмех. Хлебнік з Вендушэвічам рвуть гутарку і глядзяць у бок дому).

Вендушэвіч (злосна). Гэта ўсё Ядзечка-а... Згодзен з вамі, таварыш Хлебнік.

Зъява V

Ядзя Бягунец (выглядае ў вакно). Вы мяне звалі?

Вендушэвіч. Ці чулі? (Да Хлебніка). Хаця-б ня чула...

Хлебнік. Тут у вас, наогул... (Азіраецца).

Ядзя Бягунец. Авіл Антонавіч! Вы аглухлі?.. (Прыглядаетца. Паслья цішэй). Ах, таварыш Хлебнік... Даруйце...

Хлебнік. Каля ласка, таварыш Бягунец...

Ядзя Бягунец. Я не заўважыла... Даруйце, што перабіла вашу размову... Мне паказалася... быццам Авіл Антонавіч адзін...

Хлебнік. Я зараз яго пакідаю...

Ядзя Бягунец. У чым справа, ласьне я вас... які вы ўразьлівы...

Хлебнік. Гэта ўсё я? Э чаго вы ўзялі?

Вендушэвіч. Сыходзьце да нас, Ядзя...

Ядзя Бягунец. Я баюся, вы гэткія злыя...

Хлебнік. Хаця вы мяне не далічайце да таварыша Вендушэвіча... Я сиду з вашага ваччу, калі гэтак... Бывайце! (Махае шапкаю).

Ядзя Бягунец. Таварыш Хлебнік, няўжо вы на сур'ёз? Што вы! А-яй-ай-а! Які ганарысты...

Хлебнік (съмяшліва). Зусім не са злосці, калі на тое пашло... Сьпяшаюся, ведаецце. Адзье! (Адвяртаецца да Вендушэвіча). Вы падумайце над гэтым добра. Толькі ў гэтым вырашэньне пытаньня, іначай...

Вендушэвіч. А інцыдэнт, таварыш Хлебнік, вы павінны рашыць у маю карысць... Вы падумайце—гэта-ж нагласьць, сукін сын...

Хлебнік (працягае руку Вендушэвічу). Справа ясная. Нахальства, ніzkая, ганарлівая, дваранская съпесь... (Адступае некалькі кроکаў). У заўкоме рашэньне гатова, адназгоднае. Пакуль... (АЗІРАЕЦЦА на Ядзю Бягунец, якая ў гэты момант пачынае пляць, нярухома стаючы на адным месцы). Ну, вам вядома. Адзье!.. Мы яшчэ заўтра аб гэтым паговорым... (Ядзя съціхае пляць).

Вендушэвіч. Адзье! (Праходзіць некалькі кроکаў, пасля вяртаецца). Таварыш Ядзя?

Ядзя Бягунец. Вы мяне?

Вендушэвіч. Так, вас... Вы не прыкаваны да вакна?

Ядзя Бягунец. Вам цікава?

Вендушэвіч. Маецце ахвоту прайсьціся ў сад?..

Ядзя Бягунец. Нарэшце?..

Вендушэвіч. Вам шкода пакідаць вакно?

Ядзя Бягунец (адхіляецца з вакна). Э вамі?.. Не шкада ня толькі вакна...

Вендушэвіч (накіроўвае да ганку. Сам сабе). Но гэты прахвост... Ён заслугоўвае... Паглядзіце, як пад'ехаў да дырэктара! Зводнік! Здраднік! (Трасе кулакамі).

(Заслон а).

Дзея пятая

Кватэра Ігналевіча. Прасторны, багата абсталяваны пакой—некалішняя гасьціная буржуазнае кватэры. На съценах мапы і портрэты рабочых пра- вадыроў. Каля правае съцяны шкляная шафа з книжкамі, побач канапа. З левага боку дэзверы ў другую каморку і на кухню. Каля дэзвярэй піяніна. З боку яго столік, пакрыты чырвоным абрусом, з букетам красак на ім. Пасярэдзіне, накрыты багата ежаю, шырокі абедзены стол. Над столом зьвісае лüstстра, якая зырка асьвятляе пакой. На канапе сядзяць Ігналевіч з Лустаю. Жэлязюк тупае па пакоі.

Зъява I

Луста. Не, я надалей не могу астацца на заводэ. Скончана. І перад рабочымі і перад тэхнічным пэрсоналам я скомпромэтаваны... Падумай, што будзе за работа, якая ўвага... Скончана, Самусь, скончана. (Махае рукою). Нам давядзецца расстацца. Толькі гэтага, сукінага сына, правучу... А там—ня трэба мне ніякіх пахвальных лістоў...

Ігналевіч (узьнята). Ты дарам, Сымон, гэта робіш. Дарам, кажу табе... Няхай пастанаўляюць, а я перад трэстам даб'юся адмены... І пасьведчанье табе за шчырасць дастану... У мяне рашуча: або—посьпехі вытворчасці, справа, або—гутаркі, інtryгі... прыватныя інтэрэсы... Думаеш—шышка Хлебнік... Дый што казаць... Плюнь, Сымон.

Луста (паднімаецца). Ня сплюнеш таго, што назьбіралася на сэрцы, што... (Хвалюецца).

Жэлязюк (самаўверана). Антымоњя, Сымон, сантымэнты. Ты мэталісты? А? Дзе твая цвёрдасць, гард дзе...

Луста (адварочваецца да Жэлязюка). Кінь ты свае моралы... Загартуешся—яшчэ э год пасядзі...

Ігналевіч. Сымон, ня праў... (Устае, глядзіць на часы). Тэклі прыедзе? Ніхто з вас ня ведае?

Луста (мякка). А ты ёй даваў знаць?

Ігналевіч. Колькі разоў. (Тупае).

Жэлязюк. Пазваніць трэба... Тэлефон у яе...

Луста. Яшчэ чаго захацеў... Самусь, пашлі Грыпіну... Тут-жа недалёка...

Жэлязюк. Кінь. Пачакаем яшчэ хвілін некалькі.

Ігналевіч. Што за людзі... Бабулькін таксама загінуў недзе.

Жэлязюк. Ты і Бабулькіна заавансаваў? І яшчэ каго?

Ігналевіч. Нікога болей... Тэкліну таварышку яшчэ,
Сымехіну Юзю... Слаўная дзяўчына.

Жэлязюк. Ха-ха-ха! Ясьцесьцьвены падбор. Ха-ха...
(Раздаецца званок. Усе настараражваюцца).

Ігналевіч. Во, гэта ўжо жаночы націск званка. Чуваць...
(Ідзе да дэзвярэй. Пачуты гоман яго спыняе).

Зъява II

(Уваходзяць Бабулькін са Сымехінай. Вітаюцца).

Жэлязюк і Луста (у адзін голас). А мы непакоіліся...
Цемната на дварэ, ліхія людзі... (Усаджваюць Сымехіну на канапе).

Бабулькін. І мы ня з мяккіх... (Паказвае на Сымехіну).
З іхнім братам справа зацягнулася...

Сымехіна. Хаця-б вы ня так зьнянацку..

Бабулькін. Юзэфа Сілкаўна, ці-ж я старанюся праўды...
Сымехіна. Вы ні староніцеся яе, ні набліжаецеся да яе...

Жэлязюк. Ужо на супярэчкі? Загадзя, грамадзяне, загадзя...
Пацярпеце з поўгадзіны... (Змаўкае. Раптам ізноў). А Тэклія-ж дзе?

Бабулькін. Гэтак позна паклапаціся!

Луста (зьдзіўлена). Чаму? Ласьне з ёю што здарылася?..

Сымехіна. Тэклія зазлавала на... гаспадара...

Луста. Вы не на жарты?! (Да Ігналевіча). Самусь, ты чуеш навіны?

Ігналевіч (з цікам). Якія? (Гукае). Грыпіна-а! Грыпіна!
На хвілінку...

Жэлязюк. Ты пасылацьмеш? Я сам пайду—згодны?

Бабулькін. Куды? Ха-ха-ха! Вось нашарашиў... (Уваходзяць Грыпіна).

Ігналевіч. Грыпіна!.. А між іншым—нічога... (Грыпіна выходзіць). Гаспада... Ах, ты... Умовы ўплываюць на съядомасць... Няхай ідзе Прохар. Згодны?

Бабулькін. Тэклія зараз будзе: яна па дарозе заскочыла... (Званок). Во! Яна...

(Усе зьбіраюцца ў кучу і глядзяць на дэзверы).

Ігналевіч (бяжыць да дэзвярэй). Грыпіна, адчыні. Грыпіна! (Чудён Тэклін голас: „Дэякую, я ўжо тут...“).

Ігналевіч. Вы заставілі нас непакоіцца...

Луста (бяжыць настрэчу). Каварная жанчына. (Жэлязюк пляс-кае ў далоні, крычыць: „Мюзетт-а!“).

Зъява III

(Уваходзіць Акорак Т. у справоджаньні Ігналевіча і Лусты).

Акорак Т. Няўжо мяне чакалі?

Бабулькін. Э няцерпам, ведаеце, з трывогаю...

Акорак Т. Нават?

Бабулькін. Пасланцоў накіроўвалі.

Акорак Т. Каго, цікава?

Жэлязюк. Я—ваш рыцар-абароньнік...

Акорак Т. Я вельмі ўдзячна вам...

Ігналевіч. Прашу за стол... Чакаць больш некага. Мадамэс оф сэнъёрэн... (Увіхаецца. Усе садзяцца. Пачынаецца вячэра). Грыпіна!

Грыпіна (убягае). Слухаю. Не хапае чаго?

Ігналевіч. Паглядзеце пільна... Дзьверы прысуньце-э...

Грыпіпа (азірае на стале). Дзьверы прысунула... Калі што-кольвечы забыла, пазавеце. (Выходзіць).

Жэлязюк (паднімае чарку). Пррапаную першы тост за нашага гаспадара, тут і ўсяды, за тав... (Стрыманым голасам гукаюць „ура“ і п'юць).

Бабулькін (хвіліну пачакаўшы). За нашых дам—чарговы...

Луста. Дай апамятацца...

Бабулькін. Наш час поўны электрычнай рухомасці, час экспрэмізму, трапятання...

Ігналевіч. Правідлова, грамадзянне, правідлова, за нашых паважаных кабет. (Выпіваюць).

Жэлязюк. За індустрыйлізм...

Акорак Т. І за яго будаўнікоў. (Ухмыляецца Лусьце).

Сьмехіна. За нашу кампанію пррапаную.

Бабулькін. Абагульніць у адно цэлае... Хто за маю пропозыцыю? А? (П'е). Прашу падтрыманьня. (Устае. Запівае). „Мы кузьняцы-ы, куём мы щасльце-э“.

(Усе крываюць „Брава, Ларык, брава!“).

Ігналевіч (устае). Грамадзянне! Мы павінны ведаць, па-перш усяго, што мы сёньня... (Паднімае чарку)... Што мы сёньня стаімо перад адным здарэньнем, якому не павінны даць развіцца... Я хачу сказаць, што мы... Мы можам згубіць нашага паважанага Сымона Гаўрылавіча... Калі мы сёньня ўсе, як адзін, ня скажам яму: „Сымон, кінь свае намеры, кінь!“—і не дапусьцім Сымона Гаўрылавіча зрабіць надуманы ім крок, тады...

Жэлязюк. Тады і мы—ня мы, і ён—ня ён...

Бабулькін. І ўся справа пахалэмус... (Пяе). „Мы кузьняцы-ы, стучыць наш мола-ат“.

Ігналевіч. Конкрэтна, таварышы: Сымон не павінен кідаць заводу... Каму ён лішні, няхай той гэта і робіць...

Акорак Т. Ну, гэта-ж вашы людзі плююць... у вочы кожнаму чеснаму работніку...

Жэлязюк (перахілецца праз стол да Тэклі). Няпраў-да-а... Ка-жу вам... Вендушэвіч усіма намі лічыцца, як выскачка, пралаза... Таварыш Ігналевіч стаяў даўно...

Бабулькін. А прадзаўком? Ачамера гэта, Хлебнік? Ведаецце гэткага?

Луста (паважна). Паслухайце, дараражэнькія... Ну, гэта-ж рашэнье заўкому—проста рэч недапусьцімая... Гэта, калі хо-чаце ведаць, жывая нацяжка, а мо' і... про... про... вокацыя.

Акорак Т. (б'е ў далоні). Прауда, Сымон Гаўрылавіч, прауда... Мерзасьць, зъдзекі...

Ігналевіч (падыходзіць да Тэклі, абнімае). Навошта фарбы гусьціць... Цётка Тэкля, астынъце-э... Я пацалую вас. (Нагінаецца. Тэкля ўхілецца).

Акорак Т. Самусь Палікарпавіч...

Жэлязюк. Гас-па-ада—грамадзяне... Мы-ж не даслухалі Сымона Гаўрылавіча.

(Усе гукаюць: „Просім, просім!“ Пляскаюць у далоні).

Луста. Я аддаў заводу ўсе свае веды... Я аддаў сваім колегам усё пачуцьцё сваё... Рабочым я аддаў сваю ўвагу. І мне за гэта прэзант—во! Сюрприз... Званковага туза... тэхніка і грубая фізычная сіла, культура і хамства... А загэтым, дарагія мае саслужыўцы і начальнік мой, Самусь Палікарпавіч, адзье! Адзье і дзякую вам за вашу ўвагу, за пражыты су-польна час... Вось за мінулае я раджу гэтую чарку! (Бярэ і паднімае).

Ігналевіч. За наступнае і за перамогу... Супроць ця-чэння—жывое плыве. Як агульныя думкі?

(Усе гукаюць: „Жывое плыве“. П'юць).

Бабулькін. Перамаглі... (Пяе). „У руках наш мо-а-лат... Куём, куём, куём“... (Да Лусты). Вы мой непасрэдны начальнік—як непасрэдны бацька... Мы бяз вас—нічога... Навука, Сымон Гаўрылавіч, прыроду адалявае, навука... Помніце... (Пяе).

„Мы кузьняцы людзкога щасьця-а“. (Вылазіць з-за стала і ходзіць з чаркаю ў руках). Музыкі прагне душ-а, музыкі... (Бяжыць да піяніна).

Жэлязюк. Трапяткое, гальванічнае музыкі...

Съмехіна (устае і таксама бяжыць да піяніна). Вось я вам хіба разганю жуду. (Садзіца і адбівае беглы тэмп кабарэтнае музыкі).

(Бабулькін падскаквае. Жэлязюк запрашае Тэклю і робіць з ёю некалькі колаў скокаў. Ігналевіч пляскае ў далоні. Луста паважна ўсьміхаецца, седзячы прыстале... Шолам, гармідар... Раптам убягае Грыпіна).

Грыпіна (уголос). Самусь Палікарпавіч! (Ходзіць за ім і пераказвае). Самусь Палікарпавіч! Вас просяць на хвілінку... Гаспадэй нейкі прышоў... (Мацней). Вас грамадзянін адзін просьць! (Усе спыняюцца і зьдзіўленаглядзяць на Грыпіну).

Ігналевіч (элосна крычыць). Табе хто вялеў адчыняць дэзверы?

Грыпіна (сполахна). Вы мне аб гэтым нічога не казалі, Самусь Палікарпавіч.

Ігналевіч (дзіка). Мерзасьць... Разжаваць і ў рот палахыць... Велена заперці—і ні кроку ў бок...

Луста. Бяжы, браток, настрэчу. (Съміеца).

Жэлязюк. Ідзі, Самусь...

(Ігналевіч выходитці. У пакоі заціхае. Усе цішэй перакідаюцца словамі, паглядаюць у бок дэзвярэй. Хутка чуецца гутарка Ігналевіча: „А я думаю сабе, хто-б то мог быць. Ажно вунь яно... Зойдам, Юстын“. Усе болей настаражаютцца: „Хто?—Юстын?—Го!“).

Зъява IV

(Уваходзіць Бандаровіч Юстын, за ім Ігналевіч).

Бандаровіч (запыняеца). Ах! Я думаў, Самусь Палікарпавіч, што вы... Даруйце.

(Усе ў нерашучасьці, якая мяжуе з нездавальненнем).

Ігналевіч. Ідзі, ідзі... зъбянтэжыўся? Ха-ха-ха! (Да ўсіх). Не чакаў гэтага. (Да Бандаровіча жартуюна). Знаёмся... і да стала.

Бабулькін. Да стала, таварыш Бандаровіч...

Бандаровіч. Убачайце, я зусім не разьлічваў... Я да Самуся Палікарпавіча ўсяго меў адну службовую справу і думаў...

Жэлязюк. Заўсёды выходзіць гэтак, як ня думаеш. Пропала. (Усе згруджаюцца вакол стала). За госьця-а дараго-га-а! (Падымае чарку. За ім усе іншыя. Выпіваюць).

Ігналевіч (да Бандаровіча). А цяпер дай, брат, сваё заключэнне: Сымон Гаўрылавіч хоча нас кінуць,—павінен ён гэта рабіць ці не?

Бандаровіч. Таварыш Луста? (Усе хорам: „Так, так!“).
Памойму, неправідлова зробіць... Неправідлова. Я не ўдаюся
ні ў вошта, а з пункту гледжаньня справы,—справа таго не
дазваляе...

Бабулькін. Вы шчыра, таварыш Бандаровіч?

Бандаровіч. Адкуль гэта западозранасьць?

Акорак Т. Ніхто гэтamu не паспагадае...

Ігналевіч. Бандаровіч ня можа ліцамерыць... (Да Лусты).
Чуеш, Сымон? Агульная думка супроціў тваіх намераў.

Бандаровіч. Я выключна з пункту гледжаньня нашае
справы...

Бабулькін. За нашага неадлучнага сем'яніна.

Жэлязюк. Перагародзім яму дарогу нашым спачуваньнем,

Акорак Т. і Сымехіна. З намі, Сымон Гаўрылавіч,
з намі... Плюйце на ўсё іншае, на... З намі назаўсёды...

Луста (спакойна). Я глыбока ўражаны вашым шчырым
спачуваньнем да мяне. (Усе настарожваюцца). Вы мне падаецце на-
дзею, на... Я заўсёды даражыў увагаю Самуся Палікарпавіча,
маіх колегаў, тэхнічным пэрсоналам... І зараз (маленькая пауза)
я рад, што вы ўсе, мае дарагія супрацоўнікі, сведчыце на
далей аб сваёй прыязні да мяне і, галоўнае, да мае працы...
(Пауза). Я гатовы перадумаць і зъмяніць свае намеры.

(Пляск у далоні, гукі: „брава, брава“. Бабулькін мерыца падняць
Лусту на гура. Жэлязюк робіць некалькі скокаў. Тэкля і Сымехіна махаюць
Лусту хустачкамі. Съследам пачынаецца музыка, скокі, крыкі, бегатня. І калі
услышицца ў зацяжны шолам, разам раздаецца рэзкі прадоўжны званок
тэлефону).

Бандаровіч. Таварыш Ігналевіч, да тэлефону!

Ігналевіч. Слухай сам, слухай. (Бандаровіч бяре трубку).

Бандаровіч. Ало! Ігналевіча? Таварыш Ігналевіч!

Ігналевіч (ідзе да тэлефону. Гоман съціхае). Жменін?.. Я, я.
Што? Што вы кажаце? На заводзе? Пажар?.. Такарным?..
Га?.. Няўжо?.. Як?.. Зараз, зараз... (Усе раптам робяць крок да Іг-
налевіча і ў адзін голас зьдзіўлена: „Пажар? Дзе?“ Робяць суматоху
у кватэры).

Ігналевіч (устрывожана). Завод гарыць! Наш завод! Зла-
чынства-а! Падпал! Эладзейства! Таварышы, на падмогу-у!
Усе-э разам! Усе-э! (Першы кідаецца ў дэ́веры. За ім Бандаровіч,
съследам Жэлязюк, Бабулькін, Луста. Настрэчу ім у адчыненія дэ́веры
даносіцца рэзкі гуд сырэны).

(Заслон а).

Дзея шостая

Дзядзінец заводу. Двухкутнік трохпаверхных муроў. У левым куце вялікія съяды пажару—задымленыя плямы съянны. На дзядзінцу кучкамі рабочыя абгавараюць здарэньне. З заводу і ў завод нясупинна бегаюць інжынёры, начальнікі майстэрняў, адміністрацыя. Завод не працуе. У бліжэйшай да сцэны кучцы рабочых вартайнік канторы Жменін апавядае аб пажары.

Зъява I

Жменін (моцна жэстыкую). Было па першай, калі я пачуў як нешта гэтак—гру-у-гу-у... Я ажно ўскочыў з лаўкі. Здалося, зямля валіцца, а з ёю ўсё вакола. І не пасьпей апамятаўца, як шырокая коўдра променю—дзжаг-г... Я ажно ашаламаніўся... Ледзь-ледзь скеміў, што трэба сывістаць на гвалт... Шукаю сывістка, а знайсьці не магу... Пасьля чую Кузьма адчыніў гудок... А я барджэй да тэлефону, каб дырэктару званиць. Падняў трубку, а ніхто не адказвае—ці то тэлефоністкі паснулі, ці якая трасца... Можа з поўгадзіны—ні зыку... Нарэшце, адазваліся, пазванілі, а адтуль таксама ні зыку. Прымха некая... А агонь шугае, большыцца—меры няма... Што-а рабіць?!.. Толькі спусціўши доўгі час дазваніўся да дырэктара... Але пакуль ён прыехаў, падаспелі дзьве пажарныя і дружна ўзяліся за тушку... Рабочых назьбягалася... Да позніе раніцы працавалі...

Рабочы Віктар. Напрацавалі-ы... Пасьпешная праца, нечага сказаць... Здольнасць, але не ствараць да ламаць, нішчыць... Нябось, адміністрацыі мала абыходзіцца...

Некалькі рабочых (у адзін голас). Кінь дэмагогію!

Рабочы Макар. Плявузгае ліха ведае што! Чым-жа адміністрацыя віноўна ў пажары?

Рабочы Віктар. А вам чаго ягнятамі прыкідацца. Пэўна, вінна. Замест пагоджанае працы над паляпшэннем справы—яны насы адзін другому адкусваюць... Завод гінь, а іх гонару ня кратай... Ведаем.

Стары рабочы. Аб чым гэта Віктар?

Рыжы рабочы. Гэта ён аб сварцы паміж Лустаю і Вендушэвічам; нядаўначка заўком разглядаў...

Стары рабочы. Ну, і што?

Рыжы рабочы. А я вельмі ведаю што...

Рабочы Віктар. Скусывалі-б насы паміма.

Некалькі галасоў. Што ты, што ты...

Рабочы Віктар (паказвае рукой на будынак). Во што з іх сваркі атрымалася. Занядбалі і аховаю, і пажарнаю небясь-пекаю, і...

Зъява II

(З заводу выходэць Бандаровіч з Жэлязюком. Іх запыняюць рабочыя).

Некалькі галасоў. Прычыну найшлі?

Бандаровіч. Прычына вядомая... Недагляд... Дапушчана надмерная зноска катлоў.

Стары рабочы. Значыць—гуляй!

Жэлязюк. На тыдзень хопіць...

Рабочы Віктар. А страткі, нябось, на сотні тысяч...

Жэлязюк. Падрахуюць да капейкі.

Рабочы Віктар. Прыбытак-бы рахаваць...

Стары рабочы. Чакай Пятра...

Бандаровіч. Здарэньні бываюць... Але бяда, што Вендушэвічаў станок зьнішчыла і модэлі не захавалася.

Некалькі галасоў. Няўжо так? Зьнішчаны?

Бандаровіч. Вендушэвіч скардзіўся, тужыў...

Рыжы рабочы. Во, во! Тут і сабака закопана. Тут! Чуець, таварышы! У Вендушэвічавым станку...

Рабочы Віктар. Ха-ха! А я аб чым кажу... Вендушэвіч—Луста, Луста—Вендушэвіч, а мы падлічвай соцыялістычную вырабчасць...

Некалькі галасоў. Не зайджай наперад.

Рабочы Макар. Шабалда...

Рабочы Віктар. Не падабаецца?..

(Бандаровіч з Жэлязюком пакідаюць рабочых).

Зъява III

Стары рабочы (аглядаецца на пашоўших). Чулі? Віктар на лыкам шыты... Вунь адкуль усё йдзе...

Рыжы рабочы. Падведзена знарок... Трэба, таварышы, настойваць на шчыльным расьсьледваньні... Злачыннікі недалёка...

(Кучкі рабочых увесць час то дзеляцца на меншыя, то ўзбуйняюцца. Па дэядзінцы нясупынна тупаюць рабочыя).

Рабочы Віктар. Дзе-ж дырэктар, цікава?
Рабочы Макар. Ён тут.
Жменін. Увесь час таварыш Ігналевіч тут.
Рабочы Віктар. Хоць за гэта дзякую...

Зъява IV

(З заводу выходзяць Ігналевіч з Лустаю. Рабочыя згамаджаюцца
ў адну кучу і павяртаюцца да іх. Слухаюць, што яны гутараць).

Ігналевіч. Нядбайства, Сымон Гаўрылавіч, нядбай-
ства. Недагляд... Ці-ж можна было пакідаць у гэткім стане!

Луста. Тут болей ад варты... Катлы маглі-б яшчэ год
працаваць без рапарацыі... Няўлага... Я даўно гэтага баяўся...
Колькі раз дапамінаў... Але мяне ня слухалі...

Ігналевіч. Хто мог вас ня слухаць? Чаму мне ня
скардзіліся...

Луста. Колькі разоў...

Некалькі галасоў. Адшукалі прычыну, таварыш
дырэктар?

Ігналевіч. Адшукаюць.

Некалькі галасоў. А гуляць надоўга прыдзецца?

Луста. На тыдзень хопіць... Вагромныя разбурэнні...

Рабочы Віктар. Нагляду ня было з боку адміністра-
цыі... Сваркі, звадкі...

Рабочы Макар. Упарты, як асёл—увесь час на сваім...

Луста. Часткаю ён праў... Э гэткімі людзьмі, як...

Зъява V

(З заводу выходзяць Вендушэвіч з Хлебнікам. Гутараць).

Вендушэвіч. Мяне ніхто ня слухаў... Казаў, каму
сълед, глядзець за заводам, дык не... Мы ня можам пакуль
яшчэ ручаць за шчырасць усіх. Наша справа ня ўсім міла...
А мне...

Хлебнік. Зразумелая рэч. Вось зараз праканаюцца...

(Яны заўважаюць сярод рабочых Лусту і Ігналевіча).

Вендушэвіч (мацней). Съледзтва не павінна быць скла-
лечаным. Ніхто ня мае права апусціць хоць маленькае стро-
мачкі... Трэба выняць паскуду... Здаровае цела ня можа ня
быць абмытым ад бруду. Трэба чапіць людзей—не шкадуй.
Справа агульная—вышэй прыватных інтарэсаў.

(Усе адварочваюцца да Вендушэвіча з Хлебнікам. Ігналевіч з Лустаю
настараражаютца).

Рабочы Віктар. Таварыш Хлебнік, чым ты парашуеш нас?

Хлебнік. Посьпехам, як бачыце... (Агульны гоман).

Некалькі галасоў. Чыя справа?

Хлебнік. Адкрыецца...

Стары рабочы. Ня стояць?

Хлебнік. Мы не павінны гэтага дапусьціць.

Некалькі галасоў. Правілова... Правілова...

Рабочы Віктар. Тут не для спагады... І не да твараў...

Вендушэвіч (хвалюеца). Самае важнае ў гэтым вось...

Твар не павінен быць маскаю супроціў...

Луста. Прашу не намякаць, паважаны...

(Рабочая расступаюцца вакола).

Вендушэвіч. Аўторытэт не павінен захоўваць злачынства... А спэцтва—ня бронь ад адказнасці за яго...

Луста. Не схавацца і вам за сваімі панцырамі. І ваши панцыры ня супроць адказнасці... Так... Мы ведаем...

Вендушэвіч. І мы ведаем. (Да рабочых). Таварышы! Я адкрыта заяўляю, што тут справа ў маёй вынаходцы... З ёю ў завод вайшла новая сіла—сіла савецкага духу... І яна знайшла сабе ворагаў... у выглядзе гэткіх вось асобаў. (Паказвае на Лусту).

Ігналевіч (раззлавана). Кlamства, таварышы! Дэмагогія... я бяру на сябе поўную адказнасць за съледзства, і тады... толькі тады можна будзе заключаць... Правілова таварышы?

(Раздаецца агульны зычны гук на ўвесь двор: „Правілова, правілова! Віноўніку не павінна быць спагады!“ Да іх голасу раптам далучаецца рэзкі, зацяжны гудок. Рабочая ўзыюшваюцца, сумяцяцца і згушчанаю грамадкаю накіроўваюцца на яго зоў).


(Заслон а).


200846

336/474


З Ъ М Е С Т

	Стар.
Прысады	5
Ядзя-Жучок	25
<u>Праводзіны</u>	47
Хільшчык Шлёма Брыкер	63
Чапіла душы	79
Таварыш інспэктар	97,
Дыагноз	123
Таварышы	149
<u>Свае блінцы</u>	171
На стыку (п'еса ў 5-ці дзеях)	199
Дэьте сілы (драматычныя сцэны з жыцця прамысловага цэнтру)	247





Библиотека
1894 г.



ЦАНА 2 РУБ.

Бел. адзес

